

Ба 42.07



AMSR  
1922



Аддзел V. Сарыя II. Кніга

АКАДЭМІЧНАЯ БІБЛІОТЭКА  
БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ

КНІГА ПЕРШАЯ

---

КОШТАМ ІНСТИТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ  
У МЕНСКУ — 1927

Ба4207

-14

# ТВОРЫ М. БАГДАНОВІЧА

ВЕРШЫ—АПАВЯДАНЬНІ—  
ТЭКСТ—ВАРЫАНТЫ—УВАГІ

ДАДРЫХТАВАНА ЛІТАРАТУРНАЮ КАМІСІЯЙ ІНБЕЛКУЛЬТУ

Інтарэдакцый  
Проф. Е. Г. Замоціна

Т О М

I

Інв. 1953 г.  
Бел. эдзей  
1994 г.



Л

МЕНСК — 1927

Надрукавана згодна з пастановай Прэзыдыуму Інстытыту Беларускага Культуры ад 2 сакавіка 1926 году ў ліку 5.000 паасобнікаў.

Адказны Рэдактар, Правадзейны Член  
Інстытуту Беларускай Культуры


25. 1. 2009



Бе

Максім Багдановіч.  
З фотографічнай групи 1915-га году.





I.

ОРИГІНАЛЬНЫЯ ВЕРШЫ

1908—1917

(якія не ўвайшлі ў зборнік „Вянок“).

OPPLANDSPRÅK BOKMÅL

1908—1911

("Norsk og samisk språk i landet og verden")

1.

МАЕ ПЕСЬНІ.

I.

Калі смутак моцна дзъме душу маю,  
І шкада мне дзён загубленых сваіх,—  
Я паціху песньі сумныя пяю,  
Ўсю жуду сваю выкладываю ў іх.  
Ціха песньня разыліваецца, зывініць,  
Вымаўляе, як я моладасьць згубіў,  
Як дагэтуль не патрапіў палюбіць,  
І саўсім, бадай, праўдзіва 'шчэ ня жыў.

II.

А як родную згадаю старану,  
Як згадаю яе беднасць і нуду,—  
Сэрца съцісьнецца, і я пяяць пачну,—  
Мо' душу хоць трохі гэтым адвяду.  
Грозна песньня разыліваецца, грыміць,  
Долю горкую, мужыцкую кляне,  
Бо нявідзімы ланцуг на іх вісіць,  
Бо ім цяжка жыць у роднай старане.

1908.



3.

НА ЧУЖЫНЕ.

Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць.  
Маркотна між іх я хаджу адзінок,  
Аж бачу—мне сіняй галоўкай ківае  
Наш родны, забыты ў цяні васілёк.  
«Здароў будзь, зямляча!» чуць бачны ў даліне  
Панура, нявесела шэпча ён мне:  
— «Ўспамянем, мой дружа, ў багатай чужыне  
Аб беднай, далёкай сваёй старане».

1908.

4.

✓ З ЦЫКЛЮ «ЭРОС».

Ў космах схаваліся кветы чырвоныя,  
Кветы чырвоныя,  
Неапылённыя.

Хцівасьць жаданьня іх томіць таёмная,  
Томіць таёмная,  
Сіла няскромная.

Але дарэмна ў іх сокі б'юць шпаркія,  
Сокі б'юць шпаркія,  
Свежыя, яркія.

Зьвянуць яны, тыя кветы чырвоныя,  
Кветы чырвоныя  
Неапылённыі.

1908—9.

5.

✓ З ЦЫКЛЮ «ЭРОС».

Зірнуў, як між валос, між хмар калматых, цёмных  
Чырвоны маладзік  
І ўраз згадаў мне рад уздыхаў прыглушоных,  
І мук любоўных крык,  
І цела гібкага шалёнасцьця, ізвіванье,  
І п'яны, душны пах...

У грудзях съціскаецца гарачае дыханье,  
Кроў хваляй б'е ў нагах.

1908—9.

6.

Я, бальны, бяскрыдлаты поэт,  
Помню, раз пазабыў сваё гора,—  
Гэта чуда зрабіў Ваш прывет.

Я—бальны, бяскрыдлаты поэт!  
Мо' жыцьця майго верш ужо съпет,—  
Дык няхай Вам хоць песня гавора,  
Як бальны, бяскрыдлаты поэт  
На гадзіну забыў сваё гора.

1909.



М. Багдановіч.

З фотографічнай карткі 1909-га году. На картцы—  
аўтограф вершу „Я, бальны, бяскрыдламы поэт”.





## 7.

## «НАШАЙ НІВЕ».

Віншую ад души, панове,  
 З трохлецьцем вашае дзіця,—  
 Газэту ў беларускай мове.  
 Віншую ад души, панове,  
 Яе, і ў простым, шчырым слове  
 Жадаю доўгага жыцця.  
 Віншую ад души, панове,  
 З трохлецьцем вашае дзіця.

1909.

8.

ПРЫДЗЕ ВЯСНА.

Холадна. Вечер на полі гуляе,  
    Вые, як зъвер,  
Сънег узрывае, нуду наганяе,—  
    Кепска цяпер!  
Але мне сэрца пяе: ня нудзіся!  
    Прыдзе вясна!  
Гукне: «Прачніся, зямля! прабудзіся  
    З цяжкага сна!»  
Сонца прагляне, зазелянене  
    Траўка ў лугу,  
Гукне вясна і, як ветрам, развее  
    Гора-нуду!

1909.

9.

ХРЭСЬБІНЫ ЛЯСУНА.

Бор шумеў, навяваў зводны сон,  
А у ім ціхі гул раздаваўся,—  
Гэта ў небе лясун калыхаўся  
На вяршынах вялізных сасон.  
Яму месяц маркотны съяціў,  
Падымалі крыжы ў неба елі,—  
І у сіняй нябеснай купелі  
Душу дзікую ён ахрысьціў.

1909.

10.

ЛЯСУН.

Сосны, елі, хвоя, хвошчы,  
Цёмны мох.  
Чую я—лясун касматы  
Тут залёг.  
Паваліўся ён на хвою,  
На кару,  
І усім калышэць, дэзвіжэць  
У бару.

1909.

11.

ЛЯСУН.

Прывольная, ѿмная пушча:  
Вялізныя ліпы, дубы,  
Асіньніка, ельніка гушча,  
Між хвоі апаўшай—грыбы.

Ўсё дзіка, пустынна імшицца,  
Агністая съпека стаіць.  
На моху між съпелай брушніцы  
Лясун адзінокі ляжыць.

Каравая моршчицца скура,  
Абрас ѿмным мохам, як пень,  
Трасе галавою панура,  
Бакі выгравае ўвесь дзень.

Гляджу на яго я уныла,—  
На сэрцы і жаль і жуда:  
Ўсё зьнікла—і ўдаласьць, і сіла!  
Прапала, як дым, як вада!

1909.

## 12.

## СТАРАСЬЦЬ.

Палаюць асіны, каліны,  
Чырвоныя сыплюць лісты,  
І вязкай жаўцеюшчай гліны  
Цяжолыя крываюць пласты.

Брыдзець, пахіліўшысь панура,  
Лясун на раздолылі дарог.  
Абшарпана старая скура,  
Зламаўся аб дзерава рог.

Дарога ўся ў лужах. Размыта  
Дажджом праліўным каляя.  
Гразъ чаўкаець жадна капыта,  
Шуршиць, упаўзая, зъмяя.

Касматая шэрсыць перамокла,  
Стаміўся ён стary, прадрог;  
Лёд тонкі і востры, як съцёкла,  
Капыта царапаець ног.

Съпяшыць ён дайсьці да трасіны:  
Там—мяkkія, цёплыя мхі,  
А тут толькі плачуць асіны,  
Ды б'юцца галіны валыхі.

1909

## 13.

## П У Г А Ч.

Загарэлісь кроўю вочы. Вось нясецца  
 З цёмнай елкі гук нуды і съмеха,  
 І далёка голас аддаецца,—  
 Пракацілася па лесе рэха.  
 І, лякаючысь, канца чакаеш ночы.  
 Ёсё здаецца: ўстаў лясун вялікі,—  
 Чырванеюць, адбіваюць кроўю вочы,  
 Не змаўкае съмех глухі і дзікі.

1909.

14.

АСЕНЬНЯЙ НОЧЧУ.

Чарнеецца сажаю вечар.  
Дождж б'еца аб хвалі ракі;  
Гуляе, гудзэ над ёй вецер,  
Заводзіць, што ў полі ваўкі.

Спакойна мне тут пад вадою:  
Залёг я ля млына на дне;  
Апруся на кола рукою,—  
Млын казку старую пачне.

Кругі завіруюцца жорнаў,  
Трасеца хадырна съцяна;  
А думы—як колас бяз зёрнаў,—  
Усё мяне цягне да сна.

Бяспамятна колы піхаю,  
Хілюся да дна галавой  
І ўжо я драмлю, засыпаю  
Пад шум непагоды глухой.

1909.

## 15.

## П А Д В Е Й.

Разгулялася вясёлая мяцель,  
 Прабудзіўся, ў поле кінуўся Падвей.  
 Ў галаву яму ударыў сънежны хмель,—  
 І ня мог ён буйнай радасьці сваёй.

Пляша, скача. Сънег зрывaeца, ляціць,  
 Веюць ў полі сънегавыя рукава,  
 А Падвей нясецца, кружыцца, гудзіць,  
 Запывае, удалая галава!

Рвецца белы, рвецца, трэплецца насоў,  
 Развяцелісь яго кудры-валасы,  
 З трэскам падаюць галіны ад кустоў,  
 Енчаць, плачуць на раздольлі галасы.

Доўга, доўга будзе цешыцца Падвей!  
 Калі-ж зваліць хмель ў пуховую пасьцель,—  
 Белы сънег яго схавае між палей,  
 Замяцець, уложыць буйная мяцель.

1909.

✓ 16.

З ПЕСЬНЯЎ БЕЛАРУСКАГА МУЖЫКА.

I

Гнусь, працую, пакуль не парвецца  
Мне жыцьцё, як сагніўшая ніць;  
А каб ведаў, што столькі пральлецца  
Майго поту, ня стаў-бы і жыць.

Адтаптаў сотні вёрст пехатом я,  
Будаваў я дарожкі, масты;  
Ліўся пот мой, як рэзаў на ком'я  
Плугам глебы сухія пласты.

Працеваў над пяском, над дрыгвою  
І ня мала там выщерпей мук,  
І ня прыдзецца мне пад зямлёю  
Гэтых чорных сароміцца рук.

А канец ужо час: пот і сълёзы  
Мне жыцьцё, нібы мышы, грызуць;  
Гора гне, як мяцеліца лозы,  
Цэлы век не дае мне дыхнуць.

Шчасьце-ж гляне і ў даль пранясецца,  
І магу я аб ім толькі съніць...  
Дык няхай-жа, няхай сабе рвецца  
Мне жыцьцё, як сагніўшая ніць.

II

Я хлеба ў багатых прасіў і маліў,—  
Яны-ж мне каменъні давалі;  
І тыя каменъні між імі і мной  
Съцяною вялізнаю ўсталі.

Яна усё вышай і вышай расьце,  
І шмат каго дужа лякае.  
Што-ж будзе, як дрогне, як рухне яна?  
Каго пад сабой пахавае?

1909.

17.

НАД МАГІЛАЙ.

Каля шляху ў чыстым полі  
Магіла стаіць;  
Кругом круціць завіруха,  
Гуляе, шуміць.  
На магіле адзінока  
Каліна расьце;  
Яе вецер абвявае,  
Мяцеліца гне.  
І навокала магілы  
Съпявае-гудзіць  
Пра таго, хто ў чыстым полі  
Пахаваны съпіць...

1909.

18.

ЦЕМЕНЬ.

*Ахвярую М. А. Кіц—най.*

Я сяджу без агню. Я стаміўся, прамок.  
Над зямлёю—імгла, у души маёй змрок.  
О, як пуста у ёй! О, як холадна жыць!  
Але вось цераз цемень маланка блішчыць,  
Асьвячае мне вобраз Хрыста... яго крыж...  
Ажываеш, здаецца, душою гарыш.  
Але толькі чаму-ж так малы гэты час?!

Зноў навокала цемнь. Съвет зірнуў і пагас.  
Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста.  
Над зямлёю імгла, у души пустата.

1909.

19.

✓ ЛІСТ У РЭДАКЦЫЮ «НАШАЙ НІВЫ».

Вас днём нараджэння газэты віншую!  
Гарачы прывет вам ад сэрца ўсяго!  
Народ ужо к шчасьцю за вамі прастуе,  
Вядзеце-ж і далей яго.  
І што-б ні нясло вам жыцьцё, гэтым рухам  
Жывеце, ідзеце будзіць вы народ  
І шчыра працуице ўсім целам і духам,  
Што-ж будзе,—пабачым праз год!

1910.

20.

\* \* \*

Скрылась кветамі ў полі магіла,  
Зарасла бур'яном і травой,  
І ўжо памяць людзкая забыла,  
Хто пахованы тут пад зямлёй.

І ўжо, пэўна, ніхто не спазнае,  
Што ня прости пяшчаны курган,  
А старая магіла съцяпная  
Там ляжыць, дзе красуе бур'ян.

Ці-ж ня гэтак схаваў ад вас, людзі,  
Маёй мовы блеск пекны і жар  
Тую тугу, што цісьне мне грудзі,  
Ад каторай марнее пісьніяр?

1910.

✓ 21.

### В Е Ч А Р.

На небе месяц ўстаў зялёны  
І хутка стане сънегавым.

Над лесам, дзе шапочуць клёны,  
У небе месяц ўстаў зялёны...

Ўсё съпіць. Ня бачыць съвет стамлёны,  
Што, съвецячы праз хмарак дым,  
У небе месяц ўстаў зялёны  
І хутка стане сънегавым.

1910.

## НАД МОРАМ.

Учора йшчэ буры раскаты грымелі, выў вецер шалёны, насліся чайкі над морам, як белая сънежная ком'я, і цёмна-зялёная хвалі у вышу ўзмывалі съцяною, рассыпаўши белая кудры; ўзмывалі, каціліся ў моры, адна за аднэй на-бягалі на дзікі, абрывісты бераг,— і бурыя скалы трасьліся пад вагай іх цяжкіх удараў, сваімі грудзямі на брызгі вады разьбіваючи глыбы. Паветра стагнала, і хвалі пад грохот і гул пагібалі так горда, вясёла і вольна, пакінуўши думкі аб съмерці!

І я быў вясёлы і горды. І мне пачуцьця волі хвала, на-люнуўши, ўпалыя грудзі высока ў гару падымала, змы-ваючи з сэрца ўсю ціну. І ўсё, што ў ім спала глыбока, тады прабудзілася разам, зрабілася цэльным, магутным. І чуў я, свабодны і моцны, так, чуў, што і я чалавек!

Мінулася грозная бура, а мора дасюль яшчэ б'еца. У бязьмежным съвінцовым аблары ўздымаюцца дзе-ні-дзе хвалі, ідуць без надзеі, бяз волі, панура да берагу люнуць, аб скалы удараць бясьсільна і згінуць з глухою нудою.

Шкада мне вас, шэрыя хвалі, шкада ўсёй душой надар-ванай, ўсім сэрцам, ужо апусьцелым: вы-ж—родныя сёстры мае!

*VVC* 23.

ЗЬМЯІНЫ ЦАР.

Цемень. Сосны. Елкі. Мох. Кара:  
 Съмерць прышла ужо ка мне...  
 Разгарысь, вячэрняя зара,  
 У туманнай вышыне.

Цёмнай ноччу страшна у жальбе  
 Паміраць.—Шуміць трава,  
 Глуха дзяцел ў дрэва б'е,  
 Гучна гукае сава.

А памрэш—прыціснуць грудзь пласты  
 Гліны. Ўстану-ж на яру,  
 Падыму галоўку праз кусты,  
 Гляну ў неба і памру.

Скоціца карона, пабяжыць  
 Залатая ў шэры мох.  
 Чорны крот магілку прыдзее рыць.  
 Дрогне вецер на кустох.

Месяц брызыне хваляй серабра,  
 Расой блісъне ў нізіне...  
 Разгарысь, вячэрняя зара,  
 У туманнай вышыне.

1910.

24.

Л Я С У Н.

«Я спакойна драмлю пад гарой між кустоў,  
Лес прыціхнуў,—ні шуму, ні сокату.  
Але чую ў цішы нада мной звон падкоў,  
Чую тул мяккі конскага топату.

Ці ня гукнуць, каб рэха па лесе пайшло,  
Каб з касьцямі ў кавалкі разьбітымі  
Нехта біўся ў крыві, каб мне можна было  
Усю ноч рагатаць пад ракітамі?!

1910.

✓✓ 25. ✓

НАД МАГІЛАЙ МУЖЫКА.

Сыпі; бядак! Накпілась доля над табою:  
Ты рабіў, а ўвесь здабытак твой—труна;  
Ўсё жыцьцё сваё змагаўся ты з зямлёю,  
Але ўрэшце ўсё-ж асіліла яна!  
Над табой пласт гліны цяжкай наваліла,  
Грудзі ўпаўшыя прыціснула пяском...  
Дык скажы ты мне, халодная магіла:  
Для чаго-ж змагаўся цягам ён з жыцьцём?

1910.

26.

\* \* \*

Дождж у полі і холад... Імгла...

Дзесь у вёсцы міргаюць агні.

Там, зълякаўшысь, схавалась, лягла

Доля горкая ў чорным цяні.

І пад цёмнымі скрыдламі ночы

Ня убачаць цяпер яе вочы.

Толькі вецер асеньні, начны

У полі сумна гудзіць і пяе

Аб радзімай старонцы глухой

Ды аб долі няшчаснай яе.

✓ Цісьне сэрца мне песня начная...

Хай-жа голасна вецер съпявае,

✓ Хай пяе ён у роднай зямлі,

Каб у сэрцах нам сорам збудзіць,

Каб змагацца з няпраўдай ішлі,

У чым сэрцы сумленыне ня съпінь.

Долю чорную ночь не схавае,

Калі выльлецца песня жывая!

1910.

## 27.

\* \* \*

Вось і оч. Нада мной заліся съязамі нябёсы,  
 Смагла цягне расу ўся сухая і пыльная глеба;  
 Раскрывающца краскі начныя, як выпадуць росы,  
 Раскрываеца сэрца маё пад съязінкамі неба.

І ня высказаць мне, як у час той яно пацяплела,  
 Як даверчыва, шчыра гарачыя слова шаптала;  
 Але сіняе неба, пачуўшы іх, змрочна цямнела,  
 І съяза пакацілася ў хмарах і ў цемень упала.

1910.

28.

МАЯ ДУША.

Мая душа, як ястраб дзікі,  
Што рвецца ў неба на прастор,  
Вартуе вольных птушак крыкі,—  
Мая душа, як ястраб дзікі.

Учуўши іх, страсе вялікі  
Свой сон, шыбне ды вышай гор,—  
Мая душа, як ястраб дзікі,  
Што рвецца ў неба на прастор!

1910.

29.

\* \* \*

Ціхія мае ўсе песні, цёмныя, як вугаль чорны,  
Але ўсё-ж яны засьвецяць, калі я ў агні мучэныня  
Іх разжару, распалю;  
А як згасыне ён—дык бліснуць, быццам дыямэнтаў зёрн  
Бо aberнуцца, застыўшы, ў драгацэнныя каменьні  
Ў час, як я лягу ў зямлю.

1910.

## РОМАНС.

Не знайсьці мне спакою ні цёмнаю ноччу, ні днём,  
 Бо любоў мяне мучыць і паліць пякельным агнём.  
 Але ведама: каб, апаліўшыся, боль заглушыць,—  
 Трэба толькі да раны халоднай зямлі прылажыць.  
 Пэўна прыдзеца мне пахавацца ў сырую зямлю,  
 Каб уцішыць мучэнъні і тую забыць, што люблю.

1910.

## 31.

\* \* \*

Пэўна любіце вы, пане, між страніц старых, пажоўклы  
кнігі, ўжо даўно забытай, адшукаць сухі цвяточок. Пабляд-  
нелі яго хварбы, ледзь трymающца лісточкі... Але колькі ён  
прабудзіць ў сэрцы кволым пачуцьця! Чаму вы цвяточ-  
хавалі, што жадалася, забылася,—ўсё ўсплыве ў души  
збудзіць мілых згадак доўгі рой. Ў думцы зноў вы пражы-  
веше, беззваротныя часіны, і для вас каштоўным стане гэтъ  
высахшы цвяточок.

Вершы, вершы дарагія! Спарадзіў я вас, маленькіх,  
час, калі мне падымала грудзі хваля пачуцьця. І няхай яно  
vas зьнікла, хай збляднелі вы, засохлі, ўсё-ж вы будзіце мно-  
згадкі, і за гэта дзякую вам. Не абміне і чытач вас. І ў яго  
калісь бывала мысль супольная з маёю, тая-ж хваля па-  
чуцьця. Ўсё калісь перажытое пакідала сълед у сэрцы і ля-  
жала нярухома цёмнай залежжу, пластом. Разварушце-ж  
мае вершы, гэты пласт: хай згадка згадку кліча, цягне, хай  
чытач мой зноў былое пражыве!

1911.

\* \* \*

Разгарайся хутчэй, мой агонь, між імглы,—  
Хай цябе шум вястроў ня пужае:  
Пагашаюць яны аганёчак малы,  
А вялікі—крапчэй раздуваюць.  
Разгарайся хутчэй, зіхаці, аганёк,—  
Каб, калі і замёр ты бяз долі,  
Ўсіх спужаў-бы страшны abstупіўши іх мрок.  
Хай агнёў не гасілі-б ніколі.

1911.

## 33.

## СРЭБНЫЯ ЗЬМЕІ.

Срэбнымі рожкамі мгліцца  
 З цёмных нябёс маладзік;  
 Возера плешча, бурліцца,—  
 Рушицца ў ім вадзянік.

Ў хвалях гуляць выпускнае  
 З віру зъмяю за зъмяёй;  
 Вось іх грамада ўсплывае,  
 Срэбнай ірдзіцца луской.

Будуць яны ўсю ноч віцца,  
 Ў хвалях хрыбтамі блішчаць;  
 Будуць съціскацца, круціцца,  
 Гэтак да рання гуляць.

Съвецячы блескам чырвонца  
 Праз парадзеўшую мглу,  
 Пусьціць, ўставаючы, сонца  
 Ў іх залатую іглу.

Згіне зъмяя за зъмяёю,  
 Зънікне з нябёс маладзік.  
 Доўга па іх пад вадою  
 Будзе ўздыхаць вадзянік.

1911.

## ХАҮТУРЫ.

Белым сънегам укрылася вуліца,  
А на ім, паміж конскага гноя,  
Мерзьне цёмна-зялёная хвоя,  
І пушысты съняжок да ёй туліцца.

Тут вязылі ў катафалку нябожчыка;  
Выступалі друзья ў задуменьні;  
Крыж нясьлі, йшоў у рыхах съяшчэньянік,  
І цягнуліся ззаду ізвозчыкі.  
І вакруг агаляліся голавы,  
І пасьпешна хрысьціліся людзі;  
Сэрца ныла, таміліся грудзі,  
Думкі ціснулі, быццам як волава.

Чорны крэп, съпеў царкоўны, пах ладана,  
Труп, ляжачы ў труне нярухома,—  
Так таінственна ўсё, так знаёма,  
Ўсё так праста і так неразгадана.

1911.

## 35.

ПЕСНЯ ПРА КНЯЗЯ ІЗЯСЛАВА ПОЛАЦКАГА.

З „Слова о полку Ігореве“.

Ізяслай, сын Васількоў,  
 Даўнымі часамі  
 Аб літоўскія шаломы  
 Пазваніў мячамі;  
 Адняў славу у сваго  
 Дзеда, у Ўсяслава,  
 І улёгся нярухома  
 На траве крывавай  
 Пад чырвонымі сваімі  
 Роднымі шчытамі,  
 Ўвесь ісьсечаны, ізьбиты  
 Ворагаў мячамі.  
 Усхапіў ён тую славу  
 І прад съмерцю кажа:  
 «Скрыдлы птах тваю дружыну  
 Прыадзелі, княжа,  
 І зъвяры кроў палізалі...»  
 У баі крывавым  
 Ня было ні Ўсевалода,  
 Ані Брачыслава.

Ураніў самотна з цела  
Ён душу ўдалую  
Цераз пацерку на шыі,  
Цераз залатую.  
Засмуцілася вясёласьць,  
Песні замаўкаюць,  
І жалобна, сумна трубы  
У Гародні граюць.

1911.

36.

### ПЕРШАЯ ЛЮБОЎ.

Ўжо позна. Мрок вясенъяй ночы  
На вузкіх вуліцах ляжыць.  
А мне—вясёла. Блішчаць вочы,  
І кроў ад шчасьця аж кіпіць.

Іду я радасны, харошы,  
Зынікае з сэрца пустата...  
А пад разінавай калошай  
Ціхутка хлюпае слата.

1911.

37.

\* \* \*

Маркотна я чакаю. Для чаго ты  
Ня выйдзеш з хаты ў жаркі поўдзень зноў?  
Тады-бы, пэўна, выціснулі боты  
Па мяккаму асфальту рад сълядоў.

І я, нявідны для цябе і бледны,  
Ня бачачы нічога ўкруг сябе,  
Прыпаў-бы к ім... і вось чакаю бедны:  
Ці-ж хутка зъявіцца канец журбе?


1911.

38.

\* \* \*

Пад ценьню цёмных ліп, схаваўшых нашу пару,  
Мы йдзем праплёванай дарожкай па бульвару;  
Акуркі, шалуха, паперкі пад нагамі,—  
Ды ці прыкмечу іх, калі іду я з Вамі?  
Праз дымчаты крышталь празрыста-цёмнай ночы  
Ідущых міма нас людзей зіяюць вочы;  
У цемні к нам плывуць рубіны папіросаў,  
Ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россып росаў...  
Ах, колькі ёсьць красы цудоўнай поруч з намі,  
Калі глядзецы вакол дзіцячымі вачамі!

1911.



Як толькі закрыю я вочы, стамлёныя съветам газынцы,  
як толькі ўсплывуць перад імі чырвоныя, сінія плямы,—дык  
зараз-жа сэрца згадае апошняе наша спатканье,—чырвоныя,  
яркія вусны, глубокія, сінія вочы... Як той матылек лёгка-  
крылы, што вось-вось із маку ўзвіеца, на вуснах яе тра-  
пятала і была ня ў сілах сарвацца адно ціхавейнае слова;  
якое—ужо вы угадалі! Ах вусны, чырвоныя вусны! ах  
слова, чароўныя слова! Ня дзіва-ж, мае дарагія, што  
сълёзы ў мяне праступаюць з-пад хмурных павек, і кажу я:  
«паменшыце съвету ў газынцы, бо штось яна рэжа мне  
вочы».

1911.

Задзядзе зрада кімою є  
...воні плецені зомы  
Блажэць візантійскі бык-отш  
Эдвард вішнічадзе. Чане бык  
Лонданіт вішнічадзе

## Д. Д. ДЗЯБОЛЬСКАМУ.

Быць можа пустіна жыцьця  
 Лягла пярсыёнкам, друг,  
 І я ў краіне забыцьця  
 Ня раз раджаўся, як дзіця,  
 Прайшоўшы поўны круг.

Быць можа я ня скончу жыць,  
 Бо ў ім няма канцоў.  
 Зноў шлях знаёмы пабяжыць,  
 І ўсё, што мозг здалеў забыць,  
 Перажыву я зноў.

Быць мо' ў прасторы беза дна  
 Ўвесь час мой круг ляціць,  
 І ўся навіна та адна,  
 Што ў іншым месцы пустіна  
 Інакш мо' заблішчыць.

І ў новым съвеце пройдзе ўсё  
 Былое прэда мной...  
 Што-ж: хай канчаецца жыцьцё,  
 Хай зноў зварушыцца чуцьцё  
 Мінулай пустінай.

1911.

## СОНЭТ.

Замёрзла ноччу шпаркай крыніца;  
 Твая пара, зімовая нуда!  
 Цяпер няма ўжо руху ні съляда,  
 і нават зъверху слоем сънег лажыцца.  
 Ды ўсё дармо, бо там, пад ім, струіцца  
 Магутная, жывучая вада.  
 Чакай! Яе йшчэ прыдзе чарада!  
 Здалее хваляў хор на вольны съвет прабіцца.

Прыклаў я гэты сімвол да сябе,  
 Схіліўшыся ў надсільнай барацьбе,  
 і разгадаў прыроды роднай словы.  
 Як,—прамаўчу, бо кожны з вас—поэт.  
 Расьсейце-ж самі лёгкі змрок прамовы,  
 Сваей души туды пральлеце съвет!

1912.

\* \* \*

Ўчора шчасьце толькі глянула нясьмела,—  
 і разъвеяліся хмары змрочных дум.  
 Сэрца чулае і млела, і балела,  
 Радасьць душу мне шчаміла, быццам сум.  
 Ўсё жыцьцё цяпер, як лёгкая завея.  
 Кнігу разгарнуў—а не магу чытаць.  
 Як зрабілася, што пакахаў цябе я—  
 Хіба знаю я? Ды і на што мне знаць?

1912.



З ЦЫКЛЮ «ЎСЬМЕШКІ».

І. Пан і музык.

Дзякуй, пане, бо пазнаў ад вас і я,—  
Не на трох кітох трymaeцца зямля.  
Згода, згода, бо здаецца неяк мне,  
Што стаіць яна на нашай-жа съпіне.

1912.

\* \* \*

II.



Чытаю я журнал сучасны:  
Кіпіць у ім прогрэсу ход!  
Ён у пісьменнасьці прэкраснай  
Назад уйшоў на сотню год...  
П—ч санцімэнталізмам  
Там нас уздумаў частаваць,  
А пан К—а романтызмам  
Сімволістычным дзіавацаць.  
Прывет ім! Хай налягуць двое,  
І мо' звярнецца зноў пара,  
Калі чыталі «Громобоя»,  
«Пастушки грустъ» et cetera.

1912.

\* \* \* VI

III.

Чаму у нас акамянеласьці  
«Духоўнай страваю» завуць?  
Іх ужываць—ня хопіць съмеласьці!  
Ў музэум іх няхай нясуць!

1912.

IV. Гутарка.

«Ат, ня дурыце галавы!»

«Ды праўду-ж драма ёсьць такая,  
У каторай прыстаў станавы  
Лірычным вершам прамаўляе».

1912.

## ЛІСТ ДА ЛАСТОЎСКАГА.

Хоць значыць гэтае несьць у Афіны совы,—  
Усё-ж такі пішу да Вас, Вацлаве, слова.  
Нясьмелага ліста.

Даўно ўжо зынікнуў дзень,  
Ужо стаўні замкнуты, гарыць агонь, і ценъ  
Ад галавы маёй са сыценкі мне ківае;  
У чорных рамках там сувора выглядае  
Пісьменьнікаў чарга; з іх кожны—блізкі друг,  
Хоць і нябачаны у очы. Съветлы круг  
Над імі кінула газыніца. Пазіраю  
Я часам на яго, а там ізноў да краю  
Стала прыходзіцца схіліцца і пачаць  
На белым аркушы далей ліста пісаць.  
Аб драмах Пушкіна кажу я ў ім. Ня Мэрі,  
Ня Фаўст, ня цар-Барыс, а Моцарт і Сальєрі  
Варушаць мозаг мой. Здаецца мне, што тут  
Сальєрі атрымаў несправядлівы суд.

Халодным розумам праняўшыся, натхненьне  
Ён мусіў тым губіць,—так кажа абвіненьне.  
Сальєрі ў творчасці усё хацеў паняць,  
Ва ўсім упэўніцца, усё абмеркаваць,  
Абдумаць спосабы, і матар'ял, і мэту,  
І горача любіў сваю съядомасць гэту.  
У творчасці яго раптоўнага няма:  
Аснова да яе—спакойная дума.

Але, але... Аднак, што шкодзіць тут натхненіню?  
Прыемнае дае Сальері уражэньне.  
Падобны зынічцы ён: у іскрах над зямлёй  
Яна ўзразае змрок лукою залатой,  
Гарыць, бліскучая, уся ў агні нясецца,  
А ў глыбіні сваёй халоднай астaeцца.  
Уменьне да ігры Сальері здабываў  
Праз мерны, нудны труд; ці спраўды забіваў  
Ён гэтым талент свой, як бачна з думак драмы?  
Адкажа йскрыпка нам. Стокато, фугі, гамы  
Шмат год калісь на ёй Сальері вывадзіў  
І моцна йграньнем тым іскрыпкі зык зъмяніў.  
Ямчэй яна гудзіць. Пявучых згукаў сіла  
Праз доўгія гады яе перарабіла,  
І, тымі съпевамі уся напаяна,  
Навекі чулаю зрабілася яна.  
Няўжо-ж души жывой маглі-бы зыкі съпева  
Ў Сальері не зъмяніць, калі зъмянілі дрэва?  
Не! Працай гэтаю сябе ён разьвіваў.  
Сальері—верны раб, каторы не скаваў  
Свой талент у зямлю. Хай судны час настане,—  
Спакойна Музе ён і праста ў очы глянє,  
І будзе за любоў да здольнасьці сваёй  
Апраўдан Музою і ўласнаю душой.

Таксама робіш ты, дума, і у поэта  
Краснейшим кожын твор. Прывет табе за гэта!  
Прывет мой і табе, штодзённы рупны труд,—  
Гатуеш радасць ты ад творчаскіх мінuta.

Табе прывет нясу, ласкавая Камэна,—  
Натхненънем упаіў нас ключ твой Гіппокрэна.  
Прывет да здольнасьці пяе душа мая,  
і, вершы, вам прывет складаю ўрэшце я.  
Александрыйскі верш! Ты ціхі, як Эрэбус,  
Хаваючы агонь пад сънегам. Хто *in rebus*  
*Musarum* знаеца, ня можа ня любіць  
Тваёй паважнасьці. Таму-то аднавіць  
Хацелася табой мне звычай пазабыты  
Эпістолы пісаць. Ну, а цяпер спачні ты.

1913.

## С. ПОЛУЯНУ.

*(Трыолет).*

Ты быў, як месяц, адзінокі:  
 Самотна жыў, самотна ўмёр.  
 Хоць съвет і людны, і шырокі,—  
 Ты быў, як месяц, адзінокі.  
 Красу, і съветласць, і прастор  
 Шукаў—і, ад усіх далёкі,  
 Ты быў, як месяц, адзінокі:  
 Самотна жыў, самотна ўмёр.

1913.

## ПРОСЬЦЕНЬКІ ВЕРШЫК.

Няяркая, маленькая вясёлка  
 Ўкруг месяца ледзь бачна зіхаціць;  
 Яе ня кожны нават і прыкмеціць,  
 Хто ў гэты час на неба паглядзіць.  
 Няяркая, маленькая вясёлка!—  
 Праз гэта ты і да спадобы мне,  
 Бо я адну з табою долю маю—  
 Зіяць ледзь бачна ў сінай вышыне.

1913.

## 47.

\* \* \*

Народ, Беларускі Народ!  
 Ты—цёмны, съляпы, быццам крот.  
 Табою ўсягды пагарджалі,  
 Цябе ня пушчалі з ярма  
 І душу тваю абакралі,—  
 У ёй нават мовы няма.  
 Збудзіўшысь ад грознай бяды,  
 Ўвесь поўны съмяротнай жуды,  
 Ты крыкнуць ня вольны: «Ратуйце!»  
 І мусіш ты «Дзякуюй» крычаць.  
 Пачуйце-жа гэта, пачуйце,  
 Хто ўмее з вас сэрцам чуваць!

1913.

## ВАРАЖБА.

Ўсё зынікла—шум дажджу, і ветрувой сярдзіты,  
 Блеск сіні пяруноў, за ўдарам гулкі ўдар.  
 Клубящца шызыя астаткі грозных хмар,  
 Як у вадзе воск пчол-пры варажбе наліты.  
 Што-ж гэта варажба прароча нам і глебе?  
 Пабач-жа,—зіхаціць блеск ясны сонца ўраз  
 Сярод разрыву хмар, і сямібарвны пас  
 Лукой прыгожаю лёг у бэзовым небе.

1913.

## 49.

\* \* \*

Ізноў пабачыў я сялібы,  
Дзе леты першыя прайшлі:  
Там съцены мохам парасьлі,  
Вясёлкай адлівалі шыбы.  
Усё ў пылу. І стала мне  
Так сумна, сумна ў цішыне.  
Я ў сад пайшоў. Усё глуха, дзіка,  
Усё травою зарасло.  
Няма таго, што раныш было,  
І толькі надпіс «Вэроніка»,  
На ліпе ўрэзаны ў кары,  
Казаў вачам аб тэй пары.  
Расьці, ўзмацовывайся, дрэва,  
Як монумэнт жывы, ўставай  
І к небу надпіс падымай.  
Хай нярухомы слова съпева:  
Чым болі сходзіць дзён, начэй,  
Тым імя мілае вышэй.

1913.

## СПОЎНЕНАЕ АБЯЦАНЬНЕ.

Праз радасны заліты съветам бор  
 Праходзіць насып жоўтая чыгункі.  
 Як роўна рэйкі, быццам на малюнку,  
 Ляглі удоўж! Як ярка семафор  
 Ўдалі зялёным шклом гарыць ад сонца!  
 Як тэлеграфныя слупы гудзяць!  
 Пабач—дразды на дроце іх сядзяць,  
 А дрот зіе лепей ад чырвонца!

І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь  
 Ламаючы апалыя галіны,  
 Сюды марудна з-за кустоў маліны  
 Выходзіць буры малады мядзьведзь.  
 Паветра нюхае; нядбала паглядае  
 Лянівымі вачамі, быццам съпіць,  
 У даль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць  
 І ўраз, у край зьдзіўлёны, замірае...  
 Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць;  
 З вясёлым шумам у бары зялёным  
 Нясуща за вагонамі вагоны;  
 Шыпіць машына, іскры зіхацяць,  
 Дым белы цягнецца ў гары струёю;  
 Ад съветла сонца зіе сталі і медзь;  
 З вакон съмлюцца людзі... А мядзьведзь  
 Стайць і чуе крык мой: «Верш за мною!»

## Д З Е Д.

Так цёпла цэлы дзень было,  
 Што дзед—і той съягнуўся з печы,  
 Ля рэчкі сеў, дзе больш пякло,  
 І грэў пад старай съвіткай плечы.

Сінеўся бор, цякла вада,  
 Скрозь пахла мёдам і травою...  
 А дзеду на'т і не шкада,  
 Што хутка будзе ён зямлёю.

1913.

## КУПІДОН.

Ад спомінаў дзіцячых лет  
 Ў маёй души астаўся сълед.  
 Я помню, як бывала рада  
 Мне сэрца плітцы шакалада,

Абгорненай з усіх старон  
 Паперкай яркай з візэрункам:  
 Там па «загадачным малюнкам»  
 Пытаньне йшло: «Дзе Купідон?»

Я не забыў, як доўга з ёй  
 Сядзеў я ў комнатацы маёй,  
 Страх зацікаўлены загадкай,  
 Хоць закусіўшы шакаладкай.

Бо тут-жа, тут хаваўся ты!  
 Бо можа з сетак маливідла,  
 Што ўжо даўно вачам абрыйдла,  
 Твае праглянуць мне чэрты,

І ўстанеш ты перада мной  
 З крылатай, гостраю стралой,  
 Мне ў сэрца мецячай, і з лукам,  
 Пяяць гатовым поўным згукам!

Ды ўсё-жа быў ня бачан ён,  
 Хоць я і сълёзы ліць прымаўся.  
 Што-ж ты вачам не паказаўся,  
 Ўладар каханья, Купідон?

З часоў тых мно́га лет прайшло,  
Прайшло—і зельлем парасло,  
І зноў забытае пытаньне  
Ўстае ў сувораму чаканьні.

Я Купідона зноў шукаць  
Бяруся сквапна і рухава,  
Ды так няскладна гэта справа,  
Што лепиш аб ёй маўчаць.

1913.

## НА МОГІЛКАХ.

*(Рондэль).*

Амур і сумны і прыгожы  
 Стайць з павязкай на вачах  
 Ля склепу. Часам лёгкі пах  
 Сюды даносіцца ад рожы,  
 Паўсюль крыжы, вянкі... Чаго-жа  
 Тут, дзе магілы, съцень і прах,  
 Амур і сумны і прыгожы  
 Стайць з павязкай на вачах?  
 І ціха думаў я: быць можа,  
 Любоў, палёгшы у трунах,  
 Перамагла і съмерці жах!  
 Спачнече-ж! Вечна на старожы  
 Амур і сумны і прыгожы.

1913.

## 54.

## У СТАРЫМ САДЗЕ.

Прыгожы сад, які любіў Ватто:  
 Між дрэў зялёных статуі паўсталі,  
 Вось гrot, гадзіньнік соўнечны, а далі  
 Фонтан... Напэўна саду год са сто.

Стаю я, съню пра зынкнуўшыя дні  
 І knіжку новага пісьменьніка трymаю.  
 У забыцьці я разгарнуў... і закрываю,  
 Зъдзілёны ў край, што гэта не Парні.

1913.

## Т Р Ы О Л Е Т.

Мне доўгае расстаньне з Вамі  
 Чарней ад Вашых чорных кос.  
 Чаму-ж нядобры час прынёс  
 Мне доўгае расстаньне з Вамі?  
 Я пабляднеў ад горкіх сълёз  
 І трыволет пачаў славамі:  
 Мне доўгае расстаньне з Вамі  
 Чарней ад Вашых чорных кос.

1913.

56.

У С П А М І Н.

«Дзень гэты—так пісаў Катул—  
Я белым каменем адзначу».  
Дасюль я рад, калі пабачу  
Алею, дзе пад ліпаў гул  
Мне парасонкам на пяску  
Штось ручкі мілыя пісалі.  
Што—не скажу. Вы адгадалі,  
І слова ўжо на языку.

1913.

ПАНУ АНТОНУ НАВІНЕ НА СПАМІН АД  
АЎТАРА <sup>\*)</sup>).

Дзень добры, Пане! Вось Вам прости надпіс:  
 Ёсьць гэткая японская забаўка,—  
 Кідаюць дробныя аскёлкі дрэва  
 Ў ваду— і робяцца яны цвятамі.  
 Ўсё гэта мне згадалась мімаволі,  
 Калі чытаў и Вашую стацьню  
 Аб вершыках «Вянка». І шлю падзяку  
 І цісну руку. Ваш М. Багдановіч.

1914.

<sup>\*)</sup> Прывітвачэнне на паасобніку „Вянка“.

ЭМІГРАЦКАЯ ПЕСНЯ.

Ёсьць на съвеце такія бадзягі,  
Што ня вераць ні ў бога, ні ў чорта.  
Ім прыемны стракатыя съягі  
Караблёў акіянскага порта.

І няма ім каго тут пакінуць,  
Бо нікога на съвеце ня маюць.  
Ўсё ім роўна: ці жыць, ці загінуць,—  
Аднаго яны моцна жадаюць:

Пабываць у краёх незнамых,  
Ды зазнаць там і шчасьця і гора,  
І загінуць у хвалях салёных  
Белапеннага сіняга мора.

Але мы—не таго мы шукаем,  
Не таго на чужыне нам трэба.  
Не рассталіся-б мы з нашым краем,  
Каб было дзеля нас у ім хлеба.

І на вулцы пад грукат, пад гоман,  
Дзенатоўп закруціўся рухавы,  
Нам маячыцца вёсачка, Нёман  
І агні партавыя Лібавы.

1914.

## М Я Ж Ы.

Кінь вока на увесь абшар зямлі:

Вось хату шчыльна абышлі

Парканы з гострымі цьвякамі,

Пасыпаныя бітым шклом.

Глядзі— ў прасторах за сялом

Мяжамі

Падзелены на нівах каласы,

Ідуць канаўкі праз лясы,

І стопудовыя гранічныя каменны

Сярод лугоў бяскрайных заляглі.

Шнуры штыкоў па ўсёй зямлі

Гараць, як дзікае хаценьне,

На гасударстваў рубяжы.

Глядзі: паўсюль мяжы.

Нязъмерны вольныя прасторы

Святой зямлі,—а чалавек

Мяжы, ірвы, тыны рабіў за векам век,

Хаваўся ў іх, як ліс у норы,

І жыў пужліва сам—адзін,

Дрыжачы, як лісьцё асін,

Зласылівы, бессардэчны, хцівы,

Такі зрадлівы,

Для ўсіх чужы, зусім чужы.

Вакол яго—платы, мяжы.

Пабач, што робіцца за гэтымі платамі!

Ў надмернай працы гіне тут

Галодны і абдзёрты люд,

Каторы моцнымі рукамі  
Стварыў усе багацтвы на зямлі:  
Правёў ён скібы на ральлі,  
Ён рэйкі пралажыў чыгунак,  
Заводаў коміны падняў у выш нябёс,  
А сам даўно съляпы ад сълёз  
І ўжо забыўся аб ратунак.  
Глядзі: па ўсёй зямлі съятой  
Шырокай хваляй залатой  
Бяз kraю блішча збожжа мора,  
Цьвітуць лагі, шумяць лясы...  
Так многа ёсьць паўсюль багацтва і красы,  
А людзі нішчацца у голадзе, у зморы  
Ад беднаты, ад цемнаты,  
Бо скроль—мяжы, бо скроль—платы.

1914.

## ЗА ГАЗЭТАЙ.

Ты доўга сядзела за сталом  
 Нярухомая, скамянелая.  
 І чутна у цішы было,  
 Як стукае гадзіннік мерна,  
 Як дробны дождж сячэ халодныя шыбы,  
 І як у капяжы бяжыць струя вады.

А ты ўсё сядзела,  
 Хацела—і ня мела сіл  
 Адвясьці свае вочы  
 Ад чорнай рамкі ў газэце,—  
 Бяздоннай студні,  
 Ўшчэрць поўнай гора і сълёз.

1914.

## 61.

## СОНЭТ.

Прынадна вочы зъяюць да мяне;  
 Чароўна усьмяхаючыся, губы  
 Адкрылі буйныя бляеочыя зубы...  
 Ласкавы шэпт... Гарачай хваляй мкне  
 Кроў к сэрцу маяму. Мана ўсё або не?  
 Ці верыць мілым абяцанкам любы?  
 Мо' гэта жар, пылаочы для згубы,  
 Хавае съюжу пад сабой на дне?

Так, іншы раз, над соннаю зямлёю  
 Агністаю дугою залатою  
 Прагэжа цемень яркі мэтэор.

Гарыць ён, іскры сыпе і нясецца,  
 Бліскаючы мацней ад ясных зор,—  
 А ў глыбіні халодным астaeцца.

1914.

## 62.

МУШКА-ЗЕЛЯНУШКА І КАМАРЫК-НАСАТЫ  
ТВАРЫК.

*Вельмі жаласная гісторыя, выкладзеная згодна з праўдай  
беларускім вершам,*

Блізка рэчкі Самацечкі камары таўкуцца,  
І «таўкачыкі» съпяваюць і у скокі тнуцца:

«Гэй, гоп, таўкачыкі,  
Гэй, гоп, асінавы,

Ды работы Максімавы...»

А Максім ляжыць на траўцы, сонна пазірае,  
Камарок за камарочкам да яго шыбае,  
І пясьніяр з усіх найлепшы ўжо зьвініць ля вуха  
Як камарыка няўмысльне загубіла муха.

## I.

Захісталася сасонка баравая,  
Затужыла дзяўчынанька маладая,  
Жартаўлівая пяюшка-сакатушка,  
А па імені—мушка-зелянушка:

— «Ой, чаму-ж ды ня судзілася мне долі.  
Што мяне і ня сваталі ніколі.

А пасагу прабагатага я маю:

Куст шыпшыны ад краю і да краю,  
Шчэлка ў яблыні—пры ветры каб хавацца,  
Лісьць альховы—на ночку пакрывацца,  
Ды да краю поўны мёдам кацялішча  
З жалудзёвай вялізной скарлупішчы.  
Калі гэты мёд у місачку кладзецца,

Ажна съліна ўроце набярэцца». Як пачуў тыя жаласьці камарык— Паскрабаў і насочак ён і тварык:  
— «А чаму-бы мне ды з ёй не пажаніца? Пэўна, пойдзе, каб болей ня журыцца. Хоць насаценькі я, шэры, хударлявы, Дык у скоках за тое-жа рухавы...» І схапіўся камарочак прыбірацца, Каб ля мушкі-плюшкі увіхацца,

## II.

Прыляцела мушка да хаты,— Аж у яе камарык настата. Сватоўя-хрушчы усьяддаюць, З бацькам-маткай штось размаўляюць: «Мы—стральцы, шукаем куніцу, Ня куніцу, але дзявіцу». Гаманілі болей гадзіны Ды гавораць так да дзяўчыны: — «Ці да смаку наш госьць багаты?» — «Запытайце ў мамы і таты». Тут гарэлкай усё змацавалі, А пасьля і заручын даждалі. Браў жаніх ад мушкі-дзяўчыны Дарагі ручнік з павучыны, Што яна на траўцы съцяліла І на ясным сонцы бяліла. У нядзелю будзе вясельле, Захадзіў камар, як з пахмельля, — І пяе, і скача паціху,

Ды як сыпне ураз «шырсыцяніху»:  
«Шырсыцяніха, шырсыцяніха мая,  
Пакахала камара гультая.  
А камар не зважае на яе,  
Толькі лётае ды песьні пяе».

### III.

Загудзела, расшумелася дубрава:  
Аб вясельлі у дубраве стала слава.  
Як вянок на муху свацейкі надзелі,  
Ўсе навокала аж вочы праглядзелі.  
А калі бацьком журылася дзяўчына,  
Аж заплакала жаноцкая радзіна:  
«Ускланияюся татачцы і матачцы,  
Калі ўжо апрыкрыла ім ў хатачцы.  
І чаму-ж вы мяне гадавалі  
Ды ў чужую сямейку аддалі?»  
Ў каравайніцы вулітак запрасілі,  
І яны-дзяжку на продзіў замяслі.  
А вадзень быў камаровым старшим дружкай  
І рассыпаўся дробным макам перад мушкай.  
Матылькі—баяры, пчолачкі—баяркі—  
Спрытны, шпаркі, асабліва як да чаркі.  
А найстаршая баярочка-чмяліха  
Так съпявала, аж баяр пабрала ліха:  
«Ой, багаты баяры, багаты,  
Ды забыліся ўзяць грашаняты.  
Хоць ня шмат грашанят яны маюць,  
Дык за тое свой гонар трymаюць:  
Хто капейку дае—грыўняй ліча яе,  
А хто грыўню паклаў—што рубля дараваў».

А як сыпнулі-урэзалі музыкі,  
Дык узыняўся разам гоман там вялікі.  
Чмель пузаты на басолі гучна грае,  
А на йскрыпцы ёмка пчолка падсякае.  
І знайшоўся мушанёнак нейкі малы,  
Што званіў такі ня кепска у цымбалы.  
Лоўка конікі у скоках выціналі,  
У гару стрыбалі, звонка падпявалі:  
«Камары скакаць»  
Выракаюцца:  
Ногі доўгія—  
Паламаюцца».

Гэтак скачуць—хто шатроху, хто памногу.  
Нейкі конік адтаптаў чмялісে ногу.  
Госьці спорна п'юць-ядуць ды размаўляюць.  
А музыкі граюць, дыхту заўдаваюць.  
Ўмела муха на вясельле запрашаці,  
Ды над тое лепей ўмела частаваці.  
Усяго стаяла досыць для гасціны:  
Нават мёд быў і чмяліны і пчаліны.  
Хрушч вялізны так гарэлкі насмактаўся,  
Што зваліўся ды ў куточку высыпаўся.  
Восы ў шатах чорных з жоўтымі стракамі  
Проста елі мушку злоснымі вачамі.  
А яна ля мужа скромненька сядзела  
І зялёненькой спаднічкай зіхацела.  
Мураўёуна нізка зьвесіла галоўку,  
Бо занадта зацягнулася ў шнуроўку.  
Ды як скрыкнула, як ахнула раптоўна:  
Ў кроплі дожджыка танула мураўёуна.

Ўсё съцямнела, кроплі шпарка застукалі,  
У дупло, дзе мушка жыла, пападалі.  
Пахаваліся ўсе госьці у куточкі:  
Так спынілася вясельле сярод ночкі.  
А назаўтра ўсе, як толькі ўсталі зраньня,  
Дык пайшлі да камара на баліваньне.  
І былі яшчэ нарэшце перазовы,  
Каб ня стала аб радзіне кепскай мовы.

#### IV.

Абляцела кветачкі  
Не ў пару.  
Невясёла шэрому  
Камару.  
Як пачаў ён параю  
З мушкай жыць—  
Давялося беднаму  
Патужыць.  
Ня умее мушачка  
Працаўца,  
Толькі ўмее з хлопцамі  
Жартаваць;  
Ані выткаць кросенкі,  
Ані шыць,  
Ані стравы хораша  
Наварыць.  
Паштурхаў камарычак  
Галаву;  
«Як я з гэтай жонкаю  
Пражыву?

Дзе я вочы, брацікі,  
Меў свае,  
Як сабе за жоначку  
Браў яе?»  
Паляцеў ён плакацца  
У лясок,  
Сеў на дуб зялёненькі  
Пад лісток.  
Пахіліў галовачку,  
Уздыхнуў,  
Песьню сумна, жудасна  
Заягндуў.

«Выйду ў поле ды разважу тое гора,  
Гэй, гаротнае, маркотнае!  
Ты шырока, маё полейка,  
Ад кусточка да кусточка разълягаешся,  
Ты глыбока, сэрца, краешся.  
Дзе цяпер я съмерць сваю спаткаю:  
Ці у моры, ці у рэчцы, ці ў ставочку,  
Што капытам пры дарозе быў прабіты  
І да краю буйным дожджыкам наліты?

V.

— Што за шум у бары учыніўся?  
— А камарык там з дуба зваліўся.  
Грымнуў ён на зямлю з высакосьці  
І пабіў-паламаў сабе косьці.  
Цесьлі дошкі з дубоў пілавалі,  
Габлявалі, труну змайстрывалі,  
Усю чырвонай кітайкай аблілі,  
Устужкай чорнай з краёў адтачылі.

Гэй, кладуць камара ў дамавіну,  
Сазываюць сяброў і радзіну.  
Камары над труной затрубілі,  
Сьветлячкі лепей зорак съяцілі.  
— «Вы паціху, музыкі, зайграйце, ~~зог~~ ві.  
Маё сэрца у край не ўражайце!» ~~зог~~ ві.  
Горка мушка-ўдава галасіла,  
Скорай съмерці у бога прасіла:  
«Мой мужочак, мой камарочак,  
Ты падай мне з труны галасочак.  
Ах, ніхто над табой не заплача,  
Толькі хмарачка дробнымі дажджамі,  
Толькі мушачка горкімі съязамі». ~~зог~~ ві.  
Палажылі дамоўку на мары,  
Панясьлі праз лугі ды папары.  
Ля дарогі магілу капалі ~~зширават~~ ві  
І у ёй камара пахавалі,  
У сырую зямельку зарылі,  
Зъверху насып вялікі зрабілі.  
Людзі добрыя шляхамі мінаюць,  
Шапкі нізка здымаяюць, пытаюць:  
— «Ня іначай, вяльможны вандроўнік,—  
Генэрал, ці маёр, ці палкоўнік?»  
— «Не, ляжыць тут камар-камарочак,  
У каторага з локаць насочак». ~~зог~~ ві.

1915.

## 63.

## МАКСІМ і МАГДАЛЕНА.

Гэй пайду-ж я па вуліцы  
 Ў тое поле за аколіцу.  
 Ля аколіцы і плот і гарод,  
 Завіаецца хмялінушка.  
 Ды чаму-ж цябе, зялёную,  
 Градам-дожджыкам ня выбіла?  
 Ты, хмялінушка вясёлая,  
 Раскудравая хмялінушка,  
 Загубіла буйну голаву,  
 Буйну голаву Максімаву.  
 Максім у карчомцы гуляе,  
 Ён туляе—крыж прапівае,  
 Да таварышаў сваіх выгукае:  
 «Піва-мёд у карцы налівай,  
 Каб лілося аж за край, аж за край,  
 Песьню гучную яшчэ завадзі  
 Ды цымбаламі падыгрывай!»  
 Гэй, як скрыпнучь, як утнучь гапака—  
 Толькі съцены захадзлі у шынка.  
 Струны звонка вымаўляюць з-пад рукі,  
 Ёмкім дробам выбіваюць хадакі.  
 Іх сталёвыя падкоўкі зывіняць;  
 Ля парога людзі добрыя стаяць,  
 Падпіваюць, прыгаварываюць  
 Ды Максіма ўсё пахваліваюць.  
 Ён сядзіць—не памалу п'е,  
 Пад цымбалы у далоні б'е,

І хмільна-жа яго галава,  
Мова дзіўная так-такава:  
«Магда, Магдачка,  
Мая кветачка-праlesачка!  
Не кахацца мне, хлопу, з табою,  
Ваяводы старога дачкою.  
Сёньня з войтам цябе заручаюць,  
Рушнікі вынімаюць,  
Русу косу тваю прапіваюць.  
То ня траўка-павіліка расплятаеца,—  
Наша вернае каханьніца канчаеца.  
Ужо ня будзеш гуляць, як бывала,  
Цалаваць, як раней цалавала,  
Выходзіць у сад апаўночы,  
Глядзець ненагляднаму ў очы.  
Ты марцовага сънегу бялей,  
Броўкі—долі сіроцкай чарней;  
Не забыць іх сэрцу ніколі,  
Ня бачыць да веку патолі.  
Ліся, піва, цячы, як вада,  
Бо пала на сэрца нуда!»  
У хмілю Максім гавора, ня чакае гора,  
Ды пачула тыя слова шынкароўна Сора.  
Ўзяла Сора да палацу шпарка пабяжала,  
Ваяводзе а прыгодзе ўсё пераказала.  
Гэй, як грымне ваявода у памост нагою:  
«Налажы-ж ты, ледацюга, буйнай галавою!»  
Толькі ўчулі тое слугі—зараз пасьпяшалі,

Ланцугамі хлону ногі закавалі,  
Павялі на пляц кірмашовы,  
На памост высокі сасновы.  
Людзі добрыя ўкруг стаяць.  
Ён ідзе-ня йдзе, супыняеца;  
Белы ручанькі па бакох вісяць,  
Ногі борздыя вагающца.

Ды ня жаліцца да людзей Максім,  
Толькі кажа ён аб цымбалы ім,  
Хоча зноў пачуць тое граньніца  
У астатні раз,  
У съмяротны час,  
На апошніе са съветам разывітаныніца.  
Вокам кінуць—цымбалы дасталі,  
На памост на высокі паклалі.  
Устронуў Максім кудрамі—где плакаць, где  
Цяжка-важка, сумнёсенька ён заводзе:  
«Не вятрыска са поўначы павявае—  
Ціха сон у камору ўступае,  
Вочы мне стуляе, ацьмянжае.  
То ня птушка ў гнізьдзечку ўстронулася—  
Маё сэрца улякнулася.  
Сынілась мне—я ўзымежкам іду,  
Поруч збожжа калыхаеца,  
Поруч збожжа калыхаеца,  
Буйнай срэбнай расой асыпаеца.  
Сёньня споўніўся той нядобры сон,  
Сёньня споўніўся цераз дзеяць дзён:

Праз цябе, дзявоцкая краса,  
Сылёзы коцяцца, як буйная раса».  
Ціха ўсё—толькі струны зьвіняць,  
Толькі песня разыліваецца.  
Людзі добрыя навакол стаяць,—  
З болю сэрца разрываецца.  
Гэй, было-б табе, Максім, не кахацца,  
На вяльможную дачку не заляцацца.  
Устрахнуў Максім кудрамі—годзе плакаць, годзе.  
Цяжка-важка, сумнёсенька ён заводзе:  
«Магда, Магдачка,  
Мая зоранька ясная,  
Маё сонейка прэкраснае!  
Ой, ад сонейка  
Па зямлі цвяты расьцьвітаюць,  
Ад яго-ж яны й пасыхаюць.  
А ты, сонца, съвеціш,  
Залатое, съятое,  
І я ведаеш тое».  
Ціха ўсё—толькі струны зьвіняць,  
Толькі песня разыліваецца.  
Людзі добрыя навакол стаяць,—  
З болю сэрца разрываецца.  
Гэй, было-б табе, Максім, не кахацца,  
На вяльможную дачку не заляцацца.  
Устрахнуў Максім кудрамі—годзе плакаць, годзе.  
Цяжка-важка, сумнёсенька ён заводзе:  
«Мае дзетачкі, мае дробныя,

Вы наплачацесь, нагалосіцесь,  
Бо ня стане ў вас татачкі!  
Хто вас будзе гадаваці, адзяваці  
І ад цёмнай ночы укрываці?  
Станеце вы, дзеткі, жабракамі,  
Пойдзеце барамі-лугамі,  
Ды гасьцінцамі-дарогамі.  
А дарогі тыя бяз конца ляжаць,—  
Без канца вам, дзеткі, гора горкае цярпецъ».—  
Ціха ўсё—толькі струны зывіняць,  
Толькі песня разыліваецца.  
Людзі добрыя навакол стаяць,—  
З болю сэрца разызываецца.

А як съмерцю Максіма скарадлі,—  
Рукі белыя да брамы прыбівалі,  
Рукі белыя да брамы мястовай,  
Галаву—да вежы вартовай,  
Каб дажджы яму кудры мачылі,  
А вятры-бы сушылі,  
Каб крукі прыляталі—вочы дзюбалі,  
Ўсе-бы людзі пазіралі—ды не забывалі.

1915.

## 64.

\* \* \*

Ой лясы-бары ды лугі-разлогі!  
 Цераз вас ідуць пущінкі-дарогі.  
 Калі хлопца я шчыра любіла,—  
 Да яго съцяжынку пралажыла.  
 Йшла съцяжынка—дайшла да расстаньня:  
 Тут і скончылася нашае каханьне.  
 Я вазьму—ізноў па ёй пахаджу,  
 Я ізноў на съцяжынку пагляджу.  
 А на ёй ужо трава-мурава;  
 Ўсьцяж крушынънік разрастаетца,  
 Над дарогай гальлём навісаецца:  
 Ни праходу, ні праезду няма.  
 З-пад крушынъніку крынічка цячэ,  
 І гнязьдзечка зыбаецца ў ім.  
 Ад таго і зыбаецца,  
 Што там птушка-плюшака заліваецца:  
 «Ты ня будзеш, крынічанька,  
 Ад разводзьдзя свайго ўвясну паўней;  
 І палюбіш, дзяўчынанька,  
 Ды ня так, як любіла ты даўней!»

1915.

## 65.

\* \* \*

Сярод вуліцы у нас карагод,  
Ды ня йду я ў таночку гуляць,  
Як той мак на градзе, красаваць,  
Праз красу сваю таварышак злаваць.  
Здрадзіць тварык белы бедную мяне:  
Толькі міленькае імя назавуць—  
Белы тварык разгараецца,  
А дзяўчата усъмхаюцца.

1915.

## 66.

\* \* \*

У мясъцечку Церасъцечку не званы гудзяць,  
 Не званы гудзяць—навіну чуваць,  
 Што знайшлі сёньня Янку стральца  
 У зялёненъкім ельнічку,  
 Каля белага каменю,  
 На ўёмным імху, меж брусьніцаю.  
 Галава яго прабітая,  
 Ўся крывёю залітая.  
 Гэй, сасонка над ім шуміць,  
 Прамаўляе, выгаварывае:  
 «Не ўдаваўся-бы ты, Яне, за куніцамі,  
 Яшчэ болей—за тымі маладзіцамі».

1915.

## 67.

\* \* \*

Цёмнай ноччу лучына дагарала,  
 Я Арцёму кашулю вышивала:  
 Пасярэдзіне—сонейка,  
 Навокал зоры дробныя.  
 Толькі ўсходзіць у хату сястрычанька,—  
 Белы-чысты ліст у руках,  
 Белы тварык увесь ў съязах:  
 «Ой, забілі Арцёма, забілі,  
 У нязнанай старонцы зарылі;  
 Ой, забілі Арцёма шрапнэлляй,  
 Завіруха яго крые белай беляй».  
 Як пачула я тое ды ўцяміла,  
 Мае ніткі неяк памяшаліся,  
 Сонца яркае скацілася,—  
 У вачох памуцілася.  
 Чаму я на съвет урадзілася?

1915.

## 68.

\* \* \*

Як Базыль у паходзе канаў,  
Ўсё старонку сваю спамінаў.

— Вы прашчайце, прашчайце, шнуры,  
Вы прашчайце, негараныя!  
Мне вас болі ужо не гараць,  
Буйным збожжам на зары не засяваць.

— Не пабачу я цябе, цёмны луг,  
Поле чыстае, раздольнае!  
Мне па вас ўжо ніколі не хадзіць,  
Мне зялёнай травы не касіць.

— Расстаюся я з табой, шчыры бор,  
Пушча цёмная, драмучая!  
Мне твой шум ужо болі ня чуваць,  
Мне высокіх сасон ня рубаць.

— Ах, прашчай ты, сямейка мая,  
Вы прашчайце, таварышы!  
Ўжо ня прыдзецца да сэрца туліць,  
Пасядзець, пажартаваць, пагаманіць.

— Гэй, чалом табе, чалом, Беларусь,  
Ўся староначка бяздольная!  
Не забыў твой сын сваёй маці,  
За цябе у зямлі яму ляжаці.  
Як Базыль у паходзе канаў,  
Ўсё старонку сваю спамінаў.

1915.

\* \* \*

Я хацеў-бы спаткацца з Вамі на вуліцы  
 У ціхую сінюю ноч  
 І сказаць:  
 «Бачыце гэтыя буйныя зоркі,  
 Ясныя зоркі Гэркулеса?  
 Да іх ляціць наша сонца,  
 І нясецца за сонцам зямля.  
 Хто мы такія?  
 Толькі падарожныя,—папутнікі сярод нябёс.  
 На што-ж на зямлі  
 Сваркі і звадкі, боль і гора,  
 Калі ўсе мы разам ляцім  
 Да зор?

1915.

## ВАРОНА і ЧЫЖ

(Байка).

Прыгода гэтая ня так даўно была.

К чыжу (а сілы ён, як ведама, ня мае)

Варона прыступае:

«Скажы, ці я падобна да арла?»

І бачыць чыж—з варонаю ня жарты,

А ўласны хахалок чаго-нябудзь ды варты.

— Зусім арол,—адказывае чыж

Вароне клятай з клёна.

«Ну, то-ж бо то! Глядзі-ж!»

З ласкаваю гразьбой пракаркала варона

І паляцела стуль далей.

Ўсё тое бачачы, зьдзівіўся верабей:

«Браток! Ці-жа вачэй ня маеш—

Арлом варону называеш?»

Засараміўшыся, чыж так пачаў казаць:

— Я гэтым не зрабіў благога.

Дай бог арла варонай не назваць;

Варону-жа арлом—нічога.

1915.

## ЛЯВОНІХА.

Ах, Лявионіха, Лявионіха мая!  
 Спамяну цябе ласкавым словам я,—  
 Чорны пух тваіх загнутых брывянят,  
 Вочы яркія, вясёлы іх пагляд;  
 Спамяну тваю рухавую пастваць,  
 Спамяну, як ты умела цалаваць.

Ой, Лявионіха, Лявионіха мая!  
 Ты пяяла галасьней ад салаўя,  
 Ты была заўсёды першай у танку—  
 і ў «Мяцеліцы», і ў «Юрцы» і ў «Бычку»;  
 А калі ты жаці станеш свой загон,  
 Аж дзівецца нядбайліца Лявион.

Ой, Лявионіха, Лявионіха мая!  
 У цябе палова вёскі—кумаўя.  
 Знала ты, як запрасіць, пачаставаць,  
 і да рэчы слова добрае сказаць,  
 і разважыць, і у смутку зъвесяліць,  
 А часамі—і да сэрца прытуліць.

Ой, Лявионіха, Лявионіха мая!  
 Дай-жа бог табе даўжэйшага жыцьця,  
 Дай на съвеце сумным радасна пражыць,  
 Ўсіх вакол, як весяліла, весяліць.  
 Хай ніколі не забуду цябе я.  
 Ой, Лявионіха, Лявионіха мая!

72.

\* \* \*

На Ляўонавай кашулі вышыты галубкі;  
Я за тое вышивала, што цалуе губкі.

На Сямёнаўай кашулі вышыты лісточкі;  
Я за тое вышивала, што цалуе вочкі.

На Сапронавай кашулі вышыты падкоўкі;  
Я за тое вышивала, што цалуе броўкі.

1915-16.

73.

### СКІРПУСЯ.

Ой, пайшла сабе Скірпуся на кірмаш,  
Паглядзець, ці селязенькаў нямаш,—  
Мо' варона, мо' сава,  
Мо' Скірпусенъка ўдава.  
Прадала яна каня,  
Ўтаргавала селязъня,  
Селязенька чубаценъкага,  
Маладога, зухаваценъкага.  
Пакупіўши селязъня,  
Мела клопату штодня:  
Селязенька умываецца,  
Сам на вулку узіраецца;  
Узіраецца на вулічку,  
Ці ня ўбачыць тую вутачку.  
Селязенька—івашачка,  
Ён цалуецца з Наташачкай.

1915-16.

## А Г А Т А .

Помню—йшла я да ратушы хутка  
 Паглядзець, як гараць ведзьмакі.  
 Толькі чую—гукае Марутка:  
 «Бач, Агата, красунчык які!»

Ў задуменъні, маруднай хадою,  
 Увабраны ў шалом залаты,  
 Ехаў ён на кані саматою,  
 А прыгожы,—як Юры святы.

Шмат адгэтуль мінулася часу...  
 Ах, калі-бы ізноў павідаць  
 І каня, і убранства пакрасу,  
 І знаёмую сэрцу пастаць!

Я сяджу дзень за днём у ваконца  
 Ды праду апрыкрылы кужать,  
 І гудзіць, ўсё гудзіць верацёнца,  
 Як у полі далёкім мяцель.

Ах, чаму я, на што змарнавала  
 Так свае маладыя гады,—  
 Ах, чаму я, на што ня спытала,  
 Хто ён, гэткі, і едзе куды!

Толькі-б зьведаць—і з воску хвігуру  
 Я найменьнем яго ахрышчу,  
 Выйду ноччу на поле у буру  
 І закляцьце сваё нашапчу.

І праз сьвіст, праз гудзеньне вятрыска,  
Цераз шум прыдарожных ракіт  
Я пачую так блізка, так блізка  
Гук знаёмы ад конскіх капыт.

Не забыць мне, што спасеньне трачу,  
Што душу варажбою гублю,  
Але знаю—яго я пабачу  
І нарэшце скажу, як люблю.

1915-16.

75.

\* \* \*

Калі паласу агнявую  
На заходзе сонца праводзе,—  
Пакінуўшы вежу старую,  
У сад карабеўна выходзе.

Вось чмель прагудзеў аксамітны,  
Вось ярка-зялённая мушка...  
І ўрэшце з краіны блакітнай  
Ўлятае маленькая птушка.

Як чутна яна запявае,  
Што ёсьць і вясна, і каханье,  
І шчасьце бяз меры, бяз краю,  
І першая горач расстаньня.

Маркотна глядзіць карабеўна,—  
Так сэрца жадае любові!  
І хмурыць сувора і гнеўна  
Кароль пасівеўшыя брові.

1915-16.

76.

\* \* \*

Маладыя гады,  
Маладыя жаданьня!  
Ні жуды, ні нуды,  
Толькі шчасльце кахраньня.

Помніш толькі красу,  
Мілы тварык дзявоочы,  
Залатую касу,  
Сіняватыя вочы.

Цёмны сад—вінаград,  
Цьвет бяленькі вішнёвы,—  
І агністы пагляд,  
І гарачыя слова.

Будзь-жа, век малады,  
Поўны съветлымі днямі!  
Пралятайце, гады,  
Залатымі агнямі!

1915—16.

Маладое чудо.

Маладое чада чине.

Чи чудо, чи чудо,

Толоки чадо же пасажир

Пончики толоки граду.

Минес твярдаки дзялбонк,

Зашамтук хасу,

Синеватые борс.

Челюсе сад-блінград.

Чубет балінски вишевое, —

І апністое пасека,

І гардансце сповес.

Бу́ззю, бу́з, бек маладое,

Бу́ззю, собачий джане!

Брагемайсе, садо,

Зашамтукі ашкене!

Верш „Маладая гады“.  
З аутографу 1915-16 г.г.



77.

\* \* \*

Вышаў з хаты. Ціха сьпіць надворак.  
Наплывае радасьць, з ёю—сум.  
Ня зылічыць у небе ясных зорак,  
Ня зылічыць у сэрцы съветлых дум.

Шмат зазнаў я горачы з нудою,  
Што шчаміла, мучыла, пякля...  
Ўсё ужо прайшло, сплыло вадою,—  
Моладасьць ня зынікла, не прайшла!

1915-16.

78.

\* \* \*

Сыцюжа, мрок... Я ізноў хвараваты.  
Ў сэрцы—думак даучных цяжар.  
Заварыць-бы гарачай гарбаты,  
Разагрэць-бы хутчэй самавар.

Запяе ён і тонка, і ціха,  
Зазіяе на спод аганьком,—  
І разъвеецца цёмнае ліха  
Над майм абагрэтым кутком.

1915-16.

79.

\* \* \*

Прыдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку.  
Моладасьць плыне, а съледу няма ніякога.  
Эт, і чаму-ж нагадала суворую Парку  
Нітку мне прасьці гатунку такога благога.

Ціха гудзіць і пяе у яе верацёнца,  
Цягнецца, цягнецца доўгая, шэрэая нітка;  
Цягнуцца шэрыя дні без прасьвету, бяз сонца,  
І не пабачыш, здаецца, ні шчасьця, ні ўжытку.

Хоць-бы ты чорную, толькі-б ня шэрую прала,  
Гора жадаў-бы, ды толькі каб поўную чарку;  
Але і гора такога пазнаў я замала.  
Прыдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку.

1915-16.

Горжин

80.

\* \* \*

Непагодны вечар. Сумна, дружка, мусі?  
Каб разважыць смутак, ціха запываю:  
— Ой, ляцелі гусі ды з-пад Белай Русі,  
Скалацілі воду ціхага Дунаю.

Ёсьць любоў на съвеце, здрада і расстаньне;  
Шмат яшчэ чаго нам прыдзеца зазнаці...  
Ўсё мацней пяю я аб чымсь каханьні,  
І тугі у съпеве болей не скаваці.

1915-16.

81.

\* \* \*

Мы гаворым удвох пры агні ў цішыне.  
Рупна фарбай пісанку малюеш ты мне.

Як маркотны твае маладыя гады!  
Ты ня знаеш сама, сколькі мела нуды.

Што яна парабіла, ліхая, з табой,  
Што зрабіла з душою тваёй маладой.

Бач, які у пісанкі пануры калёр,—  
І пануры калёр, і няяркі вузор.

Ці то мнішка старая зрабіла яе?  
Пашкадуй ты гады маладыя свае.

Маладое жыцьцё праляціць, прабяжыць,—  
Не забудзься вясёлых калёраў зажыць.

1915-16.

82.

\* \* \*

Ўжо пара мне да дому зьбірацца,—  
Вечар позны, а час не стаіць.  
Ах, калі-б ты магла здагадацца,  
Як ня хочацца мне ухадзіць.

Там, на вулцы, ні сівер, ні бура,  
Там адно толькі—мрок, самата.  
Але як я маркотна, панура  
Да свайго пацягнуся кута.

Думкі нудныя зноў закружжацца,  
Сэрца чулае зноў забаліць...  
Ах, калі-б ты магла здагадацца,  
Як ня хочацца мне ухадзіць.

1915-16.



Ўсё праходзе—і радасьць, і муکі.  
Але будзеш мне помніца ты,—  
Броўкі цёмныя, вузкія руکі  
І галоўкі радок залаты.

1915-16.

## П А Г О Н Я.

Толькі ў сэрцы трывожным пачую  
 За краіну радзімую жах,—  
 Ўспомню Вострую Браму сьвятую.  
 І ваякаў на грозных канях.

Ў белай пене праносяцца коні,—  
 Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць...  
 Старадаўнай Літоўскай Пагоні  
 Не разьбіць, ня спыніць, ня стрымаць.

У бязъмерную даль вы ляціце,  
 А за вамі, прад вамі—гады.  
 Вы за кім у пагоню съпяшыце?  
 Дзе шляхі ваши йдуць і куды?

Мо' яны, Беларусь, панясьліся  
 За тваімі дзяцьмі у здагон,  
 Што забылі цябе, адракліся,  
 Прадалі і аддалі ў палон?

Бійце ў сэрцы іх—бійце мячамі,  
 Не давайце чужынцамі быць!  
 Хай пачуюць, як сэрца начамі  
 Аб радзімай старонцы баліць...

Маці родная, Маці-Краіна!  
 Ня усьцішыцца гэтакі боль...  
 Ты прабач, Ты прымі свайго сына,  
 За Цябе яму ўмерці дазволь!..

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,  
Срэбнай зброяй далёка грымяць...  
Старадаўнай Літоўскай Пагоні  
Не разьбіць, ня спыніць, ня стрымаць.

1916.

## СТРАЦІМ—ЛЕБЕДЗЬ.

Не анёл у трубу уструбіў—  
 З хмары бог старому Ною гаварыў:  
 «Поўна з краем чаша гневу майго  
 На людзкія грахі ды бясчыннасьці.  
 Вось надойдзе часіна суворая,  
 Лінуць з неба залівы бязъмерныя  
 І абмыюць ад бруду смуроднага  
 Ўсю зямлю яны, белы-вольны съвет».

Пачынаў тут Ной будаваць каўчэг  
 З таго дзерава ліванскага.  
 Ўшыркі гэтаму каўчэгу—сто лакцёў,  
 А ўдаўжкі—болей тысячи.  
 Ды узяў туды Ной і птах і звяроў,  
 Каб ня звёўся іх род з зямлі.  
 Ды ня плыў к яму з мора сіняга  
 Страцім-лебедзь—горды, моцны птах.  
 Яго звычаі—арліныя,  
 Яго ўzechі—сакаліныя;  
 Пер'i-пер'ечкі бялеюцца  
 Ды на золку агнявеюцца.  
 У яго ў крыле—трыста тры пяры:  
 Узмахне крылом—быццам бор шуміць,  
 Узмахне другім—што мяцель гудзіць.  
 Як учнуць дажджы—пацякла вада,  
 Развілася горш ад павадкі,  
 Затапіла ўсе лугі-лагі,

Ўсе лугі-лагі, ўсе лясы-бары;  
Уздымаецца вышэй ад гор.  
Птахі ў небе стаей дётаюць,  
Енчаць жаласна, ад нуды крычаць,  
Выглядаюць стуль прытулачку.  
А па ўсёй зямлі толькі хвалі б'юць,  
Толькі хвалі б'юць белай penaю.  
Ды па ім дужы, съмелы плавае  
Страцім-лебедзь—горды, моцны птах.  
Узмахне крылом—быццам бор шуміць,  
Узмахне другім—як мяцель гудзіць.  
І населі тут на лебедзя  
Птахі дробныя усёй стаею.  
Лебедзь з сілы выбіваецца,  
Птушкі ажна усьцяшаюцца.  
Дзень ён плавае, другі-трэці дзень,  
На чацверты стаў прасіць-маліць:  
«Вы ўзыляціце хоць на час які,  
Выбіваюся з астатніх сіл.  
Дайце вы грудзям, гэй, вальней ўздыхнуць!  
Дайце вы крылам, гэй, шырэй ўзмахнуць!»  
Не паслухалі птахі лебедзя.  
Пацямнела у яго ў вачах,  
Крыльлі ўрэшце падламаліся,  
Галава ў ваду апусьцілася.  
І пайшоў на дно мора сіняга  
Страцім-лебедзь—моцны, горды птах.  
Ад усіх цяпер патомкі ёсьць,  
Ды няма адных—Страцімавых.

## ВЕРШЫ БЕЛАРУСКАГА СКЛАДУ.

## І. Б я с е д н а я.

А чалом, чалом, мае госьцейкі,  
 Сабірайцесь на бяседачку,  
 На бяседачку ў хату новую,  
 Ў хату новую—сасновую,  
 Да за столікі кляновая,  
 За абрусікі бялёвыя,—  
 Ой, бялёвыя-саматканыя,  
 У вузоры вышываныя.  
 Вышивала я у сем шаўкоў,  
 Вышивала каршуновы суд.  
 Ён суды дае—перасуд бярэ;  
 З больших птушак—хоць па пёрыйку,  
 А з драбнейших—дык і цэлы хвост.  
 Прыхадзіў тут мужык-верабей,  
 Каршуну ў ногі кланяўся,  
 На сініцу-цешчу жаліўся.  
 Не дамовіў ён скаргі свае,  
 Як пачаўся і трэск і грук.  
 Успырхнулі ўсе, зълякаўшыся,  
 Разъляцелісь, хто куды здалеў.  
 Каўка неяк затрымалася,  
 Да і тая пахавалася,—  
 І вузораў не асталася.  
 Да красна бяседа ня вузорамі,  
 А ласкавымі прыгаворамі;  
 Не ѹдрабнымі абрусамі,  
 А ласкавымі прымусамі.

II



Як прышла я на ток малациць—  
Ў задуменьні застаялася  
Ды зънянацку расъсьмяялася.  
Нават сорам на хатніх зірнуць:  
Ці ня ўцямілі, хвароба на іх,  
Ад чаго мой тварык съмьецца,  
Ад чаго маё сэрцайка б'еца.

1916.

III

\* \* \*

Хоць і зорачка—ды не вячэрняя,  
І каханачка—ды няверная.  
Пакахала—як яхант даравала:  
Яхант-камень—сэрицу ён на гараванейка.  
Прападаю праз каханейка.

1916.

87.

\* \* \*

Набягае яно  
Вечарамі, начамі,  
Адчыняе вакно  
І шамрэе кустамі.

І гавора адну  
Стараадаўную казку—  
Аб любоў і вясну  
І жаночую ласку.

Сэрца съніць аб красу—  
Аб сълядочак дзявочы,  
Залатую касу,  
Сіняватыя очы.

Як забудуся сном  
Ў сіняватыя очы,—  
Прылятаеш ты ў дом,  
Пазіраеш у очы...

1917.

88.

\* \* \*

Пралятайце вы, дні,  
Залатымі агнямі.  
Скончу век малады,—  
Аблятайце цъвятамі...

1917.

89.

\* \* \*

Ў краіне съветлай, дзе я ўміраю,  
У белым доме ля сіняй бухты,  
Я не самотны, я кнігу маю  
З друкарні пана Марціна Кухты.

1917.



II  
В Я Н О К  
1909—1912

---

КАХАНЬНЕ і СЪМЕРЦЬ

1912

B  
R  
A  
H  
O  
N

1900—1915

KATHARINE CROWNE  
1915

## 90.

\* \* \*

Вы, хто любіце натрапіць  
 Між страніц старых, пажоўкльх  
 Кнігі, ўжо даўно забытай,  
 Блёклы, высахшы лісток,—  
 Праглядзеце гэты томік:  
 Засушыў я на паперы  
 Краскі, съвежыя калісьці,  
 Думак шчырых і чуцьця.

O voi, ch'avete gl'intelletti sani  
Mirate la dottrina, che s'asconde  
Sott'il velame degli versi strani.

Dante. Inf. IX.

91.

Чуеш гул?—Гэта сумны, маркотны лясун  
Пачынае няголасна граць:  
Пад рукамі яго, навываючы сум,  
Быццам тысячы крэпка нацягнутых струн,  
Тонкаствольныя сосны зьвіняць.

Ці казаць, ад чаго пацямнела рака,  
Зашамрэлі мацней каласы,  
І аб чым шэпча ім галасок вецярка,  
Што зіяе-дрыжыць на лісьцёх лазьняка:  
Кроплі сълёз ці халоднай расы?

92.

В О З Е Р А.

Стаяў калісъ тут бор стары,  
І жыў лясун у тым бары.  
Зрубалі бор,—лясун загінуў.  
Во сълед яго ад тэй пары:  
Сваё люстэрка ён пакінуў.

Як у нязнаны съвет вакно,  
Ляжыць, халоднае, яно,  
Жыцьцё сабою адбівае  
І ўсё, што згінула даўно,  
У цёмнай глыбіні хавае.

93.

### НАД ВОЗЕРАМ.

Сонца ціха скацілася з горкі;  
Месяц белы заплаканы съвеціць,  
Аглядае бахматыя зоркі,  
Цягне з возера срэбныя сеці.

Ў іх русалкі заблуталі косы,—  
Рвуць бліскучыя, яркія ніці;  
Ноч плыве над зямлёй, сее росы,  
Ноч шапоча русалкам: «Засыніце»..

## ВАДЗЯНІК.

Сіавусы, згорблены, я залёг між цінай  
 І гадамі грэюся—сплю на дне ракі.  
 Твар травой аблутаны, быццам плавуцінай,  
 Засыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі.

Над вадой ля берага ціха съпіць асока,  
 Ды лаза зялёная жаліцца-шуміць,  
 Хвалі ціха коцяцца і бягуць далёка,—  
 І усё навокала сном адвечным съпіць.

## ЗЬМЯІНЫ ЦАР.

Ў цёмным небе—хараводы  
 Сіняватых зорај,  
 Ў цёмным небе съвеціць месяц  
 Залатым сярпом...  
 Мы выходзім з цесных, душных  
 Падзямелльных норак,  
 На зімовы цёплы вырай  
 Цягнемся-паўзём.


Ў полі, ў лесе нам усюды  
 Праляглі дарожкі!  
 Йстужкай рушымся між пушчы,  
 На сам' перад—я.  
 Зіхаціць маёй кароны  
 Залатыя рожкі,  
 Цёмным блескам адлівае  
 Ўся луска мая.

Нам ня трэба ні ад чога  
 Ноччу абароны:  
 Ўбачыць знахар—пуць усьцеле  
 Белым палатном;  
 Залаты ражок яму  
 Я ўраню з кароны,  
 І па белай палатніне  
 Даљш мы палаўзём.

## Б У Р А.

Панурая, вялізная жывёла  
 Па шыры неба ў даль марудна праплывае.  
 Ўсё съціхла. Але вось паветра расьсякае  
 Агністы меч і зіхаціць вясёла.

Удары ён—і грукат пракаціўся;  
 Мігае грозны меч, удары ня съціхаюць,  
 І ўніз халодныя бічы крыві съцякаюць,  
 А людзі кажуць: гэта дождж праліўся.



\* \* \*

У небе—ля хмары грымотнай—празристая, лёгкая хмара  
Шпарка плыла, і абедзьве чагось чырванелі ад жару.  
Зыліцца жадалі яны, зрабіліся-б хмарай магутнай,  
Але далёка іх вецер разънёс, наляцеўши нячутна.

Дробным дажджом над зямлёй, як съязамі, адна пралілася;  
Гулкім раскатам грыматаў другая ў адказ азвалася.  
І паасобку загінулі хмары бяздольныя тыя,  
Чуючи ў небе, як вецер над съмерцю іх радасна вые.

## ВОЗЕРА.

Ў чарцы цёмнай і глыбокай  
Плещча, пеніцца віно;  
Хмелем съветлым і халодным  
Калыхаецца яно.

І хістаецца асока,  
І шуміць высокі бор,  
А ў души не замаўкае  
Струн вясёлых перабор.

99.

\* \* \*

Оглянись—и мир вседневный  
Многоцветен и чудесен.  
*A. Фет.*

Прывет табе, жыцьцё на волі!  
Над галавой—дубоў павець,  
Віднеюць неба, горы, поле  
Праз лісьцяў сець.

Лахмоці ценяў на палянах,  
Схаваўшы золата, ляжаць;  
Яго слай з-пад дзір парваных  
Аж зіхаціць.

А к ночы свой чырвоны веер  
У небе сонца разъварне,  
І разварушаны ім вецер  
У даль памкне.

Калі-жа пабляднел золак,  
І цёмнай зробіцца вада,  
Зазъяе серабром іголак  
Зор грамада.

І роўна мільмі зрабіцца  
Здалеюць яркі блеск і ценъ,  
Той дзень, што мае нарадзіцца,  
І зынікшы дзень.

100.

\* \* \*

Блішчыць у небе зор пасеў;  
У полі—рунь і ў небе—рунь.  
Да рэчкі лецячы, ўзыляцеў  
Між імі марай белы лунь.

Кажан пранёсься на крылах,  
Стракочуць конікі ў траве,  
Снуюцца мыши па палях,  
Здаецца—ўсё вакол жыве.

Жыцьцё чуваць з усіх старон,  
Жыцьцём напоўнены ўвесь мрок.  
Ці-ж загубіў плывучы сон  
З чырвоных макаў свой вянок?

## 101.

\* \* \*

Цёллы вечер, ціхі вецер, съвежы стог,  
 Улажылі спаць мяне вы на зямлі.  
 Ня курыцца съветлы пыл усьцяж дарог,  
 Ў небе месяца праглянуў бледны рог,  
 Ў небе ціха зоркі расьцьвілі.

Зынічка коціцца агністаю съяззой,  
 Прашумела мякка скрыдламі сава;  
 Бачу я, з прыродай зыліўшыся душой,  
 Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,  
 Чую ў цішы, як расьце трава.

\* \* \*

Добрай ночы, зара-зараніца!  
 Ўжо імгла над зямлёю лажыцца,  
 Чорнай рызаю ўсё пакрывае,  
 Пылам зор небасхіл абсявае.  
 Цішына агартae мне душу.  
 Вецирок прыдарожную грушу  
 Ледзве чутна варуша-калыша,  
 Міла бомы съмяюцца у цішы,  
 Ціха срэбрам грукае крыніца.  
 Добрай ночы, зара-зараніца!

\* \* \*

Ціха па мяккай траве  
 Сінявокая ноч прахадзіла;  
 Ціха з заснуўшых палян  
 Плыў у гару і зьнікаў,  
 Быццам дым сіняваты з кадзіла,  
 Рэдкі, правідны туман;  
 Неба ўсю глыб ажывіўши,  
 Патроху праз цемнь выглядалі  
 Зорак дрыжачых вянкі;  
 Конікі суха зьвінелі;  
 Шырэй разъліваліся хвалі  
 Цёмнай, люстранай ракі;  
 Пала раса; у палёх  
 Загарэліся пацеркі мілых  
 Жоўта-чырвоных агнёў...  
 Час, калі трэба журыцца  
 Душою на съвежых магілах  
 Пуста пранёсшыхся днёў.

\* \* \*

Вечар на заходзе ў попеле тушыць  
 Кучу чырвоных кавалкаў вугля;  
 Ціха ўсё; вецер лістка не зварушыць,  
 Не скалыхнуцца ні траўкай паля;  
 Цёмныя цені даўжэй у лагчыне,  
 Птушкі прыстаўшай марудней палёт;  
 Сумна плыве маладзік бледна-сіні  
 Ў небе вячэрнім, зялёным, як лёд;  
 Іскрацца зорак съняжынкі маркотна,  
 Збожжа пакрылася шызай расой...  
 Кіньма-жа думкі аб долі гаротнай,  
 Хоць-бы на момант спачынем душой!

## СОМНАМБУЛ.

Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй  
 І павёў яго ў цёмную даль за собой  
 І прывабіў да мглістай халоднай вады,—  
 Сэрца білася рыбкай у сеці тады.  
 Але месяц правёў праз раку съветлы шлях,  
 І разъвеяўся з сэрца дрыжачага жах.  
 Зіхацела яна—з серабра пуціна,  
 Увадзіла ў той край, дзе пануе вясна.  
 Доўга, доўга цябе ён чакаў і шукаў,  
 Але вось час жаданы нарэшце настаў...  
 І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна:  
 Агарнула яго цішына, глыбіна.

Цветы последние милей  
Роскошных первенцев полей.

*A. Пушкин.*

Плакала лета, зямлю пакідаючи;  
Ціха лілія сълязінкі на шоле.  
Але прыгожаю восеньню яснаю  
Там, дзе упалі яны, вырасталі  
Кветкі асеньнія, кветкі, ўспаёныя  
Тугаю, горам, сълязінкамі лета.  
Кветкі асеньнія, родныя, бледныя!  
Вырасьлі вы, каб ураз-жа і згінуць.  
Можа таму-то душа надарваная  
Гэтак любоўна вянок з вас сплятае.



Дзесь у хмараў жывуць павукі,  
 Што снуюць павучыну дажджа.  
 Кожны тлусты і мяккі такі;  
 Скура сълізкая, як у вужа;  
 Ў целе стыгне халодная кроў,  
 Злосцьць бясцэльная ў круглых вачах...  
 Чу! Чуваць шорах ног павукоў,  
 Аплятаючых съцены і дах.

## РАЗРЫТАЯ МАГІЛА.

Polataj nad groby,  
 Pioseňko žaťoby. —  
 Žyglinskij.

Дробны дождж сячэ, ліецца;  
 Вечер злосна ў хату рвецца,  
 Ў полі стогнам аддаецца,  
 Стукне ў дзъверы і вакно;  
 Сэрца беднае заб'ецица,  
 І адразу ў ім прачнецца,  
 І адразу скальхнецца  
 Ўсё, што згінула даўно.

Ўспомніць сэрца, што любіла,  
 Ўспомніць моладасьць і сілу,  
 Ўсё, што зьнікла і уплыла,  
 Ўсё успомніць, як у съне.  
 Бачу: сэрца не забыла,  
 Што жыцьцё ў ім загубіла...  
 І разрытаю магілай  
 Вее сумна на мяне.

Ноч. Газыніца гарыць чырванее,  
 І гарбата, астыўши, стаіць.  
 За съцяной запявае завея,  
 Сумна бомамі ў полі зывініць.  
 З краю ў край яе гул аддаецца,  
 І чагось усё думаю я,  
 Што з няволі зімовай там рвецца  
 Крэпка скутая сънегам зямля:  
 Грудзі моцныя цяжка ўздымае,  
 Ветрам вее, як дыхаць пачне,  
 Сънег халодны ў палёх калыхае,  
 І вось-вось свае путы страхне.

110.

ЗІМОВАЯ ДАРОГА.

Шпарка коні імчацца у полі,  
Сумна бомы гудзяць пад дугой,  
Запяваюць аб долі і волі,  
Навяваюць у сэрцы спакой.

Ўуюцца зъмейкай срабрыстай дарожкі,  
Брызгі золата ў небе блішчаць,  
І маркотныя месяца рожкі  
Праз марозную мглу зіхацяць.

Поле нікне у срэбным тумане,  
Сънег блішчыць, як халодная сталь,  
І лятуць мае лёгкія сані,  
Унашуся я ў сінюю даль.

111.

ЗІМОЙ.

Здароў, марозны, звонкі вечар!  
Здароў, скрыпучы, мяккі сънег!  
Мяцель ня вее, съціхнуў вецер,  
І волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы  
Пад сінявой начной стаяць,  
У небе зоркі ад марозу  
Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільготны месяц стуль на поле  
Празрысты, съветлы стоўп спусьціў  
І рызай срэбнаю раздолльле  
Сънягоў сінеочых пакрыў.

Ўзрывайце-ж іх санямі, коні!  
Зъвіні, вясёлых бомаў медзь!  
Вакол лятуць бары і гоні,  
Ў грудзях пачала кроў кіпець.


## ПЕРАД ПАВОДКАЙ.

Праясьніеца пагода,  
Бо вярнулася вясна.  
Ўсё чакаеш, што прырода  
Ўстрапянеца ада сна.

І пад птушы крык і гоман,  
Даўши хвалям вольны ход,  
Прыпадыме бацька Нёман  
На хрыбце магутным лёд.

Зазвіняць жалобна крыгі,  
І бурлівая вада  
Сънег, размоклы ў час адлігі,  
Змые з луга без съляда.

Дык разълійся-жа раздолъна  
Ў чистым полі і гаю  
І красой паводкі вольнай  
Душу выпрастай маю!



Падымі у гару сваё вока,  
І ты будзеш ізноў, як дзіця,  
І адышуць-адлынуць далёка  
Усе трывогі зямнога жыцця.

Ціха хмару блакіт закалыша,  
У душы адрасьце пара крыл,—  
Узыляціць яна ў сінюю вышну  
І ў струях яе змые свой пыл.

Там ня трэба ні шчасціца, ні ласкі,  
Там няма ні нуды, ні клапот.  
Ты—царэвіч цудоўнае казкі,  
Гэта хмары—дыван-самалёт!



*De la musique avant toute chose.*

*P. Verlaine.*

Па-над белым пухам вішняў,  
Быццам сіні аганёк,  
Б'еца, ўеца шпаркі, лёгкі  
Сінякрылы матылёк.

Навакол усё паветра  
Ў струнах сонца залатых,—  
Ён дрыжачымі крыламі  
Звоніць ледзьве чутна ў іх.

І ліецца хваляй песня,—  
Ціхі, ясны гімн вясыне.  
Ці ня сэрца напявае,  
Навявае яго мне?

Ці ня вецер гэта звонкі  
Ў тонкіх зёлках шапаціць?  
Або мо' сухі, высокі  
Ля ракі чарот шуміць?

Не паняць таго ніколі,  
Не разьведаць, не спазнаць:  
Не даюць мне думаць зыкі,  
Што ляцяць, дрыжаць, зьвіняць.

Песня рвецца і ліецца  
На раздольны, вольны съвет.  
Але хто яе пачуе?  
Можа, толькі сам поэт.

## РОМАНС.

Quand luira cette étoile, un jour,  
 La plus belle et la plus lointaine,  
 Dites-lui qu'elle eut mon amour,  
 O derniers de la race humaine.  
*Sully Prudhomme.*

Зорка Вэнэра ўзышла над зямлёю,  
 Съветлыя згадкі з сабой прывяла...  
 Помніш, калі я спаткаўся з табою,  
 Зорка Вэнэра ўзышла.  
 З гэтай пары я пачаў углядацца  
 Ў неба начное і зорку шукаў.  
 Ціхім кахраньнем к табе разгарацца  
 З гэтай пары я пачаў.  
 Але расстацца нам час наступае;  
 Пэўна, ўжо доля такая у нас.  
 Моцна кахаў я цябе, дарагая,  
 Але расстацца нам час.  
 Буду ў далёкім kraю я нудзіцца,  
 Ў сэрцы любоў затаіўши сваю;  
 Кожную ночку на зорку дзвіцца  
 Буду ў далёкім kraю.  
 Глянь іншы раз на яе,—у расстаньні  
 Там з ёй зыліём мы паглядышы свае...  
 Каб хоць на міг уваскрэсла кахраньне,  
 Глянь іншы раз на яе...

116.

ДОСІ ЎЖО ПРАЦЫ.

Гэй, варушэцесь, коні панурыя,  
Досі ўжо працы, бо сонца зайшло!  
Ярка-чырвоныя, жоўтыя, бурыя  
Боразны ў небе яно правяло.  
Хутка ўжо зоркі зірнуць сіняватыя,  
Месяц пакрые палі палатном...  
Досі ўжо! З вамі вярнуся да хаты я  
І пазабудуся сном.

ізвест, ж-зімівдца  
тэлду-хі ашкенці от К.  
ыднекаткою да 1901  
тэлдуцем якоюла жа

117.

\* \* \*

Ўся ў съязах, дзяўчына

Хіліцца да тына.

Поруч з ёю, пад расою

Зіхаціць шыпшына.

Вечер павявае

І расу страхае.

Ой, напэўна і дзяўчына

Лек на съёзы мае.

Адгадайце-ж, людзі,

Хто страхаша іх будзе?

І чаму ён, жоўтадзюбы,

Аж дасюль марудзе?

\* \* \*

Сумна мне, а ў сэрцы смутак ціха запявае:  
 «Сыцежка ў полі пралягае, траўкай заастае.  
 Каля сыцежкі пахіліўся явар да каліны,—  
 Там кахаліся калісь-то хлопец і дзяўчына.  
 Ой, ішла дарога долам, ды ішла і горкай,—  
 Не схавалася дзяўчына ад тэй долі горкай:  
 Бо ляжыць яе дарожка, траўкай заастае;  
 Сумна глянуць, цяжка бачыць, жаль душу праймае».

\* \* \*

Ня кувай ты, шэрая зязюля,  
 Сумным гукам у бары;  
 Мо' і скажаш, што я жыці буду,  
 Але лепш не гавары.  
 Бо ня тое съведчыць маё сэрца,  
 Грудзі хворыя мае;  
 Боль у іх мне душу агартае,  
 Думцы голас падае.  
 Кажа, што нядоўга пажыву я,  
 Што загіну без пары...  
 Прыляці-ж тады ты на магілу,  
 Закувай, як у бары.

## ЯН І МАЦІ.

Ты стамілася, змарнела, сълёз праліла рэчку.  
 Што-ж, пастаў прад абразамі, запаліўши, съвечку:  
 Мо' шаможа Яну гэты съвет і пацер слова...  
 Асьвяціла съвечка з воску хлопца твар васковы.  
 Тае воск, і ўніз ціхутка капелькі съякаюць,  
 А ў вачох збалелых Яна сълёзы праступаюць.  
 Съвечка съвеціць, съвечка зъяе, съвечка дагарае,  
 і ў панурай, цеснай хаце хлопец памірае.  
 Ой, ня век-жа съвечцы тонкай зіхацесь, гарэці,—  
 Дагарыць яна і зънікне, як і ўсё на съвеце...

## 121.

\* \* \*

Сэрца ные, сэрца кроіцца ад болю,—  
 Ой, пайду я з цеснай хаты ў тое поле.  
 Ў чыстым полі вецер вее, павявае,—  
 Ты пакінь мяне, нуда мая нямая!  
 Я тады-б у песні звонкай, салаўінай  
 Выліў тугу і на вецер буйны кінуў,  
 І разъвеяў-бы яе ён на раздольлі,  
 Каб ня ўбачыць мне ніколі ўжо нядолі.

122.

## ВЕЧАР.

Месяц круглы ўстаў на небе,  
Блішчыць нявысока,  
Ўвесь чырвона-жоўты, быццам  
Пугачова вока.

З мілым, задушэўным зыкам  
Важкі хрушч лятае;  
Пра няшчаснае каханье  
Нехта запывае.

Голас полем пракаціяся,  
У бары аддаўся:  
«А дзе-ж тая крынічанка,  
«Што голуб купаўся?»

І снуюца сумна ў сэрцы,  
Ўюцца адгалоскі  
Роднай песні, простай песні  
Беларускай вёскі...

Усё праішло, мінула,  
Як і на было,  
У капцох паснула,  
Зельлем зарасло.  
Я. Купала.

123.

Л Е Т А П І С Е Ц.

Душой стаміўшыся ў жыцьцёвых цяжкіх бурах,  
Свой век канчае ён у манастырскіх мурах.  
Тут ціша, тут спакой—ні шуму, ні клапот.  
Ён пільна летапіс чацверты піша год  
І сьпісвае усё ад слова і да слова  
З даўнейших граматак пра долю Магілёва.  
І добрыя яго і кепскія дзяля  
Апавядзе тут. Так рулная пчала  
Умее ў соты мёд сабраць і з горкіх кветак.  
І башчаму ім—ён годны веры съведак.  
Што тут чынілася у даўнія гады,  
Што думалі, аб чым спрачаліся тады,  
За што змагаліся, як баранілі веру,—  
Узнаюць гэта ўсё патомкі праз паперу!  
Яно забудзеца, умрэ, з вадой сплыве,—  
І вось у спомінах устане, ажыве,  
Калі знайдуць яго няхітрае пісаныне  
Пра гэтае жыцьцё, надзеі, справаваньне.  
Так мора сіняе прымчыць да нас вадой  
Бутэльку к берагу, ablітую смалой,  
Ўсю ў дробных ракаўках і ў ціне. Не замала  
Яна была ў вадзе і шмат чаго спаткала.  
Рыбалкі вылавяць бутэльку, разаб'юць,

І, як трапляеца, быць можа, ў ёй знайдуць  
Ліста. Па звычаю марскому гэтак весыці  
Нам, утапаючы, шлюць людзі. Ў моры дзесяці  
Загінулі яны, і, можа, соткі год  
З часоў тых працяклі, і згінуў іх народ,  
І ўсё зъмянілася і ўжо пра іх забылі.  
Вы, літары, цяпер нанова ўсё збудзілі!  
І людзі зъведаюць аб прадзедах сваіх,—  
Аб горы, радасцях і аб прыгодах іх,  
Каму маліліся, чаго яны шукалі,  
Дзе на глыбокім дне іх крыюць мора хвалі.

## ПЕРАПІШЧЫК.

На чыстым аркушы, прад вузенькім вакном,  
 Прыгожа літары выводзіць ён пяром,  
 Устаўляючы паміж іх чорнымі радамі  
 Чырвоную страку; усякімі цвятамі,  
 Рознакалёрнымі галоўкамі зъяроў  
 І птах нявиданых, спляценынем завіткоў  
 Ён пакрашае скроль—даволі ёсьць знароўкі—  
 Свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі,  
 І загалоўкі ўсе,—няма куды съяшыць!  
 Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць  
 Пяро гусінае, і гляне: съветла сонца  
 Стაўпамі падае праз вузкае ваконца,  
 І круціцца у іх прыгожы, лёгкі пыл;  
 Як сіняваты дым нявидзімых кадзіл,  
 Рой хмарачак плыве; шырокімі кругамі  
 У небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі,  
 Як жар гарашчымі, а тут, каля вакна,  
 Малінаўка пяе, і стукае жаўна.  
 І зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць  
 Няяркім серабром; нячутна дзень праходзіць;  
 Ужо хутка будзе нач, і першая гвядза  
 Благаславіць канец прыгожага труда.

## К НІГА.

Псалтыр, пакрытую няжорсткай, бурай кожай,  
 Я ўзяў і срэбныя засьцёжкі адамкнуў,  
 Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай  
 І воску з ладанам прыемны пах пачуў.

Вось псальма сълічная: «Як той алень шукае  
 Крыніцы чыстай, так шукаю бога я».  
 Як вее съвежасцю яе краса жывая!  
 Як радасна далей съпяшыць душа мая!

І бачу я ў канцы няхітрую прыпіску,  
 Што «кнігу гэтую раб божы, дзяк Гапон,  
 Дзеля души съпісаў у месьце Воўкавыску  
 У рок сем тысяч сто васьмы з пачатку дзён».

## СЛУЦКІЯ ТКАЧЫХІ.

(Рэдакцыя зборніка „Вянок“).

Ад родных ніў, ад роднай хаты  
 У панскі двор дзеля красы  
 Яны, бяздольныя, узяты  
 Ткаць залатыя паясы.  
 І цягам доўгія часіны,  
 Дзявочыя забыўшы сны,  
 Свае шырокія тканіны  
 На лад пэрсыдзкі ткуць яны.  
 А за съцяной съмяещца поле,  
 Зіяе неба з-за вакна,—  
 І думкі мкнуцца мімаволі  
 Туды, дзе расьцьвіла вясна;  
 Дзе блішча збожжа ў яснай далі,  
 Сінеюць міла васількі;  
 Халодным срэбрам зъяюць хвалі  
 Між гор ліючайся ракі;  
 Цямнее край зубчаты бору...  
 І тчэ, забыўшыся, рука,  
 Заміж пэрсыдзкага узору,  
 Цвяточок радзімы васілька.

## СЛУЦКІЯ ТКАЧЫХІ.

*(Апошняя аўтарская рэдакцыя).*

Ім не пабачыць роднай хаты,  
 Ня ўчуць ім дзетак галасы.  
 Яны у панскі двор ўзяты  
 Ткаць залатыя паясы.  
 І цягам доўгія часіны,  
 Аб шчасьці ўжо забыўшы сны,  
 Свае шырокія тканіны  
 На лад персыдзкі ткуць яны.  
 А за съянай шляхі у поле,  
 Шуміць чарэмха ля вакна,—  
 І думкі мкнуцца мімаволі  
 Туды, дзе расьцьвіла вясна.  
 Там так вясёла і прыгожа:  
 Зіяюць срэбрам ручайкі,  
 І у зялёных хвалях збожжа  
 Закрасавалі васількі.  
 Там шчыры бор шуміць сувора...  
 Ты тчэш, бязвольная рука,  
 Заміж персыдзкага узора,  
 Цвяток радзімы васілька.

## БЕЗНАДЗЕЙНАСЬЦЬ.

Скарына, доктар лекарскіх науک,  
 У доўгай вонратцы на вежы сочыць зоры.  
 Яны спрыяюць! Час! З рухавых рук  
 Скарыны п'е адвар пан земскі пісар хворы.  
 І ўраз пабачыў ён, што ізумруд  
 Ў пярсыёнку залатым на пальцы штосьць імгліца,  
 Што блеску ў ім няма... І з болем тут  
 Ён зразумеў, што ўжо к жыццю не вараціца.

Ціхі вечар; зынкнула съякота,  
 Весялей струїца між чарота  
 Рэчка, што ўцякае у ставок;  
 Ўкруг яго ідзе вярбін вянок  
 Йшчэ зялёных, съвежых, хоць каравых;  
 Плесьня каля берагоў іржавых  
 Саматканым поясам ідзе,  
 І лілеі расьцьвілі ў вадзе.  
 Часам з візгам ластаўка малая  
 Пранясецца нізка і чыркае  
 Крылечкам з разгону гладзь стаўка,  
 Налякаўши гэтым матылька.  
 Часам лінь ці окунь успляснуцца,  
 І кругі шырока разыдуцца.  
 Часам выпаўзаюць паляжаць  
 Тут вужакі шэрыя на гаць,  
 У канцы каторай млын скіліўся;  
 Спрахнеў ён, ледзь не разваліўся,  
 Пачарнела кола і даўно  
 Мохам цёмным абрасло яно.  
 Але сёньня ходзіць кола млына,  
 Бо прышла да млынара дзяўчына,  
 Кабы мог сукруху з сэрца збыць.  
 Ў белай вопратцы яна стаіць,  
 Нахіліла смуглую галоўку,  
 І чуваць, як сэрца праз шнуроўку  
 Часта б'ещца. А стары млынار

Тройчы брызнуў ёй вадой на твар  
І, уставіўши на хвалі вочы,  
Прыглушеным голасам шапоча:  
«Пакланюся я табе, царыца,  
Чыстая, съцюдзёная вадзіца.  
Ты цячэш балотамі, імхамі,  
Жоўтымі, сыпучымі пяскамі,  
Берагі крутыя падрываеш,  
Дрэвы ды каменьні падмываеш  
І нясеш іх к мору-акіяну,  
К выклятаму востраву Буяну.  
Там і вецер буйны ня гуляе,  
Там і сонца краснае ня зъяе,  
Там ня блішча ясная зарніца.  
І прыносіш ты туды, вадзіца,  
Важкі сум ад сэрца Кацярыны.  
Я навокал абваджу тры тыны,  
На замок іх моцна замыкаю,  
Ключ у мора-акіян кідаю.  
Як са дна ключу ўжо не падняцца,  
Так і гэтым словам ня мінацца».  
І падносіць млынару дзяўчына  
Яйкі ў рэшаце і палатніну.

\* \* \*

Па ляду, у глухім бары,  
Дзе ля ральлі стаяць тры хаты,  
Мужык ідзе,—на сывітцы латы,  
А сам няхібкі, хоць стары,  
З чупрынай белаю, як лунь,  
І з барадою сънегавою,  
Зямлёй прапахшы і сасною,  
Ён пільна ўсё глядзіць на рунь.

«А каб ты здох! Бач, па расе  
Хтось трапіў к збожжу ад крыніцы;  
Ды вось і вузкі сълед капытца:  
Алені тут былі ў аўсе.

Ўсё зьнішчаць, падлы, хоць ня сей,—  
Не дачакаеш умалота!  
А тут яшчэ цераз балота  
Не прабярэшся да людзей».

Снуюцца хмарай камары;  
Кішмя-кішаць у зёлках гады;  
Падшивам абрастаюць ляды...  
Звядуць, звядуць людзей бары  
Даўно пачаў «хадзяін» дбаць,  
Каб пушча тут была нанова,  
Ды толькі ведае дзед «слова»,  
А то добра-бы не зазнаць.

Ты—чарователь неустанный,  
Ты—неслабеющий магнит.

B. Брюсов.

130.

УСТУП.

Зъвярнуў каліс Пэгас на вулкі  
З прывольных палявых дарог,—  
І пракаціўся топат гулкі,  
І іскры сыпнулі з-пад ног.

У грудзі кволыя запала,  
Дачка каменьняў, места мне.  
Пачую я тэй іскры жала,—  
І верш аб месьце з сэрца мкне.



Рулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць!  
 Вір людзкі скрэзь заліў паясы тротуараў,  
 Блішчаць вокны, ліхтарні ў тары зіхаціць,  
 І гараша аганьком вочы змучаных твараў!

А завернеш ў завулак—ён цесны, крывы;  
 Цёмны шыбы глухіх, старасьвецкіх будынкаў;  
 Між каменьнямі—мох і съязблінкі травы,  
 І на вежы, як круглае вока савы,  
 Цыфэрблят—пільны съведка мінульых учынкаў.

Ціша тут. Маўчаліва усталі—і съняць  
 У небе купалы, брамы, байніцы і шпіцы;  
 Грук хады адзінокай здалёку чуваць,  
 Часам мерныя ўдары звана задрыжаць  
 І замоўкнуць, памкнуўшы ад старай званіцы.

Ўспамяні, маё сэрца, даўнейшыя дні!  
 Па загаду бурмістра усе, як належала,  
 Зачынілі ўжо вокны; загаслы агні...  
 Варты вулкай прайшла... І ня съпім мы адны—  
 Я ды чорны кажан, што шнуруе ля вежы.

## У ВІЛЬНІ.

*(Сонэт).*

Ліхтарняў съвет у сіняй вышыне...  
 Вітрыны... мора вывесак... як плямы,  
 Анонсы і плякаты на съцяне.  
 Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне!  
 Снуюць хлапцы, суюшчыя рэкламы...  
 Разношчыкі крычаць ля кожнай брамы..  
 Грук, гоман, гул,—усё ракой імкнё.  
 А дальш—за радам кас, лёмбардаў, банкаў—  
 Агні вакзала... павадка фурманкаў...  
 Віры людзей... сіпяшчы паравоз...  
 Зялёны сэмафор... пакгауз... склады...  
 Заводаў коміны пад цымой нябёс...  
 О, горада чароўныя прынады!

\* \* \*

За дахамі места памеркла нябёс пазалота;  
 Паветра напоена ціха гусьцеючым мрокам;  
 Ўжо відна, як іскры зълятаюць з трамвайнага дрота,  
 Як зоркі гараць і зрыванца ў небе далёкам.

Музыкі стагнаньне ліецца па вулках з бульвара;  
 Гараць і агнём машкару к сабе вабяць ліхтарні;  
 Ўкруг тоўстага шкла яна ўецца, як лёгкая хмара,  
 А к съветлу прабіцца ня можа... і томіцца марна.

І ўспомніў я час: срэдзь асеньняй нахмуранай ночы  
 Музыка зайграла, агні ў вышыне запылалі,  
 І дыхалі грудзі шырока, съяціліся вочы...  
 Мы к съветлу ўзыяцелі... і шкло ўкруг яго напаткалі.



На глухіх вулках—ноч глухая.  
Ня менш глухі людзкі натоўп  
Дык хто-ж пачуе, як съпявае,  
Як стогне тэлеграфны стоўп?

І места, дзе няма прастора  
Дзеля прыроды буйных сіл,  
Прабіла съцежку мору гора  
Палёў, лясоў, капцоў, магіл.

Палёў, дзе круціць завіруха,  
Ўзыраючы халодны сънег,  
Палёў, дзе ўсё бушуе глуха,  
Дзе чутны разам стогн і съмех!

І вось той гул мне ў душу ўліўся.  
Гудзі, гудзі, дрыжачы дрот!  
Ўвесь бледны, млосны прыхіліўся  
Я ля ліхтарні да варот.

## ЗАВІРУХА.

У бубны дахаў вецер б'е,  
Грыміць па ім, зывініць, пяе,  
І съпеў ліецца ўсё мацней,—  
Гулянку справіў пан Падвей.  
У бубны дахаў вецер б'е,  
Грыміць па ім, зывініць, пяе.  
Ўскіпела сънежнае віно,  
І белай пенай мкне яно.  
У бубны дахаў вецер б'е,  
Грыміць па ім, зывініць, пяе.  
Па вулках вее дзікі хмель,  
Гудзіць сп'янелая мяцель.  
У бубны дахаў вецер б'е,  
Грыміць па ім, зывініць, пяе.

\* \* \* \* \*

Сеў хлопчык з шкляначкай ля вулічнага ганку  
І выдувае з мыла пузыры.

Вясёлка тараць яны ў зіяньні ранку,  
Ўзълятаючи ў паветра да гары.

І, заварожаны шматфарбнаю красою,  
Са спрытнасьцю і хцівасьцю каты  
Хапае хлопчык іх няжорсткаю рукою,  
А застаецца ў ёй—адна слата.

## 137.

\* \* \*

Ад съпекі пышуць дахі і асфальт,  
На вулцы ўеца пыл, і грукаціць фурманка;  
«Каробушку» пяе дзіячы альт,  
І надрываецца абрыйдлай шарманка.

Мо' на бульвар пайсьці, сесыць на далёкай лаўцы,  
Хаця-бы крышку часу адпацыць!  
Здрамнуць, газэту съвежую купіць  
І прачытаць усё да імені выдаўцы?

## ДЗЬВЕ СЪМЕРЦІ.

Учора на Мяшчанскай вул.,  
д. № 17 атруцілася сінільным  
квасам І. Іванова. Прычыны са-  
магубства невядомы.

Калі патрыцый съмерць з прыветам спатыкаў,  
Прабіўшы жылы на руках,  
Дрыжэлі съпевы флейт, дзень ясны дагараў,  
А праз вакно струёю вецер павяваў  
І... мігдаловы горкі пах.

Ты, грозны жэрабі, учора ўзяты зноў;  
На срога съціснутых губах  
Ня мгліца люстры гладзь; застыгла ў жылах кроў;  
Скрозь вее цяжкі дым ад спаленых лістоў  
І... мігдаловы горкі пах.

С Израилем певцу один закон;  
Да не творит себе кумиров он.

*E. Баратынский.*

139.

С. Е. ПАЛУЯНУ.

Глянь, як зорка у цемні ляціць,  
Ўсіх чаруючы съветлам сваім;  
Быццам зъмей залаты зіхаціць;  
І стухае у небе глухім.

Але ўспомніць яшчэ зорку съвет,  
Бо у сэрцах гарыць яе сълед.  
Так свабодна, так ярка пражыць—  
Лепшай долі няма на зямлі:

Ўсё кругом на мамэнт асьвяціць  
І пагаснуць у цёмнай імглі.  
Ўсё зънікае, праходзіць, як дым,  
Съветлы-ж сълед будзе вечна жывым.

## КАГАНЦУ.

Змоўк пясьнёр, затаіў свае песьні,  
 Ён іх болей ужо не пяе.  
 Але рвуцца яны, і калісь на прадвесні  
 Лёд халодны ў душы пад напорам іх трэсуне,  
 І струёй лынуць вершы з яе.

Гэтак часам уходзіць у землю крыніца,  
 Дзесь у нетрах таемна бяжыць,  
 Але мусіць урэшце на волю прабіцца,  
 Шмат яшчэ па зямлі будзе ліцца-каціца  
 І радзімamu краю службыць.

## УПАЛІ З ГРУДЗЕЙ ПАНА БОГА...

Упалі з грудзей пана бога,  
Парваўшыся, пацеркі зор.  
Яны раскаціліся ў небе,  
Усыпалі сіні прастор

І гэтак маркотна і пільна  
На край наш нядольны глядзяць...  
Што-ж чуюць яны там, што бачаць?  
Чаго ўсё дрыжаць і дрыжаць?..

— усюд кінцом х і ўвесь атэ тымы  
— яхіда кінцом і ўсюд  
— яхіду ашчэшыць і ўсюд  
— місці і толькі місці  
— усюд вітат і ю, якож імкот атэ  
— онод да віде ашчэшыць  
— місці вітат іт шырбен імкот  
— з'яўляе се ёд місці імкот  
— дных вігляду на дых ашчэшыць  
— падбіжне членкім член  
— яхіду ашчэшыць віднап за, як  
— віднап ашчэшыць віднап  
— з'яўляе се ёд місці и

## КРАЮ МОЙ РОДНЫ! ЯК ВЫКЛЯТЫ БОГАМ...

Краю мой родны! Як выкляты богам—  
Столькі ты зносіш нядолі.

Хмары, балоты... Над збожжам убогім  
Вечер гуляе на волі.

Поруч раскідалісь родныя вёскі.  
Жалем съціскающца грудзі!—  
Бедныя хаткі, таполі, бярозкі,  
Ўсюды панурыя людзі...

Шмат што зрабілі іх чорныя руکі,  
Вынеслы моцныя съпіны;  
Шмат іх прымусілі выцерпець муکі  
Пушчы, разлогі, нізіны.

Кінь толькі вокам да гэтага люду—  
Съцісьнецца сэрца ад болю:  
Столькі пабачыш ты гора усюды,  
Столькі нуды без патолі.

Песьня пяе, як удовіна сына,  
Янку, каханьне загубіла;  
Там, дзе панура схілілась каліна,  
Бєднага хлопца магіла.

Ў гутарках-казках аб шчасьці, аб згодзе  
Сэрца навін не пачуе.  
Съціснула гора дыханьне ў народзе,  
Гора усюды пануе.

Хваляй шырокай разъліась, як мора,  
Родны наш край затапіла...

Брацьця! Ці зможам грамадзкае гора?!  
Брацьця! Ці хваце нам сілы?!

Халоднай ноччу я ў шырокім, цёмным полі  
 Каля агнішча лёг і съціхнуў у паўсьне.  
 Агонь усё слабеў... урэшце зынік паволі...  
 І ўраз зрабілася вясёла неяк мне!..

Хай, шэры попел, ты агнішча ўсё сабою  
 Ў нядоўгі час здалеў, як рызаю, пакрыць,—  
 Я ведаю, што там агонь дрыжыць пад ёю,  
 Я ведаю, што там чырвоны жар гарыць...

Хай чарада гадзін панурых, нудных, шэрых,  
 Як попел, на душу мне клалася ўвесь час,  
 Хаваючы сабой агонь гарачы веры,—  
 Хай ня відаць яго... а ўсё-ж ткі ён ня згас!



Кінь вечны плач свой аб старонцы!  
Няўжо-жа цёмнай ноччу ты  
Ня бачыш, што глядзіцца сонга  
Ў люстэрка—месяц залаты?

Ня згасла сонца! Сонца гляне,  
Усіх падыме ада сна.  
Ён, гэты дзень, яшчэ настане,—  
І ачуняе старана!

Я пад яе зімовай маскай—  
Пад сънегам—бачу твар вясны,  
І вее верш мой дзіўнай казкай,  
І ясны ён, як зорак сны.

\* \* \*

Зразаюць галіны толькі адна за адной...  
 Бяз скаргі яны на зямлю чарадою лажацца,  
 Бо съмерць іх патрэбна, каб дзерава новай вясной  
 Магло-бы хутчэй разъвіацца.

Таварыши-брацьця! Калі наша родзіна-маць  
 Ў змаганьні з нядоляй патраціць апошняя сілы,—  
 Ці хваце нам духу ў час гэты жыцьцё ёй аддаць,  
 Бяз скаргі лягчы у магілы?!



Рушымся, брацьця, хутчэй  
 Ў бой з жыцьцём, пакідаючи жах;  
 Крыкі пужлівых людзей  
 Ня стрымаюць хай бітвы размах...

Проці цячэння вады  
 Зможа толькі жывое паплыць,  
 Хвалі-ж ракі заўсягды  
 Тое цягнуць, што скончыла жыць.



Нашых дзедаў душылі абшары лясоў,  
Не давалі ім жыці праудзівым жыцьцём,  
І яны тыя пушчы звадзілі агнём,  
Іх кругом падпаліўши з далёкіх канцоў.

І пылалі па нашаму краю лясы,  
Покуль сонца здалела ўсё ў ім асьвяціць;  
І съятлей і прасторней тады стала жыць,  
А на попеле буйна ўзрасьлі каласы.

З гэтых дзедаў суворых прыклад нам-бы ўзяць,—  
Ня хіліцца з бяды, ня пужацца агня,  
Бо мы толькі тады дачакаемся дня,  
Калі нас не здалее змаганьне зълякаць.

\* \* \*

Ўстань, навальніца, мкні нанова,

Ўзвый, вецер, з ёю заадно!

У віхры уляціца палова,

Пакіне чыстае зярно.

Удар, цыклон, удар на мора,

Цалуй яго ў глухое дно,

Ўсьплясьні ваду—і пэрлаў горы

На бераг выкіне яно.

149.

\* \* \*

Ня блішчыць у час зъмярканыя і ў глыбокай цемні ночы  
Дыямэнт каштоўны,  
Але белым днём красою нам чаруе, вабіць вочы  
Блеск яго цудоўны.  
Бо калі на гэты камень упадзець праменне сонца,  
Ўраз ён бліснє дзіўна  
І вясёлкавыя іскры рассыпаць пачне бяз конца  
Ярка, пераліўна.  
Так здаецца ў змроку ночы цёмным і народ мой родны,  
Бедны і няшчасны;  
Але, як устане сонца, ўраз прачнецца дух народны  
І засвяціць ясна!

150.

\* \* \*

Напілося сонца са крыніц съцодзёных,  
Усьцягнула ў вышу з іх ваду, як пар;  
І, ўзыляцеўши шпарка па праменнях тонкіх,  
Пар зрабіўся сълічнай чарадою хмар.

Ў даль яны памкнулі і лятуць пад імі  
Нівы ды балоты, поле, бор, луга.  
Але што там блішча? Ці ня ты, сястрыца,  
Ці ня ты ліешся, срэбная рака?

Загрымелі ў хмараах гулка прывітаныні,  
І далёка буйны вецер іх разънёс.  
Рыпнуліся хмары да ракі радзімай  
І зъліліся з ёю ліёнем кропель-сълёз.

151.

\* \* \*

Ой, чаму я стаў поэтам  
Ў нашай беднай старанё?  
Грудзі ньюоць, цела вяне,  
А спачыць ня можна мне:  
Думкі з разуму ліоцца,  
Пачуцьцё з души бяжыць...  
Мо' за імі кроў палыне,  
І тады ўжо досі жыць!



М. Багдановіч.  
З фотографічнай карткі 1911-га р.  
На картцы—аутограф вершу  
№ 281 (раздзел V-ы).

(1917-26)



\* \* \*

Даўно ўжо целам я хварэю,  
 І хвор душой,—  
 І толькі на цябе надзея,  
 Край родны мой!  
 У родным kraju ёсьць крыніца  
 Жывой вады.  
 Там толькі я змагу пазбыцца  
 Сваёй нуды.  
 Калі-ж у ім умру-загіну,—  
 Ня жалось я!  
 Ня будзеш цяжкая ты сыну  
 Свайму, зямля.  
 Там хоць у гліне, хоць у брудзе,  
 Там пад зямлёй,  
 Найдуць мае слабыя грудзі  
 Сабе спакой.

## 153.

\* \* \*

Калі зваліў дужы Гэракл у пыл Антэя,  
 Як вецер валіць поўны колас да ральлі,—  
 Ўдыхнула моц у грудзі сына мацер Гэя,  
 І вось, цвярды, як дуб, яшчэ, чым перш, сільнэе,  
 Ён, напружыўшыся, падняўся ўраз з зямлі.

Паломаны жыцьцём, чакаючы магілы,  
 Радзімая зямля, прынікнуў я к табе,  
 І бодрасці ты ўліла ў слабеочыя жылы,  
 Зварушыла маёй души драмаўшай сілы,  
 І месца ў ёй з тых пор няма ўжо больш жальбе.

\* \* \*

Бледны, хілы ўсё-ж люблю я  
 Твой і мудры і кіпучы верш, Анакрэон!  
 Ён у жылах кроў хвалюе,  
 Ў ім жыцьцё струёю плешча, вее хмелем ён.

Верш такі—як дар прыроды,  
 Вінаграднае, густое, цёмнае віно:  
 Дні ідуць, праходзяць годы,—  
 Але ўсё крапчэй, хмальнее робіцца яно.

...passe sans laisser même  
Son ombre sur le mur.  
V. Hugo.

155.

\* \* \*

Жывеш ня вечна, чалавек,—  
Перажыві-ж у момант век!

Каб хвалявалася жыцьцё,  
Каб больш разгону ў ім было,  
Каб цераз край душы чуцыцё  
Ня раз, ня два пайшло.

Жыві і цэльнасьці шукай,  
Аб шыраце духоўнай дбай.

І ў напружэнні паўнаты  
Свайго шырокага жыцьця  
Бяз болю, ціха зойдзеш ты  
Ў краіну забыцьця.

156.

\* \* \*

Мудрай прамовы  
Мёд залацісты,  
Поўныя соты  
Мне да спадобы;

Але ня меней  
Сэрцу панадны  
Мёд сваім хмелем  
Съветлым і тонкім.

\* \* \*

Дзе вы, лясоў, палёў цвяты?  
 Вас холад загубіў!  
 Чаму-ж ён срэбныя цвяты  
 На гэтым шкле ўзрасьціў?

Ім, бледным, мёртвым, ня збудзіць  
 Былога пачуцьця,  
 Як не змагу яго збудзіць  
 Халодным вершам я.

Жылі ў царквеши пухай,  
 Аб шыране рухомай дбый.  
 І у напруженіи мукаты  
 Спягта шырокага жаночага  
 Веселага, скірзанага ты  
 У краму забылі.

\* \* \*

Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы  
 Упадзе пясчынка хоць адна,—  
 Жомчугам патроху робіцца яна!  
 Калі ў дух мой западзе і заварушыцца  
 Там кавалак грубага жыцьця,—  
 Ў жомчуг зъвернецца ён сілай пачуцьця!

159.

\* \* \*

Съвяча бліскучая зіяе,  
Каб расступілася імгла;  
Ў яе агню—краса жывая,  
Яна прыгожа і съятла.

Ўблізі матыль дрыжыць ад болю,  
Прываблены з імглы агнём,  
Ён рынуўся туды бяз волі  
І съмерць сваю спаткаў у ём.

Съвяча гарыць. З яе ліецца  
За кропляй кропля, як раса,  
А матылёк ужо ня б'еца:  
Табе ахвяра ён, краса!

160.

П Е С Ъ Н Я Р У .

Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей  
Сэрцы цвёрдыя, быццам з каменьня.  
Разаб'еца аб іх слабы верш заўсягды,  
Ня збудзіўши съятога сумленьня.

Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,  
Абраўіць яго трэба з цяргенінем.  
Як ударыш ты ім,—ён, як звон, зазьвініць,  
Брызнуць іскры з халодных каменьняў.

Meine Bitterkeit kommt nur aus  
den Galläpfeln meiner Tinte, und  
wenn Gift in mir ist, so ist es doch nur  
Gegengift.

Heine.

161.

У С Т У П.

Я думы, путамі ня скутая,  
Тут перад вамі вываджу,  
А проці ганенъня кажу:  
Хваробы лечаць і атрутамі.

## ГУТАРКА З ПАНЕНКАМІ.

«Пабачце! Ластаўка малая  
Для птушанят гніздо зрабіла  
І клапатліва ўкруг лятае,—  
Аж паглядзець прыемна-міла!»

«Вельмі шаноўныя паненкі!  
Тут ёсьць напэўна трохі цуду:  
У гнязьдзечку міленькім і съценкі  
І дно яна зъляпіла з бруду».

163.

\* \* \*

Вы кажаце мне, что душа у поэта,  
Калі спараджае ён дзіўныя вершы,  
Нябесным агнём абагрэта,  
І ў час той між люду ён—першы...  
Ах, дзякую Вам, дзякую на гэтай прамове;  
Душа мая, пэўна, щасльвай была-бы,  
Калі-б я ня ведаў, панове,  
Што пекна съпяваюць і жабы.



Вы, панове, пазіраецце далёка,  
 Ў блеску сонца з вялізарных плеч народных,  
 Але съятло крые шмат чаго ад вока:  
 Днём ня бачыце Вы зорак пуцяводных.

Загляненце-жа, будзь ласка, Вы у студню:  
 Ўжо даўно яна счарнела і згнівае,  
 Але дно яе і ў ночы і ў палудню  
 У вадзе люстранай зоры адбівае.

К тым, каго жыцьцё заціснула глыбока  
 Ўніз, у норы падзямельныя пад Вамі,  
 Вы, панове, хоць і бачыце далёка,  
 Загляненце ў души—студні са съязамі.

\* \* \*

Мы доўга плылі ў бурным моры,  
 І ўраз—жаданая зямля!  
 Вы пэўны пуць казалі, зоры,  
 Зарука ў тым,—трэск карабля,  
 Што сеў на скалы ў змрочным моры.  
 Прывет, жаданая зямля!  
 І бястрывожна бачаць зоры,  
 Як тонуць людзі з карабля.

\* \* \*

Была каліс парапа: гучэла завіруха  
 І замяла маёй мінуўшчыны съляды.  
 Усьціхла ўжо яна... Плывуць у даль гады,  
 А ўсё ня б'юцца скрыдлы духа:

Куды цяпер ісьці? Куды?

Ў душы гарыць агонь нуды,—пануры, чорны.  
 Ці мне крыніцай сълёз сваіх яго заліць  
 І плугам цяжкага мучэння сэрца ўзрыць?—  
 Мо' ўзойдуць там надзеі зёрны!..

Куды-ж ісьці і што рабіць?

## МНЕ СЪНІЛАСЯ.

Ўсё вышэй і вышэй на гару я ўзьбіраўся,  
Падымаўся да сонца, што дае нам цяпло:  
Але толькі чым болей да яго набліжаўся,  
Тым усё халадней мне й маркотней было.

Заскрыпей сънег сыпучы пад маімі нагамі,  
І марозам калючым твар пякло ўсё крапчэй.  
І, пануры, стамлёны, ўніз пайшоў я сънягамі,  
Сонца там хоць і далей, але грэе цяплей!

## 168.

Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог,  
 А вядуць яны ўсе да магілы.  
 І бяз ясных надзей, бяз трывог,  
 Загубіўши апошнія сілы,  
 Мы сайдзёмся, спаткаемся там  
 І спытаем сябе: для чаго мы  
 Па далёкіх і розных пущах  
 Адзінока йшлі ў край невядомы?  
 І чаму паспяшаліся так,  
 Напружаючы ўсе свае сілы,  
 Калі ціха паўзушчы чарвяк  
 Ўсё-ж дагнаў нас ля самай магілы?

169.

ПЭНТАМЭТРЫ.

Мы зерна древние лелеем.  
Мы урожай столетий жнем.  
*В. Брюсов.*

Чистыя сълёзы з вачэй пакаціліся ніzkай парванай,  
Але, упаўши у пыл, брудам зрабіліся там.

\* \* \*

Хіліцца к вечару дзень, і даўжэйшымі робяцца цені;  
З болем пад захад жыцьця ўспомніш пра гэтае ты.

\* \* \*

З ніzkага берагу дно акіяну вачам недаступна,—  
Глуха укрыла яго сіняя цемень вады.  
Але ўзьбярыся ў гару на вяршыну прыбрэжнай страмніны,—  
Кожны каменчык на дне, пэўна, пабачыш ты стуль.

## НЕПАГОДАЮ МАЁВАЙ.

Падаюць вішняў цвяты, і разносіць іх вецер халодны;  
 Сънегам у чорную гразь падаюць вішняў цвяты.  
 Плачце, галіны, лісты! Загубілі вятры цвет ваш родны,—  
 Не к чаму болей вам жыць. Плачце, галіны, лісты!

## СОНЭТ.

Афярую А. Погодзіну.

Un sonnet sans défaut vaut  
seul un long poème.  
*Boileau.*

Паміж ляскоў Егіецкай зямлі,  
Над хвалямі сінеочага Ніла,  
Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла:  
Ў гаршчку насеньня жменю там знайшлі.  
Хоць зернейкі засохшымі былі,  
Усё-ж такі жыцьцёвая іх сіла  
Збудзілася і буйна ўскаласіла  
Парой вясенъяй збожжа на ральлі.

Вось сымвол твой, забыты краю родны!  
Зварушаны нарэшце дух народны,  
Я верую, бясплодна не засыне,  
А ўперад рынецца, маўляў крыніца,  
Каторая магутна, гучна мкне,  
Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.

## СОНЭТ.

*Ne ris point du sonnet, o critique moqueur.*

*S.-Beuve.*

На цёмнай гладзі сонных луж балота,  
 За сънег нябёснай вышыні бялей,  
 Закрасавалі чашачкі ллелей  
 Між пачарнеўших каранёў чарота.  
 Ў круг плесьня, бруд,—разводзіць гніль съпякота,  
 А краскі ўсё-ж ня робяцца гразьней,  
 Хоць там плыве часамі сълізкі зъмей,  
 І ржаўчына ляжыць, як пазалота.  
 Цяпер нават здаволена багно:  
 Гніль сотні год зъбіраючы, яно  
 Смуроднай жыжкаю узгадавала  
 Цьвятоў расістых чистую красу.  
 Маліся-ж, каб з літоўнасьці стрымала  
 Тут съмерць сваю нязвонкую касу.

## ТРИОЛЕТ

Красавец юный, Триолет.  
К. Фофанов.

Як птушка ў гібкіх трасьніках,  
Стралою думка мільганула  
І ўраз-жа зънікла, патанула,  
Як птушка ў гібкіх трасьніках.  
Ды ўсё-ж душа яе пачула  
І ўжо пяе ў такіх славах:  
«Як птушка ў гібкіх трасыніках,  
Стралою думка мільганула».

## ТРЫОЛЕТ.

Калісъ глядзеў на сонца я,  
 Мне сонца асьляпіла вочы.  
 Да што мне цемень вечнай ночы,  
 Калісъ глядзеў на сонца я.  
 Няхай усе з мяне рагочуць,  
 Адповедзь вось для іх мая:  
 Калісъ глядзеў на сонца я,  
 Мне сонца асьляпіла вочы.

## РОНДО.

Узор прыгожы пекных зор  
Гарыць у цемні небасхіла;  
Вада балот, стаўкоў, азёр  
Яго ў глыбі сваёй адбіла.  
І гімн съпявае жабаў хор  
Красе, каторую зъявіла  
Гразь луж; напоўніца мгла прастор,  
І ўстане з іх гарашчы міла  
Узор.

І сонца дальш клянуць, што скрыла  
Луж зоры днём. І чуе бор,  
І чуе поле крэхат хілы  
Ды жаб ня ўчуць вышэй ад гор  
Там, дзе чыясь рука зрабіла  
Узор.

## ОКТАВА.

Як моцны рэактыў, каторы выклікае  
 Між строк ліста, маўляў нябожчыкаў з магіл,  
 Рад раныш нявідных слоў,—так цемень залівае  
 Зялёны, быццам лёд, халодны небасхіл,  
 І праз імглу яго патроху праступае  
 Маленькіх, мілых зор дрыжачы, срэбны пыл.  
 Здароў, радзімая! Мацней, ясьней гарэце  
 І сэрцу аб красе прыроды гаварэце!

## ТЭРЦІНЫ.

Ёсьць чары у забытым, старадаўным;  
 Прыемна нам сталецыцяў пыл страхнуць  
 І жыць мінуlyм — гэткім мудрым, слаўным,—  
 Мы любім час далёкі ўспамянуць.  
 Мы сквапна цягнемся к старым поэтам,  
 Каб хоць душой у прошлым патаануць.  
 Таму вярнуўся я к рондо, сонэтам,  
 І бліснуў ярка верш пануры мой:  
 Як месяц зіхаціць адбітым съветам,—  
 Так вершы зъяюць даўняю красой!

178.

ГРАМАДА ЗОРАК «КАРОНА».

(„Metamorphoses“ Овідзія, книжка 8-ая, верши 178—182).

Бог Аполён з галавы зьняў карону і кінуў у неба.  
У съветлым паветры яна пралятае; агнямі малымі  
Робяцца ў ёй на ляту ўсе каменьні каштоўныя. У небе  
Быццам карона-жа між на каленях стаячага Нікса  
І паміж Цмока яна, затрымаўшыся, блешча на месцы.

## З КРЫМСКАГА.

*(Пераклад з української мови).*

Кажуць людзі, быццам, творачы мужчыну,  
 Бог зрасіў вадою высахшую гліну,  
 Але чорт падкраўся: выціснуўшы воду,  
 Падмяшаў ён сълёзы ў нашую прыроду.

Нудзяць нас праз тое цягам смуткі, жалі,  
 І адзін ратунак, каб яны маўчалі:  
 Выплакаць іх шчыра, голасна ці ціха,  
 Каб з съяззамі разам вылілася ліха.

Ох, мне з гэтым лекам ачуняці трудна,  
 Сълёзаў я ня маю, а ў душы так нудна.  
 Ўжо яна згарэла, а ня плачуць вочы,  
 Ўжо самлела сэрца, сълёзы-ж ліць ня хоча.

## З ЧАРНЯЎСКАГА.

*(Пераклад з української мови).*

Ужо зноў не спаткаюцца тыя шляхі,  
 Якімі ў жыцьцё мы выходзілі зраньня,  
 Мы ўсе пакляліся, маўляў жаніхі,  
 Да съмерці яднае меці кахранье;  
 А як разышліся—пакінулі нас  
 Заходы і думкі высокія ўраз:  
 На іншыя съцежкі жыцьцё нас звяртае,  
 Пасвоему кожны свой век пражывае,  
 У кожнага неба і сонца свае,  
 Супольная-ж прауды крыніца ня б'е.

## З ОЛЕСЯ.

(З украінскай).

Пекла было тут у тую часіну:  
 Гром звар'яцеўши стагнаў і равеў,  
 Білі вакол пяруны бяз упыну,  
 Ўвесь небасхіл то пылаў, то чарнеў.  
 Бура праішла, і людзей я пытаю,  
 Што-жа зрабілася з роднага краю?  
 Пэўна, руіны ў ім бура зрабіла...  
 Кажуць—разъбітую ліпу дабіла.  
 Думка! Калі я цябе выліваю  
 Ў слова халоднае, ў песнью сваю,  
 Гэткае-ж пекла ў душы сваёй маю,  
 Паліць яна мне душу ўсю маю.  
 Што-ж, асьцюжоная словам людзкім,  
 Ты нарабіла ў краю дарагім?  
 Можа, разъбіла маркотную ліпу,  
 Съмерці прасіўшую ў нуднаму рыпу.

182.

## А С Т Р Ы.

У поўначы астры ў саду расьцьвілі,  
 Убраўся ў росы, вянкі заплялі  
 і сталі ружовага ранку чакаць  
 ў вясёлку калёраў жыцьцё убіраць.  
 і марылі астры ў цудоўнаму съне  
 Аб зёлках шаўковых, аб сонечным дне.  
 і казачны край падымаўся з іх сна,  
 Дзе кветкі ня вянуць, дзе вечна вясна...  
 Так марылі ў шэрую восень яны,  
 Так марылі астры і ждалі вясны.  
 А ранак спаткаў іх халодным дажджом,  
 і вецер стагнаў у саду за кустом.  
 і ўбачылі астры, што ўкруг іх—турма,  
 і ўбачылі астры, што жыць ім—дарма,  
 і ўмерлі яны. Але тут, як на съмех,  
 Паднялася сонца, цалуючы ўсіх.

183.

У ВЁСЦЫ.

Lumen coeli, sancta rosa!

A. Пушкин.

Хвалююць сэрца нам дзявочыя пастаці  
 І душы мацярэй нас могуць чараваці;  
 Вышэйшая краса—ў іх зылітнасьці жывой!  
 Артысты-маляры схіляліся прад ёй,  
 Жадаочы зъявіць цераз свае халсьціны  
 Пачуцьці мацеры у вобліку дзяўчыны.  
 Красы тэй сымволам, маць-дзея, стала ты,—  
 І глянулі твае з-пад пэндзалаў чэрты.  
 З тайным трэпетам на іх я пазіраю,  
 А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю.  
 Мінулае сваё прыпамінаю я!  
 Між цёмных абразкоў прайшоўшага жыцця  
 Шукаю скватна штосьць трывожнаю душою,  
 І здараньне адно ўстае перада мною.

\* \* \*

Калісьці летняю рабочаю парой  
 Праз вёску я ішоў. Панураю чаргой  
 З абох бакоў крывой і вузкай вулкі хаты  
 Стаялі—шэрыя, струхлеўшыя; як латы,  
 Віднеліся ў сьцянах съляпяя вокны іх,  
 І аж чарнелася салома стрэх гнільых.  
 Ўсё руйнавалася, старэла, адмірала,  
 І мала што вакол хоць трохі аздабляла

Вясковую нуду; мак яркія цвяткі  
Рожнакалёрныя, як тыя матылькі,  
У градах высыпаў і цешыў імі душу,  
Ды можна йшчэ было там-сям пабачыць грушу  
Крывую, старую... вось толькі і ўсяго.  
І да таго-ж з людзей ня відна нікаго,—  
Яны на полі ўсе; не мельканець спадніца,  
Ня пройдзе з вёдрамі па воду маладзіца,  
Ня ўгледзіш белую магерку мужыка,  
Ў паветры не памкне іржаныне жарабка,  
І песьня сумная не паліецца звонка...  
Што-ж дзіёнага, калі, раптоўна крык дзяцёнка  
Пачуўши, дрогнуў я і аглядзіўся. Ах!  
Я спудзіў хлопчыка; на руках і нагах  
Ён, бедненкі, папоўз па траўцы ля съцяжынкі,  
Да нянкі траплячы—так год васьмі дзяўчынкі.  
І вось, дабраўши, ў падолак разам к ёй  
З трывожным голасам уткнуўся ён хутчэй;  
І, як схілецца ад ветру верх бярозкі,  
Дзяўчынка к хлопчыку нагнулася і, сълёзкі  
Съціраюочы яму, штось пачала казаць,  
Каб заспакоіць плач—зусім, як быццам маць,  
І саліваліся ў жывы абрэз ядыны  
Той выгляд мацеры ды з воблікам дзяўчыны  
Дзіцячым, цененькім; і ў гэты час яна,  
Здавалася, была аж да краёў паўна  
Якойсь шырокаю, радзімаю красою,  
І, помню, я на міг паҳараашэў душ ю.  
А можа не краса была ў дзяўчынцы той,—  
Дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой,—

А штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі  
Стараўся выявіць праз маці божай лікі.

\* \* \*

Страніца лепшая ў штодзённіку жыцьця!  
Зноў з ціхай радасцю цябе чытаю я,  
Хай шмат чаго [ўжо] з тых гадоў крыніца змыла  
У памяці маёй, хай тэй дзяўчынкі мілай  
Ўжо воблік губіцца у цёмнай глыбіне,  
Я веру, ў цяжкі час ён гляне на мяне.

## ВЭРОНІКА.

*(Вершаванае апавяданьне).*

„È un pensier del mio caro“  
 (Яна—выдумка маёй галавы).  
*Giovanni.*

Я на душы васковай маю  
 Жыцьця мінулага пячаць:  
 Схачу свой вольны верш пачаць,—  
 І ўраз пра прошае згадаю;  
 У даль вядуць мяне съляды  
 Да вас, дзіцячыя гады.

Ўстae перад маім паглядам  
 І вулка, веючая сном,  
 І ціхі, старасьвецкі дом  
 З цяністым, адзічэлым садам;  
 Над ім шпакоўніца ў гары,  
 А ўкруг схіліўся тын стary.

Дом гэты да паноў Забелаў,  
 Суседзяў нашых, наляжаў;  
 Я змалку там штодзень гуляў,  
 З дзяцьмі іх лез на дахі съмела,  
 Рваў яблыкі, рабіў садом  
 І крыкам поўніў цэлы дом.

Вясёла йшлі гулянкі наши:  
 Пад шум і гук размах руکі  
 Зьбіваў здалёку гарадкі,

Быў чутны съмех пры відзе «кашы»,  
І кожны стрымываў свой плач,  
Калі ўразаўся ў плечы мяч.

А вечарком мы выпускалі  
Ў паветра белых галубоў:  
Зрабіўши некалькі кругоў,  
У вышыню яны шыбалі,  
Як чисты сънег, кружылі там  
І падалі на дахі к нам.

Калі-ж сачыўся бледнаваты  
Зор сініх съвет праз небасхіл,  
І уплятаўся вулак пыл,—  
Мы ўсе пяялі каля хаты,  
І напаўняў нягучны хор  
Маркотнай песнёй сыціхшы двор.

Так у гулянках пралятала  
Маё дзіцячае жыцьцё,  
А поруч ціхае дзіцё,  
Дачка Забелаў, узрастала.  
Яе я мала знаю: яна  
Ўсягды была сама, адна.

Жылося цяжка Вэроніцы  
(Хай так дзяўчыну будзем зваць):  
Яе памёрла рана маць,  
І ня было саўсім сястрыцы,  
А бацька сэрца хоць і меў,  
Ды прытуліць яе ня ўмеў.

Таму з маленства палюбіла  
Хавацца ў сад стары яна,  
Дзэ веяла дыханьне сна  
І цішына ў паветры плыла,  
І нярухомы быў спакой,  
Маўляў у глыбіне марской.

Не калыхнуцца лісьцяў хвалі,  
Успляснуўшы penaю цвятоў  
Паверх чарэшнявых кустоў;  
Кіпіць шум места дзеся там далі,  
А тут і глуха і цямно,—  
Не зварухне марское дно.

І забывала Вэроніка  
Між зёлак з knіжкай аба ўсём,  
А ўзгляне,—сад кіпіць жыцьцём:  
Над ёю куст шыпшины дзікай,  
Бруяе блізка сонны чмель,  
І горка пахне тонкі хмель.

Ізноў страніца за страніцай  
Раскрытай knігі шалясьціць;  
Нячутна час кудысь бяжыць,  
Раяцца думкі Вэронікі,—  
Усё расьце душа яе  
І ў паўнаце красы ўстае.

Калі-ж асенньня навіны  
Зъмянялі сад, калі з бяроз  
Рваў лісьця вецер, а мароз,

Наліўшы ягады рабіны,  
Траву губіў, і мы нагой  
Ўзрывалі прэлых лісьцяў слой;

Калі патроху чырванелі  
Чаромха, ліпа, стройны клён,  
А гнёзды змрочныя варон  
Між голага гальля чарнелі,  
І грозны вечара пажар  
Пылаў між бура-шызыx хмар;

Калі асеньні вецер дзіка  
Стагнаў і глуха па начах  
Грымеў у наш жалезны дах,—  
Тады да лета Вэроніка  
Ад нас зынікала ў інстытут  
І ня будзіла згадак тут.

А час усё каціўся далі,  
Хаваючи на дне гадоў  
І гарадкі і галубоў;  
Мы няпрыкметна падрасталі,  
А іншы ўжо шчыпаў вусы  
І лічыў іх гарой красы.

І толькі ўжо тады я ўгледзеў,  
Што поруч, як цвяточок лясны,  
Ўзрасла ў красе сваёй вясны  
Дачка самотная суседзяў.  
І—помню я—тады-жа ўперш  
З маёй душы паліўся верш.

Ён там кіпеў струёй жывою,  
Праз холад мысьлі працякаў  
І ў цвёрдых формах застываў,  
Як воск гарачы пад вадою,  
Каторым трэба вам гадаць,  
Аб чым той вершык меў казаць.

Я-ж сам скажу йшчэ тое толькі,  
Што к Вэроніцы твор паслаў  
І млеў і ўсё адказ чакаў.  
Аж вось прайшло маруды колькі  
Трывожных дзён, а ўсё няма  
Ні Вэронікі, ні пісьма.

Калі-ж я неяк з ёй спаткаўся,  
Загаварыўши, як у съне,—  
Яна зірнула на мяне,  
І раптам з вусн яе сарваўся  
Такі бязвінны, чысты съмех,  
Што на яго злавацца—грэх.

Съмех гэткі маюць толькі дзеци  
Ды людзі з яснаю душой;  
І ён, як жаваранак той,  
Зьвінеў і ўжо кахраняня сеци  
Нячутна нішчыў, як ураз  
Сарваўся, дрогнуў і пагас.

Накрыла ясны твар дзявочы  
Задумы сумная імгла,  
На плечы ручка мне лягла,

Спагадліва зірнулі вочы  
І даляцеў к майм вушам  
Ласкавы шэпт: «Мо' больна вам?»

Не, зорка, мне было ня больна,  
Бо бачыла адно душа,  
Як ты съвяжа і хараша,  
Як рада ты жыцьцю нявольна,  
Уся пад срэбнаю расой  
Са йстужкай скромнай між касой.

І мела дзеўча выгляд маці,  
Калі тады ка мне яна,  
Трывахнай ласкаю паўна,  
Схілілася, як да дзіцяці,  
Зіяючы перада мной  
У новай пекнасьці жывой,

У тэй, што з постацьцю дзяўчыны  
Зьлівала мацеры чэрты.  
О, як прыгожы-дзіўны ты,  
Двойной красы аблік ядыны!  
Ажыў у ім твой вечны цэль,  
Мадонн тварыцель, Рафаэль!

І прад высокаю красою,  
Увесь зачараўаны ёй,  
Скланіўся я душой маёй,  
Натхненнай, радаснай такою,  
А ў сэрцы хораша было,  
Там запалілася щяпло.

Дасюль яшчэ яно пылае;  
 Здаецца—ўмёрла, але ўраз  
 Праб'еца зноў, і прошлы час  
 Прад ім у згадках праступае,  
 Як пры агні ці цеплаце.

І конь крылаты да Парнаса  
 Мой дух імчыць тады, каб я  
 Былое апяваў пасъля.  
 Ды як знайсьці съяды Пэгаса  
 На бруку места? Цяжка ўперш!  
 Спачынь-жа трохі, верны верш!

185.

\* \* \*

Хоць мы былі адны ў той час—  
Я і зірнуць ня съмеў на Вас,  
І тое, што тады зрабілася,  
Зънянацку вышла, але ўраз.

Ня помню, як—я ручку ўзяў,  
Ня помню, як—пацалаваў,  
Ціхутка пальчыкі цалуючи,  
Як да дзішёнка, ўлад казаў:

«Сарока-варона кашку варыла,  
Дзетак карміла;  
Гэтаму дала, гэтаму дала,  
А гэтаму не дала:

Ты мал, глуп, табе кашка на палічцы  
У чарапічцы.  
Шух, шух, паляцелі  
На другую ручку селі».

✓ ПАЧУЦЬЮ ЦЁМНАМУ ПАДЛЕГЛАЯ.

Ты ўжо рассталася з уборам  
 І ў ложка шлюбнае лягла,  
 Свой сорам, свой жаноцкі сорам,  
 Дрыжачая, перамагла.

І ведаеш,—табе мучэныні  
 І нават мо' канец жыцьця  
 Сабой накліча пры раджэнныі  
 Ірвучыся на съвет дзіця.

Ды абясьсіленай душою  
 Ты можаш аднаго жадаць,—  
 Каб семя бурнае муское  
 У нетрах цела пахаваць.

Таксама без надзей да спыну  
 У пропасьць чалавек ляціць  
 І сквапна ўніз, на дно страмніны,  
 З салодкай жудасьцю глядзіць.

— влажыць, аж' оні

— жадаць, ямыцтвё ѹмыкт

— пакіевца виход

— ўніз, жанернікама іхоян маізівалі

187.

188.

Цёмна неба начное,—  
Ноч даўно пераважыла дзень.  
Ад съвячы у пакоі  
Ўжо бясшумна хістаеца плямамі цень.

Ты дасюль не заснула,—  
Напружона у ложку ляжыш,  
Быццам скватна і чула  
Узіраешся ў гэтую ѿчную ціш.

Вось няпэўна і глуха,  
Ледзь раскрыўши румяны свой рот,  
Мне шатнула: «Паслухай»,—  
І кіўнула, зардзеўшыся, ўніз на жывот.

О, як дрогнула сэрца!  
Я паняў. Я каленямі стаў  
Прад табой на каберцы  
І да тібкага чэрава шчыльна прыпаў.

А яно ўжо дрыжала  
У глыбі затаёным жыцьцём,—  
І душа празіяла  
Незгасімым ніколі съяшчэнным агнём.

ДА ВАГІТНАЙ.

Ціха ідзеш ты, у нетрах дзіцёнка хадою калышаш,  
Цёмнай і цёплай яму служыш калыскай цяпер.

Дзіцё, што ў коласе зярно,  
Пад сэрцам у цябе ўсё съпее,  
І сэрца цёмнае съятлее,  
І шчырым робіцца яно.

Ужо нічога ў ім няма,  
Адно ёсьць—рупнае каханыне,  
Салодка-соннае бажаныне,  
Салодка-сонная дума.

## ТРЫОЛЕТ.

Дзераўлянае яечка  
 Ты ўдаеш сабой зусім.  
 Адчыні яго,—а ў ім  
 Дзераўлянае яечка.  
 Гэтак сама чалавечка  
 Затаіўшы ў нетрах, тым  
 Дзераўлянае яечка  
 Ты ўдаеш сабой зусім.

## ПАНТЫШНІЯПІ

Як хороша, калі дзіцё  
 Пад сэрцам ціха зварухненца,  
 І ўраз па целу разыліенца  
 Яшчэ нязвычнае чуцьцё.  
 Душа—ў салодкім палусьне,  
 І кажуць знакі чалавечка:  
 «Я—пценчык, ты—маё гняздзечка,  
 Ня руш, ня руш, ня руш мяне!»

## ПРАКЛЯЦЬЦЕ ВАГІТНАЙ.

К твайму ваконцу каля ганка  
 Падходзіць варажыць цыганка  
 Ў лахмане зрэбным і нячыстым  
 Са срэбрам зъяючым маністам.  
 І, чуючи твае адмовы,  
 Шыпіць пракляцыця злыя слова  
 З паглядам у пагляд упёртым:  
 «Каб ты дзіцё радзіла мёртвым!»  
 І, засымяўшыся нясьмела,  
 Ты задрыжэла і збляднела.



З ёнкам дзіцё ты раджаеш,  
Болю ня змогшы съцярпець,  
Стогнамі сэрца ўражаеш...  
Што я магу зразумець?

Шчыра мяне ты любіла,  
Шчыра цябе я кахаў,

Але давёў да магілы,  
Сам на мучэныні аддаў.

Над тварам облітес' мінагдо

Не пасельне укорысці і згемнучи,

І толькі скончылася сасытні

Говорашъ во жыцці, даішамі падашамі.

\* \* \*

Бяз сіл, уся ў пату, як белы сънег, блядна,  
 На зълітаю крывёй і зъмятай караваці  
 Ляжыць шчасльівая і жалкая яна,  
 І аб адным у ёй цяпер дума: «Я—маці».

Яна збалела ўся. Ёй, можа, ўжо ня жыць.  
 І ўсё-ж ткі радасьцю бязьмежнай зъятоць вочы,  
 А на яе тугіх грудзях ужо ляжыць  
 Чырвоны, цёпленькі і неяк съмешна смокча.

\* \* \*

Пасъля радзін ты ўсё штодня марнееш:  
 Асуналася цела, зблякла твар,  
 Засъмяглі і растрэскаліся губы;  
 На іх парой няпэўна прабяжыць  
 Пасъмех—і зынікне, жалкі і пужклівы;  
 Як съцені, сіняватыя кругі  
 Навокала вачэй ляглі, а вочы  
 Як быццам просяць зылітавацца ўсіх.

Так крохкая, пушыстая багатка  
 Пад ветрам аблятае, каб магло  
 Яе насееньне узрасці і кветнуць,  
 І толькі квolaе съядло пасъля  
 Гаворыць аб жыцці, дзіцям адданым.

\* \* \*

«Смертю смерть поправ»,

Ты ад жыцьця адпачыла;

Ў мухах памёрла сама,

Але дзіцё спарадзіла.

Хутка у землю навек

Цела стамлёнае ляжа;

Хай-жа, як сымвол над ім,

Крыж пра мучэныні нам скажа.

\* \* \*

Тым вянкі суворай славы,  
Што за край свой у баю  
Жрэбі вынулі крывавы,  
Напаткалі съмерць сваю.

Ды слайней вагітнай доля,—  
Ў сэрцы маючи любоў,  
За дзіцё зазнаці болі,  
За дзіцё праліці кроў.

Слава тым, хто сілу мae  
Съмерць, ня дрогнуўши, спаткаць,  
Хто ў мучэннях памірае,  
Каб жыцьцё дзіцёнку даць!

198.

\* \* \*

Белы крыж, пліта, пад ёй—магіла;  
Мілым цветам рожа зацьвіла.  
Тут калісьці ты, мой друг, спачыла,—  
Спарадзіла ў муках і лягла.

Усё мінулася—і боль, і гора—  
Усё кудысь далёка адышло;  
Але срогі надпіс: «Disce mori»  
Нагадае, што з табой было.

ПАМІТНИК

(Пераклад з Польської пам'ятівкою заснованою

Софією Костянтинівною Соколовою)

III

ПЕРАКЛАДЫ І НАСЪЛЕДАВАНЬНІ

\* 1909—1915

Не слухам я  
На мінісі Коттор, сказе юзь чиста час  
Ми патомкаў расын будзе, пакуты уздовж  
Земля з дзвіні ушом на Капітолій архі,  
Абы кве гіваршы, буйтесе сілкому ху,  
Че шуміла Афіл ашрага с'язах імкі,  
Че царзин нах ліхімі бедам залой Танай  
Ві лясташы лайшор, жоль у ні пакам буя.  
Перцы став я складаць не заўсімі да  
У пачатым роціні яркіх падобін тых, якіх зас  
Се вісітуе мэр, Муха з пінчай ляды  
Лягушкамі злаком, чиа вісіца вінчы.



ПАМЯТНІК.

(Пераклад з Горация асклепіадаўскім вершам).

Лепшы медзі сабе памятнік справіў я,  
Болей ўсіх пірамід царскіх падняўся ён;  
Ня зруйнуе яго сівер, ні едкі дождж,  
Ні гадоў чарада, вечнага часу рух.  
Не саўсім я памру, лепшая часьць мяне  
Не зазнае хаўтур; слава мая ўвесь час  
Між патомкаў расьці будзе, пакуль ўсхадзіць  
Зможа з дзевай удвох на Капітолілі жрэц.  
Аба мне гаварыць будуць: «Раджоны там,  
Дзе шумлівы Аўфід шпарка ў палёх імкне,  
Дзе царыць над людзьмі бедны вадой Танай,—  
Ён да славы дайшоў, хоць і ня панам быў».  
Першы стаў я складаць на эолійскі лад  
У нашым родным краю лесьні пад лірны звон.  
Усе заслугі мае, Муз, з пашанай зыліч  
І лаўровым вянком мне валасы пакрый.

200.

## ІКАР І ДЗЕДАЛ.

(„Metamorphoses“ Овідзія, кн. 8-ая, верши 189—220).

Дзедал пачаў чарадой прыладжываць пер'я. На сам' перш  
 Дробныя, дальш падаўжэй, і думаць-бы можна, што быццам  
 Пер'я на кочцы растуць. Складалася так-жа патроху  
 З розных няроўных кускоў чароту жалейка пастуш'я.  
 Далей ён ніткай звязаў сярэдня пер'я, а рэшту  
 Воскам зъляпіў на канцох. Скрапіўшы такой працай скрыдлы,  
 Дзедал іх трохі сагнуў, каб да птушачых сталі падобны.  
 Ікар, сын едны яго, ня ведаўшы, што ён бярэцца  
 Ў час той за згубу сваю,—ад ветру лятаўшыя пер'я  
 Спрытна лавіў, жоўты воск мяў рукамі сваімі і шкодзіў  
 Дзіўнай рабоце айца гульнёй... Калі майстар закончыў  
 Працу сваю, дык тады прывязаў сам к плячом сваім скрыдлы  
 І, размахнуўшыся, ўраз падняўся ў паветра. «О, Ікар!»  
 Дзедал прамовіў сынку, каб яго навучыць: «Умаляю,  
 Каб пасярэдзіне ты паляцеў; калі ніжай, чым трэба,  
 Будзеш імкнуць, дык вада твае скрыдлы памочышь. Калі-жа  
 Вышай у неба ўзыляціш,—іх сонца пякучае спаліць.  
 Лепей ляці між водой і між сонцам. Прашу цябе далей,  
 Кінь на Геліку глядзець, на Орыона меч, на Бoота.  
 Але за мной памандруй». Тут-же сына лятаць навучыў ён  
 І прывязаў да плячоў яго скрыдлы, нязвычныя людзям...  
 Ў час, калі Ікара так навучаў клапаціўшыся бацька,  
 Сылёзы ў старога цяклі і дрыжалі айцоўскія руки.  
 Цмокнуў ён сына свайго, ў апошні раз цмокнуў і ў неба  
 Ўзвіўся на скрыдлах сваіх, у паветры паперадзе мчыцца.  
 Страшыцца ён за дзіця, як з гнязда паляцеўшая птушка

З пценчыкам кволым сваім лякаецца ў вышы. І просіць  
Дзедал сынка не адстаць, небясьпечнай умеласьці вучыць,  
Скрыдлы варуша свае, пільнуе сыноўскія. Ў неба  
Рыбу лавіўши вудой рыбалка, пастух, што абпёрся  
Кіем, аратай з сахой,—кожны з іх, зъдзіваваўшыся, ў неба  
Пільна глядзеў, пазіраў на Дзедала з сынам і лічыў  
Іх за багоў, бо адны яны могуць лятаць у паветры.

201.

ПАВО.

(Верш фінскага песьняра Рунэбэрга).

Блізка горнай рэчкі Сарыарви  
Жыў сабе да гаспадарыў Паво.  
Меў ён жонку і дзяцей з асьміну,  
Разам з імі і гараў і сеяў,  
А пасъля еў хлеб запрацаваны.  
Толькі-ж раз вясной дажджы як лунуць,  
Скрозь руччы, узяўся сънег вадою—  
І палову руні з поля змыла;  
Үлетку каласы пабіла градам,  
Рэшту—ўвосень маразы згубілі.  
Аж галосіць гаспадыня Паво:  
«Прыдзеца нам з торбай пацягатаца,  
Пад ваконьнем сораму набрацца,  
Паміраці або жабраваці».  
І тады прамовіў жонцы Паво:  
«Памяшай муку з карой таўчонай;  
Загару глыбей я нашу ніву,—  
Перабудзем так да ураджаю».  
І яна муку з карой зъмяшала,  
Загараў глыбей сваю ён ніву,  
Пакупіў сямян, прадаўши оўцы.  
Вось растануў сънег вясной на полі,  
Але руні болей не пашкодзіў.  
Үлетку бура з градам праняслася,  
Але не пабіла збожжа Паво.

Маразы ізноў былі пад восень,  
 Толькі-ж ніва Паво ўжо насыпела.  
 І сказала, жыта зжаўши, жонка:  
 «Вось калі мы пажывем выгодне.<sup>шрох</sup>  
 Годзі нам мяшаць муку з карою,—  
 Можна чыстага пад'есыці хлеба».<sup>шрох</sup>  
 І тады прамовіў жонцы Паво:  
 «Зноў зъмяшай муку з карой таўчонай,  
 Бо памёрзла ніва у суседа».

Слова на слабак  
 На спадзейскім языку

202.

Хочаш сябе ты пазнаць,—  
паглядзі на людзей, на іх справы;  
Хочаш людзей зразумець,—

ў сэрца сваё загляні!

203.

\* \* \*

У паўночным kraю на кургане  
Сасна адзінока стаіць;  
Абкутаўшысь лёдам і сънегам,  
Як белай адзежынай, съпіць.  
І бачыць у съне яна пальму,  
Што ў дальняй паўдзённай зямле  
Самотна стаіць і нудзьгуе  
На спаленай сонцам скале.

## А З Р А.

Кожны вечар ля крыніцы,  
 Дзе вада дзюрчыць, плюскоча,  
 Упярод і ўзад хадзіла  
 Доч прыгожая султана.  
 Кожны вечар ля крыніцы,  
 Дзе вада дзюрчыць, плюскоча,  
 Малады стаяў нявольнік  
 І марнеў штодня ўсё болей.  
 Раз яна ў яго паціху,  
 Затрымаўшыся, спытала:  
 «Як завуць цябе, дзе край твой  
 Да з якога ты народу?»  
 Адказаў нявольнік: «Клічуць  
 Магамэтам з Іемэна,  
 А народ мой—тыя Азры,  
 Што канают ад кахрання».

\* \* \*

Дзяцюк шчыра любіць дзяўчыну,  
 Ёй іншы да сэрца прыпаў,  
 А іншы той іншую любіць  
 І мужам яе хутка стаў.  
 За першага, хто ні спаткаўся,  
 Дзяўчына са злосыці ідзе.  
 Дзяцюк-жа марнее і губіць  
 Жыцьцё маладое ў нудзе.  
 Старая ўжо гэта гістор'я,  
 Хоць новаю будзе ўсягды.  
 Як з кім яна здарыцца,—пэўне  
 Пакрыша ім сэрцы тады.



Калі любоў ізмучыць,  
Два сэрцы маладыя,—  
Съмляюцца ў небе зоркі,  
Гавораць, залатыя:

«Хай людзі-небаракі  
Душою шчырай любяць,—  
Любоў іх гнібіць тугай,  
Жыцьцё ім нават губіць.

А мы—бясьсъмертны; вечна  
Блішчым на небе сінім,  
Бо мы любві ня маем  
І з мук яе ня гінем».

\* \* \*

Калі маеш шмат чаго,  
Дык яшчэ табе прыбавяць;  
А як трохі,—ўсё вазьмуць,  
Ні скарынкі не аставяць.

Галяка-ж адна труна  
Ў белым съвеце прывітае,  
Бо ў нас права на жыцьцё  
Мае той, хто нешта мае.

## ГЭНРЫХ.

У Каносьсе, перад замкам,  
 Ноччу цёмнай і дажджлівай,  
 На дварэ стаіць цар Гэнрых,  
 Босы, у аднэй кашулі.  
 На яго ў вакно хтось двое  
 Пазіраюць... Месяц глянуў,  
 Асьвяціў Рыгора папы  
 Брыты чэрап і Мацільду.  
 Пабялеўшымі губамі  
 Гэнрых «ойча наш» шапоча,  
 Але злуе яго сэрца,  
 Нешта іншае гаворыць:  
 «Там далёка, ў краю родным,  
 Горы цвёрдныя паднялісь;  
 У глыбі тых гор жалеза  
 Пахавана на сякеру.  
 Там далёка, ў краю родным  
 Ёсьць лясы з дубоў вялізных:  
 З самага старога дуба  
 Для сякеры выйдзе ручка.  
 Край мой родны! Край мой верны!  
 Зродзіш, край ты, чалавека,  
 Што зъмяю майго мучэнья  
 Ўраз заб'е сякераі вострай».

209.

## СОНЭТ.

Я тайну ў глыбіне души хаваю,  
 Ў жыцьді мінутным—вечную любоў.  
 Няма ў ёй надзей, няма і слоў.  
 Аб ёй ня чула тая, што кахаю;  
 Уваг яе к сабе я не звяртаю;  
 Я ўсьцяж адзін, хация-б і з ёй ішоў;  
 І я нічога да канца тадоў,  
 Ня съмеючи прасіць, не атрымаю.  
 І хоць ласкавасць бог надаў да ёй,  
 Яна прастую пущіной сваёй  
 І шэпіт маёй любві не пачувае.  
 Калі-ж, душою срогая, спаткне  
 Ёй поўны гэты верш—яна шапні:  
 «Хто-ж тая жэншчына?»—і не ўгадае.

210.

\* \* \*

Рыцар Няшчасъце, што скрэзь езьдзіць пад маскай маўчком,  
Сэрца старое прабіў мне зіхацияшчым кап'ём.

З сэрца старога струёй люнула яркая кроў;  
Зынікла пад сонцам яна, ў землю ушла між цвятоў.

З губ маіх вырваўся крик, бліск маіх зрэнак пагас;  
Дрогнуўши, ўмёрла маё сэрца старое ураз.

Рыцар пад'ехаў бліжэй, ціха каня затрымаў,  
Спрыгнуў з яго і рукой рану маю намацаў.

Цяжка у рану маю палец акуты ўхадзіў;  
Сэрцу-жа голас цвярды срога прыказ гаварыў.

Таркнуў халодны, як лёд, палец у сэрца маё,  
І уваскрэсла у ім, чыстым і гордым, жыцьцё.

Сэрца бяз кропелькі зла, сэрца бяз кропелькі шкод,  
Ўсё аднаўлёнае ўраз, білася ўзад і ўпярод.

Бледны, дрыжачы, я ўсё-ж веры даць шчасльцю ня мог,  
Як і усякі, каму робіцца відзімым бог.

Рыцар-жа зноў на каня сеў, галавою кіунуў,  
І, ад'ажджаючи прэч, некалькі слоў мне гукнуў.

Вось што я чую ад яго, вось што я чую ўвесь час:  
«Будзь асьцярожным цяпер! Гэтае добра ліш раз!»

\* \* \*

Трэ' нам, бачыш, усё між сабой дараваць,—  
Так хоць шчасьце нарэшце спаткае абох,  
А і прыдзеца гора ў жыцьці нам зазнаць,  
Дык прынамсі... ці-ж не?... будзем плакаць удвох.

Мы—дзьве родных души; о, калі-б мы маглі  
Сны бажаньняў з дзіцячаю радасцю зъліць,  
Што йдзemo ад мужчын і кабет у далі,  
Аб выгнаныні патрапіўши ў шчасьці забыць!

Зъвернямось-жа ў дзяцей, у дзячутак малых,—  
Ні любві, ні зъдзіўленыя ня маюць яны;  
У лес, збляднеўши, ідуць ад паглядаў людзкіх  
І ня ведаюць нават, што ўжо прашчаны.



Ціхі і сіні блішча над хатай

Неба прастор.

Ціхі гайдае ліпа над хатай

Лісьцяў узор.

Ў небе рахманы, срэбраны голас

Звона гудзіць.

Птушкі маркотнай з дзерава голас

Сумна зьвініць.

Божа мой, божа! Мірна ліецца

Вокал жыцьцё.

Ў горад ад гэтай цішы ліецца

Шумнае ўсё.

Што гэта? Сылёзы? Што-жа зрабіў ты,

Бледны ад іх,—

Горка паведай, што-жа зрабіў ты

З дзён маладых?

Чиє і сіні барви над хмарою

Неба хрестою.

Чиє зоря <sup>хмара</sup> щодо над хмарою

Синяй багато.

З <sup>блакитної</sup>  
Чиєї панівної <sup>післяночної</sup> сонце  
<sup>з огністю</sup>

Блакитні сонця.

Птичий вороновині і дроздів сонце

Синій  
Синякій голубині.

Твоє мій, Твоя! єдина місце

Люблю твоємісце.

В сорах аг. розмії мій місце

Місце мій.

Что зови? Свіжа? Альма мій душевий мій,

Присівець да іх,

Гора нахого!, місце мій душевий мій

З фруктами місце мій.

„Ціхі і сіні”, переклад з Вэрлена.  
З чарназога аутографу 1912-га году (приблізна).



\* \* \*

О, сум, засыні ў души маёй,  
Сум па кабецине адной.

Я ня усьцішыў горкіх сълёз,  
Хоць сэрца ў даль ад ёй панёс;

Хоць сэрца, хоць душу сваю  
Ў далі ад ёй даўно таю.

Я ня усьцішыў горкіх сълёз,  
Хоць сэрца ў даль ад ёй панёс.

І сэрца, сэрца так стучыць  
Души маёй: «Ці можа быць,  
«Ці будзе зноў расстаньня сум,  
«Расстаньня гордасць, долі глум?»

Душа яму дае адказ:  
«Як ведаць, мо' сіло на нас,  
«Каб скуты мы і з ёй былі  
На't у расстаньні і ў далі».

\* \* \*

Сон цёмны ўсё мацнене,  
Мне дзъме жыцьця рушэнъне.  
Усьніце, ўсе надзеі!  
Усьніце, ўсе хаценьні!

Ўжо памяць я губляю  
Пра добрае і злое,  
Ня ведаю, ня знаю...  
О, здараныне благое!

Я—нібы ў склепе зыбка,  
Каторую калыша  
Чыясъ рука няшыбка...  
О, дайце цішы... цішы...

## АСЕНЬНЯЯ ПЕСНЯ.

Як раньш, пяе  
 І ў сэрцы б'е  
 Сумны тон.  
 То, восень, іх,  
 Бальных тваіх  
 Скрыпак стогн.  
 Чу! Часу ўдар!  
 Бялее твар,  
 Рвецца ўздых:  
  
 Ўстаў карагод  
 Мінульых год,  
 Дзён былых.  
 А віхр ліхі,  
 Што ў лісьць сухі,  
 Дзъме ў мяне.  
 Нясе туды,  
 Нясе сюды,  
 У даль імкне.

Плач сэрца майго,  
 Як над горадам дождж.  
 Скуль расьце, для чаго  
 Смутак сэрца майго?  
 Шум ціхі дажджа  
 Над будоўляй, зямлёй...  
 Ты скучала, душа,  
 Раныш па песні дажджа.  
 Щыміць бяз прычын  
 Ў бедным сэрцы маім.  
 Ўжо няма злых часін,—  
 Гэты плач—бяз прычын.  
 Няма горш бяды,  
 Як рыдаць ні з чаго,  
 Без надзеі і нуды;  
 У мяне шмат бяды.

## З А Х А Д.

Слабне золак, згарае—  
 І нячутна, паволі  
 Смутак свой разылівае  
 Захад сонца у полі.  
 Смутак свой разылівае  
 Сыпей ласкавы аб долі,  
 Душу цеша, съцишае  
 Захад сонца у полі.  
 Сны у ёй вынікаоць,  
 Як на сінім абшары,  
 Устаюць і сплываоць  
 Ў блеску захаду мары.  
 Устаюць і зынікаоць  
 Сноў цудоўныя чары,  
 Бышцам тонуць і зъяюць  
 Ў блеску захаду мары.

Трайнікі якоі  
 К міндоўж тнімом О  
 Іх прыміча церкі ваконце  
 — Тра' кашапітр,  
 Бе посьмечэ ваконе газон

\* \* \*

Глянь: месяц бледны  
 Ў лясу гарыць,  
 І съпей пабедны  
 З галін ляціць,  
 Ўвесь поўны сілы.  
 О, друг мой мілы!  
 Съвет спачывае.  
 Як шкло—ставок;  
 Ён адбівае  
 Калін гуртак  
 І явар стары.  
 Снуй, сэрца, мары!  
 Спакой глыбокі  
 Зълятае к нам  
 З нябёс далёкіх,  
 І зъяе там  
 Блеск золку ясны.  
 О, момант красны!

\* \* \*

Покуль, зорка, ўраныні твой  
Бледны блеск яшчэ зіяе,

— Між травой

Перапёлак цьма съпявае.

Абярніся, глянь ка мне

Ў вочы, поўныя қаханыня,

— К небу мкне

Стая жаваранкаў зраньня.

Кінь пагляд, што ледзь відаць,  
Бо нябёсы зъяюць сіне,

— Шум чуваць,

Гул вясёлы у даліне!

І қаханыня думкі ў даль  
Панясі на съветле шпарка,

— Быццам сталь,

Траў раса бліскае ярка.

К мілай, што салодка съніца,  
Іх прымчы цераз ваконца...

— Трэ' съпяшыць,

Бо вось-вось зазъяе сонца!

\* \* \*

Рояль цалуе тонкая рука  
 У час вячэрні шэра-ружаваты; *факалын*  
 І на крылах, цішэй ад вецярка, *музыка*  
 Ў паветры мяккім, пекным паплыла ты  
 Пужліва, песня, і срэдзь комнат хаты  
 Шчэ доўга веяў пах, як ад цвятка.

Што за калыска ціха так гайдае  
 Стамлёнага, бяздольнага мяне?  
 Чаго, як жэўжык, песня вымагае?  
 І што ў канцы яе прыпей жадае,  
 Каторы гэтак хутка у вакне,  
 Адчыненым на садзік, замірае?

\* \* \*

У полі мрок,  
Нуда бяз kraю;  
Сынег чуць блішчае,  
Як той пясок.

Без прамянёў  
Нябёсы з медзі.  
Ах, каб угледзеў  
Я месяц зноў!

Як стая хмар,  
Дубняк шарэе  
І ледзяне  
Там, дзе папар.

Без прамянёў  
Нябёсы з медзі.  
Ах, каб угледзеў  
Я месяц зноў!

Гурткі худых  
Ваўкоў з крукамі!  
Што будзе з вами  
Ад віхраў злых?

У полі мрок,  
Нуда бяз kraю;  
Сынег чуць блішчае,  
Як той пясок.

## МАЛЮНАК МОРА.

Акіян дрыжыць  
 Пад паглядам сумным  
 Месяца, і ў шумным  
 Гуле шчэ бурліць

Ў час, калі агнём  
 Ўраз нябёсы крае  
 І у цыме зіяе  
 Бліскаўкі ізлом,

І на міг відаць,  
 Як у бурнай далі  
 Б'юць аб скалы хвалі,  
 Зіхацяць, грымяць

І да неба мкнуць,  
 Дзе вятры бушуюць,  
 Дзе грымоты злуюць,  
 Грукацяць і б'юць.

## САНТЫМЭНТАЛЬНАЯ БЯСЕДА.

У полі дзікім і апусьцелым  
Праходзяць ноччу дэ́зве мары ў белым.

Мяртвы іх вочы, блядны іх чолы  
Іх слова з вуснаў зълятаюць кволы.

У полі дзікім і апусьцелым  
Аб прошлым шэпчуць дэ́зве мары ў белым.

—«Ты наша шчасьце ці ўспамінаеш?»—

—«К чаму-ж ты гэта цяпер жадаеш?»—

—«Ці б'еца сэрца, хоць проці волі,  
Пачу́шы імя маё?»—«Ніколі».—

—«Вясёла, моцна і так прыгожа  
Кіпела наша любоў».—«Быць можа».—

—«Сінела неба, расла надзея...»

—«Надзей няма ўжо, і съвет цямнее».

Так шэпчуць мары, ўкруг—дол аўсавы,  
І чуе толькі нач тыя слова.

## ЗІЯНЬНЕ МЕСЯЦА.

Душа твая—малюнак артыстычны;  
 Пад лютняў звон прыгожы масак рой  
 Танцуе там, адзеўшыся нязвычна,  
 Ў надзеі скрыць праз гэта смутак свой.

На ціхі лад усе яны съпяваюць  
 Пра мір жыцьця і съветлую любоў,  
 Да веры ў шчасьце съпевы іх ня маюць,  
 І з ясным съветлам зъліты зыкі слоў;

Са съветлам месяца прыгожа-смутным,  
 Ад чар чыхіх на дрэвах птушкі съняць,  
 І лёгкія струі у плачы чутным  
 Між мармураў натхнённа зіхаціць.

## І О Т Н І Ш

Рака срэдзь вулкі! Як мана,  
 За мурам футаў з пяць, яна  
 Нязвычнай явай уставае  
 І ціхай, цёмнаю сваёй,  
 Хоць і нямутнаю, вадой  
 Ля краю места працякае.

З бакоў ідзе шырокі пуць  
 І не дае, каб што-нябудзь,  
 Апроч туману, адбівала  
 Съмяротна-жоўтая вада,  
 Хаця-б ад золку чарада  
 Котэджаў чорнажоўтых зъяла.

## Ш Ы Н О К.

Ўжо кроўю ногі пыл шасы гарачай росяць,  
 І ўраз—чырвоны дах, мур белы між цянька.  
 І вывеска «Спакой»—вясёлы знак шынка...  
 Ёсьць мяккі хлеб, віно і паспарту ня спрошосяць.

Тут съпяць, пяюць і п'юць, тут кураць і галосяць.  
 Шынкар—стары салдат; шынкарка-ж даць шляпка  
 Ці вымыць твар хлапцом съпяшыць,—іх больш пятка,—  
 Вясёла кажучы, бо збыткаў мае досыць.

Ў каморы чорны столь з бярвенняй; па съянам  
 Малюнкаў страшных рад: «Кароль чарапнікам»,  
 «Малек Адэль»... Баршчу пах добры павявае...

Вы слышыце? Саган, здаецца, ўжо чуваць;  
 Як ён гадзінніку вясёла падпявае!  
 Даљ поля праз вакно адкрытае відаць.

\* \* \*

Гул вулічных шынкоў; панельны бруд; каштаны  
 Старыя; з іх ляціць праз дымныя туманы  
 Рой лісьцяў; омнібус, каторы грукаціць  
 Жалезам і між кол рыпяшчых ледзь сядзіць,  
 Зялёны аганёк з чырвоным, быццам вочы,  
 Варочаючы ўкруг; і з люлькаю рабочы,  
 Дымяшчы, ідучы, гарадавому ў нос;  
 Капеж з дамоў на брук, што бачыў шмат калёс;  
 Асфальт істоптаны, з канаўкамі па краю  
 Дзеля памый... Такі мой шлях, ідушчы к раю.

## 228.

\* \* \*

Трэск дроў; газыніцы блеск няяркі; за сталом  
 Задумчыва сяджу з рукою пад віском;  
 Ў вачох жаханай зынік пагляд мой; ціша хаты;  
 Пара закрытых кніг, дымяшчайся гарбаты!  
 Прыемна думаць мне, што дню ізноў канец;  
 Салодка стомлены, чакаю я вянец,  
 Гарачы шлюбны мрок, шалёнасьць першай ночы...  
 І гэта ўсё ісьці з души маёй ня хоча,  
 Хоць час жаданы ў даль нясе чарга прыгод  
 Праз лютых месяцаў і скучных тыдняў ход.



М. Багдановіч сярод таварышоў-студэнтаў (за столом, сёмы справа).  
З фотографічнай групы 1914-га году.





Ноч. Дождж. Нябёс імгла. Абрысам цёмным рэжа  
 Готычны горад іх. Стаяць скразныя вежы  
 І дахі гострыя, зынкаючы ў далі.  
 Пляц. Шыбеніц вяроўкі, ад зямлі  
 Падняўшы мерцвякоў, пад ветрам іх гайдаюць,  
 Як у танку. Крукі ўжо хціва разъдзіраюць  
 Цела ім. Ногі іх—здабыча для ваўкоў.  
 Кусты цярноўніка ды некалькі дубкоў  
 Ўздымаюць там і сям іссохшыя галіны  
 К лясам, чарнеючым у глубіне карціны.  
 І арыштантаў трох, съсінеўшых і басых,  
 З бакоў вядзе чарга здаровых вартавых,  
 Трымаючы мячы, бліскучыя, прамыя,  
 І проці іх з нябёс б'юць стрэлы дажджавыя.

Лес кифаровы на панце кропы  
 Былины ў ночы у павеках бытавых  
 Выбчу камельную удачливую град.  
 Часу лягчанага болей віни.  
 Путем цішкінам: по ночным слыву умы  
 У церкви мерцацца сарухі грамад.  
 Но вузіх шыроках каменях  
 Пілёнечы лягушка у гарнішні  
 Апушу, у кропак, поёткіх слая.

МЛОСНАСЬЦЬ.

Я—падупаўшы Рым, каторы пазірае  
 На белых барбараў, на бушаванье іх,  
 І стылем залатым ляніва акросяціх,  
 У блеску сонечным, стаміўшыся, складае.

Ў самотным сэргы—зло, ў души—нуда густая.  
 І бітвы чуючи, каторых шум ня съціх,  
 Ня можа, кволы, ён дайсьці жадань сваіх,  
 Ня хоча рушицца, жыцьця не аздабляе!

Ня можа, кволы, ён, ня хоча на'т сканаць!  
 Ўсё зьведана! Бахіль, ты скончыш съмех? Даволі!  
 Ўсё зьведана! Няма чаго прамовіць болі!

Адно ёсьць,—вершыкі, што ўжо ў вагні гарашь,  
 Адно ёсьць,—п'яны раб, што вас не паважае,  
 Адно ёсьць,—пусткі сум, што сэрца уражае.

231.

ПАЎСТАНЬНЕ \*).

Вуліца—ў руху кракоў,  
Целаў і плеч, і працягнутых рук,  
Рвушчыхся дзіка ў гару, як галіны кустоў.  
Так і здаецца, што тут самой вуліцы рух,  
Мкнушчай, лятучай, дрыжашчай ад сълёз  
Злобы, надзея і пагроз;  
Вечара чырвань і золата крыюць яе.

Ў гуле трывожным званоў  
Съмерць устает.  
Съмерць усплывае са сноў  
З вамі, агні і штыкі;  
Колькі галоў  
Ўзьдзеты у іх, як сарваныя груба цвяткі!

Кашаль глыбокі гарматаў глухіх  
Лічыць стагнальні цякушчых гадзін,  
Лічыць самотна, адзін:  
Ўсе цыфэрбліты на пляцах крывых,  
Быццам як вочы ў павеках бальших,  
Выбіў каменяняў ударыўши град.  
Часу звычайнага болей няма.  
Душам адважным, ня маючым спыну ума,  
У церазъмернасці гэтых грамад.

На вуліц шэрыя каменьні  
Шалёнасцьлюнула ў гарэнні  
Агнёў, у крыках, поўных сілы,

\* ) Першыя 5 строф вершу Вэрхарна.

Са съвежай кроўю кожнай жылы,  
Зъбляеўши страх  
Ад напруджэнья:  
Нядоўгі сіл яе размах  
Варт нават века цегацењя  
К сталетняму свайму чаканьню  
У марах, снах.

І ўсё, аб чым калісь мы сънлі,  
Аб чым вачамі мы малілі,  
То, што мы словам раскачалі,  
Што нават съмелыя адклалі  
На будучы далёкі век,  
Што быццам сокі, чалавек  
Ў глыбі сваёй маўчком хавае,—  
Яно цяпер шмат рук з аружжам налівае,  
Зъмшаўши ў грамадзе заўзятасць, злобу, зъдзек.

232.

ДЗЬВЕ ПЕСЬНІ.

Я палямі іду на чужой старане;  
Съветла зоркі глядзяць у глухой вышыне,  
Ды у цёмных садох каля самай ракі  
Загарэлісь адзін за адным аганькі.

Нехта рэчкай плыве—плюск ідзе над вадой,—  
Звонка песнью пяе нейкай мовай чужой.

Я палямі іду, і нявесела мне,  
І гаруе душа у чужой старане.  
Але гляну навокала: тая-ж зямля,  
Як і ў родным краі, разълягліся паля,  
Тыя-ж зоркі гарашь у глухой вышыне

На чужой старане.

А як песнью пачуў, што над рэчкай зывініць,  
Хваляй вольнай, жывой з-за курганаў бяжыць,—  
Я пазнаў чагось свойскага многа у ёй:  
Каліс чуў гэта ў песнях старонкі сваёй...  
Гэтак льюцца яны, гэтак ціха дрыжаць  
І, паўнюткі нуды, горка плачуць, зывініць...

І, збудзіўшысь душой, чую ўжо з-над ракі,

Хоць і ў мове чужой, сэрцу гук дарагі.

Ціха полем іду я і думаю ў мгле:  
Людзі тыя-ж і тут, што ў маёй старане;  
Іх здалёку агні мяне квапяць, завуць,—  
Так-же любяць яны, так-же песньні пяюць.  
Людзям гэтым чужым у далёкім краю  
Я радзімую песньню съплюю.

Я палямі іду на раку к аганьку,  
 Хутка песьню у родным пяю языку.  
 Льецца, льецца яна, жаласъліва звініць,  
 Поўна скаргі, трывог над палямі ляціць...  
 І ніхто на рацэ ня шуміць, ня плыве,  
 І маркотную песьню ніхто не пяе,—  
 Но, збудзіўшысь душой, чуюць там з-за ракі,  
 Хоць і ў мове чужой, сэрцу гук дарагі!...

## 233.

\* \* \*

Сяджу я ў турме за рашоткай гады.  
 Узросши на волі арол малады,  
 Друг сумны мой, машучы моцным крылом  
 Крыавую страву клюе пад вакном.

Клюе і кідае, глядзіць ён ў вакно,  
 І нібы задумаў са мною адно.  
 Завёць мяне крыкам, паглядам сваім  
 І хоча прамовіць: «Давай уляцім!

Мы—вольныя пціцы! Пара, брат, пара!  
 Туды, дзе за хмарай бялее гара,  
 Туды, дзе сінеюць марскія края,  
 Туды, дзе гуляем... сам вецер ды я».

234.

\* \* \*

«Золата, золата падае з неба!»

Дзеці кричаць і бягучь за дажджом...

Досі вам, дзеці, яго мы зъбяром,

Толькі зъбяром залацістым зярном

Ў съвіранах, поўных пахучага хлеба.

235.

Цаяжкая дарога,  
Камень ды пясок...  
Ну, цяпер нямнога,  
Пуць ўжо недалёк.  
Нелягко мне была;  
Што-та ўперадзі?  
Ўперадзі?—Магіла.  
Што-жа стаў? Ідзі!

Так звончы Фабіан  
Свесі чорны як сініні-зданішы...  
Лягері чорны як сініні-зданішы...

\* \* \*

Была Інгеборг, як сасонка, страйна,

— Так вецер суворы пяе—

І горкую долю спаткала яна.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Ня слухала маткі, ня чула айца,

— Так вецер суворы пяе—

Кахала Оскара, марскога байца.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Ў чужую паехаў Оскар старану,

— Так вецер суворы пяе—

Надоўга нявесту пакінуў адну.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Шмат дзён прянислося, шмат доўгіх начэй,

— Так вецер суворы пяе—

Шмат сълёз пралілося з дзявоцкіх вачэй.

— Шкада нам, шкада нам яе.

І весткі праз рок да Оскара дайшли

— Так вецер суворы пяе—

Сыпіць моцна твая Інгеборг у зямлі.

— Шкада нам, шкада нам яе.

І цяжка Оскару зрабілася жыць,

— Так вецер суворы пяе—

Ён кінуўся ў бой, каб дзяўчыну забыць.

— Шкада нам, шкада нам яе.

І вось напаткаў ён съяротны удар,

— Так вецер суворы пяе—

І ўмёр праз нявесту адважны Оскар.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Таміца па ім Інгеборг без канца,

— Так вецер суворы пяе—

Няма ўсё Оскара, марскога байца.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Над морам навісла скала, як съцяна,

— Так вецер суворы пяе—

Штодня Інгеборг там чакае адна.

— Шкада нам, шкада нам яе.

І бачыць нарэшце: з далёкіх зямель

— Так вецер суворы пяе—

Ўвесь чорны Оскараў плыве карабель...

— Шкада нам, шкада нам яе.

І кінулася, скрыкнуўши, ў мора яна

— Так вецер суворы пяе—

І ўжо не паднялася з цёмнага дна.

— Шкада нам, шкада нам яе.

Ізакім іх ідуды  
шыфоп ях дзеял і зяя езд хА  
анэд мешчад ляшфоп-ляве Е  
ізаків із Банкод зинод  
ізаків ўшчадаў ізакі хA  
ізаків ізаків ізакі  
— сіні хынды хындыадыки Е

237.

Яснавокая Аніта  
Разгарнула веер чорны  
і схавала срога тварык  
У кружаўных яго вузорах.

У айцоў базыліянаў  
Ночы я сядзеў бяssonны,  
Усё вучыўся зьвёздачоцтву.  
Вось яно, прыцьменыне сонца!

\* \* \*

Донна Кляра твар закрыла  
Чорным веерам сувора,  
і сказаў адзін гі达尔го:  
«Цяжка ў час прыцьменення сонца».

\* \* \*

«Найясънейшая синьора,  
Правялбнейшая донна,  
Донна Кляра, донна Кляра,  
Загубілі вы мяне!  
Ах, бяз вас і дзень, як поўнач,  
З вамі—поўнач, быццам дзень.  
Донна, донна! Вы узялі  
Ад маіх сълядоў зямлі  
і зрабілі нагаворы  
З чарадзейных чорных книг».—

—«Паважаны кабальеро,  
 Дон Фэрнандо, дон Фэрнандо,  
 Я усе свае гады  
 Жыла добрай хрысьціянкай  
 І ня ўмею варажыць.  
 У мяне другія чары:  
 Косы чуць не да кален,  
 Вочы, быццам тыя зоры,  
 Твар, бляйшая за сынег».

238.

СЪМЕРЦЬ ШЭРШНЯ.

Хто там едзе па Касову полю?  
Едзе ў полі дэлібаш адважны—  
Слаўны шэршань на жуку рагатым.  
Дзень ён едзе і другі, і трэці,  
На чацверты к мору пад'яжджае,  
Што калюжай у людзей завецца.  
Затрымаўся, глянуў слаўны шэршань  
І такія слова прамаўляе:  
«Гой ты, коню, той ты, жук рагаты!  
Ускарміў я, жук, цябе мяліцай,  
Успаіў я, жук, цябе расою.  
Саслужы-жа верную мне службу—  
Пераскоч ты цераз гэта мора».  
І прамовіў шэршню жук рагаты:  
«Гаспадару, дэлібаш адважны!  
Не скакаць-бы мне з табой праз мора,  
Ня шукаць-бы съмерці перадчаснай.  
Як мы з хаты ранкам выїжджалі,  
Гаварыла маці-шаршаніха,  
Што нядобры сон ёй ноччу сыніўся,  
Быццам пэрлы ўсё яна нізала.  
Ня іначай—будуць ліцца сълёзы».  
Зас্মяяўся шэршань, гэтак кажа:  
—«Стай ты, коню, бабай шумадзійскай!  
Я з маленства съмерці не лякаўся,  
Не збаюся і цяпер напэўна».

І паслухаў шэршня жук рагаты.  
Разагнаўся, напружыўся моцна,  
Скакануў ён—і сягнуў праз мора.  
На высокі яр якраз патрапіў!  
І сарваўся заднімі нагамі  
Жук рагаты з яру—аж у мора,  
З-пад капытаў паляцела гліна;  
Ды скакнуў ён—і адратаваўся.  
Вось які быў гэты слаўны шэршань,  
Ды і конь той—чорны жук рагаты!  
Але шэршню ўсё яшчэ замала.  
— «Гой ты, коню,—кажа,—верны коню!  
Мы скакнулі перадам праз мора,  
Дык скакнём-жа праз яго і задам».  
І паслухаў шэршня жук рагаты:  
Разагнаўся, напружыўся моцна,  
Скакануў ён—ды у час нядобры!  
Грымнуў з вышы, небарака, ў мора,  
Ў сіне мора разам з гаспадарам.  
Так прадчасна съмерць сваю натрапіў  
Слаўны шэршань, дэлібаш адважны.  
Не, нямашка ўжо такіх юнакаў.

239.

У каго ты, дзяўчынанька, тварай удалася?  
Ці то ў бацьку, ці то ў матку, ці ў суседа Яся?

Стай хлапчына ля дзяўчыны, коломыйку грае,  
На дзяўчыніны істужкі нешта пазірае.  
Да ня так ён на істужкі, як на тыя вочы,  
Як на тыя, браце, вочы, што цямней ад ночы.

Сылічна Галія Васілёва, сылічна ды прыгожа:  
Вочкі ясны, сама красна, як поўная рожа...

А чаго-ж там на вуліцы так сабакі брэшуць?  
Йдзе Мікіта, а падкоўкі ажно іскры крэшуць...

240.

\* \* \*

Сёньня дзень у нас съветлы, радасны—  
 Ўваскрасеньніца самаго Хрыста.  
 Я, дзяўчынушка, ў карагод пайшла  
 Ды са ўсімі там павіталася.  
 Ах, са ўсімі там павіталася,  
 Я са ўсімі цалавалася,  
 Толькі з мілым пастыдалася.  
 А ня мала раныш у нас было  
 Разам начак перасіджана,  
 Слоў салодкіх перамоўлены,  
 Ў вусны горача цало...  
 Да эх, цалована.

241.

\* \* \*

Я ўсё забыў на съвеце і ведаю адно:  
Зюлейка маладая, што старае віно.  
Я ўжо упіўся ёю,—цяпер віном уп'юся...  
Паглядзім, хто хмяльнейшы: Зюлейка, ці яно?

\* \* \*

Празрыстым пакрывалям ты агарнула твар.  
Яна—як поўны месяц сярод правідных хмар.  
Праглянъ, мой месяц мілы, зірні мне ясна ў очы,  
Каб не ляжаў на сэрцы маркотных дум цяжар.

242.

\* \* \*

Ах, як съявае  
Сінявокая птушка  
У муках каханьня.  
Съціхні, птушачка, съціхні,  
Каб не тамілася я.

\* \* \*

Мілая, згадай:  
Веяла цёплай вясной,  
І вішні цвілі.  
Калыхнуў я галіну,—  
Белы цвет асыпаў нас.

\* \* \*

Дзіўна кволыя,  
Ірдзяньяя, жоўтыя,  
Сіняватыя  
Лісточкі васеньнія  
Крыюць едвабам шляхі.

\* \* \*

Ўсё зьнікае  
І съледу на'т ня кіне,  
Як шэры попел  
Ад чорнага вагнішча,  
Разъвеяны вятрыскам.

ІІІ

— він же відомий  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник

— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник

— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник

— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник  
— відомий письменник

IV

З ЧАРНАВЫХ НАКІДАЎ

(Ліст) \*1909—1915

Воне і таі, які відомы  
Платні землі, у той пору  
Струмка відома мала,  
І солны південна струмка  
У країні буде відома.

Азай заснованій відомы,  
Другі заснованій відомы  
Після як відомості, які засновані  
Азай, заснованій відомы.

VI

ЗАДІЯННЯХ НАКЛІД  
— 1910 —

ТВОРЧАСЬЦЬ ПОЭТЫ,—  
ЯЕ ПРЫРОДА і КРЫНІЦЫ.

Літні пісні

243.

Бывае, вада перапоўніць

Ставок і праз бераг памкнецца;

Калі-ж з яго [вышаў] лішак,

[Дык] далей вада не бяжыць.

Бывае і так, што руйнуе

Плаціну вада; ў гэту пору

Струяцца апошнія хвалі,

І сохне няшчасны ставок.

З поэтамі так-жа бывае:

Адзін дае людзям ізылішкі,

Другі [ўсё, што мае]. Я гэткі:

Пяю я з надтрэснутым сэрцам,

Апошні свой скарб аддаю.

## ДВАЙНЯТКІ.

Нясьмела я цяпер стаўлю  
 Пад апавяданьнямі, вершамі і стацьцямі  
 Свой подпіс—Максім Багдановіч.

Хачу—і саромлюся і баюся,  
 І не магу паставіць Ваша імя.  
 А мне была-б радасна да болі  
 Бачыць яго поруч са сваім.

Яшчэ дзіцёнкам я чуў,  
 Што ёсьць на небе двайняткі-зоры,  
 Каторыя так блізкі [паміж сабой]  
 І так суцэльна зыліваюць сваё съятло,  
 Што нам здаюцца аднэю зоркаю.

Доля іх—гэта-ж наша доля.  
 Ви, і самі тое не прыкмячаючы,  
 Так многа далі мне,  
 Так напоўнілі сабой маё жыцьцё,  
 Што [ці-ж] магу я адказаць,  
 Заглянуўшы ў сваю душу:  
 Што там Ваша і што маё?  
 Вось чаму я пачуваю сябе вінаватым,  
 Калі я стаўлю пад рожнымі творамі  
 Толькі свой подпіс—М. Багдановіч.

Але няхай-жа ведаюць людзі,  
 Чытаючы іх,  
 Што гэта ім зоркі-двойняткі  
 Свяцілі аднэй зарой.

\* \* \*

Я—ніпрыкметны, шэры чалавек.  
 Але Вамі, толькі Вамі паўна мая душа.  
 І ліоцца з яе [вершы] аб Вас,  
 Як ліецца вясной праз кару чисты сок  
 З перапоўненага ім шэрага клёна.

\* \* \*

Ёсьць гэткая японская забаўка:  
 Кідаюць дробныя аскёпкі дрэва  
 Ў ваду—і робяцца яны цъятамі.  
 Баюся я, што Ваша спачуванье  
 Прымушу тое-ж з вершамі зрабіць.

\* \* \*

Тут пахаваны мае пачуваньні,—калісці жывыя.  
 Можа, палюбіце Вы могілкі іх навяшчаць.

\* \* \*

Сыпей залунаў—і сама адгукнулася чула на ліры  
 Звонам ціхуткім струна...

Ці адзавецся Вы?

247.

\* \* \*

Усё ў жыцьці мне даўно ўжо абрыдла,  
З сэрца зьнікла і злоба і жаль,

Не падымуцца больш мае скрыдла,  
Ня умчусь я ў [сінюю] даль.

Нудна [льюцца], марудны і серы,  
Каламутнымі хвалямі дні...

| Ой, чаму-жа надзеі і веры  
Пагасіў у душы я агні?..

248.

\* \* \*

Тая крыніца, што раныш к акіяну нясла свае хвалі,  
Высахла, зъікла з зямлі; не ласкаюць дрыжачыя  
  струйкі  
Моцнае цела яго, бо ўзъляцелі ў гару на праменых  
Парам празрыстым і там парабіліся стаею хмарак.  
Але ня могуць яны пазабыць акіян многашумны—  
На'т у нябёсах і стуль адбіваюцца ў гладзі люстранай.

249.

\* \* \*

Ты ня згасънеш, ясная зарана[чка],  
Ты яшчэ асьвеціш родны край.  
Беларусь мая! Краіна—брана[чка]!  
Ўстань, свабодны шлях сабе [шукай].

250.

\* \* \*

Беларусь, твой народ дачакаецца  
Залацістага, яснага дня.  
Паглядзі, як усход разгара[ецца],  
Сколькі [ў хмарках залётных] агня...

## ДОЛЯ МУЖЫКА.

Ты скажы мне, мужык,  
 Як да долі ты звык?  
 Цёмна ў хатцы тваёй,  
 Плесьня з мохам на ёй,  
 І адрынка твая  
 Збудавана з гнільля...

✓ 252.

\* \* \*

Досі ўжо, браты, чужынцам мы служылі,  
Досі ўжо пашаны ім прыдбалі;  
Не сваю—чужую долю барапілі,  
Пад чужымі съягамі ўміралі.



Ой, грымі, грымі, труба, ўранку рана,  
У паход каб зьбіраца.

Сабіраліся таварышы Яна—

А яму не падацца.

Сабіраліся таварышы Яна—

У полі яму капаюць.

У тэй яме пры дарозе

Хлопца пахаваюць.

[Ой, ня плач, ня плач, жонка, з дзеткамі малымі],  
Ня плач, ня нудзіся,—

Ды за Янку-небарачка

Богу памаліся.

Ён знайшоў другую жонку,

Чужую старонку,—

Ў чыстым полі з ёй пабраўся,

Кулей заручаўся.



Ой, скацілася зорачка, скацілася,  
 Ты ушла ад нас—і не прасьцілася,  
 Не прасьцілася, не развіталася,  
 І куды ушла—не сказалася.  
 Я-ж цябе лячыла, даглядала,  
 [На сънег нагаворны клала],  
 Праз хамут прадзявала,  
 Ліпавым цветам пайла.  
 Чаму-ж ты мне тэтак зрабіла?..



Аня, Анечка,  
 Мая ёлачка зялёная!  
 Ці віхуры цябе падламалі,  
 Ці грымоты ўразілі?  
 Ты ляжыш і не кранешся,—  
 Вочкі ясныя закрыліся,  
 Вусны бледныя стулліся.  
 Але што-ж мы, мае людзейкі,  
 Засмуціліся?  
 Ўжо табе не баліць,  
 Ўжо табе давялося спачыць.

\* \* \*

Ўстужку сінью ўплятаю  
 У цябе, мая каса!  
 У таго, каго кахаю,  
 Сіні колер паяса.  
 Можа мілы здагадаецца,  
 [Ад чаго яна ўплятаеца],  
 Што ён сэрцу спадабаецца.

Ўстужку сінью ўплятаю,  
 Як у мілага паяс.  
 Мо' аб тым, што я кахаю,  
 Зразумее мілы ўраз.

Запляла-б я ўстужку сінью,  
 Як у мілага паяс,  
 Ды баюся, [што паведаюць]  
 [Людзі розныя] аб нас.  
 Таварышкі здагадаюцца,  
 Для каго яна ўплятаеца.

257.

\* \* \*

Залілось, сълязамі быццам, зоркамі  
Неба [сіняе], безъбярэжнае  
Над лагчынкамі, над узгоркамі,  
Над табой, маё поле сънежнае.

Без канца кругом шыр халодная...  
Шмат я йшоў па ёй, істаміўшыся;  
Але вось пачуў сэрца роднае,  
Ўраз пачуў, душой з небам зъліўшыся.

Грудзі ўпалыя распраміліся,—  
Ты ня страшна мне, поле чыстае!  
Нада мной съляза пакацілася  
Ўніз, гарачая і атністая!

258.

\* \* \*

Ноч імглою сіай землю ablівае,  
На траве раса, як жэмчуг, зіхаціць;  
Ў сізым небе зорак россып залатая  
Ціха іскрыцца—дрыжыць.

259.

\* \* \*

Ліецца па бары шырокі, поўны шум,  
Гудзіць паміж гальля старых сасон сувора,—  
І ціхне на души змаганье хворых дум  
Пад гук спакойны, роўны бора.

Там, пэўна, ціха калыхае лясунка,  
Съпяваючы над ім, старая лясуніха.  
Пад съпей суворы вольна ўзросшага сынка  
[Абміне] дум разьбітых ліха!

Ён ўсё ў бары мага паняць і перажыць,—  
І кожны трэск, і стон, і звонкі птушы сокат;  
Души яго знаёмым, родным мусе быць  
І гук грымот і траўкі шэпат.

Няхай яго дні ў даль бязьмежную сплывуць,—  
Ня спудзіць съмерць таго, хто жыў так [цэльна], вольна!

Ў души [ўспляснуў] агонь! Яго заліла муць...  
І сэрцу беднаму так больна!

\* \* \*

Сягоныня ноччу я ў царстве казкі:  
 Звычайны съвет растануў, зынік,  
 У сінім небе з-пад палумаскі  
 Глядзіць прыгожа маладзік.

Вось ён схаваўся у вуалецьце—  
 Празрыстай хмаркі серабры,—  
 Бо налякаўся [відаць], конфэцыці  
 Шматфарбных зорак у гары.

[Там сънегавою хтось сыпле пудрай],  
 Каб цешыць свой вясёлы шал.  
 А я у песні ня надта мудрай  
 [Апей нябёс] каранавал.

—  
 —  
 —  
 —

261.

\* \* \*

Ўсплывае грамада сыфонофора—  
 Жывых асоб жывушчая труна!  
 Зраслася з іх, скалечаных, яна,  
 Як з членаў, не жадаочных прастора.  
 Дзе хто яе кіруе паміж мора,  
 Хто—хапае здабычу ў цемні дна?  
 Аб роўнавазе рупіцца адна,  
 І ўсе жывуць бяз шчасьця і бяз гора...

262.

\* \* \*

Вы так часта пазіралі ў люстру  
 І ніколі—да мяне у вочы,  
 Дзе вы таксама адбіваецся  
 У чорных бліскучых зренках—  
 Гэтых дробненькіх, круглых люстэрках.  
 Але згіне з люстры Ваш вобраз  
 І съледу ня кіне;  
 А ў маёй души  
 Яму ўжо ня згінуць.

Пан сінекомо жутсь сміле пурпурі  
 Каб цепніць свой власны шал  
 А в у песьце на листа мудрый  
 Акену избесі каратаный.

✓ 263.

\* \* \*

Халодная, ясная нач...  
Звонка хрумчыць съняжком,  
Ідуchy мне насустрэч, дзяўчына.  
«Як Вас завуць?»  
Пытаюся я.  
[Сягоныя-ж усе гадаюць].  
І яна няголасна кажа:  
«Анja».

\* \* \*

Толькі чаму-ж гэта ў ночы глыбокія,  
Даўшы спачынак стамлёным вачам,  
Я шэпачу цераз сны адзінокія:  
«Аня... мая... нікаму не аддам».

\* \* \*

Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна  
 Рабіць обыск у майм сэрцы.  
 Яшчэ ўчора яна мне казала:  
 «Прызнайцеся, што Вы палюбілі Аню!»

«Признацца, як Мену альсоджылі  
 Іншых да і хаке ж-то? Т  
 Альсіо ванчешчада—эт од  
 Альсію юшчя бамзянка! А  
 Альсію альдам альсоджан  
 Этес японка юмо іздонк амнташкад  
 Познаніяшан мытет об' юнтарнікад! А

\* \* \*

Мая гаспадыня,  
Тацяна Р—на!  
У адным музэі я бачыў  
Над японскаю вазаю надпіс:  
«Просяць рукамі не датыркацца».  
Тое-ж скажу і аб каханыні,  
Бо гэта—задушэўная справа,  
А чалавецкай душы таксама  
Няхораша мацаць рукамі.  
Далікатныя людзі самі ведаюць гэта,  
А недалікатным аб гэтым напамінаюць.

\* \* \*

Ўсё адна цяпер думка сэрца [сушыць],  
 Як пабачыцца з табой, к табе [прысьці],  
 А палын-трава няхай сабе заглушкиць  
 Пазабытыя даўнейшыя пуці.

Такай архітэктурнай і художнай  
 Цэнтральнае віночкі ўніверсітэтскай хілд  
 З чорнага каменю мадоноз арачнізм  
 В цёмкіх карыжках вонкі мадоноз яткі  
 А ручкі, як перламутровыя жемчужынкі  
 Ёсім такія, як Вышні ўздуд, мінскіх  
 Ізмудзіківікі, гем, або діяметр французскіх  
 Бараніків і мен отрымав якіх  
 Атофей інкрустациі і Сільвернай  
 Атофей хінделікіх хыт за і эта

✓ 268.

\* \* \*

Я хацеў-бы спаткаца з Вамі на вуліцы  
У ціхую, сінюю ноч  
І сказаць:  
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,  
Ясныя зоркі Геркулеса?  
Да іх ляціць наша сонца,  
І нясецца за сонцам зямля»..  
[Так казаў-бы я,  
І тонкая жала жальбы  
Укалола-бы душу.  
Уцішай гэты боль, мая мілая думка,  
Што нам з Вамі адна дарога,  
Ня толькі дарога Дваранскай і Странецкай,  
Але і да тых прэкрасных зор]

\* \* \*

Больш за ўсё на съвеце жадаю я,  
 Каб у мяне быў свой дзіцёнак—  
 Маленькая дачушка—немаўляшка,  
 Аня Максімаўна,  
 Такая прыгожанькая,  
 Цёпленькая, мокранькая,  
 З чорнымі валосікамі і броўкамі,  
 З цёмна-карымі вочкамі,  
 А ручкі, як перацягнутыя ніткамі.  
 Зусім такая, як Вы,  
 Калі Вы былі маленькой дзяўчынкай.

\* \* \*

Буду съніць і днямі і начамі.  
 І приду. Што ўздумаеш, [рабі].  
 Хочаш—душу растапчы нагамі,  
 Хочаш—мучай, хочаш—загубі.

\* \* \*

Муар

Двумя колерамі

Пераліваецца.

І бачна ўсім,

Дзе пачынаецца і дзе канчаецца каторы;

А ўсё-ж такі мяжу між імі

Чэртою цвёрдай

Не правесьці.

У сэрцы—боль:

Ніколі

З душою Вашай так не сальлецца

Мая душа.

Канец.

✓ 272a.

\* \* \*

Ці ведаеце Вы, цёмнавокая пані,  
Што бываюць ня толькі цёмныя вочы,  
Але і цёмныя зоры,  
[Што калі-не-калі схапляюцца] ясным съветам.

У гэты міг  
Яны, быць можа, ня менш прэкрасны  
Ад Вашых [высечаных] з цёмнага каменю вачэй,  
[Ў катоных раптоўна зас্বячаенца] аганёк.

Не палиціць на яго мая душа,  
Не апаліць свае кволыя скрыдэльцы.  
Шмат ёсьць на съвеце [рожных] агнёў,  
І кожным з іх [зavarожаны] я—Ваш пясьняр.

 2726.

\* \* \*

Цёмнавокая пані, канец!

Ёсьць, накшталт Вашых цёмных вачэй,

Зоры цёмныя, што [неўнарок]

Загараюцца ў змроку начэй.

Цёмнавокая пані, яны

Так прыгожы у дзіўны той міг,

І ня горш, мо', ад Вашых вачэй,

[Калі вотнік зіяе] у іх.

Цёмнавокая пані, сябе

Я на гэтым агні не спалю:

Шмат на съвеце ёсьць рожных агнёў,

Ўсе яны вабяць душу маю.

№ 273.

\* \* \*

Апусьціўшы густыя расьніцы... [сказала] яна:  
«Я—ўжо маці». І твар зарумяніў ёй сорам.  
А душа мне [гаворыць]: на съмерць, на мучэнні  
ты мной аддана.  
І ўстae гэты шэпт мне дакорам...

Да я варю, да я варю  
Варю чай, да я варю чай  
Да я варю, да я варю чай  
Чай я варю, да я варю чай.

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай.

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай  
Люблю чай, да я варю чай

«Апусьці ўшы густыя расьніцы» і іншыя накіды.  
З чарнавых аўтографаў 1912-га году.



\* \* \*

Шчасьцем яна аж да краю,  
Стайшы вагітнай, паўна.  
Бедная! Хутка зазнае  
Муки каханъня яна...

\* \* \*

Прычасьціўся целу мацеры,  
 Малаком яе грудзей,  
 І заснуў, заснуў пад пацеры  
 [Між прыціхнуўших] людзей.

Толькі ўсё за съценкай блізкаю  
 [Тне] гадзіннік: та-та-та...  
 Толькі песня над калыскаю:  
 «Вышла кошка за ката».

ЛАСУН.

Гэты мілы, белы пальчык,  
Тоненъкі, кароткі,  
Ўсё у рот бярэ мой мальчык,—  
Надта ўжо салодкі!..

НУЗАР.

Прячется виноградарем чайт  
Мечты ее гибелица, бывшою  
И засыпавши бух перед тобой ѿз  
Мих прили. Мечты сожален

Тысячи, все из синевы бахваю  
Быть падаючи; танти.  
Тысячи, все синий миц Камышло:  
«Наша холода» — вон жесть.

V

ВЕРШЫ НА РАСІЙСКАЙ МОВЕ

\*1909—1915





Хорошо прозрачной теплой ночью мая  
 В травах светляков зеленый свет горит,  
 Хорошо на небе россыпь золотая  
 Звезд блестящих переливчато дрожит.  
 В этот час душа широко раскрывает  
 Крылья белые, помятые житьем,  
 И, взмахнувши вольно ими, улетает  
 В царство сказки, все овеянное сном.

Помнишь, сидел наст,  
 В ее саду полисть старелася,  
 А скрипце лгурье в звуки ростича было  
 И такими счастливыми звонилася.

## ЖНИВО.

Созревших хлебов золотые посевы  
 За селами, там, где лесов рубежи,  
 Склонили колосья до самой межи  
 С призывным шептаньем: мои жнеи, где вы?

И жнеи сошлися. Направо, налево,  
 Срезая колосья налившейся ржи,  
 Задвигались быстро серпы, как ножи,  
 Под жнивные, старые вечно напевы.

Тоскливая, древняя песня плывет  
 В колосьях склонившихся шепчущей нивы  
 И в пуще теряет свои переливы.

Плывет эта песня ко мне и зовет,  
 И в сердце, как звонкие косы, поет:  
 «Ты так же, брат, сеешь... а где твое жниво?»

## ЗЕЛЕНАЯ ЛЮБОВЬ.

По улице, смеясь, шаля,  
Проходят бойко гимназисточки.  
Их шляпок зыблются поля,  
И машут нотных папок кисточки.

Болтают, шутят, не боясь,  
Что их считут еще зелеными.  
Но чья б душа не увлеклась  
Коричневыми *papillon'ами*.

Вон, словно цапля, за одной  
Кокетливой вертиголовкою  
Кадет высокий и прямой  
Идет походкою неловкою.

Близка уж стужа зимних дней;  
Покрыта вся панель порошою.  
Царица дум его по ней —  
Чеканит мелкий след калошою.

Волнуяся, кадет идет,  
В ее следы попасть старается,  
А сердце в грудь все громче бьет  
И тихим счастьем озаряется.

## КОСТЕЛ СВ. АННЫ В ВИЛЬНЕ.

Чтоб заживить на сердце раны,  
 Чтоб освежить усталый ум,—  
 Придите в Вильну к храму Анны,—  
 Там исчезает горечь дум.  
 Изломом строгим, в небе ясном  
 Встает, как вырезной, колoss.  
 О, как легко в порыве страстном  
 Он башенки свои вознес.  
 А острия их так высоко,  
 Так тонко в глубь небес идут,  
 Что миг один, и—видит око—  
 Они средь сини ввысь плывут.  
 Как будто с грубою землею  
 Простясь, чтоб в небе потонуть,  
 Храм стройный легкою стопою  
 В лазури пролагает путь.  
 Глядишь—и тихнут сердца раны,  
 Нисходит мир в усталый ум.  
 Придите в Вильну к храму Анны!  
 Там исчезает горечь дум.

\* \* \*

Я вспоминаю дом старинный,  
На тихой улице фасад  
И небольшой уютный сад,  
И двор просторный и пустынный.

Три года прошло с тех пор как я  
Не посещал музейный зал  
Он мне простили и я вернулся  
И забрал все работы я вспомнил про



Забудется многое, Клава,  
 Но буду я помнить всегда,  
 Как в сердце шипела отрава  
 Любви и тоски, и стыда,—  
 Тебя в темно-синем платочеке  
 И песню, что пела мне ты:  
 Прошли золотые денечки,  
 Осталися только мечты.

А осенью на часы насквозь  
 Так тихо в глаза любезы идут  
 Что мне одни, чьи видят сквозь  
 Они дредь синий пыльца пыльчат.  
 Как будто с глубокою землею  
 Простиря, чтоб и тебе потешить.  
 Краям стройный легкую столож  
 А избирая проложает путь  
 Гибель— и покинут сердца ризы  
 Несходит мир к уединой чисти.  
 Придите в Вильну к храму Анны  
 Там начнется пророчество.

\* \* \*

Я вспоминаю Вас такой прекрасной, стройной,  
 И тайно мне милы и голос Ваш, и смех,  
 И теплота руки, и взор очей спокойный,  
 И легкой шапочки морозный, темный мех.

Три года протекли, как нам пришлось расстаться.  
 Не посещай меня, воспоминаний час!  
 От них проснется боль, и мысли омрачатся,  
 И горечь все зальет... Я вспоминаю Вас.

\* \* \*

Зачем грустна она была  
 Тогда, в минуты упоенья,  
 Когда прекрасного чела  
 Еще не тронули мученья?  
 Зачем грустна она была?

Душа ее, влюбленная  
 Под чарами весны,  
 Увидела, смущенная,  
 Пугающие сны.

Зачем смеялась она  
 Тогда, в минуты расставанья,  
 Когда душа была больна  
 И пело в ней мольбы рыданье?  
 Зачем смеялась она?

Душа, что наполнялася  
 Страданьем через край,  
 С отчаянья смеялась,  
 Припомнив прежний рай.

## ЧЕТВЕРНОЙ АКРОСТИХ.

Ах, как умеете Вы, Анна,  
 Не замечать, что я влюблен.  
 Но все же шлю я Вам не стон,  
 А возглас радостный: осанна!

\* \* \*

Уймитесь, волнения страсти,  
Усни, безнадежное сердце.  
Угрюмо, тоскливо  
Неситесь года за годами,  
Угрюмо, тоскливо.  
Одну лишь таю я надежду,—  
У Ани родится ребенок,  
Похожий на маму,  
С глазами, как темные звезды:  
Похожий на маму.  
Отдам свою жизнь ему в руки,—  
Пускай тогда будет, что будет:  
Иль пусть он в рученках  
Сломает ее, как игрушку,  
Иль пусть он в рученках  
Согреет мне сирое сердце.


Дума, что первоначально  
Страшнее через край,  
С отчаянья смирился,  
Припомнил прежний раз.

## ОСЕНЬЮ.

Ветер гонит желтых листьев стаю.  
 Коля смотрит и сосет свой пальчик.  
 Я сижу в мечтах за чашкой чаю,  
 По чаинкам тоненьким гадаю:  
 Девочка родится или мальчик.  
 Не узнатъ—и бог с ним, не досада.  
 Все равно, как ни гадай—ребенок.  
 Для меня и то уже отрада,  
 Что, пожалуй, нынче будет надо  
 Загодя порыться меж пеленок.

И кажется, что земля пуста и поганка  
 Что скоро превратишься в пыль.  
 И что бесценные изысканные разности  
 Ах, не спасетъ о не знаю, такое ужас!  
 Но все же изредка слышна звуковая фантазия  
 И горчакъ же исподтишко покрываетъ.

Гордчица сказала:  
 Всёль лишилъ, терялъ, такъ бываетъ.  
 Что гордое въ большомъ измѣри,  
 И въ речальныхъ ямахъ и пещерахъ  
 Мечтательной головы превращено въ кашу.  
 Да, такъ и ждетъ  
 Коля въ Селищевскомъ уезду—  
 Принесъ смородинъ изъ яблонь.  
 Нуру.



(Посвящаю В. Д. Золотаревой).

Слушай, Рона, эту сказочку про «гагу»:  
Мама просит, чтоб в кровать она легла;  
«Гага» маме говорит: «Не лягу»,—  
Мама «гагу» «камке» отдала.

Если, Роночка, ты встанешь спозаранку  
Или если спать не будешь по ночам,—  
Позову я к нам большую «камку»,  
Этой «камке» Роночку отдам.

## И К Р А.

(Якобы басня).

На маслянице слышал я от друга:  
 «Не говорите никогда мне про икру,  
 А особенно—ввечеру.  
 Есть у меня к ней отвращенье, род недуга.  
 Черна, жирна,  
 Противна мне она,—  
 Её я ненавижу.  
 Тот день, когда ее законом воспретят,  
 Всегда мне будет свят.  
 Лишь только я икру завижу,  
 Как в душу водворяется тоска,  
 И кажется, что жизнь пуста и нелегка,  
 Что скоро превращусь я в идиота,  
 И что бесцельна вся моя работа.  
 Ах, не глядели бы на икру мои глаза!  
 Но все же иногда случайно взгляд наткнется,—  
 И тотчас же невольно навернется  
 Горячая слеза.  
 Ведь даже, верьте, так бывает,  
 Что сердце с болью замирает,  
 И я, печальный взор вперяя в потолок,  
 Мечтательно гляжу на ламповый крючек.  
 Да, так и знайте!  
 Коль я безвременно умру,—  
 Причиной смерти называйте:  
 Икру».

«Что ж, ваш приятель,  
Конечно, идиосинкразией страдал»,  
Быть может, так бы мне сказал  
Догадливый читатель.  
Но кстати-ль?  
Сомнительно. «Так он, должно быть, лицемер!  
О, гнусной лжи разительный пример!  
Как это скверно!»  
Опять неверно.  
«Но неужели он аскет?»  
О, нет.  
Вот ключ к разгадке излияний странных:  
Приятель, что передо мной скорбел,  
Ведет в большом издании отдел  
Известий иностранных.  
Теперь, наверно, моего знакомца  
Поймет душа сатириконца.  
Для прочих же могу добавить лишь одно:  
Густое, черное пятно,  
На место вредное газеты заграничной  
Наложенное к щедрости привычной  
Решительною цензорской рукой,  
Зовется образно «икрой».

290.

Н. И. КОСТОМАРОВУ.

Лучи веселые играли  
В веселых тучках золотых.  
Гостей безвыходных своих  
В тюрьме уж чаем оделяли  
И часовых переменяли,—  
Синемундирных часовых.  
Но я к дверям, всегда закрытым,  
К решетке прочной на окне  
Привык немногого,— и уж мне  
Не было жаль давно пролитых,  
Давно сокрытых и забытых  
Моих кровавых тяжких слез.  
А их немало пролилось  
В пески полей, сохой не взрытых.  
Хоть рута, хоть бы что взошло!  
И вспомнил я свое село,—  
Кого-то в нем я там покинул?  
В могиле мать, отец загинул...  
И горе в сердце низошло:  
Кто вспомнит, в ком найду я брата?  
Смотрю,— к тебе, чтоб повидать,  
Земли черней, мой друже, мать  
Идет, с креста как будто снята.  
Господь, тебя я восхвалю!  
За то спою свой гимн суровый,  
Что я ни с кем не разделю  
Мою тюрьму, мои оковы.

## В НЕВОЛЕ.

В Украине ли, в Сибири ль будут  
Томить,—не все равно ли мне?  
И не забудут иль забудут  
Меня в далекой стороне,—  
Мне одинаково вдвойне.

В неволе взросши, меж чужими,  
Я, неоплаканный своими,  
В неволе плача и умру  
И все в могилу заберу;  
И сгинет след мой, как в пустыне,  
На нашей славной Украине,  
На нашей—не своей земле.  
И не промолвит матерь сыну,  
Не скажет горестно: «Молись,  
Молись, сынок: за Украину  
Его замучить собрались».

И что мне,—будет иль не будет  
Он так молиться в тишине?  
Одно не безразлично мне:  
Что Украину злые люди  
Приспят, ограбят,—и в огне  
Ее, убогую, разбудят...  
Ох, как не безразлично мне!

✓ 292.

В неволе тяжко... хоть и воли  
Узнать, пожалуй, не пришлось;  
Но все таки кой-как жилось,—  
Хоть на чужом, да все-ж на поле...  
Теперь же тяжкой этой доли,  
Как бога, ждать мне довелось.  
И жду ее и поджидаю,  
Свой глупый разум проклинаю,  
Что дал себя он затемнить  
И в луже волю утопить.  
И стынет сердце, если вспомнит,  
Что не в Украине похоронят,  
Что не в Украине буду жить,  
Людей и господа любить.

## А. О. КОЗАЧКОВСКОМУ.

Давно все это было. В школе  
 Я у дьячка—учил дьячек—  
 Сташу удачно пятак  
 (Ведь был я чуть совсем не голый,  
 Такой оборвыш) да куплю  
 Листок бумаги и сошью  
 Красиво книжечку; крестами,  
 Узором завитков с цветами  
 Кругом листочки обведу  
 И списываю «Сковороду»  
 Иль там «Три царие с дарами»  
 Сам для себя... и в буряне,  
 Чтоб не увидел кто, запрячу  
 И петь и плакать в буряне,—

И довелося снова мне  
 Под старость с книжками скрываться,  
 Писать украдкой да стараться  
 И петь и плакать в буряне,—  
 И тяжко плакать! Кто же знает,  
 За что господь меня карает?  
 В ученьи, мучаясь, я рос,  
 В ученьи поседеть пришлось,  
 И на ученьи ж в гроб положат;  
 И это из-за пятака,  
 Что своровал я у дьячка...  
 Так вот как бог карать нас может.

\* \* \*

И серое небо, и сонные воды...  
 Вдали над берегом поник  
 Без ветра гнущийся тростник,  
 Как пьяный... боже, гибнут годы!  
 Что ж, долго ли придется мне  
 В моей незамкнутой тюрьме,  
 Над этим бесполезным морем,  
 Томиться тяжкой жизни горем?  
 Молчит иссохшая трава  
 И гнется, словно и жива;  
 Не хочет правды говорить.  
 А больше некого спросить.



Готово! Парус распустили  
 И двинули не без усилий,  
 По синим волнам в Сыр-Дарью,  
 С баржей баркас неторопливый.  
 Прощай же, Кос-Арал тосклиwy!  
 Все-ж грусть проклятую мою  
 Ты разгонял два года целых.  
 Спасибо! Сам себя хвали,  
 Что люди и тебя нашли  
 И знали, что с тобою сделать.  
 Прощай, товарищ! ни хвалы  
 И ни упрека не слагаю  
 Твоей пустыне; в новом крае,  
 Быть может, вспомянуть, как знаю,  
 О прошлых днях тоски и мглы.

296.

Te, что в холодных сердцах любви ни к кому не имеют,  
Нам говорят, что они мир весь хотят полюбить.  
Вот где сердц широта! В них каждому место найдется!  
Только я в сердце таком места не стал бы искать.  
Скажут они, что работают сразу для целого мира,  
Где же народ на земле, пользу имевший от них?  
Пусть только каждый распашет свое неширокое поле,  
И зацветет вся земля цветом прекрасным везде.  
Каждый трудится пускай только хоть для родного народа,—  
И все народы земли счастливы будут тогда.

✓ 297. V кн

### НА РЕКЕ ВАВИЛОНСКОЙ.

На реках вавилонских тамо седохом...  
На реке вавилонской—и я там сидел,  
На разбитую арфу угрюмо глядел.  
Вавилоняне вокруг издевались толпой:  
«Что-нибудь про Сион, про Фавор нам запой!»  
—Про Сион? Про Фавор? Их уж слава в былом:  
На Фаворе—пустыня, в Сионе—разгром!  
Нет, иную я песню для вас изберу:  
Я родился рабом и рабом я умру.  
Появился на свет я под свист батогов,  
Вырос в рабской семье, средь отчизны врагов.  
С детства я приучился бояться господ,  
И с улыбкой смотреть, как томят мой народ.  
Мой учитель был пес, что на лапки встает  
И что лижет ту руку, которая бьет.  
Пусть возрос я, как кедр, что венчает Ливан,  
Но душа моя—словно ползучий бурьян.  
Пусть я пут не носил на руках, на ногах,  
Но ношу в своих нервах невольничий страх.  
Пусть мечтой о свободе душа пожила-б,  
Но ведь кровью я—раб! Но ведь мозгом я—раб!  
Вавилонские жены! Лицо наклоня,  
Проходите скорей, не взглянув на меня,  
Чтоб не пало проклятье мое на ваш плод,  
Не пришлось бы рабом наделить нам народ.  
Вавилонские девы! Держитесь вдали,  
Чтобы тронуться ваши сердца не могли,  
И чтоб тяжкая вам не судилась судьба  
Повторять про себя: «Полюбила раба».

✓ 298.

\* \* \*

Пальмы гордые и лавры,  
Кипарисы до небес,  
Океан цветов роскошных,  
Померанцев дивный лес.  
Я шатаюсь, опьяненный  
Ароматною весной.  
Вдруг смотрю—в тени под пальмой  
Колосок простой ржаной.  
—«Гэй, земляче!»—шепчет колос,  
Наклоняясь тяжело:  
«Раю этому мы чужды.  
Что-ж сюда нас занесло?»



VI

З Е Л Е Н Я

1909—1913

Аўтарскі пераклад уласных вершаў на расійскую мову



## СОНЕТ.

Суровый Данте не презирал сонета.

А. Пушкин.

Что с того, что стих в душе кипит?  
 Он через холод мысли протекает  
 И тут лишь твердость формы обретает,  
 Как воск, что при гаданье в воду влит.  
 Поэт всегда обдуманно творит.  
 В тот миг, когда вал чувства грудь вздымает,  
 С мерилом ум холодный выступает:  
 Он взвесит все, проверит, расчленит.

Таков и ты, чертящий над землёю  
 Ночное небо яркою дугою,  
 Блестящий, золотистый метеор.  
 Горишь ты, оплавляешься, несешься  
 Весь в искрах огневых за кругозор,  
 А в глубине холодным остаешься.

## ТРИОЛЕТ.

Красавец юный, Триолет...  
К. Фофанов.

На солнце загляделся я,  
И солнце очи ослепило.  
Затем, что сердце свет любило,  
На солнце загляделся я.  
Наошупь я пошел, но была  
Не в стыд мне слепота моя:  
На солнце загляделся я,  
И солнце очи ослепило.

## ✓ ТРИОЛЕТ XVIII ВЕКА.

Мне долгое забвенье Вами  
 Чернее Ваших черных кос.  
 Пронзает душу остриями  
 Мне долгое забвенье Вами.  
 Я побледнел от томных слез  
 И начал триолет словами:  
 «Мне долгое забвенье Вами  
 Чернее Ваших черных кос».

Я не знал, как сей  
 Сидя в кресле моем,  
 Бесподобно жить, как живеть  
 Хоть и поклонимся гробам  
 Жаль здесь же, право говорят  
 Ведь никто из нас не знает  
 Свои будущи и небудущая  
 Таки заскрипел языком  
 И вспомнил ты дерево лилов  
 С кудрявой кудрявой стройкою  
 Мне в сердце вставший, в садах  
 Заплы потоками грозной влагой  
 Но все твой — я, говорил  
 Я живо падать призываю  
 Чтож ты очам не покажешь  
 Любви глазами, любви.

## В СТАРОМ САДУ.

Изящный сад—такой, как у Ватто:  
Белеют статуи в листве зеленой;  
Вдали—прохладный грот, фонтан бессонный,  
Беседка... Верно саду лет уж сто.

Весь погружен душой в былые дни,  
Смотрю мечтательно, рассеянно листаю  
Поэта нового... и закрываю,  
Смушенный тем, что это не Парни.

## С К Е Р Ц О.

От впечатлений детских лет  
 В моей душе остался след.  
 Я не забыл, как была рада  
 Душа от плитки шоколада,  
 Обернутой со всех сторон  
 Бумажкой пестрой, как ширинкой:  
 Там под «загадочной картинкой»  
 Стоял вопрос: где Купидон?

Я не забыл, как долго с ней  
 Сидел я в комнатке моей,  
 Бесплодно мучась над загадкой,  
 Хоть и покончив с шоколадкой.  
 Ведь здесь же, здесь таишься ты!  
 Ведь может быть через мгновенье  
 Средь чуждого изображенья  
 Твои проглянут вдруг черты,  
 И встанешь ты передо мною  
 С крылатой острою стрелою,  
 Мне в сердце метящей, и с луком,  
 Запеть готовым грозным звуком...  
 Но нет тебя—и, огорчен,  
 Я даже плакать принимался.  
 Что-ж ты очам не показался,  
 Любви властитель, Купидон?

С тех пор прошло не мало дней,  
И снова пред душой моей  
Вопрос забытый с силой новой  
Встает тревожный и суровый.  
Я Купидона вновь искать  
Теперь пытаюся несмело,  
Но так печально это дело,  
Что лучше про него молчать.

\* \* \*

Смех и говор. В лестрой юбке обезьянка  
 Корчит уж «как баба ходит по воду»,  
 И гудит «Тоску по родине» шарманка;  
 Я же к птичке в клетке «счастье» братъ иду.  
 Но с таким стараньем клювом вынимает  
 Птичка серая мне голубой билет,  
 Что душа невольно верить ей желает:  
 «Не обманешь?»— «Нет!»  
 «Серьезно, птичка, нет?»



Подыми к небесам свои взоры—  
И ты станешь опять, как дитя,  
И затихнут больные укоры,  
Пропадут, от души отлетя.

Ей не нужно ни счастья, ни ласки,  
В сердце нет ни тоски, ни забот.  
Ты—царевич мечтательной сказки,  
Эта тучка—ковер-самолет.



Уж синее небо темнеет.  
День кончился, ночь впереди.  
Блистательных звезд ожерелья  
Порвались на божьей груди.

Рассыпались звезды и чутко  
На землю, на край наш глядят.  
Что ж видят они там, что слышат?  
Зачем всё дрожат и дрожат?

307.

\* \* \*

Прочтите с участием правдивую эту,

Печальную быль.

Упали горячие, чистые слезы

На серую пыль.

Сверкали дрожащие чистые слезы,

Срываюсь, катаясь.

Но в душной и серой пыли обратились

В холодную грязь.

308.

\* \* \*

Слышишь гул? Это дико-печальный лесун  
Заиграл на лесной, позабытый уж лад.  
Под руками его, как на море бурун,  
Словно тысячи туго натянутых струн,  
Тонкоствольные сосны гудят.

Отгадай, отчего взволновалась река,  
Шепот тихий идет к полосе с полосы,  
И о чем им звенит говорок ветерка,  
Что дрожит и блестит на листах дубняка,—  
Капли слез иль холодной росы?

## О З Е Р О.

Тут рос густой, суровый бор,  
 И леший жил; когда ж топор  
 В бору раздался—леший сгинул  
 И, уж невиданный с тех пор,  
 Нам зеркальце свое покинул.

Как будто в мир иной окно,  
 Лежит, спокойное, оно,  
 Теченье жизни отражает  
 И все, что сгинуло давно,  
 В холодной глубине скрывает.

\* \* \*

Скоро вечер в прошедшее канет.  
 Блещут звезды пушистые, светит  
 Месяц бледный, холодный и тянет  
 Из реки серебристые сети.

В них русалки запутали косы,—  
 Рвут и путают влажные нити.  
 Ночь плывет над землей, сеет росы,  
 Тихо шепчет русалкам: «Усните».

\* \* \*

На нас томительно, угрюмо наплывает  
В выси чудовище, окутанное мглою.  
Все стихнуло. Но вот блестящей полосою  
Меч огневой ее внезапно рассекает.

Ударил метко он—и грохот прокатился!  
Блистаёт грозный меч, удары не смолкают,  
И кровь холодная уж бурно вниз спадает.  
А люди говорят, что это дождь пролился.

✓ 312.

\* \* \*

Белым цветом одета калина,  
Но белее калины Марина.

— «Отчего ты, как месяц, ясна?»  
— «Я не знаю»—сказала она.

Раз вернулася поздно Марина,  
В волосах же белеет калина.

— «Отчего ты, как месяц, странна?»  
— «Я не знаю»—сказала она.

Но не век расцветает калина,—  
Не вплетает цветов уж Марина.

— «Отчего ты, как месяц, грустна?»  
— «Я не знаю»—сказала она.

А когда облетела калина,  
Отравилася зельем Марина,  
И, как месяц далёкий, бледна  
В белом гробе лежала она.

\* \* \*

Ты вечером крещенским ворожила,  
 Прозрачный воск струею в воду лила,  
 Желая угадать мою судьбу,—  
 И видишь—холмик... крестик... Да, могила!  
 Год не пройдет, как буду я в гробу.

Нахмурив бровки, воск со дна ты взяла,  
 Его тревожно сплющивала, миля  
 И улыбнулась: «Где судеб закон?  
 Знай, чем бы мощь его нас ни встречала,  
 В моих руках, как воск, погнется он».

«Задумавши о смерти, —

— ико погибла — «смите за Р.»

— линия вкотейбо вдом А  
 — винцам изъятое конспирацію  
 — винцам бывшій, пасынкъ иакъ Н  
 — ано власнотъ зде єйтъ могъдъ В

## ✓ Д Е Д.

Сегодня было так тепло,  
 Что дед—и тот спустился с печи,  
 Сел там, где горячей пекло,  
 И грел в тулупе старом плечи.

Виднелся бор, синела даль,  
 Вокруг пахло медом и травою...  
 А деду даже и не жаль,  
 Что скоро будет он землею,

И делега пыль струится в небо  
 Жила на-бильги гвардии отчима  
 Боярьют купеческих профессий и знати  
 Али пар гардинар, гардинарской крупы.  
 Странец воссиял, в суть забытой фамилии  
 Поминавшей поет в туманах жизни  
 К речам, на землянках, на чайку чайки, приводил  
 Неверные воробьевы воспоминания днем, разводил  
 Вспоминать старую ночь, и погасла звезда  
 Погасла звезда прираженного ложа

\* \* \*

✓ Теплый вечер, тихий ветер, мягкий стог  
 Уложили спать меня на грудь земли.  
 Не курится пыль столбами вдоль дорог,  
 В небе месяца сияет бледный рог,  
 В небе тихо звезды расцвели.

Убаюканный вечерней тишиной,  
 Позабыл я, где рука, где голова.  
 Вижу я, с природой слившися душой,  
 Как дрожат от ветра звезды надо мной,  
 Слышу, как растет в тиши трава.

## ✓ ПЕРЕПИСЧИК.

На кожаном листе пред узеньким окном  
 Стой ровных, четких букв выводит он пером  
 И красную строку меж черными рядами  
 Вставляет изредка; заморскими зверями,  
 Людями, птицами, венками из цветов  
 И многакрасочным сплетеньем завитков  
 Он украшает сплошь—довольно есть сноровки—  
 Свои пригожие заставки, и концовки,  
 И заголовки все,—ведь некуда спешить!  
 Порой привстанет он, чтоб лучше заострить  
 Перо гусиное и глянет: кротко солнце  
 Столбом прозрачным шлет свой свет через оконце,  
 И золотая пыль струится меж лучей;  
 Вдали над белыми громадами церквей  
 Блистают купола; проворно над крестами,  
 Как жар горящими, проносятся кругами  
 Стрижи веселые; а тут, вблизи окна,  
 Малиновка поет и стукает желна.  
 И вновь он склонится, заставку вновь выводит  
 Неярким серебром; неслышно день проходит,  
 Настанет скоро ночь, и первая звезда  
 Благословит конец пригожего труда.

## ~ К Н И Г А .

Псалтырь, покрытую нежесткой бурой кожей,  
 Я взял, чеканные застежки отомкнул,  
 Пересмотрел ряды кириллицы пригожей  
 И воска с ладоном приятный дух вдохнул.

Прочел псалом: «Как лань к источнику стремится,  
 Так рвется, господи, к тебе душа моя».  
 Пахнула свежестью старинная страница,  
 И с тихой радостью читаю книгу я.

В конце ее стоит нехитрая приписка:  
 «Для искупления грехов души своей  
 Списал псалтырь Иван из града Волковыска  
 В году семь тысяч сто восьмом с начала дней».

## ✓ МНЕ СНИЛОСЬ...

Я все выше и выше на гору подымался  
 К солнцу, ясному солнцу, что дарит нас теплом.  
 Но чем больше к нему по скалам приближался,  
 Тем суровее холод становился кругом.

Захрустел снег сыпучий под моими ногами,  
 Обжигало морозом мне лицо все сильней...  
 И угрюмый, усталый, вниз пошел я снегами:  
 Там хоть солнце и дальше, но сияет теплей.



Бледный, хилый все ж люблю я  
 Твой и мудрый и кипучий стих, Анакреон!  
 Ум он будит, кровь волнуя,  
 Радость бодрая в нем дышет, веет жизнью он.

Стих такой—как дар природы,  
 Виноградное густое, светлое вино:  
 Дни идут, проходят годы,  
 Но становится с годами все хмельней оно.

320.

\* \* \*

Давно завянули цветы,—  
Мороз их погубил;  
Зачем же мертвые цветы  
Он по стеклу взрастил?

Им, бледным, сердца не увлечь  
Красою черт своих,  
Как не сумел его увлечь  
Холодный этот стих.



VII

А П А В Я Д А Н Й Н І

1907—1916

НУ

ІНДИЦІЯ ПА

1915—1991

1.

М У З Ы К А.

Жыў на съвеце музыка. Многа хадзіў ён па зямлі ды ўсё граў на скрыпцы. І плакала ў яго руках скрыпка, і такая, была ў яго граныні нуда, што аж за сэрца хапала...

Плача скрыпка, льюць людзі сълёзы, а музыка стаіць і выводзіць яшчэ жаласьней, яшчэ нудней. І балела сэрца, і падступалі к вачам сълёзы: так і ўдарыўся-б грудзьмі аб зямлю ды ўсё слухаў-бы музыку, ўсё плакаў-бы па сваёй долі...

А бывала яшчэ й так, што музыка быццам вырастаў у вачох людзей, і тады граў моцна, гучна: гудзяць струны, звоніць рымка, бас, як гром, гудзіць і трозна будзіць ад сну і завець ён народ. І людзі падымалі апушчаныя голавы, і гневам вялікім блішчалі іх вочы.

Тады бляднелі, і трасьліся, як у ліхаманцы, і хаваліся ад страху, як тыя гадзюкі, усе крыўдзіцелі народу. Многа іх хацела купіць у музыкі скрыпку яго, але ён не прадаў яе никому. І хадзіў ён далей між бедным людам і гранынем сваім будзіў ад цяжкага сну.

Але прышоў час, і музыкі ня стала: злыя і сільныя людзі кінулі яго ў турму, і там скончылася жыцьцё яго... І тыя, што загубілі музыку, узялі яго скрыпку і пачалі самі граць на ёй народу.

Толькі іхняне граныне нічога людзям не сказала.—«Добра граец», гаварылі ім, «дык ўсё ня тое!» І ніхто ня мог раслумачыць, чаму ад граныня музыкі так моцна білася сэрца бедакоў. Ніхто ня ведаў, што музыка ўсю душу свою клаў у ігру. Душа яго знала ўсё тое гора, што бачыў ён па лю-

дзёх; гэта гора граля на скрыпцы, гэта яно вадзіла смыкам па струнах; і ніводзін сыты ня мог так граць, як граля на роднае гора.

Прайшло шмат гадоў з таго часу. Скрыпка разъблася. Але памяць аб музыку ня згінула з ім разам. І з-паміж таго народа, катораму ён калісь граў, выйдуць дзесяткі новых музыкаў і граньнем сваім будуть будзіць людзей к съвету, праўдзе, брацтву і свабодзе...

### А ЖІВУ

Задумылісь ўсе на будзішчы асіх, скрыпка здзялала чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо! Але скрыпка жыве альбо ў ваколіцах Гомельшчыны, альбо ў Беларусі, альбо ў іншых краінах Еўропы і Амерыкі. Але ўсе ўсе скрыпкі здзялалі чудо!

## 2.

✓

## А П О К Р Ы Ф.

1. Ад Максіма Кніжніка пачатак . . . . .
2. Калі скончылася сем тысяч год ад сатварэння сьвету, хрыстос зноў зышоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб споўнілася тое, аб чым казалі прарокі.
3. І хадзіў ён па ўсяму нашаму краю: і па Міншчыне, і па Віленшчыне, і па Магілёўшчыне, і па Задзвінскай зямлі.
4. І разам з ім былі сьвяты Пётра і сьвяты Юры. Але ніхто з людзей не пазнаваў яго.
5. Бо ішлі яны босымі нагамі, з інепакрытымі галовамі, і былі адзеты ў белы кужаль. А не таго спадзяваліся людзі.
6. Таму ніхто не звярнуў увагі на іх, калі ў час жніва праходзілі яны між працуючых людзей.
7. Толькі музыка, катораму цяпер ня было што рабіць, падышоў да іх і сказаў: сорамна мне, бо сягоныня дзень працы і ўсе клапоцяцца каля яе; адзін я нікчэмны чалавек.
8. І адказаў яму Ісус: ня смущацся ў сэрцы сваім. Ці-ж не твае песні съпяваша ѿсь яны цяпер у часе жніва? Таму ня схіляй нізка галавы тваёй і не хавай твар свой ад вачэй людзкіх.
9. Бо няма прауды ў тым, каторы кажа, што ты—лішні на зямлі. Запрауды кажу я табе: вось надойдзе да яго гадзіна горачы—і чым ён разважыць сmutak свой, апрач песні тваёй? Таксама і ў дзень радасці ён прызвеце цябе.
10. І, паўчаючи яго, казаў: пад песні кладуць чалавека ў калыску і са съпевамі-ж апускаюць у магілу яго.

11. Штодзённымі хлопатамі поўна людзкое жыцьцё. Але калі зварухнецца душа чалавека, толькі песня здолеет спасці яе. Шануйце-ж песні свае.

12. Бо съплюющы нават жабы ў багне. А ці-ж на лепшымі будзеце вы ад іх?

13. Так вучыў **Хрыстос**. Але Пётра, пачуўши яго слова, сказаў: Вучыцелю, у гэтай старонцы ёсьць людзі, каторым няма чаго есьці. Ці-ж на съціснечца ад сораму сэрца гэтага чалавека, калі ён да іх, шукаючы скарынкі хлеба, прыдзе з песніяй сваёй?

14. І, адказываючы яму, сказаў **Хрыстос**: так, жыцьцё гэтых людзей цяжкое, беднае і прыгнечанае. Чаму-ж ты хочаш яшчэ і красу адабраць у іх? Мала дадзена ім-няўжо-ж трэба, каб было яшчэ менш?

15. І, звярнуўшыся да музыкі, спытаў яго: калі пяюць песні ў вас?

16. Музыка-ж адказаў: пяюць на коляды, на запусты, на Вялікдзень, на тройцу, на Яна Купалу, у пятроўку, на зажынках і дажынках.

17. Пяюць на радзінах і хрэсьбінах, пяюць, дзіцё калыхаючы, і самі дзеци пяюць, гуляючы; пяюць на ігрышчах і вечарынах, і на вясельлях і на хаўтурах, і ў бяседзе, і ў працы, і ў маскалі йдучы і ўва ўсякай іншай прыгодзе. Так скрэзь увесь год пяюць.

18. І прамовіў **Хрыстос** Пятру: ты, шкадуючы долі галодных людзей, асудзіў песню, але галодныя людзі не асудзілі яе. Жыви яшчэ душа ў народзе гэтым.

19. Тады ізноў сказаў Пётра: але няхай-жа ў песнях будзь думкі добрыя і паўчаючыя, каб, апроч красы, меўся ў іх і спажытак чалавеку.

20. І адказаў яму **Хрыстос**: няма красы без спажытку, бо сама краса і ёсьць той спажытак дзеля душы.

21. І, паўчаючы іх, прамовіў: агляненцеся навокал! Ці-ж на ніва калыхаецца каля нас?

22. Цяжка працаваў ля яе гаспадар і вось бачыць: паміж збожжем ўзрасьлі васількі.

23. І сказаў ён у сэрцы сваім: хлеб адбіраюць у мяне гэтыя сінія кветкі; бо поўныя вагі каласы маглі-бы ўзрасьці на месцы васількоў.

24. Але яшчэ з маленства краса іх прышлася мне да душы. Таму я ня вырву з каранём іх, як усякае благое зельле. Няхай растуць і радуюць, як у маленстве, сэрца маё.

25. Так казаў гаспадар у сэрцы сваім і думках сваіх. І не падняў ён рукі на васількі.

26. Я-ж гавару вам: добра быць коласам; але шчасліў той, каму давялося быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў?

27. І, кажучы так, пачуў ён песнью жнеек і прамовіў: слухайце, што кажуць слова гэтай песні. Яе складалі людзі, каторыя ведаюць, чаго варты хлеб.

28. Яны-ж пачулі, што слова тэй песні кажуць: няма лепш цвяточка над васілёчка. І далей ужо моўчкі ішлі яны.

29. І босыя ногі Хрыста пакідалі на цёплым і мяккім пылу дарогі съяды.

30. Але гора вам, людзі, бо даўно ўжо затапталі вы іх. Амін.

Рукапіс гэты адшукаў Максім Багдановіч.

### 3.

АПАВЯДАНЬНЕ АБ ІКОНЬНІКУ І ЗАЛАТАРУ,  
ЛЮДЗЯХ МУДРЫХ І КРАСАМОЎНЫХ, КНІГАЛЮБЦАМ НЕЙКІМ ДЗЕЛЯ  
СЛАВЫ БОЖАЙ ДЫ РАЗМНАЖЭНЬНЯ ДАБРА ПАСПАЛАТАГА ВЫДА-  
ДЗЕНАЕ.

Дасюль яшчэ людзі дасьведчаныя і сталыя, а памяцю  
цьвёрдыя, тыя часы ў існаваньні слайнага места Віленскага,  
зайдзуючы, згадываюць, калі мыта салянічае на соль про-  
стую і ледаватую ў двакроць паменшана было. Тады-ж мя-  
щане віленскія з ласкі яго каралеўскай міласьці і прывілей  
атрымалі, каб тры дні штогод перад святам нараджэнья  
Ісуса хрыста мёд варыць вольна, ні капшчызы, ані ваксо-  
вага да скарбу ня плоцячы.

Водлут гэтага ў Вільні за звычай стала гадзіну-другую  
ў бяседзе за келіхам мёду хатняга съцерці. Таксама і залатар  
Аnton Корж, майстар скрэзь паважаны, да крамы сваёй, на  
Нямецкай вуліцы збудаванай, часам таго або іншага са зна-  
ёмых запрашаў, каб вечар зімовы прыстойна ўдвух скаратаць.  
Гэткім чынам і ў дзень святой Харыціны, каралевы літоў-  
ской, на покуцьці крамы залатарскай госьць, Раман Якубовіч,  
чалавек добры і рахманы, за карцом поўным ушчэрць сядзеў.

Яшчэ ў моладасьці ўзяўся ён постаці пана бога, яго пра-  
чыстае маткі і рожных святых вучыцца маліваць, фарбы  
кволыя на дашчэчках кляновых, гладка выструганых і крэй-  
даю загрунтаваных, з малітвай у сэрцы накладаючы. Пяць  
год яму вучнем давялося быць ды два гады—падмайстрам;  
а як тэрмін гэты скончыўся, тады Якубовіч, звычай спаўня-  
ючы, са старшай дачкой гаспадара свайго, Агатай, жаніўся  
і, званыя майстра такім парадкам спраўядліва дайшоўши,

усягды цяпер заработка меў. Уважаючи на гэта, нават і пан Корж яго да сябе запрашаў, хоць, вядома, іконык залатару раўнёй быць ня можа і таксама ад яго рожніца, як, прымерам кажучы, фарба трохгрошовая ад золата ўгорскага, у агні пяць разоў ачышчанага. Але Корж, крамар заможны і паважаны, на съвеце незамала пажыўшы і шмат чаго зьеве-даўшы, людзям ніколі не пагарджаў, гонару свайго, аднак, ні ў чым не зъмяншаючи. Так і цяпер ён, мёд цёмнабуршты-навы смакуючи, слова госьця свайго ўважліва слухаў.

— Чуткі да мяне дайшлі,—гэтак прамаўляў іконык Раман Якубовіч,—быццам Сальватор Роза, майстар умелы, а ў працы рупны і здольны, да нашага краю з зямлі Італійской прыехаўшы, абразы на мурох цэркваў полацкіх з вучнямі сваімі малюе, старыну ў маляваныні гэтым рухаючи, а на-віны ўводзячы. Дзеля таго абразы тыя ад даунейшых шмат чым рожніца, і гэтае людзям, у старыне цвёрдым, а да цэрквы божай прыхільнym, сталася вельмі не да спадобы. Ды яшчэ кажуць, быццам італіец той, аб красе толькі дбаючи, а на збаўленыне души сваёй забыўшыся, паганскіх багоў і шмат чаго іншага малюе, аб чым іконыкі добраму лепиш на-ват і ня думаць. Нічога гэтага ў жоднага з майстроў часу старага, а нам у прыклад стаўшага, пабачыць няможна. Най-горш-жа тое, што іконыкі полацкія звычаю рускага, а ў працы здольныя і дасьведчаныя, навіны гэтыя пераймаюць ды да таго-ж і людзей усякіх, нават роду паспалітага, а так-сама і рэкі, бары і лугі і шмат чаго іншага малююць, і час і працу сваю праз усё гэта марне трацячы.Бо, здаецца, кожны зразумець можа, што съвятая ікона пана бога, хаця-б і зу-сім няўдала зробленая, бязъмерна больш варта, чым са псы якога-небудзь малюнак найлепшы.Але майстры тыя на гэта не ўважаюць, а таму іконапіс прыстойная і да старасьвец-кіх звычаёў прыхільная у Полацку падупала, праклятым не-даверкам на радасьць, а ўсім людзям добрым на жаль і гора вялікае.

Тады, бачыўшы, што іконык гутарку сваю ўжо скончыў, пан Корж карэц з мёдам на бок пасунуў і, не сипяшаючыся, пачаў гаварыць:

— Можа стацца, лепей-бы мне аб гэтым не размаўляць,

бо ня столькі я фарбы і пэнзлі, сколькі рэчы свае залатый і срэбныя ведаю, аздабнейшых ад каторых і ў Вільні, ані ўса ўсім Вялікім Княстве Літоўскім ня знайдзеш. Але ня варт, усягды мне здавалася, реч якую-небудзь толькі таму ганіць, што яна для нас за навіну прызнаца павінна. Бо ўсё тое, што цяпер навіною завецца, праз час які старыною мае быць, для людзей усіх станаў звыклай, а ўша наванання і абароны годнай. Я, дзеля працы сваёй незамала паезьдзіўши, і ў чэхах і ў нямцох пабываўши, шмат чаго на вяку сваім па краінах далёкіх бачыў. Малюнкі тыя, што Сальватор Роза з іконыкамі полацкімі робіць, там скрэз звыклы, і нікога ўжо яны ня дзівуюць, людзям усім, дзеля красы сваёй, у спадобе стаўши, а майстрам здольнымі славы і горну прыдаючи. Тоє-ж і ў нас, напэўна, мае стацца, калі на віна старыною зробіцца, так што, мабыць, тады людзі плацкія Сальватора Розу шанаваць будуть, хоць нам цяпер гэта і непадобным да праўды здаецца.

— Гэтак сама і думку, быццам ікона ўсягды вялікшую вартасць ад іншага майяна ня мае, я за несправядлівую мушу ўважаю. Бо ня тое, каго майстар малюе, а толькі тое, як ён гэта робіць, толькі здольнасць і ўлежнасць яго могуць малюнку хвалу і каштоўнасць надаваць. Ікону з Остробрамской маткі боскай, майстрам рунным і добрым намалёваную, за восем або за дзесяць грашоў літоўскіх купляюць, а за тую-ж ікону працы вучня няумелага нічога не даюць. Вось-же вартасць малюнка толькі ад хараства ў выкананні яго залежыць, што, звычайна, кожны іконык лепш ад мяне ведаецца павінен.

Так гаворачы, залатар скрынню дубовую, жалезам акутую, адамкнуў і, дзъве ліхтарні срэбныя адтуль дастаўши, на стол іх з каганцом поруч паставіў і тады сказаў:

— Чалавек разумны да прыкладаў рожных ахвотна зьвяртаецца, думку сваю выкладаючи; іх-жа і цар Саламон ужываваў, як аб tym пісьмо съятое нам кажа. Таксама і Цыцэро і Арыстотэль, людзі мудрыя і ў філёзофіі дасьведчаныя, хоць верай праўдзівай і не асьвеченныя, да прыкладаў вельмі складаючы, заўша з іх карысталіся.

— Дзеля таго і я, думкі свае, як сълед, растлумачыць жадаючы, ліхтарні гэтыя за прыклад узяць хачу. Роўную яны вагу маюць і з таго-ж самага срэбра адліты былі, але ўсё-ж ткі адна з іх у семкроць болей другой каштуе, бо аздоблена з умельасцю надзвычайнай. Водлуг-жа таго, што ўмеласць і здольнасьць тыя толькі ў выглядзе рэчы, або, як іншыя цяпер кажуць, у форме яе зьявіць можна, прызнаць мы мусім, што каштоўнасьць вырабаў прыгожых адно толькі праз красу іх форм узрастает, і толькі красою форм каштоўнасьць тую мерцаць можна.

— Ува ўсім праз працу залатарскую як найлепей павінны мы праканацца. Бо чым болей ад работы майстра формы рэчы прыгожасць набіраюць, тым каштоўнейшай рэч гэтая пачынае рабіцца. Таксама і здольнасьць майстра тым большай трэба ўважыць, чым лепшую форму кавалку срэбра або золата прыдаць ён здолен. Вось чаму я, хрысьціянін ня згоршы ад іншых, рэчы свае вырабляючы, адно толькі красу формы пільную ды ня думаю аб тым, нашто нанізкі залатыя мае пойдуць: ці то на здабленыне фігуры маткі боскай, або піяка і распусьнік які на пакрасу сваю ўжываець іх будзе.

Так казаў Антон Корж, чалавек мудры і красамоўны. Але ўжо ноч настала, і варта па вулках ішла, усім загадываючы, з наказу пана войта, агні гасіць і дзъверы зачыняць. Таму іконынік і залатар, вечар прыстойна ў бяседзе правёўшы, краму замком нямецкім моцна замкнулі і разьвіталіся між сабой, у думках жадаючы, каб дзеля спажытку сэрцу і розуму таксама і далей удвох схадзіцца.

Рукапіс гэты, пісаны гаворкай нашай старажытнай, адшукаў і словамі сучаснымі перапісаў Максім Багдановіч.

## Ш А М А Н.

«Баян»—вялікі, нядаўна адбудаваны паразод амэрыканскага кшталту—рэжа носам ціхую, цёмную ваду, а ад абодвух яго бартоў бягучы ускіпаючыя пенай навысокія палосы хваль. Даўно ўжо зышла на зямлю напоўправідная цёплая летняя ноч, і залацісты стойл ад поўнага месяца ўжо лёг на люстроную гладзь шырокай Волгі. Ён увесь дрыжыць, зыбаецца, пераліваецца агнямі і, папаўшы раптам пад хвалі, узынятыя паразодам, шырыцца, драбіцца і доўга цягнецца съветлым съледам за нашай кармой. Тады здаецца, быццам на вадзе зіе залатая кальчуга калісці ўтопшага тут велікалюда, або быццам залаты невад калышацца на цёмнай гладзі ракі, а ў ім кішма кішыць залатой-жа рыбы. Але патроху рассыплюцца зьевенныя кальчугі, распадзецца залаты невад на безыліч паблутаных, узвіваючыхся съветлых ніцей, ды зъліоўща паміж сабой пераліўчатыя ніткі—і ізноў будзе дрыжаць на рацэ ясны, бліскучы стойл, быццам залаты шлях да блізкага шчасця. І так цэлымі гадзінамі ўсё тое-ж: дрыжыць і робіцца залатая пуціна; ледзь-ледзь маячыць лугавы бераг Волгі; цёмным зломам рысуецца на небе гарысты бераг, там-сям гараць аганькі бакенаў, у цемні нябачных. Калі-некалі праліывае міма доўгі чорны плыт з вогнішчам, адбіваючымся чырвонай плямай у цёмна-люстронай вадзе. На міг з мроку выгляне колькі стаячых на плыту чалавецкіх фігур, міргане ярка-ас্বятлённая сіняя або рожавая кашуля, пачуецца нягучны голас,—пачуецца і съціхне, і зынікнуць у цемні постасці плытнікаў, і сам плыт згіне з вачэй. Бывае яшчэ—у ціхім паветры загудзіць труба сустрэчнага паразода,

Наш яму адгукнецца, замахають сыгнальнымі ліхтарнямі,— і праз трохі часу ён прабяжыць каля нас, бліскаючы зялёнym бартавым агнём і съветлымі роўнымі прарэзамі вокнаў, ідучых яркай паласой уздоўж усяго параходу. З капітанскага мосьціка пачуецца кароткая каманда. Каля борту зашуміць і ўсьпеніцца вада, ажывуць размовы, і зноў пад спакойны гул машины і шум параходных колаў агорнуць душу няясныя, але щіхі і мілья думы. Мяне яны ўжо даўно ўзялі ў палон. Праўда, поруч са мной на палубнай лаўцы сядзіць, без перастанку гаворачы, папутчык, каторы гадзіны дзве назад запытаўся аб якойсь драбніцы мяне, завёў гутарку і аж дасюль ня можа стрымацца. Але я нядбала слухаю яго мовы, а яшчэ горш бачу ў цемні яго твар. Толькі, калі ён падносіць запаленую сярнічку да папіросы, укрываючы яе ад цэплага вецирка рукамі,—агністое съятло залівае яго далоні і твар, пальцы па краёх робяцца празрыста-чырвонымі, і з нягустога мроку выступае чорная бародка, вусы, храпчаваты нос і карыя хваравіта-бліскучыя очы. Гаворыць ён ёка, шпарка, як чалавек, каторы нагаладаўся па гутарцы. Я ня спыняю яго,—мне зусім ня хочацца размаўляць, бо Волга закалыхала мяне, і такімі далёкімі, ня торкаючымі сэрца зрабіліся самыя гарачыя слова.

«Хораша ў нас на Волзе!—вымаўляе падарожны грудным, і трохі сілаватым голасам.—Шырыня-то, шырыня-то якая! Добра скажаў аб гэтым Горкі, Аляксей Максімавіч. Глядзіш, кажа, на Волгу, і не разумееш: ці яна табе ў грудзі плыве, ці сама з тваіх грудзей цячэ. Ды і краса-ж тут! Здаецца, нідзе такой красы няма. Глядзеце, як съветла,—быццам чырвонае золата зыбаецца на рацэ. А калі мы цёмнай ноччу пад'едзем да Ніжняга, дык там і ня тое яшчэ пабачым. Вельмі ўжо прыгожы агонь у гэтай цемнаце. Кірмаш за Акой тады і гарыць, і зіяе, музыка ў Глаўным Доме гриміць. З другога боку на самым юру заезд «Восточны Базар» уздымаецца, увесь круглымі электрычнымі малочна-белымі ліхтарямі ўнізаны. Па гарэ, на каторай горад стаіць, уздоўж тары, дарожкі цягнуцца ланцугі ліхтарных агнёў, а тутака, кожнай Волзе, многімі соткамі параходы і баркі стаяць, з мачтаў аганькі глядзяць, параходы ўнутры асьветлены, усе

вокны зіяюць, аж здаецца, быццам параход да краёў съят-  
лом наліт. А вада-то ў Волзе густа-цёмная, і ад усяго гэтага  
съятла па ёй залатыя кругі разъбягаюцца, драбяцца, блу-  
таюцца; днішчы параходаў нібы агнявымі водарасльямі  
абрастаюць... Эх, ды што гаварыць: бачыць гэтае трэба,  
бачыць...

Але і ў дзень Ніжні ня менш красны. Пад'ядждаем да  
яго на параходзе, а ён-то ўвесь па гарэ паўзе, а гара ўся ў  
зелені. Праз зелень тую белы, а дзе і чырвоны крэмль вы-  
глядае. Гмахі ўсіх калёраў лепяцца, царкоўныя купалы ўзды-  
маюцца, крыжы іх ад сонца аж зіхаюць... Краса!

А добра, што чалавек навучыўся скрэзь бачыць красу,—  
памаўчаўшы, ізноў ззвярнуўся ён да мяне.—Аб гэтым я многа  
думаў, жывучы ў Нарымскім kraю, бо і там я пабываў.  
Які-такі наш Нарымскі край,—казаць ня буду, бо і самі,  
пэўна, добра ведаецце. Адно толькі скажу: ночы там доўгія,  
цёмныя, бязъмесячныя. Цятнуща яны, цятнуща, і, здаецца,  
канца ім няма. Але і ў дзень прыемнага мала: сънег, адзін  
сънег навакол, куды ні глянь,—усё сънег ляжыць ды яшчэ да  
таго-ж з неба валіцца. З расылін адны толькі скарлючаныя  
бярозкі спатыкаюцца; праўда, летам яшчэ мох ёсьць, а к во-  
сені журавіна паспывае, але гэтулькі тады рожнай машкары  
зьявіцца, што і лету ня будзеш рад; ледзь-ледзь не зъядае  
яна чалавека. Цяжкае і прыкрае там жыцьцё. А іншы раз  
нават страшна зробіцца,—так ясна бачыш усю сваю бяспо-  
мачнасць перад суроўай зямлёй. І розныя думы спакою не  
даюць: усё маячацца тыя часы, калі калматы чалавек хадзіў  
па беднай і няпрыветнай зямлі і патроху, на працягу доў-  
гіх тысяч лет, рабіўся з чатырохногага двуногім. Перараб-  
была расыці ў яго душы бяскрайная, трывожная нуда, бо  
земля наша сувора, жорстка, невясёла, і так няцвёрда на  
ёй існаванье чалавека. Няглыбока ўвайшлі ў зямлю яго ка-  
і грознай сілай зямлі, каторая вось-вось прыдущыць яго,  
зламае, растопча,—тады чуцьцё гэта з цёмнай глыбіні душы  
прасачывалася ў гару, залівала мазгі, ахапляла ўсяго чала-  
века, і ён... Ну, што ён мог зрабіць? Хіба толькі, згадаўшы

Свой даўны звярыны звычай, станавіўся на ўсе чатыры лапы і пачынаў выць... вось як ваўкі выюць. Але гэткія здарэньні на кожным кроку яму спатыкаліся, а ня мог-жа ён жыць у вечным спаду, у вечнай нудзе. Павінен-жа ён быў даць сабе жую-небудзь раду? А калі так, дык што-ж гэта за рада была? Адказ знайсьці дужа цікава, бо і сучасны чалавек тое-ж самае пачуваныне павінен мець. Няхай сабе ў самым падпольлі души, а ўсё-ж такі жыве яно ў нас. Гэта, як той казаў, спадчына, пакінутая нам ад прадзедаў. Ды ня так ужо стала трымаемся мы на зямлі, а яна ўсё тая-ж: важная, жорсткая, цёмная.

Вось якія думы снаваліся ў мяне ў Нарыме. Там-же я і адказ да іх знайшоў.

Здарылася гэта зімою. Прыехаў да нас шаман, каб у гаспадара юрты дачку ад хваробы адратаваць,—памірала ўжо яна. Дзеля гэтага прыезду ўсе выпілі,—і гаспадар, і гаспадыня, і хворая... Нават малыя дзецы сербанулі, а шаман гэты, вядома, найбольш ад усіх. Аднак, ня гледзячы на выпілі, нуда ўсіх брала... Дзень выдаўся ветраны, мяцельны. Стаяць троі нашыя юрты ў сънегавой пустэлі, а навакол ўсё бушуе; ні праходу, ні праезду няма; замяце нас завірухаю, замёрзнем мы, ці што,—ратунку ня будзе ніадкуль. Кепска! Ня тоё, каб страшна было,—не, ужо да ўсяго звыклі мы,— а так нешта ўнутры пачынала пасасываць. А тут яшчэ гэта хворая стогне... Толькі гляджу я,—устаў шаман, узяў свой бубен (бяз бубна ён кроку ня ступіць), ударыў у яго і за-пяяў. Доўгую такую, дзіўную песню зацягнуў. Ні складу ў ёй, ні ладу ня было, але затое сэнс яе дужа цікавы. Казалася ў гэтай песні, прымерам гаворачы, аб тым, што зямлі, леп-шай ад Нарымансага краю, ува ўсім съвеце нідзе не спат-каць. Чаго толькі тут ні ёсьць: мох съцелещца, журавіны—аж не аbabраць, нават бярозка—і тая расьце; у раках рыба водзіща; штогод два разы птушкі вялікімі стадамі прано-сиша; самае-ж галоўнае—вазацкія сабакі і алені. Іх шаман асабліва старанна рассмакаваў. Ну, тут шмат яшчэ чаго ў гэтай песні было; нават і на тое шаман не забыўся, што вось незадоўга Іван Матвеіч—скупшчык тутэйшы—прыедзе, гарэлкі і тытуну прывязе. Коратка кажучы, з якога боку ні

падхадзі,—усё Нарымскі край неспадзявана добры. Гляджу я,—шаман ад песні больш, чым ад гарэлкі, сп'янеў; усе павесялелі; гаспадар нават з нейкай пагардай на мяне ўзіраеца: бач, значыцца, якая наша старонка.

І здалося мне тады, што я на адзін з найвялікшых каранёў красы натрапіў. Здалося мне, што пачуцьцё красы вытварылі сабе людзі таму, што былі змучаны і запуджаны супровай зямлёй; вытварылі, каб пазабыцца няяснага, але бяскрайнага, усю душу запаўняючага смутку. І тады лягчэй стала ім жыці, бо зямлю яны бачылі прыгожай, а не такой, якою яна запраўды ёсьць: ня жорсткай і грознай і бязъмерна моцнай, татовай кожную мінуту прыціснуць бяспомачнага, жалкага чалавека, сказіць яго, расплюшчыць, расталтаць, адкаторай ня ўкрыешся, несхаваешся, неабаронішся. І ня беднай, важкай і цёмнай бачылі яны яе, ня тэй злой мачехай, што прысудзіла ім цяжкае, невясёлае жыцьцё... Не, бачылі яны яе ў пералівах барвоў і згукаў, цешыліся гэтым, самая грозная зьявішчы прывучыліся бачыць самімі пекнымі,—і зынікаў у іх душах жах і ўхадзіў кудысь у падземельныя норы души, каб толькі зредку, гады ў рады, выхадзіць адтуль і наганяць смутак на чалавека. Звычайна, не адзін толькі важкі сум прымушаў людзей вырабляць пачуцьцё красы, і не адразу вырабілася яно. Але я ўпэўнены ў тым, што тут крьеца адзін з самых тлустых і цікавых каранёў гэтага пачуцьця. А вы як думаецце?»

— Не, гэта ня зусім так,—адклікнуўся я.—Прыгледзіцеся, напрыклад, да поэзіі, і вы праканаецца, што народы някультурныя і нават напоўкультурныя ня бачылі ў прыродзе ніякай красы. Перагарнече хаця-б вялізарнейшую Іліяду або Одысею; там вы знайдзецце шмат вершаў аб красе розных людзей, учынкаў, рэчаў,—а аб красе зямлі бадай што ні слова няма. Амаль тое-ж самае і ў рымскай поэзіі. Толькі ў часы так званага «адраджэння» людзі наўчыліся бачыць у зямлі красу. Значыцца, соткі і тысячи год жылі людзі, не закрываючы ад сябе красой усю беднасць і суворасць зямлі; а калі вам паверыць, дык яны павінны-б былі ўсе звар'яцель або перадушыцца. Што-ж вы скажаце аб гэтым?

— «Ат,—адмахнуўся ён рукой.—Я-ж і кажу вам, што не адразу вырабілася ў чалавека ўменыне бачыць у прыродзе красу. Вось вы і час паказалі, калі яно разъвілося досыць поўна,—пару «Адраджэння». А што да грэкаў, каторыя ня ўмелі ўкрыць ад сваіх вачэй красою жах зямлі, дык затое-ж паміж іх узрасла вера ў нястрыманую моц съляпога, адвечнага Кона: усе грэцкія трагэдыі,—найвялікшыя трагэдыі, лепш ад каторых ня было ні ранш, ні пазней,—усе яны кажуць аб адным: як гэты Кон нішчыць волю і сілы чалавека, як ламае іх, быццам тонкія пруцкі. Цяпер мы ня бачым замлю страшнай, а бачым яе прыгожай, і таму ў нашай трагэдыі няма Кона. Ува ўсіх наших драмах, романах, апавяданнях трагізм тайца не за чалавекам, а ўнутры яго, у тых цёмных, дзікіх сілах, каторыя ён калісьці скарыў, заціснуў у падзямельле души, забыўся на іх і з жахам загадывае толькі тады, калі яны раптоўна прарвуцца, заліоць сабою мазгі, затуманяць розум, зьніштожаць адпор волі, кінучь чалавека ў брудныя і шалёныя ўчынкі».

Кажучы гэтае, мой сусед ужо не сядзеў: як чорная мара, стаяў ён перада мною, а чырвоны кончык папіроскі ў яго руцэ рабіў сярэдзь цёмнага паветра шырокія агнявыя кругі. Але гутарка наша, ужо зацікавіўшая мяне, так і не дайшла да канца. Гулка загудзеў паraphод, забегалі матросы, ажы-вілася публіка. Мы аглянуліся: на высокім, змрочным берагу чорным зломам падымалася званіца, съвяціліся аганькі, віднеліся дзьве-тры чырвоныя плямы—бартовыя ліхтары паraphодаў, стаяўших тут у прыстанях. Гэта быў Яр . . . , горад, у каторым майму падарожнаму трэба было сыйсьці. Мы разьвіталіся. А ў тую-ж ноч, яшчэ недалёка адышоўшы ад прыстані і даўшы поўны ход, наш «Баян» натрапіў у змроку на лодку, і я мот зразумець, чаго варта краса гэтай цёмнай ночы і аксамітна-чорнай вады: пачуліся крыкі, нехта кінуў ратунковы круг, але ў цемні ня было бачна, хто тоне, дзе тоне і ці туды было трэба кідаць. Паraphод зьменшыў свой ход, завярнуўся, напаткаў мінут праз дзесяць перавернутую ўверх дном лодку, але каля яе ня было бачна жаднага чалавека. Раздаўся гудок, і паraphод ізноў пайшоў упярод.

## 5.

## МАРЫНА.

Паслья сквернага, задушнага дня няпрыкметна надышоў вечар, павеяў ціхі вецярок, і вуліцы Вільні пачалі ажыўляцца. Па широкім тротуарам Георгіеўскага проспекту ліўся жававы, але яшчэ ня густы на тоўп, кіруючыся да Бэрнардынскага саду, куды разам з усімі прынёс і мяне.

Незанятых лавак ня было, і прышлося апусьціцца на ту ю, дзе ўжо сядзеў нейкі дзядок з маленъкай дзяўчынкай. Недалёка віднеліся зеленаватыя струі Вілейкі, которая зрабіла тут широкую луку, падмываючы гарысты бераг. Крута ўздымаўся ён, высокі і забрывісты, а па яго верхняму краю разрасціліся кучараўвыя дрэвы і кусты; ніжэй зелянела трава, пад ёй-же да самай вады ішлі жоўтыя, гліністые скаты. І пекна было бачыць, як ірдэяны круг сонца, апусьціўшыся насупроць амаль не да зямлі, заліваў іх чырвоным съятлом, і яны браліся ў такі кволы атністы колер, каторы можна спаткаць толькі на скрыдэльцах матылькоў.

Але нядоўгавечна на съвеце краса. Ніжэй і ніжэй спускалася сонца, зынкаючы за широкім кругам зямлі; усё блізднейшым рабілася агністое афарбаванье высокіх гор, і ўсё мацней праступала з-пад яго жаўцізна берагавой гліны. Нарэшце яно згасла ўканец... і неяк адразу ўсё вакол зрабілася дакучным і грубейшым; я пачуў, што паветра даўно ўжо напаўніліца халоднай вільгаціцю, а ў галаве вынікла думка, што хутка трэба йсьці дамоў, дзе прыдзеца размаўляць аб аднэй няпрыемнай справе. Не хацелася бачыць ані той бераг, ані горы, і я перавёў погляд на сваіх суседзяў па лаўцы.

Сухонькі, нізенькі, але досыць яшчэ жававы старышок, тримаючы на каленях маленьку дзяўчынку з быстрымі вочкамі і сьветлымі ільнянымі валасёнкамі, наставіцельна казаў ёй:

— Німаш такога слова «апа», гэта-ж ты сама выдумала яго, а ўсе людзі кажуць «ма-ла-ко». Чуеш, Марыначка, ма-ла-ко?

— Апа.

— Ат якая ты! Ну, будзем тады гаварыць па кавалачках. Скажы, Марыначка, «ма».

— Ма.

— Скажы «ла».

— Ла.

— Скажы-ж яшчэ «ко».

— Ко.

— Вось як добра, разумніца ты мая. Ну, а цяпер усё разам: «Ма-ла-ко».

— Апа!

Я мімаволі расьсмяяўся; засьмяяліся і дзяўчынка і старышок; мы пазнаёміліся.

\* \* \*

Ад тых часоў праішло каля двух гадоў. Я падружыўся з Марынай,—мілай дзяўчынкай, каторай цяпер ужо быў чацверты год,—пазнаёміўся з яе бацькамі і таварышкамі. Яна вучыла мяне гуляць у рожныя дзіцячыя забаўкі, я ёй апавядала казкі, і мы абое вельмі цешыліся з нашага знаёмства. Асабліва-ж хороша было ісьці з ёй куды-небудзь на шпацыр, хаяць у той-же Бэрнардынскі сад. Тады ўсе сустрэчныя лічылі яе за майго дзіцёнка, і мне рабілася ад гэтага вельмі прыемна.

Таксама, калі ў верасьні выдаўся першы зазімак, і чисты, пушысты сынег усыцілаў вулкі Вільні, мы ня ўседзелі ў хаце. Шпарка апрануўшыся, вылецелі мы стуль, каб паглядзець, што робіцца на Вілейцы,—так казалі мы хатнім,—а сапраўды толькі дзеля того, каб адзначыць на белым съняжку як мага больш съядоў, папраламываць хрушчашчыя скарынкі лёду сяродзь калюжын, перадражніць азябшую, хрыплю варону на паркане. Разам з намі высыпаў ужо гурток рожнай моладзі, і ўсе мы з гоманам памкнулі ў Бэрнардынскі сад. Невясёла па-

зіраў ён: вільготны, гразны пясок выглядаў з-пад сънегу на дарожках, мокрымі былі зялёныя лаўкі, дрыжэлі і хісталіся голыя галіны дрэваў. Мы падайшлі да Вілейкі. Холадам веяла ад яе пацямнеўшай вады, няпрыветна глядзеў круты бераг. Тут-же адзінока стаяў апусьцелы гмах даўно ўжо зачыненага і закалочанага летняга тэатру, а на яго съянне вецер трапаў і прабаваў сарваць старую сыліскую, напалову адляпіўшуюся, афішу. Нудна была глядзець на ўсё гэтае,—і мы, патаптаўшыся, павярнулі назад. Але тут нас аклікнулі; з баковай дарожкі набліжалася панна, каторая, павітаўшыся, заглянула да аднаго з нас,—да Базыля,—у вочы і сказала з вясёлым съмехам: «Вы чулі, Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна? Шлюб прызначаны на заўтра».

Пасьля гэтых слоў сталася нешта зусім неспадзянавае. Базыль нязграбна ўзмахнуў рукамі, нямаведама чаму пачаў папраўляць сабе белы каўнерык ды, скончыўши, апусьціўся на лаўку і закрыў далонямі твар, скіліўши галаву амаль не да кален. Напружыліся жылы на яго шыі, і, як затрасціўся, так і не пераставалі трасціць вузкія плечы. Мы стаялі вакол, ня ведаючы, што сказаць, што зрабіць. Першай загаварыла Марына. Падышоўшы бліжэй да Базыля, яна трохі паглядзела на яго і жалобна сказала самой сабе:

«Плача... і невядома з чаго».

Пасьля падышла да яго і пачала прыгаварваць, як дзіцёнку, тыя самыя слова, каторыя, пэўна, ня раз казалі ёй самой:

— «Ня плач... ну, ня плач... Як табе ня сорамна: такі вялікі, а плачаши... Ня плач... Глядзі-ж, ня плач, а то і я заплачу».

І, бачачы, што Базыль не адбірае рук ад твару, трохі суспынілася, але тут-же нешта згадала і пачала шпарка шукаць у кішэні. Праз поўмінuty ў яе кулачку ляжала стракатая цукерка, каторую яна прабавала пакласці ў далонь Базылю, прыгаварваючы разам з гэтым:

— «Вазьмі цукерку, толькі ня плач. Ах, які ты дурань... Чаго-ж ты плачаши? Я-ж табе цукерку даю».

А ў Базыля ад гэтай неспадзянай ласкі і спачуцьця маленькай дзяўчынкі яшчэ мацней уздымаліся грудзі і прарываліся кароткія ўсхліпываньні.

«Гурако» (башк. кынсаң) «самовещ» виселит з миен, фр  
жонеркаш жындоц, е кызыр ээү кынсаңдоце, якушек тілесаш)  
мийшэ эээр է вындеңтәп миен кышын ыл, итыриш (жинекаш  
өсүр имынсоң миен жыгет аюнадаңдас ыланык зездештәп ял)  
жакоңдаш 6. Божан і үйнүм дыңд ыл итыриш зездештәп, янаң  
жындын даң, ануорж 1 юғде үйнәз ал вишнукхан имеза ки

жакоңдаш 1 эле, яғыннод ыядот  
шын кынсан ершә аюнадаң аюнем? Ыланык дыңде ишиңА  
6. ынсан 6. ынсан 6. ынсан 6. ынсан 6. ынсан 6. ынсан  
жакоңдаш 1 жадеңд 1 жадеңд 1 жадеңд 1 жадеңд 1 жадеңд 1 жадеңд

## ГАРАДОК.

Над крутым берагам ціхай, съветлай речкі, на ўзгорку,  
стаяң гарадок. Ён увесь—драўляны, саламяны. Са ўсіх бакоў  
атара жывае яго моцны дубовы тын. Таму і завецца гэ-  
тае месца «город». Пасярэдзіне гораду—пляц. Тамака саби-  
раеща агульная нарада мястоўцаў—«вечэ».

Там робіцца суд, адбывающца кірмашы.

На відавочным месцы пляцу стаяң княжацкія харомы.  
Яны дубовыя, выгодныя, зробленыя на два паверхі. Блішчаць  
іх шыбы з чырвонага, сіняга, жоўтага шкла. Стаяні, дзвіверы,  
балясіны аздоблены пекнай разьбой, памалёваны ў вясёлья  
фарбы. Мястоўцы звыклі да княжацкіх харомаў і нават ня  
дзівяцца на іх. Але сяляне, калі бываюць у гарадку, цікава  
пазираюць на гэтая будынкі.

Проці княжацкіх харомаў—драўляная цэркаўка і высокая  
званіца. А вакол—хаткі і хаткі, прасыцюсенькія, з саламянымі  
стрэхамі; на широкіх надворках—свірны, клуні, пуні, від-  
нейшыца высокія журалі студняў. Па-за хаткамі—гарады. Па-  
між хатак разъбяжаліся крывыя, вузкія вулачкі, заросшыя  
траўкой-мураўкай.

Вось Кавальская вуліца. На ёй нікога ня відаць. Толькі  
дзеці сабраліся ў гурточак і водзяць карагод вакол аднаго  
хлапца, пяючы:

«Сядзіць, сядзіць яшчур  
У арэхавым кусьце»...

Але з надворкаў па ўсёй вуліцы нясецца моцны грук.  
Там стаяң кузыні, і ўжо зраньня працующа кавалі, вырабля-  
ючы гострыя сякеры, нажы, калёныя галоўкі да стрэлаў і коп-

яў, мячы, а таксама «шэломы» (жалезныя шапкі), «кольчугі» (шырокія кашулі, зробленыя ўсе чиста з дробных жалезных калечак), шчыты ды іншыя рэчы, патрэбныя ў часе вайны. Калі выпадае, кавалі аздабляюць гэтых рэчы рознымі вузрамі, асабліва шчыты ды ручкі мячоў і нажоў. Ваякі і стральцы вельмі кахаюцца па сваёй зброй і хочуць, каб яна была ня толькі добрая, але і прыгожая.

Апроч зброі, кавалі ўмеюць вырабляць яшчэ пекныя пярсыцёнкі, кольчыкі ў вушы, бішчастыя запоны і гузікі, і ня толькі з жалеза ці сьпіжу, а нават з золата і срэбра. Гэтых рэчы купляюць амаль таксама ахвотна, як і зброю.

На другім канцы гораду, каля гліністага яру, стаіць слабодка Ганчароўка. Гаспадары з яе займаюцца тым, што вырабляюць з гліны добрыя паліваныя гаршкі ды місы, адмалёваныя фарбамі ў краскі і візэрункі. Ад Ганчароўкі ідзе Кажамяцкі завулак. Гаспадары з яго ня толькі абрабляюць скураты, але і не ад таго, каб пайсьці часам на паляванье ды прынесці якую-колечы някупленую скuru. Ходзяць на паляванье і другія мястоўцы. Іншыя патроху гаруць поле, займаюцца жывёлай, і гэтак жывуць.

У гарадку ёсьць і хаты з цяговымя дахамі. Там жывуць болей грашавітыя людзі: баяры, княжацкія ваякі-дружынікі, багатыры-гандляры. Тамака жыве і съвяшчэннік з цэрквы, о. Ісідор,—грэк, што над'ехаў з Візантый. Гаворыць ён пагрэцку, і яго ніхто ў гарадку не разумее.

Гарадок не памясьціўся ўвесь за тынам. Хаткі рассыпаюцца і па-за ім, зьбягаючы ўніз, да ракі. Там стаяць рыбацкія чоўны, расьцягнуты і сушацца на сонцы сеці. Часам з аднаго берагу на другі плыве паром. А вакол, куды толькі сягнёвока, лясы і бары, глухія, драмучыя.

Ціхі гарадок...

теш і амседа, яшчэ, які дзеялі падзея вішніеца  
індзета зеуд зеует б'ю отш ікаму, од рівні быў. атак  
жанівд амсекаша зеуд зеует ві і ж, энсе міт ві үжанів  
зіло ві «ынів» імрійні доз ві месіц ісцівів. чигу, уз  
дзи отш үмкі олінд б'я, узітом уважнівд ві інівіт імрійні  
зіло зеуд зеуд зеует зеует які отш ікаму. інів  
акі зеакаю хі да энсека і міндуалецт ві мі анат  
жанівд жанівд жанівд зеакаю зеует үніців вішні зеу!

шакодын віно да од 7. инів ізікачекен зеует иоці.  
...зді ж зеу, зеиденівт хі кі юб вінекае

\* \*

Сярод глухой пушчи стаіць невялікая вёсачка. Сярод  
віскоўцаў дасюль яшчэ памятаюць, як прышоў некалі ў гэ-  
ту пушчу, нікім яшчэ не займаную, мужык Каліна разам з  
пяцьцю сваімі дарослымі сынамі. Перш за ёсё ён зрабіў на-  
жом на карэ дрэваў зарубкі, каб адзначыць граніцы сваёй  
гаспадаркі, і выразаў сабе вельмі ладны кавалак пушчи.  
Пасля пачаў крататца каля ральлі. Вырубіць глухі сталетні  
бор ня было змогі, але Каліна даў сабе рады: запаліў яго.  
Амаль не на вярсту ляглі высокія сасонкі шэрым попелам на  
зямлю. Зьявілася так званае «лядо». Тады Каліна паставіў  
сабе на ўзгорку сялібу і пачаў карчаваць лядо. Шмат цяж-  
кай працы паклаў ён на тое, каб вырубіць абгарэлыя пні,  
вырваць моцныя корні. Але што за буйнае жыта ўзрасло,  
калі ўзараў тое поле да засеяў яго. Ведама,—на цаліче, да  
ящчэ ўтучненай попелам. На некалькі год хваціла хлеба  
Каліне.

Сынаўя Каліны ажаніліся, пабудаваліся. Так вырасла  
тут цэлая вёсачка. Звалася яна Калінавічы.

Зямлёю яны ўладзелі супольна, працавалі на ёй усёй  
грамадой, а ўраджай дзялілі па хатах, сколькі ў кожную бы-  
ло патрэбна. (Дзяліў наперад і загадываў гаспадаркай сам  
Каліна, а калі ён памёр, дык яго старшы сын. Так рабілі і іх  
дзеци, і ўнукі). Апрача ральлі, займаліся яны і рыбалоўствам,  
хадзілі біць стрэламі цецирукоў...

Калі памёр Каліна, зрабілі дзеци па ім памінкі—трызну і  
пахавалі яго ў зямлі, паклаўшы туды яго лепшыя і найпа-

трэбнейшыя рэчы: сякеру, нож, агніво, крэсала і шмат іншага. Рабілі так, бо думалі, што ўсё гэтае будзе патрэбна бацьку на тым съвеце, як і на гэтым. Каб успакоіць бацька-ву душу, чатыры разы на год спраўлялі «дзяды», на радаўніцу насілі стравы на бацькаву матілу, каб было яму што падесьці. Думалі, што праз гэтае бацькава душа будзе памагаць ім у гаспадарцы і адвернє ад іх усялякае ліха.

І ўсе іншыя русічы таксама пакланяліся душам бацькоў. Апроч гэтага, пакланяліся яны сонцу, бо ад сонца найбольш залежала ўся іх гаспадарка, увесь іх быт...

## 8.

## ВЯСНОЙ.

Ачуняўшы ад съмяротнай хваробы, з бледна-васковым, як-бысь правідным, тварам у першы раз вышаў ён са сваёй каморы і замёр, глянуўшы ў даль.

Чаруючы сінімі аганькамі вачэй, стаяла там русакосая малярка Вясна, і пад тонкімі, вузкімі рукамі дзяўчыны вырасташ бяскрайны съветла-калёравы малюнак. А поруч з ёй стаяў «наш вельмі шаноўны крытык №№» і, бліскаючы акулярамі, цэдзіў праз зубы: «... Аднакалёрна... зялёнай фарбы занадта... і да таго-ж бяз'ідэйна... сужальскі малюнак...»

Спраўдзі, нічога асабліва новага ў твары вясны ня было: пад блакіццю небасхілу на дне балкаў гразна-сынегавыя плямы, у далі сіняватая йстужка туману, з боку бурая ад конскага гною пуцявіна,—а ўсё іншае заліта бледнавата-зялёнай фарбай. Кожны з нас у дзіцячыя гады шмат бачыў такіх мілых, бясхітрасных малюнкаў.

Ці-ж ня мінулае маленства, згадаўшыся, і ўсхвалявала Янышу грудзі, выціснула сълёзы з вачэй? Можа і яно. А моё чыстае, мяккае паветра, што ціха шчакатала хілыя лёгкія, забіраючыся ў самыя далёкія, ужо адвыкшыя дыхаць, вонкі; тая ўсёнапаўняючая съветласць, каторая п'яніла вончы; тая бяскрайная хвала ясных калёраў і зыкаў, што лілазіла праз яго істэрыйную душу, уздымала яе і з салодкім болем пракранывалася да чуткіх паслья хваробы нэрваў? Хто скажа? Невядома, з чаго, але перапоўнілася душа яго, і чуцьцё, успляснуўшы за край, вылілася праз сълёзы. І калі з мучанічаскі-прасьвятлеўшым тварам ішоў Яныш назад, сэрца яго сагравала ўсёлагаслаўляючая любоў: роўна бліз-

кім і мілым здаваўся і выпаўзаўшы з гразна-рыжага гною такі съмешны чырвоны чарвяк і жавараначак, рассыпаўшыся пэрламі ў звонкім небе. І ня менш залітага сонцам вольнага абшару радаваў залаты, пыльны сонечны прамен, прабіўшыся праз ваконца невялічкай каморы, у каторую вярнуўся Яныш.

Вясёла шагаў акрэпшы Яныш па вясенняй зямлі, успашнай растануўшым сънегам, поўнай жыцьцёвых сокаў, каторая так і выпіралі з яе, наліваючы кожную гібкую галіну, кожны ярка-зялёны съцебель. Нязылічанымі, нявідзімымі вонку дзірачкамі дыхалі маладыя, 'шчэ незапылённая лісьцікі дзярэўя, а пад імі на зямлі былі кінуты лахмоцці ценяў, хаваўшых чыстае золата, каторое ясна блішчэла праз кожную іх дзіру. І ня стрымаўся Яныш,—распластаўся ён на траве, і палілася яму ў душу салодкая ціхая лень, што тонкім хмелем плыла ў съветлым, расплаўленым сонцам паветры, адбівалася ў вачох, у мяккай бяспрычыннай усьмешцы,—і заражыў яго і дрымотай агарнуў непрарыўны ласкаючы вуха шум съвежых лісьцяў і невядома дзе пачынаўшыся і зьнікаўшы чисты звон; ціха дрыжэў ён у паветры і нямаведама было: ці то гладкія, белыя каменчыкі грукацелі пад дзюрочашчай вадой; ці то пчолкі бруялі, і ўторвалі ім конікі трэскам; ці далятаў з далёкага гасцінцу невялічкі перазвон ботаў; ці то проста ў вушах ззвінела? Але і не хацелася Янушу паніць гэтае, не хацелася ні думаць, ні варушицца. Вакол скіліліся съцебялькі зёлак. Сіненкі цвяточкі над самай галавою павіс і вабіў спусцицца тоўстага, махнатага, чорнага чмеля з чырвоным задком. Вышэй круціліся рознакалёныя мухі, хісталіся галіны клянку, і праз выразныя цёмныя лісты дубоў сінела далёкае неба; пад ім маруда пра-плывалі бледныя хмаркі, гледзячы на каторая, можна было забыць аб руху часу...

## МАДОННА.

(Э т ю д.).

Не позволите ли вы мне, голубь мой, подсесть к вам на скамейку? Хорошо тут у вас: и тенечек есть, и публики мимо по аллее ходит немногого, и Волгу верст на пять видно... да и вы-то, как я погляжу, юноша симпатичный. Ежели судить по окольшу фуражки, то студент какой-либо, надо полагать. Ну, а я... «проходимец»—всего охотнее называю я себя; любимейшее это словечко мое.

Не подумайте только, что я из некоторой житейской умеренности сие названье выискал. Есть, есть, знаете-ли, в душе человека этакое чувство, что так и подталкивает тебя вперед забежать, в глаза заглянуть и хвостом повилять: «Что, мол, я значу? Я—птица низкого полета». И для чего, сказать к слову, проделывается это? Из боязни одной, чтобы кто со стороны к нему с теми же словами не адресовался. Ну, а коли сам себя этак аттестовал,—обиды, кажись, и быть не может; хуже ведь не назовут. Еще даже можно проголодавшееся самолюбие подкормить. Ибо, милый мой юноша, иной ближний, по доброте душевной, тут же вам скажет: «Это вы уж, Иван Иванович, того... зря себя хаете... Дело бывалое.

Теперь загляните-ка на минутку в область филологии. Проходимцем я себя называю, держа в памяти исконное славянское значение этого слова—уж очень хорошо оно серцевину моего существа нащупывает. Грунта твердого под ногами не имею я в жизни сей, вот что. Впрочем, ежели кто из нашей братии хочет выразиться покудрявее, то «взыскующим град» себя называет. Помните, у Михайловского

в «Карьере Оладушкина», в последней главе,—«Сказки Толгина» называется? Высоко-художественное место дал покойный. Ну, да это в сторону!

Что есть проходимец? Человек недвижимым имуществом не обладающий, да и движимость у него в соответствии с этим находится. Но главное—недвижимость: оседлости, стало быть, нет. Теперь спрошу я вас—что, опричь обиды, могли вложить в это слово люди, обладающие, на худой конец, одноэтажным или двух-этажным там? Само собой, ничего. Вздумает, скажем, Настенька или Катенька за кого-либо из нашего брата замуж выйти, а мамаша сейчас же к ней: «Опомнись, за кого ты идешь? За проходимца!» Та и сама видит, что немножко ошиблась; опрометчивость-то, конечно, исправит, ну а к слову тем временем брезгливость все липнет да липнет, так что под конец коренной сути его и совсем стали не видать. А само по себе это слово отнюдь не зазорно.

Впрочем, знаете ли, к чему я разговор этот завел? Рассказцем мне хочется попотчивать вас. Давеча пристал наш пароход, на пароходе я еду, и сейчас, например, лишь гудка его жду,—так пристали мы, говорю, у Бабаек,—пристань такая пониже Ярославля есть. Народу собралось довольно густо, и, между прочим, была девченка одна... самая обыкновенная босоногая девченка, лет восьми или девяти там,—землянику пришла продавать. Сама—ребенок, в куклы бы ей еще играть, но, однако, уже младенца держит в руках. Вы, я чаю, таких нянек сотни на своем веку перевидели. Так вот, эта самая девочка один случай из прошлой жизни напомнила мне собой,—хороший был случай, даром, что я его совсем, почитай, забыл. Лет десять, может быть, никогда не вспоминал, а тут вдруг зашевелилось все в памяти, встало, словно перед глазами, и, знаете, весь день хотелось мне об этом случае кому-нибудь рассказать. Может быть, назойливо это малость... да ведь у вас, как я погляжу, все равно дела никакого нет... так вы уж простите старика.

\* \* \*

Случилось это лет двенадцать тому назад. Россию я в ту пору должен был покинуть, очутился в Дрездене, обосно-

вался в нем и, само собой, начал в тамошнюю картинную галлерею похаживать. Много хорошего и даже просветляющего довелось мне увидеть, но всего лучше были Мадонны. Это, впрочем, и во всяком мало-мальски полном собрании старинного европейского искусства так бывает. Вы и сами знаете, надо полагать, что Мадонны эти—соль всей живописи тогдашней, а потому, стало быть, и всяческой; ибо вряд ли можно сказать, что с тех пор живопись далеко вперед ушла. Ну там в мелочах техники, может статься, и есть что-нибудь новое,—правду молвить, мало я смыслю в этих делах. Но чтобы по глубине вложенных в картины идей мы средневековые превзошли,—в этом, скажу я вам, можно сильно сомневаться. Во всяком случае, не видать что-то этого... обмеление какое-то пошло. Ну, а там—омута, до дна не достанешь. Взять хотя бы тех же Мадонн: такая, юноша мой, в иных из них широченная мысль таится,—в три обхвата прямо! Дубы такой величины сотни лет стоят—не валятся, тем паче—идеи. Эта, во всяком случае, выстояла, и до наших дней во всей своей красе дожила. Только высказать суть ее—дело не совсем легкое.

Начну я хоть с того, что напрасно было бы считать средневековую живопись религиозной преимущественно, как ни кажется это на первый взгляд.

Религиозность сия не в содержании, а в форме больше была, или, вернее сказать, чуть ли только не в сюжетах одних. Традиция этакая существовала, что, мол, художнику картины из библейской жизни всего более пристало писать. Они, художники-то тогдашние, так и делали; а ежели их души не тем были полны, так что ж? Ведь все равно эти посторонние элементы к картинам так или иначе пристегивались, на манер этаких чужеядных растений процветали. Хочет, скажем, художник портрет своего заказчика нарисовать,—помещает его на картине в виде апостола, что ли. Возлюбленную свою какую-нибудь Юдифью представит или там в числе жен мироносиц изобразит. Пожелает свой итальянский или фламандский пейзаж дать или даже бытовую обстановку свою,—что-ж, и этому нет помехи, лишь бы у картины название по-церковнее было. Ну, а отвлечен-

ные идеи тем же способом пробовали воплощать. Про одну из этих-то идей у нас речь и пойдет.

Дело в том, голубь мой, что преклонение перед женщиной, которое чуть ли не всегда крупнейшим двигателем было, в те времена, можно сказать, до особенного обострения дошло. Трубадуры эти, суды любви... ну, и иное проще... много всяческого было... Или хоть вот Петрарку с Дантом возьмите. Впрочем, это вы и сами, чай, не хуже меня знаете. Одно только я отмечу: ежели вы преклоняетесь перед женщиной, то, стало быть, или девственности ее, или материинству целом бьете. Да оно и понятно,—весь лишь в этих двух видах женщина выступает, третьего же, очевидно, и быть не может.

А не очевидно ли, государь мой,—перебью я на минутку себя,—не очевидно ли, что, скажем, солнце вокруг земли ходит? Именно, что очевидно. Потому я так говорю, что художники, о которых речь идет, перед очевидностью не остановились. Напротив, цельности, что-ли, жаждя, или образ высшей красоты создать стремясь, попробовали они в одном лице слить между собой черты и девственной и материинской красы. Слить, понимаете, и образом этим завершить все здание искусства, выросшее из преклонения перед женственностью и ее красотой.

Головокружительное намерение было. Тут-то традиция писать Мадонн и пригодилась, ибо давала она готовые формы для воплощения мысли этой. Изображаючи ее, сию Деву-Мать, они всего легче могли передать эту идею свою. И передали, скажу я вам. А так как Мадонны эти—недостижимые вершины искусства, Монбланы его, что-ли, то, стало быть, как я и говорил, слияние обеих сторон женственности в некоторый монолит—это и есть венец всяческой красоты.

Конечно, не все Мадонны эту идею в себе таят. Отнюдь нет. Напротив, большинство из них изображает просто, девушек, у которых, бог весть почему, на руках ребенок сидит. Да и те мастера, у Мадонн которых сквозь девичье лицо материнское выражение выступает,—и они, говорю я, быть может, к воплощению этого совершенно бессознательно стремились. Признаться сказать, плохо я в истории или

теории там живописи разбираюсь, так что ни об чем тут с уверенностью говорить не могу. Может статья и то, что я съезживаю всем известную Америку открывая, по нашей русской привычке «до всего своим умом дойти». Впрочем, я дошел-то до этого я не сразу, не тогда, когда был в галерее, а уж спустя несколько времени после того. Пожалуй, на Мадонн смотрел, так разве только еще нашупывал это и все что-то забытое вспоминал... и вспомнить не мог.

По этому поводу сделаем-ка несколько шагов по боковой тропинке. Не кажется ли вам, что все искусства— живопись и музыка особенно—тем на нас действуют, что заставляют прошлое вспомнить? И не потому ли мы их любим, что они этому потоку воспоминаний столь широкое русло пролагают?

Впрочем, как бы оно там ни было, а я стоял перед Мадоннами, вспоминал, и, наконец, вспомнил.

\* \* \*

Происшествие, которое всплыло в моей памяти, случилось в ту пору, когда был я еще только студентом... не таким, впрочем, как вы, а студентом семинарии. Из коло-кольных дворян я происхожу. Жил я в деревне у отца и там, между прочим, от нечего делать, с ружьишком похаживал, летние дни коротаючи. Собака у меня, само собой, была, «Неро» прозвывалась,—полукровок; помешик местный Иван Васильич еще щенком подарил. Чуть свет, я, стало быть, это ружьеско свое за плечи, собаку свисну, и махну за ду-пелями там или за бекасами. На болоте и кряковые утки водились. Ну, да это, впрочем, к делу не идет.

Вышел я так один раз из дома, до полудня пробродил, подстрелил, помнится, что-то и обратно домой повернулся. Итти пришлось через деревню Старый Майдан. Пора была рабочая, а потому на улице—ни души. Разве только малые и тех что-то не видать. Иду я—и вдруг слышу детский плач. Глядь,—какой-то сопливый карапуз, лет двух, побежал было, напугавшись моего «Неро», да споткнулся, упал и на четверенках к своей няньке с ревом ползет. Подполз—и в подол

к ней лицом уткнулся. А нянька сия,—ну, просто, девченка, лет восьми, наклонилась к нему этак заботливо, рожицу рукавом утерла и, знаете, разными там женскими словами уговаривать начала. Дело житейское, сколько раз уж виденное. Но тут, помню, шибко поразило меня чисто материнское выражение, которое в эту минуту проплыло на ее лице.

Собственно, ведь, ласковость материнская, хоть и хорошая, правда, вещь, только уж слишком привычная нам, ставшая чем-то должным,—от матери, конечно, должностным. У нее это нечто, само собой разумеющееся, и потому, может быть, иных сердец и не трогает, даже внимания к себе мало привлекает. Что, в самом деле, удивительного, если у матери и чувства материнские? А вот когда я их в чертах девушки,—да и не девушки, а недоростка-девченки,—увидел, тут-то, в этом-то именно сочетании, они и поразили меня, показались мне... трудно выразить, чем показались... и дивным чем-то, и несказанно-милым. А девченка эта— оборванная, знаете, худенькая, замурзанная. Не красотой лица она брала, а, так сказать... Не люблю я громких слов, но тут, пожалуй, других и не подберешь. Высшая красота у нее была; только уж потом, стоя перед дрезденскими Мадоннами и вспоминая этот случай, понял я, что видел именно ту красоту, которую художники старались запечатлеть в этих картинах.

Я отнюдь не восхищаюсь деревенским обычаем оставлять чуть-ли не грудных ребятишек на догляд малолетков. И тем, и другим от этого плохо бывает. Девченке бы поиграть, побегать,—а ее вместо того с ребенком нянчиться заставляют. А уж какая она там нянька? За самой еще присмотр надобен. А все ж таки, что бы ни говорили, должна в таких няньках задушевная внимательность к детям развиться, готовность всегда уберечь, защитить, ответить за них на себя взять. Сильно душа от этого похорошеть может. Русский народ давно это заприметил и наблюдения свои в сказках закрепил.

Хорошо бы, государь мой, было, коли бы явился критик какой-нибудь с широкой душою, который бы к сказ-

кам, как к некоторому чисто-литературному материалу, подошел, который бы попробовал основные сказочные типы наметить и опять таки с чисто-литературной точки зрения разобрать. Есть, например, прекрасный тип,—шибко я его люблю,—тип хорошей русской девушки. Во многих сказках пробовал народ этот тип обрисовать, в столкновении со всевозможными обстоятельствами разные стороны его изобразить. Но всего примечательнее сказка о братце Иванушке и сестрице Аленушке. Как вы думаете, кто такая Аленушка? Это и есть та самая девочка, об которой я вам сейчас рассказал. Да, именно такая восьмилетняя деревенская нянька. Вы хотя бы на то самое внимание обратите, кто кого обороняет, кто о ком заботится,—брать о сестре или сестра о брате? А возьмите-ка вы какую-либо сочиненную сказку, выдуманную писателем, т.-е. человеком, девочки которого нянчатся с куклами, но отнюдь не с младшими братьями и сестрицами. Ведь в ней, в сказке этой, при таких же обстоятельствах все, наверное, было бы наоборот, и не сестра за брата, а брат за сестру грудью бы встал. Нет, это, что вы там ни говорите, черта не случайная, зря она появиться не могла. Тут народ свои наблюдения над жизнью выражал, и, на этих вот нянек-недолетков внимательным взглядом взглянувши, создал образ девочки с материнскими чувствами,—образ, как видите, в серию всех же Мадонн входящий.

Твердо говорю, что тип этот должно выше даже шекспировских типов поставить. Есть у Шекспира Офелия, например, и, спора нет, хороша она, но насколько мельче ее образ по сравнению с Аленушкой нашей. Конечно, и смешным и неуместным покажется вам это сравнение мое, но подумайте немного, и, быть может, вы почувствуете, что у этих слов есть своя правда.

\* \* \*

Вот, голубь мой, о чем мне хотелось вам рассказать, т.-е. не вам собственно, а всякому человеку, перед которым можно было бы малость душу распахнуть. Как ни обидно это, а вижу я, что не мог передать всего, что хотелось...

так что вы, пожалуй, и не поймете, почему меня так на разговор потянуло. Главное же, не удалось мне всю суть дела в должном тоне изобразить. Впрочем, и не пробовал этого я,—тде уж мне там рассказчиком быть. Да и то сказать—даже у самого речистого человека разговор, словно вон Волга эта: порой мелеет, порой в сторону сворачивает с надлежащего русла, ну, а порой и чистой, и глубокой струею течет.

## СОН-ТРАВА.

(Как повелись сказочники на Руси).

Лег раз один белоголовый мальчик-подпасок в степи у ручья, поглядывая за стадом, сорвал попавшуюся под руки былинку, попробовал ее понюхать да тут же и заснул: это сон-трава ему попалась. Печет жаркое солнце ему голову, синяя муха, жужжа, опустилась на его лицо; но ничего не чувствует мальчик, крепко спит, и снятся ему незабываемые сны.

Видит мальчик, как Иван-царевич скакет темным лесом на сером волке. Стар уж волк; тяжело, с хрипом дышет он, pena падает с его поседевшей морды, взмокли и темными сделались от пота худые бока, и слышно Иван-царевичу, как глухо бьется верное волчье сердце. Но хочет волк со служить ему в последний раз свою службу. Три дня и три ночи бежал он жесткими лапами по пустынным тропам, поблескивая своими зелеными глазами, а на четвертый день принес Иван-царевича к садам царя Далмата, где на золотом дереве висела дивная клетка с Жар-птицей. Подкрался царевич, схватил осторожно клетку—и грянул в воздухе милый звон серебряных колокольчиков, созывая стражу. А говорил ведь серый волк Ивану-царевичу: «Не тронь клетки, возьми одну только Жар-птицу, а не то беда будет».

Или видит мальчик, как призадумался в чистом по лушке Саур-богатырь; перед ним бел-горюч камень, от того ли камня идут три дороженьки, и надпись на камне высечена: поедешь направо—коня потеряешь, поедешь на-

лево—останешься без золотой казны, поедешь прямо—сам жив не будешь. И едет богатырь прямо. Почасту он сходит с коня, припадает к сырой земле, чутко слушает: уж не гудит ли мать сыра-земля, уж не движется ли откуда рать несметная. Но не слышно ничего, и хоть гибель ждет богатыря, но не в бою она ему суждена.

И видит во сне Аленушку—маленьку девочку из тех, что по деревням меньших братишек нянчат. Жала их мать спелую рожь, и пошла Аленушка с братцем Иванушкой к матери, да заблудились они в высокой ржи и в чужую сторону зашли. Стал Иванушка барабашком, а Аленушка с камнем на шее лежит в синем омуте реки. И жалобно просит-молит барабашек на речном берегу: «Аленушка, сестрица Аленушка! Выйди, выплыви ко мне на бережечек. Огни палият горючие, ножи точат булатные, хотят меня зарезати». Ах, как ответила сестрица Аленушка: «Не подняться мне на вольный свет. Камень тяжкий меня тянет ко дну, по плечам легли рассыпные пески, косы русые с травой перевились».

А то видит мальчик коренастый дуб; смурый орел сидел на сырому дубу, а в когтях держал злого ворона. Он не был его—все выспрашивал: что творится на святой Руси. Отвечал ему ворон таковы слова: «Как под кустиком, под ракитовым, там лежит убит добрый молодец. В головах его стоит матушка, по бокам сестра с молодой женой. Мать заплакала—как погоды бьют, а сестра его—как ручьи текут, молодая жена—как роса падет. Взойдет солнце—росу выслушит».

Кончился этот сон—и уж видит мальчик дивную Феникс-птицу. Качается Феникс-птица на ветвях цветущего дерева, глаза закрывает, перья распускает, песни распевает. Кто ее заслышит—забудет тот отца и мать, все покинет, и ничего ему уже в жизни не нужно, кроме того, чтобы, не отрываясь, слушать дивные песни. А и жалобно же поет Феникс-птица,—все о прошлом, невозвратно загубленном и потерянном томится:

«Не светить солнцу ярче вешнего,  
Не любить душе жарче прежнего».

А вот и голый, занесенный снегом лес. Иней повис на черных сучьях, каркают голодные вороны, а вверху холодным блеском переливаются звезды. Пусто, безлюдно в лесу; только под одною елочкой притулилась бедная девушка Машенька. Завез ее сюда отец по наговорам злой мачехи да и бросил одну-единешеньку в лесу. А ведь никогда никому Машенька не согрубила, ни в чем не попрекнула—тихая она, безответная девушка была. Сидит она под елочкой пригорюнившись, а седой Мороз землю студит, девицу знобит, в деревьях потрескивает, Машеньку с издевкой выспрашивает: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»—«Тепло, тепло, Морозушка».

Видит мальчик, как мать сына в дальний путь снаряжала, зароки клала, таково его наставляла: «А придет час твой смертный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмижды семью, распростишь с родными и кровными, пропади грудью к сырой земле и усни сном крепким, непробудным».

А еще снилось, как привязалось к девице горе злосчастное. Ее мать в колыбели качала, а горе над нею стояло. Девица от горя замуж пошла, а горе за нею с детками. Девица от горя в темный лес, а горе бежит и дорогу показывает. Девица от горя в могилу пошла, а горе ее сырью землею засыпало.

Так сон за сном идет, друг дружку догоняют, и не проснуться бы мальчику-подпаску во век, если бы только не пастух. Заприметил он, что подпасок спит, а скотина тем временем разбредается, подошел и порядком таки его в сердцах тряхнул. Выпала из рук у паренька сон-трава, и пробудился он. Но не идут виденные сны у него из головы. Стал он людям их говорить, а люди над ним смеются: «Полно тебе небылицы сказывать! Ты бы лучше за стадом присмотрел».

Но не послушал их мальчик. Бросил он дом свой, все оставил и всю жизнь свою ходил по земле, сны свои дивные рассказывал. И иной человек усмехнется да рукой махнет, а другой рад послушать, сам его зовет и подарки дарит. А случалось и так, что послушает—послушает его человек и начнет томиться бог-весть о чем. Все чует он, как где-то

далеко, за синими морями, за дремучими лесами, бежит, задыхаясь, серый волк; видит, как развертывается скатерть-самобранка; слышит, как поют гусли-самогуды, струны тихо выговаривают:

«Подуй, подуй, погодушка немаленькая,  
Раздуй, развей рябинушку кудрявенькую»...

Не найдет себе покоя такой человек, будет он всю жизнь свою томиться, обо всем этом людям рассказывать; и не с одним человеком, не с двумя случилось так, а многие тысячи их бродили и бродят по русской земле, дивные сказки сказываючи.

Так и повелись сказочники на Руси.

С Т Р А Ш Н О Е.  
(Миниатюра).

Только когда небо совершенно просветлело, и побледнел багрянец утренней зари, Семенов выполз из окопа. Ночной бой кончился, тул пальбы смолк, враг отступил. Вокруг лежали убитые, исковерканные раскаленным металлом снарядов, с оторванными, переломанными членами, вырванными внутренностями. Но глядеть на это было не страшно. На то и война. Ко всему привыкает человек.

И совсем уже не страшно было смотреть на живых людей, которые начинали суетиться вокруг, прося огонька для папироски, заваривая чай. Один даже просто лежал на земле в удобной позе и смотрел прямо в небо, синевшее над его головой. А по небу тихо плыли облака, и, вероятно, также тихо проплывали мысли в голове этого мечтательно лежащего человека.

Но Семенов вдруг вздрогнул.

Крупный рыжий муравей вынырнул из волос мечтателя, пробежал по его виску и пополз через глаз. И веко лежавшего не дрогнуло, и попрежнему широко были раскрыты его глаза.

Это было страшно.

## КАТЫШ.

(Из детской жизни).

Нынешнею пасхальною ночью Вася пришел из церкви домой взволнованным, растроганным и счастливым. Правда, также чувствовали себя и все домашние—и мама, и братиш-ка Сережа, и няня Ульяна, но Вася имел на это особые причины. Началось с того, что встретившийся с ним у Кирилла и Мефодия (так называлась гимназическая церковь) «математик» Юрий Степанович пообещал перевести его во второй класс без экзамена, взяв с него обещание заниматься. Значит, Вася уже почти второклассник. Потом, когда он вышел из алтаря с тарелочкой, Соня положила ему серебряную монету, попросила сдачи и очень мило покраснела, получив ее заранее припасенными новенькими копейками; это ведь считалось намеком на нежные чувства. Наконец, христосуясь в церкви с Васей, тетя Таня достала из корзиночки и преподнесла ему яйцо «катыш»—почти совершенно круглое, похожее на мячик. Это был прекрасный катыш! Такого Вася, пожалуй, и не видал. Вот будет удача, когда он завтра выйдет с ним катать яйца.

И теперь, когда Вася, лежа в постели и засыпая, сквозь дрему вспоминал ласковую темень пасхальной ночи, могучее, но мягкое гудение большого колокола, веселый перезвон других, радостное пенье, ракеты, с треском взлетавшие и, проблистав разноцветными огнями, рассыпавшиеся в вышине, фантастическое полыханье красного бенгальского огня вокруг белой церкви, унизанной сияющими лампи-

онами,—ему все вспомнилось, и никак ясно припомниться не могло еще что-то радостное и приятное. «Ах, да, катыш!»—мелькнуло, наконец, у него в голове,—и с этой мыслью он заснул.

А утром Вася был уже на соседнем дворе, правый край которого, подходя к саду, полого спускался скатом на обе стороны, отчего сюда чуть не со всей улицы собирались ребятишки катать яйца. День выдался солнечный, погожий, и по двору на припеке уже бродило несколько кучек дереворы,—кто в легеньком пальтеце на распашку, а кто и просто в форменном мундирчике или цветной рубашке,—ведя пока что разговоры о необыкновенных качествах [предназначенных для катанья] яиц.

— Вот у меня яичко, так яичко. Прямо битка! Тупоносое.

— Сам ты, брат, тупоносый. Ты погляди, что у него за скорлупа? Как стукнется об яйцо,—тут твоей битке и конец. Наверняка разобьется. А вот у моего скорлупа—как у кокосового ореха! Ты пощупай, какое шероховатое.

— А я в прошлом году, помню, как начал катать мячиком по полному кону—шесть яиц сряду выкатывал. Вот Андрюшка видел, не даст соврать. Ведь правда?

Но Андрюшка, верткий, чернявый мальчуган, не отвечая, поворачивается и кричит:

— Начинать, что ли?

— Начинать! Считаться! Считаться!

Ребята становятся в круг. Считает все тот же Андрюшка, гроза окрестных садов и признанный ватажок (как говорится «закоперщик») во всяческих играх. Тыкая поочередно каждому в грудь пальцем, он отрывисто бормочет:

Катилося яблочко вдоль огорода;

Кто его поднял, тот воевода.

Шишель вышел,

Пошел вон.

Те, кому достается катить в числе первых, досадуют; было бы выгоднее бить позже, когда на кону соберется больше яиц. Поэтому все внимательно следят, чтобы

Андрюшка не спутовал. Наконец, ему надоедает произносить одни и те же слова, и он начинает на новый лад:

Между нами, молодцами,  
Есть один большой дурак.

Раз, два, три...

Но тут Андрюшка осекается: он видит, что последнее слово должно упасть на него. И под общий смех, Вася до-канчивает счет:

Это верно ты.

Дальше какой то гимназистик считает словами из ла-тинского правила, уложенного в двустишие:

Puer, socer, vesper, gener,  
Liber, miser, asper, tener.

Наконец, все «пересчитались», длинной чертой по земле отмечен «кон», и игра началась. Тихо покатилось с пригорочка первое яйцо, начало описывать пяткой кругую дугу, заколыхалось на одном месте и стало. Следующий игрок выбрал подходящее по весу и форме яйцо, наметился и выпустил его из пальцев под чей-то выкрик:

— Бей, да мимо!

— А ты не говори под руку.

Раздается смех: оказалось, что игрок второпях пустил яйцо пяткой не в ту сторону, и оно теперь повернуло от своей цели в другой конец двора. Катится еще яйцо, и еще, и еще—и вскоре они яркими пятнами пестрят по всему скату двора, чистенькие, глянцовитые, всяких цветов: красные, синие, желтые, зеленые...

Васин катыш возбуждает у всех и зависть и восхищение. Тихо колыхаясь с боку на бок, плавно идет он, не описывая, как другие яйца, пяткой дугу, но все время катясь по прямой линии, и ударяет в намеченное желтое яйцо. Вася с торжествующим видом—еще бы, какова ведь битка!—забирает его и пускает катыш снова: по правилам игры бьют до первого промаха. Опять плавно катится верно нацеленный катыш, поблескивая на солнце своей синей скорлупой—и внезапно застrevает в небольшой незамеченной Васей ямке. Раздается крик:

— Чур, яйца не переменять.

Да, таково признанное правило. Вася становится не по себе. Ах, какой промах он сделал! И как он не заметил этой проклятой ямки? А теперь, того и гляди, выбьет кто-нибудь его редкостный катыш! Конечно, кто упустит случай выиграть такое яйцо?

Вася с тоской смотрит, как игроки, один за другим, тщательно выбирают битки, прицеливаются, пробуют счастья то с того, то с другого места. Все остальные яйца забыты, бьют исключительно по Васиному [катышу], волнуются, входят в азарт, бегут вслед за катящейся биткой, как бы стараясь помочь ей. Андрюшка поет над самым Васиным ухом: «Ах, попалась, птичка, стой!» Выбьют, непременно выбьют его катыш! Вот этот Андрюшка и выбьет, коли другие промахнутся. И зачем было только рисковать таким яйцом.

Васин катыш шел не тем путем, как другие яйца, и потому попасть в него нелегко. Но с каждым разом все вернее становится прицел игроков, все ближе к катышу ложатся битки — и вскоре уже с полдюжины их лежит вокруг него, подбодряя бить сюда: не попадешь в катыш, так почти наверное выбьеш какое-нибудь другое яйцо... Но судьба сжалась над Васей: никто его катыша не выбил. Он поспешно хватает его, с облегчением чувствуя себя избавившимся от опасности, и говорит:

— Ишь, как тут яйца легли! Куча-кучей. Пожалуй, простой биткой лучше попадешь, чем катышем.

Вася хитрит: после всего, что он сейчас пережил, ожидая с затаенным волнением каждое новое яйцо, выпущенное против его катыша, он боится вновь подвергнуть его опасности. Но дело у Васи не клеится, ему становится скучно, и, проиграв несколько яиц, он бросает игру и вяло отходит к сторонке. Вот на двор выбегает с двумя яйцами в руке, взрослая барышня Верочка и кричит:

— Примите и меня играть.

Ее принимают. Она быстро проигрывает и убегает домой. Вступает в игру и Антон Никифорович, портной с того же двора. Он, наоборот, то и дело попадает, но выбитые

яйца делит между ребятишками, которые совсем «проставились» и должны выходить из игры.

— Берите! Чего там...

Но смотреть надоедает еще скорей, чем надоело играть без катыша. Вася плетется домой.

Дома никого нет, кроме няни Ульяны: Сережка катает яйца, а старшие ушли в гости. Вася бродит по комнатам, не зная, за что приняться; наконец, подходит к окну. С соседнего двора доносятся веселые крики играющих. Что же он то? Ведь у него — катыш, и какой еще катыш. А пройдет неделя, перестанут катать яйца — к чему тогда будет Васе он. И зачем было радоваться, хвалиться им, если не играть. Ведь что вышло: все играют, все рады, а он уныло бродит и не находит себе места. Нет, надо не терять времени, не робеть, не дрожать за судьбу своего катыша, не побояться рискнуть им, чтобы не упрекать потом себя, не думать с тоской, что был у него катыш, да ничего он не сумел с ним сделать.

Вася окончательно решается и идет играть. На дворе народу еще больше, тут же стоит и Соня. Вася подходит к ней и заводит разговор:

— Посмотрите, это катыш. У него носка от пятки не отлишишь, он и катится прямо, никуда не свернет; а всякое другое яйцо сворачивает, куда пятка тянет. Вон то красное яйцо — видите, вон? Его таким катышом можно выбить, но простым яйцом — никогда. На трудном месте лежит.

— Выбью и простым — бурчит стоящий тут же Андрюшка.

Вася меряет его взглядом с ног до головы и говорит выразительно:

— Подзадаривать не люблю, а не выбить.

— Давай спорить, что выбью?

— Давай! А об чем?

— Ставь катыш, а я поставлю перочинный ножик, ведь видел, еще новенький. Что, небось, сдал?

Отказаться нельзя — ножик стоит катыша, да и Сонечка тут. Какой-то мальчуган разнимает им руки, приговаривая: «Чур, с раз'емщика не брать». Андрюшка роется в своих [битках], выбирает, переходит с места на место, высматривая, откуда бы удобнее бить, и наконец, пускает битку; все за-

Молкают и, не отрываясь, смотрят, как она катится вниз, делает поворот и ударяется в назначенное яйцо. Раздаются восклицания:

— Вот это так ловко!

— Ай да Андрюшка! Доказал себя! Молодца!

— Не форси другой раз,—кричит кто-то в лицо Васе.

— Подавай яйцо,—слышится над ухом голос Андрюшки. Вася, не глядя, сует ему катыш и понуро, словно побитый, отходит к сторонке.

Нет катыша!

Пропало все, чего он ждал, на что надеялся, чему радовался! Пропало в один миг, бесцельно и бесполезно—«ни за сизо перышко», как крикнул кто-то из толпы. Было в руках у него счастье, но Вася упустил его, и оно уже не вернется. Ах, как метко идет катыш, пущенный Андрюшкой!

Нет катыша!

Вася, ни с кем не прощаясь, поворачивается и, жмясь к стене, идет домой.

---





Магіла М. Багдановіча ў Ялце.  
З фотографічнае карткі 1924-га году.





## Акулько замест увагі таємниць скривання.

— Куди замінилась у саду піструхом розбійниця? Скінчилася ж моя тваринка! — викликав Р. Балашовський.

— Наскільки відомо, в землі дружини-піструхи висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Наскільки відомо, вони залишають яйця та віддають їх птахам.

## У В А Г І

— Приміщення піструхами в саду піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— У цій місцині піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Приміщення піструхами в саду піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

— Відомо, що піструхами висиджують яйця, а в іншому випадку вони залишають яйця та віддають їх птахам.

Y B A L I

## Агульны зъмест уваг і прынятых скарачэньні.

Увагі зъмяшчаюць у сабе наступныя весткі, звязаныя з гісторыяю тэксту і моваю твораў М. Багдановіча.

1. Называецца орыгінал, з якога друкуеца верш; калі верш друкуеца не з часопісу, а з аўтографу, дык называецца папка рукапісаў М. Багдановіча, яе разьдзел і нумар аўтографу ў разьдзеле\*).

2. Паказваецца дата, калі напісаны верш і калі першы раз друкаваўся твор.

3. Прыводзяцца варыянты (рукапісныя і друкаваныя) вершу поўнасцю ці паасобных яго частак, парабаўнайна з тым орыгіналам, з якога ён перадрукуюваецца ў даным выданыні.

4. Дзе можна было, даюцца фактычныя даведкі аб зъмесце і мастицкім стылі данага вершу.

5. Зазначаюцца тыя правапісныя асаблівасці ў вершах Багдановіча, якія засталіся неперакладзенымі на сучасны правапіс па вымаганнях версыфікацыі, а таксама некаторыя яўнай адступаніні ад беларускіх лексыкі (русызмы і полёнізмы), для замены якіх беларускім словамі не знайшлося адпаведных слоў і зваротаў у варыянтах да данага вершу.

Прыклады русізмаў і полёнізмаў, якія іншы раз даюцца ніжэй, ня трэба разглядаць, як нешта бяспрэчнае; яны даюцца толькі для хараствастыкі лексыкі поэты, якія на ў поўнай меры ўстанавілася. Больш да-кладнае выдзяленне неўласцівых беларускай літаратурнай мове лексычных элементаў у творах Багдановіча можа быць зроблена толькі шляхам навуковага вывучэння яго мовы.

6. У звязку з гэтаю схемаю ўваг, пры ўкладаныні іх часам ужываюцца наступныя скарачэнні:

п—папка. Пры гэтым скарачэнні даюцца два ці тры нумары: 1-шы—папкі, 2-гі—разьдзелу і 3-ці—месца аўтографу ў разьдзеле (пры двух нумарах: першы—папкі, другі—месца аўтографу ў папцы).

в—верш.

газ.—газета.

час.—часопіс.

„Н. Н.“—„Наша Ніва“, газета, якая выходзіла ў Вільні з 10/23 лістапада 1906 году да восені 1915 г.

зам.—замест.

бел.—беларуская (мова).

рас.—расійская.

літ.—літаратурная.

\* ) Рукапісы захоўваюцца ў Інстытуце Беларускай Культуры.

1915-жылдан күнгөнгө Атасу мактастың тарбиялық мектебінде жұмыс жүргізілді. Атасу мактастың тарбиялық мектебінде жұмыс жүргізілді. Атасу мактастың тарбиялық мектебінде жұмыс жүргізілді. Атасу мактастың тарбиялық мектебінде жұмыс жүргізілді.

## I.

## Орыгінальныя вершы

1908—1917

У першы разъдзел увайшлі ўсе сабраныя Камісіяй орыгінальныя вершы поэты, якія былі напісаны ім з першых дзён яго літаратурнай дзеячасці, за выключэннем „Вянка“, які захованы ў ранейшым выглядзе і выдрукаваны ў 2-ім разъдзеле I-га тому, і 2-х вершаў з папкі № VI—„Хмурныя, цёмныя гудзяць і шэпчуць елі“ і „Русалка“. Гэтая абодва вершы, як узоры ранынх, неапрацаваных у мове (русіцызмы) і ў мастацкім стылі (рытміцы, падбору вобразаў), зъмешчаны ў канцы ўваг да 1-га разъдзелу. Вершы 1908-1917 г. г. узяты часткаю з рукапісаў поэты і часткаю з пэрыодычных выданняў (у тым ліку і з беларускіх календароў), дзе яны былі выдрукаваны.

Датующа гэтая вершы ці на падставе аўтарскай паметкі ў аўтографе, і, калі аўтографу няма, тым годам, калі яны былі ўпіршыню выдрукаваны. У паасобных выпадках даты ўстаноўлены гадана на падставе некаторых допытаў, а б чым ніжэй дающа адпаведныя даведкі.

Пры датаваныні вершаў Камісіяй выкарыстаны ссыпсы, якія былі ўкладзены поэтом для зборнікаў сваіх вершаў „Красавік“ і „Шыпшина“. Зборнікі гэтая поэта выдаць не пасыпеў, але плян да іх складаўся ім і ў чарнавым выглядзе захаваўся ў папках IV (№№ 8, 39) і XI (№№ 11, 1). (Больш падрабязна аб гэтым гл. ўвагу да разъдзелу II).

1. *Мае песьні*. Верш друкующа з аўтографу (папка IV, № 12). Напісаны, як зазначана аўтарам у аўтографе, у 1908 годзе.

1 р. „Смутак дзъме душу“ напісаны поэтом, мабыць, замест „дзъме ў душу“.

У слове „ніявідзімы“ (15 р.) пісьменынкам ужыта форма, утвораная на ўзор расійскае літаратурнае мовы.

2. *Ноч*. Верш друкующа з аўтографу (папка VI, № 22). Напісаны ў 1908 г., як зазначана рукой аўтара ў аўтографе. Падпісаны „Максім Крыніца“. В. Ластоўскі ў лісьце да Літкамісіі ад 12-II-26 г. піша, што псеўдонім „Максім Крыніца“ быў даны Багдановічу Ядвігінам Ш.

Багдановіч ужываў форму дзеяпрыслоўя цяперашнягага часу: „аблівяя“ (5 р.), „качаясь“ (7 р.).

3. *На чужыне*. Верш першы раз друкаўся ў „Нашай Ніве“ 1909 г. Захаваўся ён і ў аўтографе (папка VI, № 23).

Наогул, у I разъдзеле ёсьць вершы, якія друкаваліся ў „Нашай Ніве“ і захаваліся ў рукапісах поэты. Усе гэтая вершы („На чужыне“, „Лясун“, „Прывольная цёмная пушча“)—№ 11, „Пугач“—№ 13, „Асенінай

ноччу” — № 14, „Зымяіны цар“ — № 23) друкующа ў выданыні з тэксту „Нашае Нівы“ з тae прычыны, што тэкст вершаў у „Н. Н.“ больш апрацаваны. Кім рабіліся папраўкі ў вершах поэты, што друкаваліся ў „Нашай Ніве“, Літаратурнай Камісіі невядома. В. Ластоўскі ў сваім лісьце ад 12-II-26 г. гаворыць, што папраўкі ў вершах, якія прысыпаліся ў „Н. Н.“, павінен быў рабіць Я. Купала. Мажліва, што вершы М. Багдановіча былі выпраўлены Я. Купалам ці кім-небудзь іншым з складу рэдакцыі „Н. Н.“, але магло быць і так, што гэтыя папраўкі выпадкова рабіліся і самім поэтом. Напрыклад, нам вядома, што ў лісьце да рэдакцыі „Н. Н.“ ад 31-VII-1912 г., у якім поэта просіць надрукаваць у „Вянку“ свае пераклады з Вэрлена, ім-жа, між іншым, прысланы папраўкі да вершаў: „Рыцар Няшчасць“ і „О, сум, усыні ў душы маей“.

Таму, што рукапісных тэкстаў вышэйпералічаных вершаў з аўтарскімі іншымі рэдакцыйнымі папраўкамі Літкамісія ня мела, дык для друку яна прымушана была браць друкаваны тэкст „Нашае Нівы“, як больш выпраўлены. З гэтага прычыны і верш „На чужыне“ друкуюцца з „Нашае Нівы“.

У аўтографе верш задатаваны 1908 годам і падпісаны „Максім Крыніца“.

Рукапісныя варыянты:

1 Навокала пышна цвяты расцьвятаюць...  
4 Наш родны, забыты ў цяню васілёк...

В. напамінае пераклад з А. Крымскага (гл. V раздзел № 286).

Да в. „На чужыне“ даецца копія аўтографу, як харктэрнага па пісьме да першых гадоў творчасці поэты.

4. З цыклю „Эрос“. „У косах схаваліся кветы“... Верш друкуюцца з аўтографу (п. VI, № 48). На падставе параўнання па пісьме з задатаванымі вершамі 1908 і 1909 г.г. Літаратурная Камісія ўмоўна адносіць дату напісання вершаў (з цыклю „Эрос“ №№ 4 і 5) да 1908-1909 г.г. Юнацкімі іх трэба лічыць і па харкторы трактоўкі выбранае поэтам тэмы.

У лексыцы зварачае на сябе ўвагу русіцызм — „няскромная“ (6).

5. З цыклю „Эрос“. „Зірнуй, як між валос...“ Верш друкуюцца з аўтографу (п. VI, № 30). Дата напісання (1908-1909 г.) устаноўлена гадана па пісьме (гл. вышэй увагу да в. № 4).

У 3-ім радку слова „згадаў“ ужыта поэтам ў сэнсе „вызываў“.

6. Я бальны, бяскрыдлаты поэт... Верш выдаецца з аўтографу. Напісаны ў 1909 г. на фотографічнай картачцы, зынімак з якой зымешчаны на 9-ай стар. Вершы прысьвечаны М. А. К-ай, з якой поэта пазнаёміўся ў Крыме на фэрме „Шалаш“, дзе лячыўся ўлетку 1909 г. („Матар'ялы для біографіі М. Багдановіча“ — бацькі поэты А. Я. Багдановіча). Гэтай-же асобе прысьвечаны і в. „Цемень“ (№ 18).

7. Нашай Ніве. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“. Першы раз друкаваўся ў „Н. Н.“ 1909 г. № 46.

8. Придзе вясна. Верш друкуюцца з „Нашае Нівы“ і задатаваны годам надрукавання — 1909. Напісаны быў не пазней 1908 г. Гэта відаць з наступнага: у канцы вершу ў „Н. Н.“ ёсьць прыпіска: „Ніжні-Ноўгарад“, а, як вядома, з Н.-Ноўгараду ў Яраслаўль поэта пераехаў улетку 1908 г. (Матэр'ялы да біографіі М. Б. бацькі поэты).

У 9-ым р. „сна“ зам. „сну“ застаўлена для захавання рыфмы.

Прыводзім пераклад гэтага вершу на украінскую мову, выдрукаваны ў „Літаратурна-Навуковім Вістніку“ 1909 г. № 9.

Прииде весна!  
Холодно. Вітер по полю гуляє,  
Вие, мов звір;  
Сніг підриває; нудьгу наганяє,  
Кепсько сих пір!  
Серце ж співає: гей, не нудися!  
Прииде весна!  
Крикне: прокинься земля! Разбудися  
З тяжкого сна.  
Сонце прогляне; зазеленіє  
Травка в гаю.  
Крикне весна і, як вітром, розвіє  
Скрутут мою.

9. Хрэсъбіны лясун. Верш друкуецца з „Нашае Нівы“ (1909 г. № 35-36), дзе першы раз надрукован.

10. Лясун. Сосны, елі... Верш друкуецца з аўтографу (п. VI, № 9). Дата ў аўтографе—1909 г. Падпісаны: „Максім Крыніца“.

У лексыцы вершу трэба зазначыць русіцызм „дзвіжэць“ (7 р.). У Форме—„у бару“ (8 р.) канчатак застаўлены для захаванья рыфмы з словам „кару“ (6 р.). У словах „кальшэць“, „дзвіжэць“ (7 р.) пакінута форма аўтографу.

11. Лясун. Прывольная, ўёмная пушча... Верш захаваўся ў аўтографах (папка VI, №№ 14 і 34). Выдаецца з „Нашай Нівы“ 1909 г. № 35-36. Падпісаны: „М. Крыніца“.

Рукапісныя варыянты (п. VI, № 14 і 34):

6 Гарачае сонца паліць...

8 Лясун на прыпеке ляжыць.

5 Словы—„дзіка“, „пустынна“ трэба разумець, як прыслоўі да дзея-слова „імшыцца“.

12. Старасыць. Верш выдаецца з аўтографу (папка VI, № 20). Задаваны 1909 годам. У аўтографе захаваўся падзаголовак вершу „Лес“. Згодна са зьместам, верш зъмяншаецца разам з іншымі вершамі, якія могуць быць аднесены да цыклу „Лясун“.

Рукапісныя варыянты:

8 Обломан...

Поэтам ужыта форма дзеяпрыметы і дзеяпрыслоўя цяперашняга часу: 3 р.—„жаўцеющчай“, 12—„упаўзая“.

13. Пугач. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ (1909 г. № 43), дзе першы раз друкаваўся. Захаваўся ў аўтографах (п. VI, № 16) з подпісам „М. Крыніца“. Для выданья ўзяты тэкст „Н. Н.“ (гл. ўвагу да в. „На чужыне“ № 3).

Чарнавая варыянты:

4 Пракашлася у гулкім лесе рэха.

5 І дрыжа, трасісь, канца чакаеш ночы.

7 Чырванеюще налітыйя кроўю вочы...

3 У 2-ім радку „съмеха“ зам. „съмеху“ застаецца для захаванья рыфмы словам „рэха“ (2 р.).

14. Асеньняй ноччу. Перадрук з („Нашай Нівы“. 1909 г. № 41). Захаваўся ён і ў аўтографах поэты, п. VI, № 15 (Гл. ўвагу да в. гэтага раздзелу „На чужыне“ № 3).

Напісаны, як зазначана рукою аўтара ў рукапісе, у 1909 годзе.

Рукапісныя варыянты:

1 Чарнеч за сажы стаў вечар...

- 5 А мне харашо пад вадою...  
 7 Калёсы штурхаю рукою.  
 8 Драмлю ў цяпле ў цішыне.  
 9 Калышацца, верціца жорнаў.  
 10 Трасеца ад ветру съцяна...

Верш сваім зъместам падходзіць да прынятых поэтам цыкляў „Лясун“ і „Вадзянік“ (гл. в. 94), дзея таго ён і зъмяшчаецца ў групе з вершамі „Лясун“ і „Пугач“.

У 12 р., „сна“ зам., „сну“ пакінута для рыфмы з словам „съцяна“ (10 р.).

15. *Падвей*. Верш друкуецца з аўтографу (папка VI, № 17). Напісаны ў 1909 годзе. У аўтографе верш падпісаны — „Максім Крыніца“. Вобраз „падвей“ паўтараецца ў вершы „Завіруха“ (№ 135).

9 „насоў“ — аўтарскі новатвор.

6 „рукава“ пакінута для рыфмы з словам „галава“. Русіцызм: 5 — „пляша“.

16. З песні ў *Беларускага музыкі*. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1909 г. № 39.

У 1-ым радку замест „гнуся“ Літ. Камісіяй унесена папраўка „гнусь“ для таго, каб вытрымаць разьмер вершу — анапэст.

У 9-ым — для рытуму Літ. Камісіяй выпраўлена „дрыгвою“ зам. „дрыгвой“.

17. *Над магілай*. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1909 г. № 1.

7 У „Н. Н.“ надрукавана „абвівае“. Літ. Камісіяю унесена папраўка: „венец абвівае“.

Верш друкаваўся і паукраінску ў часопісе „Літературна-Науковы Вітнік“ 1909 г. № 9. Гэты пераклад прыводзім.

### НАД МОГІЛОЮ.

Біля шляху в чистім полі  
 Могіла стойтъ.  
 Колом кружить заверюха,  
 Гуліе, шумітъ.  
 На могілі в самотні  
 Калина росте;  
 І/ вітер обвівае,  
 Метелица гне,  
 І/ кругом тої могіли  
 Співае, гудіть  
 Про того, хто в чистім полі  
 Похований спить...

18. *Цемень*. Выдаецца з „Нашае Нівы“ (1909 г. № 51-52). Верш прысьвечаны М. А. Кіц — наі. Трэба думаны, што М. Кіц — на тая-ж асона, якой прысьвечаны быў трыволет на фотографічнай картцы (гл. в. гэтага разьделу № 6). Загаловак вершу ў „Н. Н.“ — „Цемень“, а ў тэксле вершу ўжываецца „цемень“ і „цемнь“.

19. *Ліст у рэдакцыю „Нашай Нізы“*. Верш друкуецца з „Нашай Нівы“ (№ 47).

Віншаваныне рэдакцыі „Н. Нівы“ з чацвертаю гадавінаю існаванья газэты (23-XI 1906—23-XI 1910).

20. Скрылася кветамі ў полі магіла... Друкуеца з „Нашае Нівы“ 1912 г. № 30. Напісаны ў 1910 годзе, як назначана ў „Н. Н.“ (у канцы вершу). Верш захаваўся ў чарнавых аўтографах пад загалоўкам, „Магіла ў полі“ (IV, № 12, ст. 16).

Рукапісныя варыянты:

- 1 У чыстым полі скілітась магіла...
- 4 Хто пакоіща...
- 6 Што ў цвятох тваіх буйны бур'ян.
- 7 Прытаілася магіла съцяпная,
- 8 А на прости пяшчаны курган,
- 9 І ў жыцыці тое-ж самае. Людзі
- 10 Не пазнаюць, пачуўши твой съмех,
- 11 Колькі гора ў ізмучанай грудзі
- 12 Пахавае пад ім (другі) чалавек.

У 7-ым р. поэтам ужыты прыназоўнік „із“—„ізмучанай“ зам. „эмучанай“.

У 1-ым радку ў тэксьце „Нашай Ніве“ стаяла: „Скрылася кветамі“... (дактырль); Літ. Камісія адпаведна з разъмерам усяго вершу выпраўлена на „Скрылася кветамі“... (анапэст).

21. Вечар. Верш выдаеца з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 3.

22. Над морам. Верш выдаеца з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 42. На тэй падставе, што ў „Н. Н.“ выдрукавана „вечер салёны“ (а не „салоны“), Літ. Камісія ўнесла напраўку — „салёны“ (1-шы р.).

23. Зъмяіны цар. Верш друкуеца з тэксту „Нашае Нівы“ 1910 г. № 2. Захаваўся аўтограф гэтага вершу (папка VI, № 13). Літ. Камісія прынята рэдакцыя „Н. Н.“ таму, што тэкст „Н. Н.“ больш апрацаўваны (гл. ўвагу да вершу № 3).

Рукапісныя варыянты (п. VI, № 13):

- 2 Жызнь канчаецца мая...
- 4 Перад месяцам стая...
- 7 Глуха дзяцел стукае ў дупло...
- 11 Вечер ціха, смутна запяець.
- 12 Зашуміць ён па кустох.
- 14 Забліщаць расой паля...
- 16 Перад месяцам стая.

У 10-ым р. „яру“ зам. „яры“ застаўлена для рыфмы. У 17-ым — слова „серабра“, выдрукаванае ў „Н. Н.“, пакінута для захаванья разъмеру (зам. „срэбра“).

У 18-ым радку нашік у слове „расой“ не адпавядзе рытму.

24. Лясун. Верш выдаеца з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 51.

25. Над магілай музыка. Верш выдаеца з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 31.

26. Даждж у полі і холад... Перадрук з „Першага Беларускага Календара „Нашае Нівы“ 1910 г.

У 7-ым р. на вытрымана рыфма, трэба думаць, з прычыны таго, што рэдакцыя „Нашае Нівы“ было выпраўлена ўжытае поэтам расійскія слова „ночной“ на „начны“.

27. Вось і поч. Верш выдаеца з аўтографу № 24. Напісаны, як назначана аўтарам, у 1910 годзе.

Русіцым: „даверчыва“ (6 р.).

28. *Мая душа*. Выдаецца з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 8.

29. *Цікія мае ўсе песні...* Выдаецца з аўтографу (папка VI, № 25). Напісаны быў, як зазначана аўтарам у рукапісе, у 1910 годзе.

30. *Романс. Не знайсьці мне спакою...* Выдаецца з аўтографу (п. VI, № 25). Задатаваны ў аўтографе 1910 г.

31. *Пэўна любіце вы, пане...* Перадрук з „Н. Н.“ 1911 г. № 4. Верш падобны да вершу № 90: „Вы, хто любіце патрапіць“, але тэма ў гэтым вершы больш разывіта.

У 4-ым р., зам. выдруканага ў „Н. Н.“ слова „чога“, Літ. Камісіяю пастаноўлена „чаму“. „Чога“, трэба думаць, ужыта на ўзор рас. „чего“.

32. *Разгараіся хутчэй мой агонь...* Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1911 г. № 39.

33. *Срэбныя зъмеі.* Перадрук з „Н. Н.“ 1911 г. № 28-29. У тэксце вершу ў „Н. Н.“ да загалоўку „Срэбныя зъмеі“ зроблены дадатак „З цыклю—Вадзянік“.

34. *Хаўтуры.* Выдаецца з аўтографу (п. IV, № 4, ст. 14). Захавалася два аўтографы—чыставы і чарнавы.

Чарнавы варыяント вершу напісаны аднёю рукою і на адным тым-жа аркушы, на якім поэтам напісаны верш, задатаваны 1911 годам (IV, № 8, арт. 7). На гэтай падставе ён аднесены да 1911 г. Друкуецца з чыставога варыянту, які мог быць напісаны і пазней 1911 году.

Чарнавыя варыянты (IV, 8, 7):

8 і цягнуліся ціха ізвошчыкі;

15 ... так вядома.

Для рыфмы захованы канчаткі ў словах: „гноя“ зам. „гною“ (2 р.) „ладана“ зам. „ладану“ (13 р.).

35. *Песьня пра князя Ізяслава Полацкага.* Перадрук з „Беларускага Календара „Нашае Нівы“ (1911 г.).

У тэксце „Белар. Календара“ 1 р. чытаецца: „Ізяслав—князь, сын Васількоў“ і 5 р.—„Адняў славу ён у сваго“... Словы „князь“ і „ён“ выкінуты Літаратурнай Камісіяй на тэй падставе, што парушаюць разымер радкоў. Наўрад шімаглі гэтыя слова стаяць у першапачатковым аўтарскім тэксце; вярней яны былі ўнесены рэдакцыяй „Н. Н.“ для большай яснасці зъместу і больш правільнай будовы мовы.

У 15-ым р. слова „птах“ трэба разумець, як родны склон множн. ліку.

Як русіцым, трэба адзначыць прыстаўку „із“ („ізьбіты“, 11 р.).

Да загалоўку гэтага вершу ў „Белар. Календары“ была дадана ўвага: „Слово о Полку Ігореве“ напісана 900 гадоў таму назад у даунейшай заходня-рускай мове, з якой пайшла наша беларуская мова“.

Да „Усевалода“ (19 р.) і „Брачыслава“ (20 р.) у ўвагах дадана: „братья Ізяслава“. Да „Гародні“ (28 р.)—„Месца, дзе княжыў Ізяслав“.

36. *Першая любоў.* Верш выдаецца з аўтографу (IV, № 8, 7). Вершы: „Першая любоў“, „Маркотна я чакаю“ (37) і „Пад ценьню ўёмных ліп“... (38) напісаны на аркушы разам з 7-ма вершамі „Вянка“. Усе гэтыя вершы напісаны аднёю рукою, аднымі чарніламі і, як відаць, у адзін і той-же час. А з прычыны, таго што адзін з іх—„За дахамі места памеркла нябес пазалота“—задатаваны 1911 годам, дык можна думаць, што і год напісанья

вершу „Першая любоў“—1911. Бацька поэты таксама дапушчае, што гэты в., як і два наступныя, быў напісаны ў 1911 г. У лісьце ад 9-IV 1926 г. ён дадае: „Да гэтых вершаў не падходзіць толькі другі радок з вершу „Першая любоў“—на вузкіх вуліцах ляжыць“, бо ў Яраслаўлі вуліцы ня вузкія. Калі судзіць па гэтай прымече, дык можна аднесці гэты верш да Вільні, але наўрад ці былі ў Вільні ў поэты іншыя захапленыні, апрач прыроды і культурных помнікаў. Лепей выраз „на вузкіх вуліцах“ лічыць „поэтической вольностью“. Ва ўсім іншым гэтыя верши падыходзяць да яраслаўскіх абставін, а прыкладам „Пад ценьню цёмных ліп“—дасканалы мальонак яраслаўскага бульвару“.

37. *Маркотна я чакаю...* Верш выдаецца з аўтографу (панка IV, № 8, арк. 7). Адносна году напісання гля. ўвагу да вершу № 36.

38. *Пад ценьню цёмных ліп.* Верш выдаецца з аўтографу (IV, 8,7). Адносна году напісання гэтага вершу гля. ўвагу да в. № 36.

У 10-ым радку з двух розначтаній поэты: „узглінуць“ і „глядзець“ прынята Літ. Камісія—„глядзець“.

39. *Як толькі закрыю...* Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1911 г. № 18—19.

Русіцызм: „із“ („маку“, 5 р.), „Была ня ўсілах сарваща“ (6 р.)—чяудалы зварот: для рымскі націск трэба рабіць на складзе „бы“, між тым як, паводле правапісу, трэбываючы было было“ (з націскам на канцы).

„Узвіеца“ (зам. „узаўеца“) застаўлена, каб не парушаць рымскі.

40. *Дзяяльскаму.* Верш выдаецца з аўтографу (панка VI, № 31). Напісаны, як зазначана ў канцы вершу у 1911 годзе. Адносна Дзяяльскага бацька поэты гаворыць у сваіх „матар'ялах“ да біографіі поэты, наступнае: „Дзіадор Дзяяльскі быў таварышам Максіма па гімназіі і ліцэю. Часта заходзіў Максім да Дзяяльскага пагутарыць і паспрачацца з братамі Дзяяльскімі“...

У 11-ым р. „дна“ (зам. „дну“) астаўлена для рыфмы. У 15-ым р. у аўтографе напісана: „Мо інакш“; Літ. Камісія словы перастаўлены для рымскі—„Інакш мо“...

41. *Сонэт.* Перадрук з „Нашае Нівы“ 1912 г. № 10. Захаваўся чарнавы аўтограф (п. IV, № 5, ст. 15).

Рукапісныя варыянты:

1 { Замерзла шырокая крыніца...  
  Хоць не адразу, а замерзнула...

4 Аж нават зьверху белы сынег лажыцца...

6 Магутная, цаючая вада.

„Съядя“ (зам. „съяду“ ў 3 р.) застаўлена для захавання рыфмы з словам „нуда“ (2 р.).

42. „Учора шчасце толькі глянула“... Выдаецца з аўтографу чарнавога рукапісу (п. XI, № 21).

Як відаць з расійскага тэксту гэтага вершу (гл. ніжэй), ён прысывачаны Ане.. „Аня, (Анна Я—на ці Анна Р—на К—ва)—адна і тая-ж асона, яраслаўка, прыгожая дзяўчына. Яна мела ня мала паклонінкаў, у ліку якіх быў і поэта. Знаёмства поэты з ёю адносіцца да 1912-13 г.г.“. (З ліста бацькі поэты ад 23-VI 1926 г.). Зымешчаны в. у 1912 годзе таму, што ў ім гаворыцца як-бы аб першых днёх захаплення поэты.

Прыводзім расійскі тэкст (IV, 13, 15):

Счастье, ты вчера блеснуло мне несмело,  
И поверилось, что жизнь проста, легка,  
В сердце зыбком что-то пело и болело,  
Радость душу мне щемила, как тоска.

А сегодня вновь мечтой себя туманю,  
Книгу развернул, но не могу читать.  
Как случилось, что полюбил я Аню,  
Разве знаю я? Да и к чему мне знать?

43. З цыклю „Усьмешкі“. Усе эпіграмы выдаюца з аўтографу (п. VI. № 42, 44). Тры эпіграмы (II—IV) задатаваны ў аўтографе 1912 годам. Усе яны маюць надпіс „Sine ira“. Эпіграма „Пан і Мужык“ (№ 1) над загалоўкам мае прыпіску: „З цыклю „Усьмешкі“ і падпісана поўным іменем і прозвішчам поэты. Яна ў рукапісе не задатавана, але аднесена да групы эпіграмм, зважаючы на зъмест і руку.“

У вершы „Чытаю я журнал сучасны“ заўважаны русіцызм „прекраснай“ (3 р.).

Захавалася ў аўтографах поэты яшчэ адна эпіграма, якая ня зъмешчана ў выданні затым, што тэкст яе не расшыфраваны і, як відаць, нявыгодны для чытання. Прыводзім яе ў увагах:

За арыхметіку бярусь  
Праз . . . . .  
Часьць роўна цэламу свайму.  
— Чаму?

1912 г. у даным разьдзеле задатаваны толькі трохі нумары вершаў (41—43). Гэта тлумачыцца тым, што шмат вершаў гэтага году выдрукавана ў зборніку „Вянок“, які быў канчатковая падрыхтаваны поэтам да друку ў 1912 годзе і надрукаваны ў 1913 годзе (гл. ўвагу да „Вянка“).

44. Ліст да В. Ластоўскага. Перадрук з газеты „Гоман“ 1917 г. № 48. Напісаны, як зазначана ў канцы выдрукаванага ў газэце тэксту, у 1913 годзе.

Рукапісныя варыянты (п. IV, № 13, ст. 30):  
36 Даўно ўжо выводзіць па ёй вучня смык.  
37 І ад працы тэй зъмяніўся іскрыпкі зык.  
38 Якім ён ёмкім стаў!..  
43 Маглі-бы не зъмяніць, калі зъмянілі дрэва?..

У 16-ым р. на слове „уражэнне“ націск паставлены няправільны, але яго прыходзіцца аставіць для рымкі.

У 34-ым р. „бачна“—новатвор у сэнсе „відна“. 42 р. у слове „съпева“ (зам. съпеву) канчатак захованы для рыфмы.

Русіцызм: „стауні“ (5 р.).

45. С. Полуяну. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 30. С. Е. Полуян—малады беларускі пісьменнік. З пачатку 1909 г. супрацоўнічаў у „Нашай Ніве“. Скончыў жыцьцё самагубствам у 1910 г. (гл. ўвагу да 2-га разьдзелу).

46. Просыценкі вершык. Верш выданы з часопісу „Biełaruskaje Žycie“ 1919 г. № 4. Год напісання вершу прыблізна ўстаноўлены Літаратурнай Камісіяй па Хронолёгічнай блізкасці з вершам: „Народ, Беларускі народ“, задатаваным 1913 годам (гл. ўвагу да в. № 47).

47. Народ, Беларускі народ! Верш выдаецца з часопісу „Biełaruskaje Žycie“ 1919 г. № 2. Задатаваны в. 1913 годам. З прычыны таго, што вершы „Варажба“ і „Просыценкі вершык“ былі выдрукаваны ў сумежных

нумарох (3 і 4) часопісу „Biełaruskaje Žyćcio“, Літ. Камісія гадана ўстанаўляе год. напісаньня гэтых вершаў, зважаючы на час напісаньня першага вершу гэтае группы. („Народ, Беларускі народ“).

Захаваўся рукапісны варыянт гэтага вершу (п. IV, № 4, ст. 17), у якім пасля 2-га радку ўстаўлена: „Твой край у няволю забралі“.

Варыянты:

7 „У спудзе ад грознай бяды...

12 { Хто ішчэ можа чуваць...  
Хто мае вуши, каб чуваць...

У 12-ым радку „чуваць“ ужыта поэтам у сэнсе „пачуваць“, трэба думаны, для версыфікацыі.

48. *Варажбса*. Выдаецца з тэксту газ. „Bielaruskaje Žyćcio“ 1919 г. № 3. Аднона году напісаньня гэтага вершу гл. ўвагу да памярэдняга вершу „Народ, Беларускі народ“ (№ 47).

Рукапісныя варыянты (п. IV, № 13, ст. 25):

3 Клубіца глыбамі астаткі...

4 Як у вадзе съвінец...

6 Побач-жа: засіяў блеск ясны.

У газэце пад загалоўкам гэтага вершу зроблена прыліка: „з архіву // Ромуальда Земкевіча“.

49. *Ізноў пабачыў я сялібы...* Выдаецца з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 20. У 2-ім радку поэта карыстаецца няправільнай формай „леты“ зам. „гады“. У 5-ым радку ў слове „пылу“ захованы канчатак (зам. „у пыле“) для версыфікацыі.

У канцы 16-га радка, замест працяжніка ў тэксьце „Н. Н.“, Літ. Камісіяй прынята двукроп'е, як знак, які больш адпавядае сэнсу.

50. *Спойненае абицанье*. Перадрук з „Н. Н.“ 1913 г. № 44. У 3-ім радку ў тэксьце „Н. Н.“ выдрукавана: „на малюнкі“ (памылкова, а можа быць для рыфмы з словам „чыгункі“, 2 р.). Літ. Камісіяй выпраўлена — „малюнку“.

Як на некалькі сваесаблівую форму, можна ўказаць у 16-ым радку: „у край“ (зьдзіўлены).

51. *Дзед*. Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 28.

Рукапісныя варыянты (п. IV, № 8, 27):

3 Сеў там, дзе гарачэй пякло...

5 Скrozь тане сънег, шуміць вада.

6 Зіе сонца, ўсюды людзі...

8 Што хутка ён зямлёю будзе.

У даным зборніку зъмяшчаецца пераклад гэтага вершу на расійскую мову, зроблены самім поэтом (гл. в. № 314 у раздзеле „Зеленя“).

52. *Купідом*. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 26-27.

У 4-ым радку „Н. Н.“ выдрукавана „маё сэрца“. Слова „маё“, якое не ўкладаецца ў рытм, Літ. Камісія палічыла за друкарскую памылку і замянила яго на „мне“.

У 5-ым радку „візэрункам“ — полёнізм.

Русіцызм: „чэрты“ (зам. „рысы“) у 16-ым радку.

Як неапрацаваны па форме зварот трэба зазначыць у 20-ым радку памяць готовым поўным згукам\*. У „Н. Н.“ у 28-ым радку вершу было выдрукавана: „Устае ў сувораму чаканын“. Падобны няправільны зварот сустракаецца і ў іншых вершах Багдановіча, напр.: у „нуднаму рыпу“ (№ 181, 16-ты р.), „у цудоўнаму съне“ (№ 182, 5 р.). Камісія была прымушана пакінуць бяз зъмены гэтае напісаньне для захаванья мэтрыкі вершу. — У вапошнім радку („Што лепш аб ёй маўчаць“) не хапае аднаго складу; лепей было-б сказаць: „Што лепш аб ёй і памаўчаць“.

Гл. тэкст гэтага вершу на расейскай мове ў разьдзеле „Зеленя“ № 303 пад загалоўкам „Скерцо“.

53. *На могілках*. Верш друкуеца з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 22. Захаваўся ў чарнавікох аўтограф яго (п. IV, № 13, ст. 38).

У 10-ым радку трэба заўважыць няўдалую граматычную форму: „па-  
лэгши“.

54. *У старым садзе*. Верш друкуеца з чарнавога аўтографу (папка IV, № 4, 17).

Дата напісаныня—1913 г.—устаноўлена паводле нататкі поэты ў съпісе  
верша „Красавік“.

Чарнавыя варыянты (IV, 4,17):

6 У руках-жа кніжка новая: гартаю

7 Ў забыцці яе—і закрываю,

7-мы радок гэтага вершу спачатку чытаўся так: „У забыцці яе я разгар-  
нуў... і закрываю... Потым слова „у забыцці“ закасованы аўтарам, але  
правільная пабудова вершу парушылася. Літаратурная Камісія для захаван-  
ня разьмеру аднавіла закасованыя слова „у забыцці“ і апусцила „яе“.

У 8-ым радку трэба зазначыць „у край“ (гл. ўвагу да в. № 50).

Гл. тэкст гэтага вершу на расейскай мове ў разьдзеле „Зеленя“ № 302.

55. *Трыолет*. „Мне доўгае расстаньне з Вамі“. Верш выдаецца з „На-  
шай Нівы“ 1913 г. № 22.

Гл. аўтарскі пераклад гэтага вершу на расейскую мову, „Зеленя“ № 301.

56. *Успамін*. Верш выдаецца з „Нашай Нівы“ 1913 г. № 22. Заха-  
ваўся яго чарнавы рукапіс пад загалоўкам „Згадка“ (папка IV, № 13, ст. 38).

Варыант гэтага рукапісу: „мовіў бы Катул“... (1-шы радок).

57. *Пану Антону Навіне*. Выдаецца з тэксту, выдрукаванага ў збор-  
ніку „Заходняя Беларусь“, які вышаў у Вільні ў 1924 г. Напісаны быў, як  
наказана ў зборніку, у 1914 г. Перад вершам рэдакцыйны зборнік быў  
надрукаваны невялікая прадмова. Гісторыя паходжэння вершу, як гаворыща  
ў гэтай прадмове, наступная: „У 1913 г. ў Вільні вышаў зборнік вершаў  
М. Багдановіча „Вянок“. Крытычны артыкул аб зборніку надрукаваў у  
„Н. Н.“ Ант. Навіна. Прачытаўшы яе, поэта прыслаў свайму крытыку  
екзэмпляр „Вянка“ з гэткім надпісам: „Дзень добры, Пане!... і г. д.

2-4 радкі гэтага вершу паўтараюцца ў 1-3 радкох адрыўку, які выдру-  
каваны ў выданні пад загалоўкам: „Ёсьць гэткая японская забаўка“... (Разъ-  
дзел IV, № 246).

58. *Эміграцкая песня*. Выдаецца з „Нашай Нівы“ 1914 г. № 17. Дата  
напісаныня прастаўлена ў съпісе вершаў „Красавік“—1914 г.

59. *Мяжы*. Выдаецца з „Нашае Нівы“ 1915 г. № 28. Напісаны верш,  
як зазначана ў канцы тэксту ў „Н. Н.“, у 1914 годзе. У „Нашай Ніве“ зага-  
ловак стаіць „Межы“. Літ. Камісіяю прынята „Мяжы“ з мэтаю данасаваныя  
з тэкстам, дзе ўсёды стаіць „мяжы“. Ёсьць даведкі, што ў гэтым верши  
царскаю цэнзураю былі зроблены пропускі, а якія іменна, пакуль што ўста-  
навіць не удалося.

60. *За газэтай*. Перадрук з „Нашай Нівы“ 1914 г. № 21-22. Заха-  
ваўся аўтограф гэтага вершу ў чарнавых рукапісах поэты (п. IV, № 10,10),  
адкуль Літаратурная Камісіяю ўзяты заголовак „За газэтай“. У „Н. Н.“  
верш выдрукаваны без загалоўку.

61. *Сонэт*. Верш друкуеца з „Нашай Нівы“ 1914 г. № 4. У чарнаві-  
кох захавалася два аўтографы гэтага вершу.

Чарнавыя варыянты (п. IV, № 3 і 20, п. IV, № 13,34):

- 12 { Ён іскры сыпле і, пылаючи, нясецца...  
Гарашичы ярка, увесь у іскрах, ён нясецца...  
Гарашичы ён між буйных іскр нясецца...  
Ён, агнявы, між іскарак нясецца...

Варыянты другога аўтографу (IV, 13,20):

- 12 І вось між німі метеор нясецца  
13 Праразаўшы вячэрні небасхіл (змрок нябес...)

- 14 { Ён, пылаючи, уополялецца агнём...  
Ён у глыбі халодным астаетца.

Апошні радок гэтага вершу: „А ў глыбі халоднай астаетца“ паўтараецца ў в. гэтага разьдзелу № 43, р. 31: „А ў глыбі сваей халоднай астаетца“.

62. *Мушка-Зелянушка*. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1915 г. № 18. Гэты нумар быў сконфіскаваны царскім урадам, але захаваўся ў прысланых бацькам поэты матар'ялах.

У Літаратурнай Камісіі ёсьць рукапіс „Мушкі-Зелянушки“ папка IV, № 1-4).

Рукапісныя варыянты (IV,1):

- 1 Зашумела ляшчынанька баравая...  
Паслья 4 радка ўстаўлена:  
5 Што ад ранку да вечара лятае  
6 Камароў пекнатой прымушае...

У рукапісе можна бачыць, як поэта алточваў паасобныя месцы гэтага жартавілага вершу, але варыянтаў, якія маюць асаблівую цікавасць і значынне зъместам і стылем, няма.

У 19-ым радку „лісьць альховы“ (зам. „лісьце“) ужыта поэтам, трэба думачы, для рытмікі.

63. *Максім і Магдалена*. Перадрук з газеты „Гоман“ 1918 г. № 40. Напісаны быў не пазней 1915 году. (З ліста А. Луцкевіча ад 10-І 26 г.). Захаваліся чарнавыя накіды гэтага вершу ў п. IV, № 1 і п. IV, № 9, ст. 2, 6, 78, але сярод іх асабліва цікавых з боку значэння і стылю варыянтаў няма.

Русіцызм „прекраснае“ (96 р.).

1-шы радок у „Гомане“ чытаецца: „Гэй пайду-ка я па вуліцы“... Літ. Камісію выкарыстаны варыянт з аўтографу (IV, 9, 2): „Гэй пайду-ж“...

64. *Ой, лясы-бары...* Верш друкуецца з „Н. Н.“ 1915 г. № 2. Захаваўся аўтограф гэтага вершу ў чарнавых рукапісах поэты (п. IV, № 1, 39).

Рукапісныя варыянты:

- 16 Што мален'кая там птушка заліваецца.  
17 Ды з дзяўчыны кпіць, насьміхаецца...  
18 За вясновы свой павадак паўней...

65. *Сярод вуліцы ў нас карагод...* Верш выдаецца з „Нашае Нівы“ 1915 г. № 29-30. Захаваўся верш гэты і ў чарнавым рукапісе поэты (п. IV, № 1, ст. 41).

66. *У мясцечку Церасцечку...* Верш друкуецца з аўтографу (XI, 7, 3). Захаваўся ён у чарнавых накідах, але даволі закончаны і таму зъмішчаецца ў 1-ым разьдзеле. Пісьмом і стылістычнай апрацоўкаю падобныя группы аналагічных вершаў 1915 году.

67. Цёмнай ночу лучына дагарала... Верш выдаеща з „Нашае Ніўы“ 1915 г. № 3. Захаваўся аўтограф гэтага вершу (п. IV, № 1), у якім пасъля 5-га радка ўстаўлена: „Увайшла тут, сястрыца, шатаеща“... а пасъля 13-га радка ўстаўка: „Зорачкі з кашулі рассыпаліся“...

68. Як Базыль у паходзе канай. Перадрук з „Нашае Ніўы“ 1915 г. № 31. Аўтографы гэтага вершу захаваліся ў двух чарнавых рукапісах у папцы IV (№№ 9, 24 і 3, 3).

Рукапісныя варыянты: у 1-ым і 23-ім радкох, замест „Базыль“, стаіць „Рыгор“. Пасъля 2-га радка ўстаўлена:

Ты, дарожанька, куды иралягла?  
Да зялененькай дубравачкі.  
Ой, дубравачка шумным-шумна,  
Галава мая смутным-смутна.  
Ўзялі хлопца, ўзялі хлопца ў маскалі,  
У далёкую старонку павязылі.

Пасъля 3-га радка ўстаўка: „Пакідаю я вас без пары“.

69. Я хацеў-бы спаткаца. Верш выдаеща з „Нашае Ніўы“ 1915 г. № 7. У чарнавікох ёсьць няпоўнасцю апрацаваны працяг гэтага вершу; ён выдрукаваны ў 4-ым разьдзеле пад № 268.

70. Варона і чыж. Верш выдаеща з аўтографу (п. VI, № 38). Задаваны ў аўтографе 1915 годам.

71. Лявоніха. Верш выдаеща з аўтографу, які захаваўся ў папцы 11, арк. 29. Гэты верш унесены поэтам у ўкладзены ім сьпіс вершаў для зборніку „На ціхім Дунаю“, які, аднак, не адбыўся. Плян да гэтага зборніку і да зборніку „Шыпшина“ (які таксама не адбыўся) складаўся поэтам у 1915-16 гадох, як можна лічыць з дат некаторых вершаў, якія ўваішлі ў гэтыя съпісы.

З прычыны таго, што больш дакладных дат няма, прыходзіцца аднесці напісаныне ўсіх вершаў вышэйпамяняных съпісаў да 1915-16 гадоў.

У плян гэтых зборнікаў поэтам унесены, апрач „Лявоніхі“, наступныя вершы, якія зъмяшчаюцца ў 1-ым разьдзеле выдання: „На Лявонавай кашулі“ (№ 72), „Скірпуся“ (№ 73), „Агата“ (№ 74), „Калі паласу агнівую“ (№ 75), „Маладыя гады“ (№ 76), „Вышишай з хаты“, ціха съпішь надворак“... (№ 77), „Сыцюжа, мрок...“ (№ 78), „Прыдзецца, бачу, пазайдрыць“ (№ 79), „Непагодны вечар“ (№ 80).

72. На Лявонавай кашулі... Верш выдаеща з аўтографу (п. VI, № 6). Варыант яго быў выдрукаваны ў газеце „Вольная Беларусь“ 1918 г. № 15 у груле вершаў „На ціхім Дунаю“. Адносна году напісання гл. ўвагу да в. № 71.

Літ. Камісія выкарысталі варыяント аўтографу, як больш цікавы па композіцыі, а іменна: у тэксліце „Вольная Беларусь“ аднолькава ва ўсіх строфах стаіць: „У Максіма на кашулі“, а ў аўтографе, які выкарыстаны Камісіяй, слова „У Максіма на кашулі“, адлаведна зъменены ў кожнай страфе: „на Лявонавай“, „на Сямёновай“, „на Сапронавай“.

73. Скірпуся. Верш выдаеща з аўтографу (папка VI, № 8). Адносна даты напісання гл. ўвагу да гэтага разьдзелу № 71.

Рукапісныя варыянты (пачка № 11, № 3):

- 5 Таргавала селязня,
- 6 Аж бражджала кішэні,
- 10 Пачала казаць што-дня:
- 11 Селязенька мой нехарош,
- 12 Згубіла я астатні грош.

13 Селязенька—селязенечка,  
17 Ці ўжо я не маладзенечка?\*

і далей:

Ты за печкаю сядзі,  
Селязенечка, ля хаты не хадзі...

74. Агата. Верш выдаецца з аўтографу (папка VI, № 32). Адносна часу напісання гэтага вершу гл. ўвагу да в. № 71. Захаваўся яшчэ чарнавы накід гэтага вершу ў папцы № 11 (№ VI, ст. 10), у якім у 5-ым р. знаходзім „ступою“ (зам. „хадою“). У абодвух аўтографах памылкова напісана: „Марудаю“ зам. „маруднаю“ (5 р.).

У 14-ым радку ў слове „кужэль“ пакінута напісаныне аўтографу для рыфмы з словам „мяцель“ (16 р.).

У 21-ым радку поэтам ужываецца слова „хвігура“ відавочна для захаванья народнага колёрту. У чарнавым аўтографе стаіць „фігуру“.

75. Калі паласу агнявую... Верш выдаецца з аўтографу (п. IV, № 7). Аб годзе напісання гл. ўвагу да в. № 71.

Рукапісныя варыянты (XI, № 4, 3):

- 7 З далёкай краіны благой...  
9 цёмнаю ночкай съпявая,  
10 Калі загарающа зоркі,  
11 Што радасьць на съвеце бывае...

76. Маладыя гады... Верш выдаецца з аўтографу з папкі VI, № 4. Аб годзе напісання гл. ўвагу да вершу № 71. Да вершу дадаецца аўтограф, як характэрны для рукі ў апошнія гады творчасці поэты.

Варыянты чарнавога аўтографу з п. IV (4, 18):

- 5 Агнявым вечарком  
6 Ціха ў сэрца загляне,  
7 Наляціць вециярком,  
8 Агарне, затумане.  
9 І чаруе мяне  
10 У сіняватых ночы,  
11 Павявае у съне  
12 І цалуе у очы.  
13 Кветні, век малады,  
14 . . . . . днямі  
15 Пралятайце, гады,  
16 Залатымі агнямі!  
17 1 яно над зямлёй  
18 Залацістымі днямі  
19 Зіхациць яснатой  
20 1 красуе цвятамі.

Мотывы данага вершу неадступна займалі поэту ў апошнія месяцы яго жыцця. Гэта можна бачыць з шматлікіх накідаў і пераапрацовак паасобных строф, якія захаваліся на дзьвёх, старонках, переданых у камісію Я. Дыла зъмешчаных у папцы № IV пад нумарам 14-ым. Найбольш апрацаваныя з гэтых накідаў друкуюцца пад 1917 годам (№№ 87—88).

У 2-ім радку канчатак у слове „жадан'ня“ зам. „жадан'ні“ захоў-  
даецца для рыфмы з словам „кахан'ня“ (4 р.).

77. Вышаў з хаты... Выдаецца з аўтографу (VI, № 8, 31), які мае вы-  
гад чарнавога накіду, аднак верш больш-менш закончаны зъмestам і стылем.  
Адносна году напісання гл. ўвагу да вершу разьдзелу № 71.

78. Сцююса, мрок... Верш выдаецца з чарнавога аўтографу з папкі № 8, 34. Гл. ўвагу да вершу № 71.

79. Прыдзеца, бачу... Верш выдаецца з аўтографу (п. XI, № 8, ст. 1). Адрыўкі яго знаходзяцца ў папцы № 8, ст. 13. Адносяна году напісання гл. ўвагу да в. гэтага разьдзелу № 71.

80. Непагодны вечар... Верш выдаецца з аўтографу (п. XI № 10, арк. 2). Адносяна даты гл. ўвагу да вершу гэтага разьдзелу № 71.

81. Мы гаворым удвох... Выдаецца з аўтографу (п. VI, № 5). На думку бацькі поэты, верш мог быць навеяны знаёмствам з М. А. К-ай, ял-цинскай прыяцелькай поэты па першым яго падарожы ў Крым, і ў пачатковай рэдакцыі мог быць напісаны ў 1909-10 г.г. (гл. ўвагі да в.в. №№ 6 і 18); але Камісія мела гэты верш толькі ў апошній рэдакцыі 1915-16 г.г., таму і зъмешчаны ён у групе 1915-16 г.г.

82. Ужо пара мне да дому... Верш выдаецца з аўтографу (п. XI, № 10, ст. 1). У пачатковай рэдакцыі ён мог быць напісаны значна раней, але Камісія карысталася аўтографам апошній рэдакцыі, які напісаны быў не раней 1915 году.

83. Усё праходзе... Друкуеца з аўтографу (п. IV, 8, 34). На думку бацькі поэты, верш адносіцца да Ані К-ай (гл. ўвагу да в. № 42) і мог быць напісан не пазней 1914 году. Літаратурная Камісія дапушчае, што верш зъяўляеца ўспамінам аб чымсь больш раннім, але па харктарам аўтографу, які ў яе быў, аднесла яго да групы вершаў 1915-16 г.г.

84. Пагоня... Выдаецца з „Вольнае Беларусі“ 1917 г. Як паведамляе А. Смоліч, гэты верш, быў зачытаны поэтам у „Беларускай Хатцы“ ў канцы 1916 г. разам з. в. „Страцім-Лебедзь“. Трэба думаць, што напісаны гэты абодвы вершы былі ўжо ў Менску, а прыехаў поэт ў Менск увесень (у канцы верасня ці пачатку кастрычніка) 1916 г.

У „Вольнай Беларусі“ в. пачынаўся словам „Як“. Літ. Камісію гэтае слова ня ўведзена ў тэкст з тae прычыны, што зъяўляеца ненатрэбным для размежавання; яго ня было і ў пачатковай аўтарскай рэдакцыі (са слоў А. Смоліча).

У аўтографе (п. XI, № 9) поэтам зроблена нататка: „У старай Вільні на муру Гострай Брамы высечены герб местовы—ваякі на імкнущых конях. Герб гэты Вільня атрымала яшчэ за часы Вялікага Князства Літоўскага, і завесца ён Літоўской Пагоніяй“.

85. Страцім-лебедзь... Выдаецца з тэксту газеты „Вольная Беларусь“ 1918 г. Захаваўся в. і ў аўтографах.

Падабенства руکі аўтографу гэтага вершу да аўтографаў іншых вершаў з групы „На ціхім Дунай“, выдрукаваныне ў адной і той-же газэце, дзе „Пагоня“ і „Вершы беларускага складу“, чытаць поэтам яго ў „Беларускай Хатцы“ разам з. в. „Пагоня“ (гл. ўвагу да пачырэдняга вершу),—усё гэта дазваляе думаць, што напісаны ён быў у 1916 г.

Усе аўтографы вершаў М. Багдановіча, зъмешчаны ў „Вольнай Беларусі“, былі пірэданы Я. Лёсіку Ядвігінім Ш. (Лявіцкім) у 1917 годзе, пасыль смерці поэты. Аўтограф данага в. прыслаў у камісію т. М. Касцяровіч.

86. Вершы беларускага складу... Верш выдаецца з тэксту „Вольная Беларусь“ 1918 г. № 15. Аб часе напісання гэтых вершаў пэўных вестак няма. З тae прычыны, што ў гэтай групе ёсьць адрыўкі з „Максіма і Магдалены“, якія напісаны ў 1915 г., можна думаць, што ўся гэтая група магла скласціся не раней 1915 г.

У „Вольнай Беларусі“ было выдрукавана 5 вершаў, блізкіх сваім зъмвестам: 1) „А чалом, чалом, мае госьцейкі“... 2) „У Максіма на кашулі вышыты галубкі“; 3) „Як прышла я на ток малаціць“, 4) „Хоць і зорачка

лы не вячэрняя, 5) „... А як съмерцю Максіма скаралі“...—Усе пералічаныя вершы носяць агульны загаловак „На ціхім Дунаю“, які Літ. Камісія не паўтарае таму, што задуманы поэтам зборнік пад гэтаю назваю ня быў складзены.

Другі верш гэтае группы „У Максіма на кашулі“ выдрукаваны вышэй з аўтографу (гл. № 72), а апошні („А як съмерцю Максіма скаралі“) зьяўляецца выняткаю з в. „Максім і Магдалена“ (гл. № 63). Таму пад даным нумарам друкуюцца толькі тры вершы—1, 3 і 4.

- Варыянты першага вершу („Бяседная“) п. XI, № 11, аркуш 10:
- 3 У маю хатачку новую,
  - 4 За сталы мае дубовыя...
  - 6 Што бялёвый-вышываныя,
  - 7 У срэбра-злата ўвабраныя.

Варыянты другога вершу („Як прышла я на ток малациць“) п. XI, № 13, ст. 3:

- 4 Я баюся на хатнія зірнуць...
- Ды на хатнія аглядалася.

У „Вольнай Беларусі“ перад вершамі, якія друкуюцца ў выданні пад № 86, быў зъмешчаны артыкул пад загалоўкам „Забыты Шлях“ (будзе выдрукаваны ў II томе збору твораў М. Багдановіча). У гэтым артыкуле поэта кажа, што беларуская поэзія, якая шмат шляху праішла пры сваім разъвіцці, адзін шлях абліна—свой родны беларускі шлях народнай песеннай працы. Поэта гаворыць далей: „беларускіх вершаў (г. зн. вершаў народна-песеннага складу) яшчэ ня было“... і, як узор вершаў складу беларускага, прапануе вершы, выдрукаваныя пад № 86.

87—89. *Набягае яно...* Захаваліся дзіве рукапісныя старонкі з вершамі поэты, якія ён пісаў у 1917 годзе ў Ялце перад самаю съмерцю. З гэтага рукапісу прыводзім некалькі чарнавых накідаў для таго, каб азначыць перажываныя поэты апошніх месяцаў жыцця.

Адрыўкі пад №№ 87—88 зъяўляюцца дальнейшымі эскізамі, папраўкамі, варыянтамі вершу „Маладыя гады“ (гл. 76). Тэма гэта займае поэту, які відаць, і ў апошнія месяцы перад съмерцю. Апроч таго, некалькі разоў ён паўтарае апошнія радкі вершу „Мы гаворымімі удвох пры агню ў цішыне“ (№ 81):

Маладое жыццё праляцці, прабяжыць,  
Не забудзься вясёлых калёраў дажыць...

Да гэтих накідаў належачь вядомыя ўжо ў друку (гл. „Гісторыя беларускай літаратуры“ М. Гарэцкага, 1924 г. ст. 324) чатыры вершаваных радкі (№ 89), у якіх поэта гаворыць, як відаць, аб сваім зборніку „Вянок“, які разьдзяляе з ім адзіноцтва ў Ялце.

\* \* \*

Хмурныя, ўёмныя гудзіць і шэпчуць елі.  
Бор чырванее на яснай зары.  
Грудзь вольна дыша, кроў калышацца ў целе,—  
Ціха цалую мяккі мох на кары.

Сэрца гарачае да ствала прыжымаю,  
Ясныя сълёзы на смалу ціха лълю,  
У неба сінеючыя вочы падымаю,—  
Дзіўнае нешта грудзь калыша маю.

Даўней цураўся я вас, сосны, елкі,  
У месцы пыльным і душным праклятым жыцьцё прайшло,  
А цяпер бачу я зялёныя іголкі,  
Чую, як глуха стучыць дзяцел у дупло.

А цяпер бачу—неба борзда дагарае,  
Сам у гэтым съвеце ледзьве-ледзьве гарыш;  
Ноч ілзе: месяц тонкі, белы выплывае  
Там, дзе падняла ель зялёны свой крыж.

## Русалка.

Скучна мне ў глыбіне, ў цішыне;  
Успамінаю я на дне аб вясьне;

Я вясною пляснусь ў скалыхнусь,  
Зеляноу муравой убярусь.

Выйду, белая, з цёмнай вады,—  
Бачу: у лес ідуць людзкія съяды;

Кінусь, брошуся я за німі з ракі:  
Асьвяціце вы мне пуйць, аганькі!

А людзей атышчу, абайду,  
Вочы ўсім ім зацімню, адвяду.

І туды, дзе лягла цемень, мгла,  
Дзе зялёны крыж свой ель падняла,—

Ўсіх туды заваблю, завяду:  
„Вы пацешце-ка мяне, маладу!“

Як пачну абиімаць, цалаваць,—  
Будуць біцца, заціхаць, уміраць.

А я гучна съмяюсь, хахачу,  
Абхвачу іх, ня пушчу, шчакачу!

Хараша ты, ігра, весяля!  
Харашы вы, няжывыя цяла!

Але блізка гадзіна ўтра—  
Разгарнецца за лесам зара.

І з нудою я ў рэчку лажусь,  
Горка плачу, рвусь з вады, грудзьдзю б'юсь!

Там плывець, веець хмелем вясна,—  
А тут холад, глыбіна, цішына,



II.

„Вяночка“.

1909—1912.

У другім разьдзеле выданыя зъмяшчающа вершы Багдановіча, якія былі выдрукаваны ў асобным зборніку „Вянок“ (Вільня 1913). На другой старонцы зборніку далей тлумачыцца: „Вянок на магілу С. Е. Полуяна“ (памёр 8-га красавіка 1910 г.).

З ліста В. Ластоўскага ад 12-11-26 г. відаць, што аўтарам зборнік быў названы: „Кніжка выбраных вершаў“; назву ж „Вянок“ і затым дапіску „на магілу С. Е. Полуяна“ даў зборніку В. Ластоўскі з тae прычыны, што поэта быў у блізкім знаёмстве з Полуянам. Поэта вельмі быў здаволены прыдуманым Ластоўскім загалоўкам для свайго зборніку. Гэтая назва („Вянок“) пакінута Камісіяй і ў даным выданы.

Зборнік, як вышэй было зазначана, прысьвежаны Полуяну.

Студэнт Кіеўскага юніверсітету С. Е. Полуян быў талентным беларускім пісьменнікам. З 1909 году ён супрацоўнічаў у „Нашай Ніве“. Полуян з надзвычайнym захапленнем сустрэў першыя вершы М. Багдановіча і дабіўся, каб яны былі выдрукаваны ў „Нашай Ніве“ (1909 г.). З С. Полуянам поэта завязаў частую перапіску на нацыянальна-культурныя і літаратурныя тэмы, але цягнулася яна нядоўга, бо 8-га красавіка 1910 г. С. Полуян скончыў жыцьцё самагубствам.

„Вянок“ зъяўляеща адзіным зборнікам поэты, які быў выдрукаваны, але ў поэты было наогул імкненіне ўкладыці свае творы ў зборнікі. Аб пахаджэнні „Вянка“ і іншых зборнікаў, якія проектаваліся, але выдрукаваныя былі, поэта гаворыць у сваім лісце (п. IX, № 1): „Праглядаю гэтымі днімі свой „Вянок“. Недахватаў рожных — гібелі, ды і кніжка гэта зусім маладая: вершы яе пісаліся з паловы 1909 да паловы 1912 г. г., калі мне было 17—20 год. Але ў ёй усё-ж такі ёсьць і творчасць, і натхненіе, і сур'ёзная праца. Узяў я карандаш, палавину вершаў выкасаваў зусім, другую прабую абладзіць. Дадам да гэтай другой палавіны лепшыя з вершав 1912—15 г.г., і выйдзе зборнік „Маладзік“ або „Красавік“... У 1913 г. я асабліва ахвотна пісаў, кажучы вялікарускае слова, „ізящныя“ вершы; з іх бадай што ні адзін друку ня бачыў. Выйдзе яшчэ адзін зборнік „Пярсыцэнак“. А з вершаў апошняга часу і трэці — „Шыпшина“. Укладыці гэтыя кніжачкі, пэўна, не пасыпеко, але думаць аб іх прыемна...“

Як поэта прадбачыў, ніводнага зборнічку з памянёных ён укладыці не пасыпей, але плян да „Красавіка“ і „Шыпшины“ ім складаўся. У сэлісе твораў да „Красавіка“ поэтам прыведзена сорак дзівye даты. При ўстанаўленыні году напісаныя вершаў, якія зъмяшчающа ў выданыні, Літаратурна-Камісіяю ўсе гэтыя даты выкарыстани, што і зазначаеца ў паасобных увагах да вершаў.

Пры ўстанаўленыні тэксту Камісія карысталася двумя экзэмплярамі „Вянка“.

Першы экзэмпляр—аўтарскі (№ 1), крыху абгарэлы, з паказаным даты вершавальных памераў, з невялічкім напраўкамі і з зазначэннем даты напісання некаторых вершаў.

Другі экзэмпляр "Вянка" цэлы (№ 2). Ён знаходзіцца ў Ялце ў апошняе падарожжа туды поэты. На гэтым экзэмпляры рукою аўтара напісана: "Милому чаловеку и товарищу по работе Николаю Григорьевичу Огурцову от автора. Ярославль 1914-20/III". Відаць, кніга ня была адаслана Огурцову і засталася ў аўтара. На гэтым экзэмпляры поэтам зроблена замат направак як чарніламі, так і алоўкам. У гэтым-же экзэмпляры зака-сована рукою поэты пятнаццаць наступных вершаў.

- 1) \* \* У небе ля хмары грымотнай (№ 97).
- 2) "Прывет табе, жыцьцё на волі" (№ 29).
- 3) \* \* „Блішчыць у небе зор пасей” (№ 100).
- 4) \* \* „Вечар на заходзе ў попеле тушыць” (104).
- 5) \* \* „Плакала лета, зямлю пакідаючы” (106).
- 6) \* \* „Ноч. Газыніца гарыць, чырванее” (109).
- 7) Зімовая дарога (110).
- 8) Романс „Зорка Вэнэра” (115).
- 9) „Сумна мне, а ў сэрцы...” (118).
- 10) „Ня кувай ты, шэрэя зязюля” (119).
- 11) Ян і маші (120).
- 12) \* \* „Сэрца ные, кроіца ад болю” (121).
- 13) Думы. С. Е. Полуяну (139).
- 14) Каганцу (140).
- 15) Трыолет (173).

З прычыны таго, што новага тэксту да гэтых вершаў поэта ня даў, зъмяшчающа ў выданыні з тэксту "Вянка".

З выкарыстаных Камісіяю двух экзэмпляраў "Вянка" ў паасобных выпадках у друкаваны тэкст вершаў уведзены некаторыя зъмены на пад-ставе аўтарскіх направак. Уводзіцца яны толькі ў тых выпадках, калі давалі зборы больш дасканалага тэксту і лексыкі, якая болей адпавядзе сучаснай аўтаратурнай мове. Ува ўсіх выпадках, калі да асноўнага тэксту ўнесены аўтарскія напраўкі, зроблены заўвагі да кожнага вершу паасобку, у якіх да адпаведнага месца прыводзіцца тэкст "Вянка", пры гэтым уведзены ў тэкст аўтараў друкующа ўверсе (курсывам), а тэкст "Вянка"—зънізу. Прыкладам, да в. "Чуеш гул" (гл. ўвагу № 91) у радку шостым: „Ці казаць ад чаго пачямыла рака”—тэкст, прыняты Камісіяю, выдрукаваны ўверсе, а розначы-танье "Вянка"—І ці трэба казаць, чаму съціхла рака”—зъмешчана зънізу.

90. Вы, хто любіце... Напісаны ў 1912 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры "Вянка" № 1.

Блізак тэмаю да вершины "Пэўна любіце вы, пане" (гл. 1-шы разьдзел № 31).

У "Вянку" пасля вершу № 90 ("Вы, хто любіце натрапіць...") цераз старонку выдрукавана:

1. Малюнкі і сыпевы.
- Этот листок что иссох и свалился,  
Золотом вечным горит в песнопенни.  
А. Фет".

91. Чуеш гул? Перадрук з тэксту "Вянка" з наступнымі аўтарскімі зъменамі, узятымі з экзэмпляру "Вянка" № 2.

У 3 р. „навіяваючы” зам. „разважаючы”.

- 6 { Ці казаць, ад чаго пацямыла рака.  
1 ці трэба казаць, чаму съціхла рака.

- 7 } *Зашамрәлі маңней каласы.*  
 7 } Не шасьцяць у палёх каласы.  
 8 } *Шэнча і...*  
 8 } ... шапаціць...

Дата напісаньня, як зазначана ў „Вянку“ ў канцы вершу, — 1910 год.  
 Перши раз быў надрукаваны ў „Нашай Ніве“ 1910 г. № 30.

Варыянты „Н. Н.“:

- 2 Каб пазбышца жуды, пачаў грацы.  
 7 Не шапочуць у палёх каласы.  
 8 І аб чым размаўляюць ціхутка лугі.  
 9 Што гарашаць на лісьцёх лазьняка...

Варыянты экзэмпляру 1-га:

- 7 Зашанталі ў палёх класы,  
 8 І аб чым кажа ім галасок вецирка...

Варыянты экзэмпляру 2-га, апроч прынятых ужо ў асноўны тэкст (гл. вышэй):

- 3 „Выліваючы“ зам. „разважаючы“.

92. *Возера.* Перадрук з „Вянка“ 1913 году з наступнымі зменамі, уведзенымі ў тэкст выданыя з экзэмпляру № 2:

- 6 } *Як у нязнаны...*  
 6 } Маўляў у іншы...

7 „халоднае“ зам. „спакойнае“.

Рукою аўтара задатаваны 1910 годам у экзэмпляры № 1. Перши раз надрукаваны ў „Н. Н.“ 1910 г. № 41.

93. *Над возерам.* Перадрук з тэксту „Вянка“ 1913 году з наступнымі зменамі з варыятаў экзэмпляру „Вянка“ № 2:

- 6 } *Рвуць бліскучыя, яркія ніці;*  
 6 } Рвуць і блытаюць срэбныя ніці,

У гэтым экзэмпляры 1—4 радкі закасованы і замест іх даны новыя чатыры радкі:

- 1 Заціхае і грукат і гоман.  
 2 Месяц выплыў у небе і съвеціць.  
 3 Як шырока ён кінуў на Нёман  
 4 Залацістыя, яркія сеці.

Прыведзены чатыры радкі на прынты Камісіі з тae прычыны, што яны на поўнасцю апрацаваны: аўтар кажа: „Месяц... съвеціць... і кінуў на Нёман“, а загаловак вершу застаўлены: „Над возерам“.

У 6-м радку аўтарская напраўка: „бліскучыя, яркія“ прынята для таго, каб пазбавіцца паўтарэння слоў: „заблуталі“, „блутаюць“ і „срэбныя“.

Верш задатаваны 1909 годам рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1. Перши раз друкаваўся ў „Н. Н.“ 1919 г.

Варыянты „Н. Н.“:

- 2 Месяц белы снуетца і съвеціць.  
 3 Аглядае бахматыя зоркі...  
 5 У іх русалкі запуталі косы,  
 6 „блутаюць“ зам. „блутаюць“.  
 8 „усыніце“ зам. „засыніце“.

У лісьце С. Е. Полуяна М. Багдановічу ад 1-га кастрычніка 1909 г. прыводзіцца пераклад гэтага вершу на украінскую мову украінскага песьняра Шаповала:

Тихо скотилося сонце за гори...  
Місяць блукає у білому морі,  
Пильно за зіркамі дивиться, стежить,  
Тягне із озера срібні мережі...  
Ловить русалок... заплутали коси!..  
Рвуться і путають срібні сіті...  
Плаває ніч над землею і росить...  
Ніч да русалок шепоче: "не спіте!"

Полуян піша: „Шаповалу гэты верш дужа спадабаўся. Він виявляе дійсного поэта-художніка", кажа ён" (Шаповал).

94. *Вадзянік*. Верш напісаны ў 1910 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка" № 1.

Першы раз друкаваўся ў „Н. Н." 1909 г. № 41.  
Варыянты „Н. Нівы": загаловак верша:— „Над соннай рэчкай"; у 1-2 радкох, замест першас асобы, паставлена трэцяя асоба: „ён залёг" ... — „Рэещца" — „сыпіць" ... З р. „акутана" зам. „аблутана".

95. *Зыміны цар*. Верш выдаецца з „Вянка" з наступнымі варыянтамі, зробленымі рукою аўтара ў экзэмпляры № 2:

5 „Выходзім" зам. „ўжо вышлі".

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 19 | { Убачыць знахар — пучь усьцеле... |
|    | { А спаткаем чалавека,             |
| 20 | { Белым палатном,                  |
|    | { Порт расьцеле ён.                |
| 22 | { І па белай палатніне...          |
|    | { І праз белу палатніну...         |

Верш напісаны ў 1910 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка" № 1. Першы раз надрукаваны ў „Н. Н." 1911 г.

У 22-ім радку русіцым „уранию".

96. *Бура*. Выдаецца з „Вянка" з наступнаю аўтарскаю папраўкою, уведзенай ў тэкст з экзэмпляру № 2:

6 „ня съіхаоць" зам. „не замаўкаоць".

Апроч уведзенай у тэкст папраўкі, у гэтым экзэмпляры „Вянка" ў кан-

вершу аўтарам зроблена прыпіска: „кроў бледная цяче па ўсім абшары".  
Напісаны верш у 1911 г., як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры № 1. Першы раз выдрукаваны ў „Н. Н." 1911 г.

Варыянты „Н. Н.":

- 6 Бліскасе грозды меч, грымяць удары далей,  
7 1 кроў халодная ліесьца з неба хваляй.

97. *У небе ля хмары...* Напісаны верш, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка" № 1, у 1910 годзе.

Першы раз выдрукаваны ў „Н. Н." 1910 год. № 39.

Варыянты „Н. Н.":

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 3 | { Трапілася злыща-б і ім тут,       |
|   | { дык зрабілася-б хмаркай магутнай. |
| 7 | { І ў самаціне загінулі недзе       |
|   | { хмары дзъве тыя,                  |
| 8 | Чуючи, злосны, як вечер...          |

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 увесь верш закасованы рукою аўтара, але новага тэксту яна дана (гл. ўвагу да II разьдз.).

98. *Возера.* Верш напісаны, як зазначана аўтарам у экзэмпляры „Вянка“ № 1-ны, у 1910 годзе.

Першы раз надрукаваны ў „Н. Н.“ 1911 г. № 40, пад загалоўкам „Над возерам“ і з варыянтам у 3-ім радку:

„і халодным, съветлым хмелем“ (зам. „хмелем съветлым і халодным“).

99. *Прыгает табе, жыцьцё на болі...* Верш друкуецца з „Вянка“, дзе быў першы раз надрукованы.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 рукою аўтара верш закасованы разам з эпіграфам, але ніякіх паправак і замен няма (гл. ўвагу да II разьдзелу).

100. *Блішчыць у небе зор пасей...* Напісаны ў 1911 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1.

Першы раз надрукованы ў „Вянку“.

Аўтарскі варыант у экзэмпляры № 1:

Да рэчкі траплячи, ўзыядцеў.

У экзэмпляры № 2 верш закасованы, але новай пераапрацоўкі яго няма (гл. ўвагу да разьдзелу II).

У 7-ым радку „на палях“ зам. „палёх“ пакінута для рыфмы з словам „на крылах“ (5 р.).

101. *Цёллы вечар...* Перадрук з тэксту „Вянка“ 1913 г. з наступнымі заменамі, зробленымі рукою аўтара ў экзэмпляры № 2.

3      { *Ня курыцца съветлы пыл усыцяжс дарог,*  
      { *Не ўстае стаўпом пыл съветлы ўздоўж дарог,*

6      { *Зынічка коціцца агністаю съязой,*  
      { *Заварожаны вячэрній цішынай.*

7      { *Прашумела мякка скрыдламі сава;*  
      { *Я ня цымлю, дзе рука, дзе галава;*

Апроч варыянтаў, уведзеных у тэкст выдання, у экзэмпляры № 2 есьць варыянт пятага радка, дзе чытаем: „і к яму хмурынкі падильлі“... (зам. „у небе ціха зоркі расывівлі“).

Прынятый варыант пазбаўляюць верш ад некаторай шурпатасці стылю.

Задатованы верш 1910 годам рукою аўтара ў экзэмпляры № 1. Першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

102. *Добрай ночы, зара-зараніца!* Напісаны верш, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1, у 1911 годзе.

Першы раз надрукованы ў „Вянку“.

Захаваўся чарнавы аўтограф вершу (п. IV, № 8) з наступнымі варыянтамі:

1 Добры вечар...

7      { Правявае, варушыць ледзь чутна.

Чуць варуша, чуць лісьці калыша.

Варыянты ў экзэмпляры „Вянка“ № 2:

& Пазваночкі съмлююща ў цішы...

103. *Ціха на мяккай траве...* Напісаны, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1, у 1911 годзе.

Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 шэсць апошніх радкоў закасованы рукою аўтара, але паправак да іх ня дана.

104. *Вечар на заходзе ў попел...* Верш напісаны, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1, у 1910 годзе.

Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 верш закасованы рукою аўтара (гл. ўвагу да разьдзелу II).

У 4 р.—„пали“ захоўваеща для рыфмы з словам „вугля“.

105. *Сомнамбул.* Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“. Захаваўся аўтограф вершу (VI, 47) з наступнымі варыянтамі:

Спачатку вершу дадана два радкі:

Хто там быццам гаворыць у цёмнай вадзе?

3 кім ён гэтую гутарку съішна вядзе?

1 Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай ракой,

2 І павёў мяне ў сінюю даль за сабой

3 І прывабіў да цёмнай, халоднай вады,—

5 Але ён пралажыў праз раку съветлы шлях,

6 „страх“ зам. „жах“.

7 Вось яна, залатая мая пущіна!

8 За табой, дзіўны край, дзе пануе вясна.

9 Доўга, доўга цябе я чакаў і шукаў,

11 „я“ зам. „ён“.

13 І цяпер я ў царстве вясенњем жыву.

14 Бачу яўса съне, бачу сны наяву...

15 Не хвалюе рака, заціхае ў ёй гул.

16 І шапчу я: „шчасліў ты, благі сомнамбул“.

12 р.—„пішына“, „глыбіна“,—з цвёрдым канчаткам застающа для захавання рыфмы.

106. *Плакала лета...* Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

У экзэмпляры № 2 верш рукою аўтара закасованы (гл. ўвагу да разьдзелу).

6 „тугаю“ зам. „тугою“ пакінута для захавання разьмеру вершу.

107. *Дзесь у хмарах жывуць павукі...* Напісаны, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1, у 1911 годзе.

Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

Чарнавы варыянт (п. № IV, № 8, 7).

3 Кожны драблы і мяккі такі.

Варыянты ў экзэмпляры № 2:

6 Злосць бясцэльная у мутных вачах...

7 Чуеш? Во шораг ног павукоў.

У 6-ым—„вачах“ зам. „вачох“ застаўлена для захавання рыфмы з слоў: „вужа“ (4р.) і „дах“ (8р.).

108. *Разрытая магіла.* Напісаны, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 1, у 1909 годзе.

Першы раз выдрукаваны ў „Н. Н.“ к 1909 г. № 47.

Варыянты „Нашае Нівы“:

2 Буйны вечер у сыцены б'еща.

8 Усё, што было, што прайшло.

16 Ўраз, павее на мяне.

У экзэмпляры № 2 эпіграф закасованы рукою аўтара.

109. *Ноч. Газыніца гарыць...* Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

У экзэмпляры № 2 рукою аўтара верш закасованы, гдзе новай пераапрацоўкі яго няма (гл. ўвагу да разъдзелу II).

110. Зімовая дарога. Першы раз выдрукаваны ў „Н. Н.“ 1910 г. № Варыянты „Н. Нівы“.

1. Шпарка коні бягучь чыстым полем.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 рукою аўтара верш закасованы (гл. ўвагу да II разъдзелу).

111. Зімой. Верш выдаеща з „Вянка“, дзе ўпяршыню быў выдрукаваны.

112. Перад паводкай. Напісаны верш, як зазначана ў „Красавіку“, у 1910 годзе.

Першы раз надрукаваны ў „Н. Ніве“ 1912 г.

Варыянт „Н. Нівы“:

16 Распалі душу маю.

У 4-ым радку „ада сна“ (зам. „сну“) захоўваеща для рыфмоўкі з словам „вясна“ (2р.).

113. Падымі у гару... Верш упяршыню быў выдрукаваны ў „Вянку“.

Варыянты ў экзэмпляры № 1:

4 А ў души усе трывогі жынцы.

5-8 радкі закасованы.

9 Ёй на трэба ні шчасціца, ні ласкі,

10 У ёй няма ні нуды, ні клапот.

Варыянты ў экзэмпляры № 2:

1 Добра ў неба далёкае глянцуць.

2 Я любуюся ім, як дзіця.

3 Робішся зноў, як дзіця.

3 А ў души і съціхаюць і тануць

4 Усе трывогі зямнога жынцы.

10 У ёй няма ні нуды, ні клапот.

У 5-ым радку пастаўлена „хмару“ зам. „тучу“, каб пазбавіца русіцызму і дзеля таго, што ў 12-ым радку поэтам ужываеща „хмару“. У 8-ым радку русіцызм „струях“.

114. Па-над белыи... Верш напісаны, як зазначана рукою гутара ў экзэмпляры „Вянка“ № 2, у 1910 годзе. Першы раз выдрукаваны ў „Н. Н.“ 1910 г. № 21 пад загалоўкам „Маёвая песня“.

Строфіка вершу ў тэксьце „Н. Н.“ іншая, чым у „Вянку“: кожныя 2 радкі тэксту „Вянка“ ў „Нашай Ніве“ злучаны ў адзін, і верш, гэтакім чынам, мае ўдвойчы мениш радкоў.

Чарнавая варыянты (п. IV, № 12):

7-8 Ен скрыдламі блешча, плешча, звоніць ледзьве чутна ў іх.

Варыянты з экзэмпляру „Вянка“ № 1:

15 Альбо-ж то высокі...

24 Толькі той, хто сам поэт.

Варыянты з экзэмпляру № 2:

9 1 ліесьца ціха песня

10 Аб красе і вясне.

12 Навявае гэта мне?

115. Романс. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

У другім экзэмпляры „Вянка“ рукою поэты верш закасованы (гл. ўвагу да II разъдзелу).

Чарнавыя варыянты (п. IV, № 13, ст. 34):

- 2 { Сьветлыя радасьці ў сэрцы зажгла...  
18 { Згадкі збудзіла і (сэрца) радасьць зажгла (нуду развяла).  
18 „зылем“ надзвычайная форма (зам. „сальём“).

116. Досі ўжо працы. Верш першы раз друкаваўся ў „Н. Н.“ 1910 г. № 23-24.

117. Уся ў съязах дзяўчына... Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

118. Сумна мне... Першы раз надрукованы ў „Н. Н.“ 1911 г. № 22. У другім экзэмпляры „Вянка“ рукою аўтара верш закасованы (гл. ўвагу да II разьдзелу).

119. Ня кувай ты, шэрая зязюля... Верш першы раз быў надрукованы ў „Вянку“.

У другім экзэмпляры „Вянка“ рукою аўтара ён закасованы (гл. ўвагу да разьдзелу II).

120. Ян і маці. Першы раз надрукованы ў „Н. Н.“ 1911 г. № 16-17. Варыянты ў чарнавым аўтографе № IV (№ 5, ст. 18):

5 Тае воск, і ўніз па съвечцы кропелькі съцякаюць.

10 Усе зынікае, дагарае...

У другім экзэмпляры „Вянка“ рукою аўтара верш закасованы (гл. ўвагу да разьдзелу II).

121. Сэрца ные... Верш першы раз надрукованы ў „Н. Н.“ 1911 год.

У другім экзэмпляры „Вянка“ рукою аўтара ён закасованы (гл. ўвагу да разьдзелу II).

122. Вечар. Верш друкуеца з „Вянка“ з аўтарскай папраўкай у 15-ым

„Вянку“ зам. „роднай“ зам. „горкай“.

Першы раз надрукованы ў „Н. Н.“ 1911 г. № 33.

Варыянты ў экзэмпляры „Вянка“ № 2:

1 Ясны вечар, сьветлы месяц.

2 Белая дарога.

3 Выйду з цеснай, душнай хаты.

4 Стану ля парога.

Гэты верш зьяўляеца пераапрацоўкай народнае песьні, якую съпявалі маці поэты: „А дзе-ж тая крынічанка, што голуб капаўся“. Пачатак песьні поэтам, уведзены ў 11-12 радкі вершу. (Матар'ялы да біографіі М. Багдановіча, напісаныя бацькам пісьменыніка, ст. 79).

123. Летапісец. Перадрук з тэксту „Вянка“ з наступнымі аўтарскімі заменамі з варыянтаў у экзэмпляры „Вянка“ № 2:

3 { Тут ціша, тут спакой—ні шуму, ні клапот—  
| І... пільна летапіс другі ўжо год пішу:

4 { Ён пільна летапіс чацверты піша год...  
| Старэйшина літары малая вываджу.

12 ... „аб чым спрачаліся“ зам. „чаго бажалі мы“...

14 „узнаюць гэта“ зам. „хай зьведаюць“...

17 „яго“ зам. „мае“.

19 - { Так мора сінгле прымчыць да нас вадой...  
| Так мора—ў Гданьску я чуваў—прымчыць вадой...

Радкі 11-14 аўтарам закасованы, і Літ. Камісіяй у тэкст выдання ня уведзены.

Аўтару, мабыць, здавалася, што простая мова летапісца яму не ўдаеша і дзеля гэтага ён лічыў за лепшае даць харкторыстыку летапісца ў трэцій асобе, як мы бачым з прынятых Літаратурнай Камісіяю паправак у р. р. 4, 17 і інш., але папраўкі гэтыя ня скончаны, напр., у 11-ым радку замест „тут“ лепей паставіць „там“.

Верш быў напісаны ў 1912 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры № 2. Першы раз друкаваўся ў „Н. Н.“ 1912 г. № 26.

Чарнавыя варыянты (IV, 8, 25):

9 Зьбірае ў соты мёд і з ліп і з горкіх кветак.

12 Пра быўшае калісъ у нас і прошлы час.

13 Пра войтаў, бурмістраў...

15 Як нам жылося тут.

20 І вось, маўляў з труны...

124. *Перапішчик*. Верш напісаны ў 1912 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры „Вянка“ № 2.

Першы раз быў надрукаваны ў „Н. Н.“ 1912 г. № 26.

Чарнавыя варыянты (IV, 13, 8):

4 Чырвоную страку прыгожымі цвятамі.

Русіцызм: 4—„страку“, 7—„знароўкі“.

Пераклад на расійскую мову гэтага вершу зъмяшчаеца ў VI разьдзеле пад № 316.

125. *Кніга*. Перадрук з „Вянка“ з аўтарскімі папраўкамі ў 3 р.— „радкі“ зам. „рады“, і ў 8 р.—„далей“ зам. „усё дальш“.

Напісаны ў 1912 годзе, як зазначана рукою аўтара ў экзэмпляры № 2.

Першы раз быў надрукаваны ў „Н. Н.“ 1912 г. № 26.

Чарнавыя варыянты (п. № IV, 13):

9 А на канцы знайшоў няхітрую прыпіску,

10 Што кнігу гэтую дзеля душы сваёй

11 Сыпісаў раб божы Ян у месце Валкавыску

12 У рок з пачатку дзён сем тысяч сто другой.

У 5-ым радку „сълічная“ (псальма)—полёнізм.

126. *Слуцкія ткачы*. Верш друкуюцца ў дзве рэдакцыі. Першая рэдакцыя (126-а) перадрукуюваецца з зборніку „Вянок“. У другой рэдакцыі (126-б) дaeца roўналежны тэкст, устаноўлены Літаратурнай Камісіяй па падставе аўтарскіх паправак у экзэмпляры „Вянка“ № 2.

Варыянты экзэмпляру № 2 (апроч уведзеных у тэкст выдання):

14 Ужо сінеюць васількі...

20 Там луг, як быццам з аксаміта...

Задатованы верш 1912 годам рукою аўтара ў экзэмпляры № 2. Першы раз надрукованы быў у „Н. Н.“ 1912 г. № 26.

16 „лючайся”—дзеяслоўная прымета цяперашняга часу, утворана на ўзор расійскай мовы.

Зъмест вершу „Слуцкія ткачы“ ня зусім адпавядае гістарычным звесткам. Гісторык беларускага мастацтва М. Шчакаціхін дае наступную даведку:

„Вядомыя слуцкія тканіны, у тым ліку славутыя золаталітія і шаўковыя слуцкія паясы, ніколі не вырабляліся, як гэта малюе Багдановіч, прыгоннымі сляянкамі ў панскім двары; для вырабу іх існавала ў Слуцку спэцыяльная, досьць вялікая фабрыка (у 24 варштаты), заснаваная Міхалам Радзівілам у 1758 г. (зачынілася ў 1844 г.). Як съведчаць захаваныя ў Несвіскім архіве дакумэнты, ніякіх ткачых на гэтай фабрыцы ня было, а працавалі там выключна мужчыны, пераважна мяшчане з Слуцку і Несвіжу, і часткова шляхцічы, што асобна зазначана ў съпісе майстроў. Яны ня былі прыгоннымі і працавалі за плату (гл. дакумэнты, апублікаваны

Ельскім: *Wiadomość historyczna o pasiarni Radziwiłłowskiej w Ślęscie*. W Krakowie. Nakładem Akademii umiejętności, 1894. Стар. 9, 20-21, 22, 28-29). Правільнай рысакай у вершы Багдановіча зьяўляеца харктырыстыка слуцкіх вырабаў, як тканых на лад пэрсідзкіх, бо запраўды ў слуцкіх тканінах, асабліва першапачатковых, заўважаеца съцісле перайманьне пэрсідзкіх рэсункаў, што тлумачыцца і самымі мэтамі заснаваньня слуцкай фабрыкі для разьвіцця мясцовай вытворчасці такіх прадметаў, галоўным чынам, паясоў, якія маглі-б конкуруваць з прывазнымі пэрсідзкімі і турэцкімі вырабамі, надзвычайна пашыранымі ў Беларусі і ў Польшчы ў XVI, XVII і XVIII ст. Поэтыкі вобраз рукі, якая, забыўшыся, тчэ заміж пэрсідзкага вузору цвяточкі радзімы васілька,—таксама мае пэўныя падставы ў тых відаўменах, якім паддялглі ранейшыя пэрсідзкія рэсункі пры вырабе ў Слуцку, дзе запраўды досьць часта ў іх уносяліся мясцовыя элемэнты, узятыя, пераважна, з нашай беларускай флеры".

Як відаць, Багдановіч пабудаваў свой верш на группе тых матэрыялаў, якія ён атрымаў у часе свайго падарожжа ў Вільню ўлетку 1911 г., калі ён азнаёміўся з слуцкім паясам і наогул з беларускай культурнай старожыннасцю.

Бацька поэты гаворыць, што на поэту ў Вільні асабліва глыбокое ўражанне зрабілі рукапісы старасьевецкіх славянскіх кніг і дакументаў, а таксама слуцкія паясы, якія ён па некалькі разоў пераглядаў. („Матар’ялы“ А. Е. Багдановіча).

127. *Безнадзеінасьць*. Дата напісаньня зазначана рукою аўтара ў съпісе вершаў „Красавік“—1913 год; але, прыняўшы пад увагу паказаные самога аўтара, што ўсе вершы, якія ўйшлі ў „Вянок“, пісаліся з паловы 1909 г. да паловы 1912 г. Дату „Красавіка“ трэба прызнаць на зусім дакладней.

Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

128. *Ціхі вечар...* Перадрук з „Вянка“ з наступнымі аўтарскімі прапраукамі: у 36 р. „каменьні“ зам. „камні“ і ў апошнім радку: „які ў рэшце“ зам. „яек рэшата“. Дата напісаньня зазначана рукою аўтара ў съпісе вершаў „Красавік“ 1912 г.

Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

2 „чарота“ зам. „чароту“ захоўваеца для рыфмы.

11 „Крылечкам“—націск аўтарам пастаўлены на 1-м складзе для захаванья разьмеру радка.

129. *На ляду у глухім бары...* Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

У 14-ым р. аўтарам ужыта „умалота“ (зам. сучаснае формы „умалоту“), трэба думаць, для захаванья рыфмы з словам „балота“ (15 р.).

130. *Уступ*. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“. Захаваліся два чарнавыя аўтографы гэтага вершу.

Варыянт аўтографу з п. IV, № 8:

5 У грудзі хворыя запала...

Варыянты аўтографу з п. IV, № 13:

3 Каменны задрыжалі гулка...

5 У (сэрца) грудзі хворыя запала...

7 І стуль аб ім пральлю хвайляй...

8 Яго я бачу ў ясным снен...

Апошнія 4 радкі вершу ня зусім зразумелы ў сваёй синтаксичнай пабудове, але друкуюцца з прычыны таго, што паўтараюцца ва ўсіх экзэмплярах „Вянка“ і ў чарнавікох, але ў аўтографах слова „дачка“ узята ў дужкі.

131. *Вулкі Вільні зіяюць...* Верш у першы раз быў надрукованы ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (п. № VI, № 6):

3 Зъяоць вокны, ліхтарі ў гары зіхаяць...

4 Коні мчаца, трамваі трывожна зывіняць...

Аўтарская папраўка ў 2-ім экзэмпляры „Вянка“:

3 Коні мчаца, трамваі трывожна зывіняць...

132. У Вільны. Верш у першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (п. VI, № 6):

2 Вітынамі зъяочыя крамы.

3 Кавярні, мора вывесак; як плямы...

(Папка № IV, № 3):

6 Газэтчыкі крываць... Съмяоцца дамы...

7 { Гул, гоман, грук на вуліцы імкне...  
Гук, грукат, звон—усё п'яніць мяне.  
Гоман: усё маўляў у съне...

5 „суюшчыя“—форма, утвораная на ўзор рас. літар. мовы.

133. За дахамі места... Дата напісаныя зазначана рукою аўтара ў сыпісе вершаў „Красавік“—1911 год. Першы раз выдрукаваны ў „Вянку“. Рукапісны варыянт (папка IV, № 8):

5 музыкі рыданье...

Русіцызм: „срэдзь“ (9 р.).

У 3-ім радку „дрота“ (зам. „дроту“) застаўлена для рыфмы з словам „пазалота“ (1 р.). У 4-ым радку ў слове „далёкам“ (зам. „далёкім“) канчатак, як відаць, ужыты поэтам для рыфмы з словам „мрокам“ (2 р.).

У 11-ым радку ў тэксьце „Вянка“ стаіць „Удыхалі“; для рытуму выпраўлена: „І дыхалі“.

134. На глухіх вуліцах—ноч глухая... Верш у першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

Рукапісны варыянт (папка № IV, № 8, 7):

8 палёў, курганаў і магіл...

У 14-ым радку аўтарам ужыта форма „дрыжашчы“, утвораная на ўзор расійскай літаратурнае мовы.

5 „прастора“ (зам. „прастору“) застаецца для захаваныя рыфмы з словам „гора“ (7 р.).

135. Завіруха. Верш у першы раз выдрукаваны ў „Вянку“.

136. Сей хлопчык з шкляначкай ля вулічнага ганку. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

137. Ад съпекі пышуць дахі і асфальт. Верш у першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

Рукапісны варыянт (папка IV, № 8, 7):

5 Хоць-бы на момант жадны адпачыць!

У 2-ім радку ў тэксьце „Вянка“: „На вуліцы“. Для захаваныя рытуму выпраўлена: „На вуліцы“...

138. Дзіве съмерці. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (папка IV, № 4):

1 Калі патрыцый съмерць сувора спатыкаў...

7 „на... вуснах“ зам. „губах“.

139. С. Е. Полуяну. Верш першы раз быў надрукованы ў „Н. Н.“ № 50.

Аб С. Полуяне, якому прысвечаны верш, гл. ўвагу да разъдзелу II.  
Варыянты „Нашае Нівы“:

- 1 Глянь, як зорка, сарваўшысь, ляціць,
- 2 Сыпне яркага съвету кругі,
- 3 Дзіўным съветам зірне-заблішчыць
- 4 І патухне у небе глухім.
- 5 Але ёсё-ж не прапаў яе съвет—
- 6 Ён аставіў у душы маёй сълед...
- 10 І пагаснучы, загінуць у мгле.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 верш закасованы рукою аўтара (гл. ўва-  
гу да разъдзелу II).

У 10-ым р. „імглі“ (зам. „імгле“) застаўлена для захаванья рыфмы  
з словам „зямлі“ (8 р.).

140. Каганцу. Верш першы раз быў надрукаваны ў „Нашай Ніве“  
1910 г. № 11.

Варыянты:

- 1 Поэт замаўчаў, затайў свае песні,
- 2 Ён болей іх нам не пяе.
- 4 Лёд моцны души пад напорам іх трэсніне,
- 5 І вершы пальлюща з яе,
- 6 Дзесь у глыбі таємна бяжыць.
- 9 І будзе на волі струіца-каціца
- 10 І роднаму краю служыць.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 верш закасованы рукою аўтара, але новай  
перапрацоўкі яго ня дана (гл. ўвагу да II разъдз.).

Русіцызы: 5—„струй“, 6—„уходзіць“.

141. Упалі з грудзей пана бога... Перадрук з тэксту „Вянка“ з на-  
ступнымі варыянтамі з экзэмпляру № 2: 5 р. „І гэтак“ зам. „І стуль так“,  
„наш нядольны“ зам. „мой радзімы“, 7—„што-ж чуюць яны там, што  
бачаць?“ зам. „што-ж там яны, ясныя, бачаць?“

Час напісання вершу паказаны аўтарам у сыпісе „Красавік“—1910 г.  
Першы раз друкаваўся ў „Беларускім календары Нашае Нівы“ ў 1911 г.

142. Краю мой родны, як выкліты богам. Першы раз друкаваўся  
у „Нашай Ніве“ 1909 год № 38, але перадруковаўся некалькі разоў: у  
Беларускім Календары Н. Н. 1912 г., у газэце „Беларуская Ведамасць“  
1921 г. і інш.

Варыянты „Н. Н.“:

- 1 Край мой радзімы!..

Рукапісныя варыянты (VI, 35):

- 1 Край мой радзімы! Ці проклят ты богам—
- 2 Толькі няма табе долі...
- 3 Боры, балоты...
- 5 Радам віднеюцца родныя вёскі,
- 6 Сталі ў балотах, у брудзе;
- 10 Вынеслі вагі іх сьпіны;
- 12 Боры, пяскі ды трасіны.
- 14 ...сэрца ад жалю...
- 16 Столыкі нуды і пячалі.
- 17 Песня гаворыць, як ўдовіна сына,
- 19 Там, дзе панура хіліца каліна.

143. Халоднай ноччу я ў широкім, цілінім полі... Верш у аўтографе  
11 рукою аўтара задатованы 1910 годам.

Першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1910 г. № 33.

Рукапісныя варыянты (папка IV, № 2, ст. 11):

- 2 { Каля агнішча лёг і задрамаў...
  - 2 { Каля агнішча ляжаў у лёгкім паусыне.
  - 4 1 вясёла тады зрабілася разам мне!
  - 5 Хай, шэры попел, ты сваёй чешую (луской)
  - 10 На душу попелам лажылася мне ўвесь час...
- Варыант „Нашае Нівы“:  
8 „блішчыць“ зам. „гарыць“.

144. *Кінь вечны плач свой аб старонцы!* Верш першы раз друкаўся ў „Нашай Ніве“ 1911 год, № 36 пад загалоўкам „Хай іншы жаліца старонцы“...

Чарнавыя варыянты (п. IV, № 5, 20):

- 1 Хай іншы жаліца старонцы,
- 2 Я-ж сълёзаў на лію ракой,
- 3 Бо бачу: ноччу смотрыць сонца...
- 7 Не жартуйце вы над гэтай леснай-казкай,
- 8 Ня дзівецся на гэці песні-сны.
- 9 Пад зімовай беласынненай маскай
- 10 Бачу я чароўны твар вясны...

Варыянты „Нашае Нівы“:

- 1 Хай іншы жаліца старонцы,
- 2 Я-ж сълёзаў на лію, як вы,
- 3 Бо бачу: ноччу глядзіць сонца...

У 6-ым р. форма „ада сна“ (зам. „ад сну“) ўжыта поэтам на ўзор рас., от сна».

145. *Зразаюць галіны таполі адну за адной.* Дата напісання зазначана рукою аўтара ў сьпісе вершаў „Красавік“—1910 год. Першы раз выдрукаваны ў „Беларускім Календары Нашае Нівы“ 1911 г.

У 8-ым радку ў экзэмпляры № 2 слова „легчы“ поэтам перапраўлена на „палеч“.

146. *Рушымся, брацьця, хутчэй...* Верш першы раз быў надрукаваны ў „Нашай Ніве“ 1910 год.

Варыянты „Нашае Нівы“:

- 2 На бой з жыцьцём, пакінуўшы страх...

Размер вершу на зусім вытрыманы. Звычайна поэтам разъмер паказваецца аловачнай нататкай у экзэмпляры „Вянка“ № 1; пад гэтым-жа вершам замест яе аўтарскаю рукою паставлены пытальнік.

147. *Наших дзедаў душылі абшары лясоў...* Верш першы раз быў надрукаваны ў „Вянку“.

„Дзедаў“ (зам. „дзядоў“) у 1-ым і 9-ым радкох застаўлена па вымоганні рымскі.

148. *Ўстань, навальніца, мкні нанова.* Верш першы раз быў надрукаваны ў „Вянку“.

149. *Ня блішчыць у час зъмяркання і ў глыбокай цемні ночы...*  
Верш першы раз быў надрукаваны ў „Нашай Ніве“ 1911 г., № 51-52.

Варыянты „Н. Н.“:

- 1 „цёмнай“ зам. „цёмні“.

- 5 „Упадуць“ зам. „упадзець“.

150. *Напілося сонца са крыніц съюздзёных...* Верш першы раз друкаўся ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (п. № IV, 5, ст. 22):

- 2 Прыпадняла ў неба з іх ваду, як пар;
- 4 Пар зрабіўся ў вышы чарадою хмар.
- 5 Ўдалъ яны памкнулі над зямлѣй панурай.
- 6 Мігациць пад імі поле, бор, лука.
- 7 Але што бляшчыць там? Ці на ты, сястрыца...
- 8 „родная“ зам. „срэбная“.

11    { Уніз памкнулі хмары да радзімых грудзей...

{ Рынуліся хмары ўніз к грудзям радзімым

12 І збліліся з імі праз крыніцы сълёз.

У 1-ым р. прыназоўнік „са“ замест прынятага ў літаратурнай мове „з“  
закінута для захаванья разъмену вершу.

151. *Ой, чаму я стаў поэтам...* Верш першы раз друкаваўся ў  
„Вянку“.

152. *Даўно ўжо целам я хварэю...* Верш першы раз друкаваўся ў  
„Нашай Ніве“ 1912 г. № 4.

Рукапісныя варыянты (папка IV, № 12, 10):

- 1 Мне цяжка. Я даўно ўжо хварэю,
- 2 Бальны душой...
- 5 На роднай старане маёй цячэць крыніца...
- 7    { Там я, бальны, змагу пазбыцца.  
    { Прынікну я да ёй, каб пазбыцца...  
    { Нап'юсь з яе, каб пазбыцца...
- 9 Ня скаржусь я!
- 10 І нават калі ў ім загіну.
- 11 Ня цяжкай будзеш свайму сыну
- 12 Ты, маць-зямля.

У аўтографе верш падзелены на 4 строфы па 4 радкі ў кожнай  
строфе.

153. *Калі зваліў дужы Гэракл у пыл Антэя...* Верш першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1910 год.

Рукапісныя варыянты (папка № IV, № 12, ст. 24):

- 4 1 з новай сілаю (і каб змагацца зноў), яшчэ чым раныш, сільнее.
- 5 Падняўся ён, моцны, як дуб стary, з зямлі...

Варыянты „Н. Н.“

Ён, каб змагацца зноў, падняўся ўраз з зямлі.

У чарнавікох захаваўся тэкст гэтага вершу на расійскай мове (п. № IV,  
№ 13, ст. 8).

154. *Бледны, хілы, ўсё-ж люблю я...* Верш першы раз друкаваўся  
у „Нашай Ніве“ 1910 г. № 37.

У аўтографе 1 р. „чахлы“ зам. „хілы“.

155. *Жывеш на вечна, чалавек,—перажыві-ж у момант век!* Верш  
першы раз быў надрукованы ў „Нашай Ніве“ 1911 г.

156. *Мудрай прамовы мёд залацісты...* Верш першы раз друкаваўся  
у „Нашай Ніве“ 1911 год, № 46.

157. *Дзе вы, лясоў, палёў цвяты?* Верш першы раз друкаваўся ў  
„Нашай Ніве“ 1911 год, № 49.

Варыянт аўтографу (п. № 1, № 5, ст. 3) і „Нашай Ніве“: 2 „мароз  
вас загубіў“.

158. „Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы... Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

159. Свяча бліскучая зіле... Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“. У 8-м радку форма „ём“ зам. „ім“ застаўлена для рыфмы з словам „агнём“ (6 р.).

160. Песьняру. Верш першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1910 год № 15.

161. Нізка вершаў „Волныя думы“. Уступ. Першы радок друкуючы з перастаноўкаю слоў („я думы, путамі на скутыя“) згодна з аўтарскаю папраўкою ў экзэмпляры „Вянка“ № 2. Папраўка прынята, каб захаваць ямбічны разъмер вершу; у экзэмпляры „Вянка“ № 1 аўтарскаю рукою зроблена надпіс „4 ямб“.

Першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

162. Гутарка з паненкамі. Першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1912 г. № 23.

У папцы IV (№ 6, 29) захаваўся чэрнавы накід гэтага вершу на расійскай мове ў некалькі іншай апрацоўцы:

Ах, как уютно, чисто, мило  
Касаточка гнездо для птенчиков слепила!  
Увидевши его, мамаша говорила;  
Папаша излагал солідно поученье  
Про трудолюбие, терпение, уменье,  
И дети пальцы в нос совали в восхищены,  
Придя, шептали, веселясь.  
А надо им сказать тогда,  
Что входит грязь  
В состав уютного гнезда.  
Мораль сама понятна, господа!

163. Вы кажаце мне, что душа у поэта... Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

У чарнавікох (папка № IV, № 13, ст. 8) захаваўся тэкст гэтага вершу ў расійскай мове: „Вы говорите, что в душе моей...“

164. Вы, панове, пазіраеце далёка... Верш першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1913 год, № 9, 3. У Багдановіча, мабыць, стаяла „светла“; папраўка — „святло“, як відаць, рэдакцыйная. Яна парушае рытм.

165. Мы доўга плылі ў бурны моры... Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

166. Была калісь пара: гучэла завіруха... Верш першы раз друкаваўся ў „Нашай Ніве“ 1911 год, № 2.

Рукапісныя варыянты (папка IV, № 6, ст. 20):

1 Была калісь пара: ўзврела завіруха.

2 І замяляла майго прашоўшага съяды.

3 Уціхла ўжо яна, і доўгія гады...

167. Мне снілаея. Перадрук з тэксту „Вянка“ з зыменамі ў 1-м 7-м радкох. Першы радок у „Вянку“ выдрукаваны так: „Усё вышэй і вышэй я на гору узьбіраўся“, у „Н. Н.“ зымененік „я“ быў перастаўлены: „усё вышэй і вышэй на гару я узьбіраўся“. Літкамісію прыняты тэкст першага радку па „Н. Н.“ для большага захавання рытмікі. У 7-мы радок унесена аўтарская папраўка з экзэмпляру „Вянка“ № 2 — „стамлённы“ зам. „прысташы“.

Першы раз быў выдрукаваны ў „Н. Н.“—1911 г.

Варыянт „Н. Н.“:

8 Там хоць сонца і далей...

168. Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог... Верш першы раз друка-  
ваўся ў „Вянку“.

У 11-м радку аўтарам ужыта ўтвораная на ўзор расійскай літаратур-  
нае мовы форма дзеяпрыметніку цяперашняга часу „паўушчы“.

### 169. Пэнтамэтры.

Перадрук з тэксу „Вянка“. Першыя два радкі былі выдрукаваны ў  
„Нашай Ніве“ 1910 г., № 28.

Варыянты „Беларускага Календара Н. Нівы“ 1913-га году:

1 Ясныя, чыстыя сълёзы з вачэй пакаціся,  
2 Але з зямлёю зъмшаўшысь, граззю зрабіліся...

Аўтарская напраўкі ў экзэмпляры „Вянка“ № 2: закасованы загаловак  
„Пэнтамэтры“ і напісаны „Элегічная дысьціхі“.

3 радок: „бліжыцца“ зам. „хіліцца“.

У 3-м пэнтамэтры 3-ці радок „прыбрэжнай страмніны“—выраз запазы-  
чаны з расійскай мовы.

### 170. Непагодаю маёвай. Першы раз друкаўся ў „Вянку“.

171. Сонэт. Першы раз друкаўся ў „Нашай Ніве“ 1911 г.

Рукапісныя варыянты з п. № IV, № 6 ст. 2:

4 Там жмненю зёрнаў у гаршку нашлі,

5 Сухімі, пэўна, семяна былі...

7 Збудзілася щас্যліва і буйна ўскаласілася

8 Вясною тое збожжа на ральлі.

10 Відаць, цяпер дарэмна не засыне.

11 Зварушаны нарэшце дух народны,

12 Каторы ўперад моцна рвецца, імкне,

14 Як гучная прывольная крыніца,

15 Што цераз глебу ўтрапіла прабіцца.

3 папкі № IV, № 5. 15:

1 Там, дзе ляжаць Ягінецкія полі,

2 Ліоцца ціха хвалі бела Ніла,

3 { Стайць разрытая даўнейшая магіла:

3 { Ужо шмат тысяч год стайць адна магіла...

3 { Шмат тысяч год схаваныя ў зямлі.

4 { Гавораць,— зёрнаў жменю у ёй нашлі...

4 { У гаршчку пад ёй зярнятак шмат...

5 { Замёрзшая яны усе былі...

5 { Сталецьці пад зямлём замёрзшыя...

5 { Бяз руху сотні лет былі яны ў зямлі

5 { Сталецьці бяз жызьні ляжаўшыя ў зямлі...

5 { Бяз руху, бяз жыцьця шмат...

6 { Зямля радзімая іх сокамі ўспайлі,

6 { і прабудзілася ў іх жыцьцёвай сіла...

7 { і буйным коласам от...

7 { Над імі сотні лет...

7 { Яны-ж драмалі ўсё...

7 { Сталецьці чарадой над съветам прашлі,

7 { Яны-ж... прарасылі.

У чарнавікох (папка № IV, № 6, ст. 28) захаваўся тэкст гэтага вершу ў расейскай мове.

У 9-м радку аўтарам, як звычайна, ужыты слова „сымбол“ зам. сучаснага літаратурнага „сымбаль“.

172. *Сонэт*. Перадрук з тэксту „Вянка“ з зыменамі, узятымі з экзэмпляру № 2 і чарновага аўтографу п. IV (№ 6, 4 і 16 ст.).

З экзэмпляру № 2 у тэкст вершу ўнесены наступныя варыянты:

3—„Закрасавалі“ зам. „кругом паўсталі“.

9 { Цяпер нават здаволена багно! (екзэмпляр № 2).

{ Цяпер давольна топкае багно („Вянок“).

3 аўтографу прыняты Камісіяй наступныя зымены:

4 „Каранёў“, зам. „карэнніяў“.

7 „Часамі“ зам. „парою“.

У 4-м радку ўнесены варыянт з аўтографу „каранёў“ для захаванія рыхтоўкі. У 7-м радку Літ. Камісіяю прыняты слова „часамі“ з прычыны, што больш адпавядадае сэнсу вершу і пазбаўляе радок ад слова „парою“, якое ўжыта тут не ў адпаведным бел. слову сэнсе.

Апроч уведзеных у тэкст, у экзэмпляры № 2 поэтам даны наступныя варыянты:

1 У калюжыне глухой сярод балота.

2 За... мяккі сынег бялей...

5 Паўсюды плесцяня, бруд, гнілая слота,

10 Съмядзючае, бруднае, яно...

У чарнавікох захавалася некалькі аўтографаў вершу.

Варыянты з рукапісу (п. IV, № 8, ст. I):

1 „Брудных“ зам. „сонных“.

2 Ад сынегу з неба... бялей,

3 Расцеце грамада чыстая лілей.

4 Схаваная трасынікамі чарота.

7 { Паўзе-ж пад імі тлусты, сылізкі зьмей.

{ ...Паўдзеннай сыпякота...

8 { Укруг ціна да іржы...

{ Укруг бруд іржы, благая пазалота...

Варыянты з аўтографу папкі IV-ай, (№ 6, ст. 7):

1 „вод“ зам. „луж“; „лятушчы“ зам. „нібёснай“;

3 Гуртком красуе некалькі лілей...

8 Мінуць жабы, раса ляжыцы, як пазалота.

9 Быць мо', цяпер апраўдана багно,

10 Сталецьцямі зьбірала гной яно,

11 { Урэшце чыстыя цвяты ўзрасьціла

{ Смуродным сокам тым узгадавала.

173. Як птушка ў гібкіх трасыніках... Верш друкаваўся першы раз у „Вянку“.

У экзэмпляры „Вянка“ № 2 рукою аўтара верш закасованы і ніякіх замен і праправак ня дана (гл. ўвагу да разъдзелу II-га).

4 і 7 „Трасыніках“—русызм.

174. Трыолет. Калісь глядзеў на сонца я. Верш друкаваўся ў „Вянку“ і ў „Н. Н.“ 1913 г., № 39.

Рукапісныя варыянты з аўтографу (п. IV, 10,2).

1 На сонца заглядзеўся я,

3 Шукаючи красы жыцця,

4 На сонца заглядзеўся я.

5 Таму, што съветла, сэрцу міла,

6 Ня ў сорам сълепата мая.

Рукапісныя варыянты з аўтографу п. IV (№ 13, ст. 34):

1 і 4 На сонца я калісь глядзеў.

5 Няхай з мяне цяпер хахочуць...

175. Рондо. „Узор прыгожы пекных зор“. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“. У „Красавіку“ вершы з такімі самымі загалоўкамі „Рондо“ і „Октава“ (гл. № 176) задатованы 1911-м годам. З прычыны таго, што поэта саліс вершаў да задуманага зборніку папаўняў з „Вянка“, трэба думаны, што і „Рондо“ і „Октава“—тыя самыя вершы, якія выдрукаваны ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (п. IV, 13, 14):

1 Жывы вузор прыгожых, ясных зор,

2 Гараць на сіней шыры небасхіла;

3 Як хороша агні адбіла

4 Вада калюжын і гнілых вазёр!

5 Якую пекнасьць нач паўсюль зявіла!

7 Калюжын муз: напоўніць мрок прастор,

8 І (устае) бачны будзе ў ёй гарашчы, мілы

9 Жывы вузор.

11 І чуе бор...

12 І чуе луг, як жаба крэхча хіла.

13 Ды ня чуваць яе вышэй ад гор...

Гэты верш ня зусім закончаны,—пабудова канцавых радкоў некалькі мяжкаватая; Літ. Камісія пакідае яго ў выданні, каб не парушаць цэльнасці зборніку.

1 „пекных“—полёнізм.

У 8-м р. поэтам ужыта форма дзеяпрыметы цяперашняга часу—  
гарашчы”.

176. Октава. „Як моцны рэактыў, каторы выклікае“... Верш першы раз быў выдрукаваны ў „Вянку“. Аб годзе напісання гл. ўвагу да папя-  
редняга вершу № 175.

Рукапісныя варыянты з аўтографу (п. № IV, 13, ст. 14):

1 Як рэактыў...

2 Між строк лістка, ўсё роўна, як з магіл.

3 Ня бачны (сакрытыя) значкі,—так цемень залівае

4 Зеленаваты, чысты небасхіл,

5 І праз яго патроху выглядае

6 Агністых зор...

8 І аб красе да сэрца гаворыць.

177. Тэрцины. Перадрук з „Вянка“ з наступнымі аўтарскімі зменамі  
уведзенымі ў тэкст з экзэмпляру № 2:

3 „І жыць“ зам. „пажыць“

4 { Мы любім час далёкі

{ Быцьцё дзядоў у смутку.

7 „Таму вярнуўся“ зам. „і вось звярнуўся“.

10 „Даўняю“ зам. „даўніх форм“.

Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

178. Грамада зорак „карона“.

Верш друкаваўся ў „Вянку“.

Рукапісныя варыянты (IV, 5, 4):

2 У съветлым паветры яна ляціць, як страла, і агнямі

3 Яркімі ў ёй на ляту каменыні каштоўныя сталі робіцца ў небе...

179. З Крымскага. (Пераклад з украінскае мовы).

Верш выдаецца з „Вянка“ з наступным варыянтам у апошнім радку, уведзеным у тэкст з экзэмпляру № 2:

12 „Сылёзы-ж ліць“ зам. „а плаакаць“.

Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

180. З Чарняускага. (Пераклад з украінскай мовы).

Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

181. З Олеся. (З украінскай мовы).

Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

13 „асцюжэнай“—рус.

16 „У нуднаму рыпу“ зам. „у нудным рыпе“ застаўлена для захаванья рыфмы з словам „ліпу“ (14 р.) (гл. увагу да № 52—„Купідон“).

182. Астры. Верш першы раз друкаваўся ў „Вянку“.

5 „У цудоўнаму съне“ зам. „у цудоўным съне“ застаўлена для захаванья рытмікі вершу (гл. увагу да в. № 52—„Купідон“).

У апошнім радку ў поэты стаяла, мабыць, форма „усех“, якая, як відаць, рэдакцыя „Вянка“ была выпраўлена на „ўсіх“.

183. У вёсцы. Верш друкаваўся першы раз у „Вянку“.

У 39-м радку ў „Вянку“ выдрукавана: „І вось, дабраўшыся ў падолак разам з ей“. Згодна аўтографу (IV, 3, 2) выпраўлена: „разам к ей“.

У канцы вершу ў 57-м радку Камісіяй для захаванья рытмікі ўнесена слова „ўжо“:

„Хай шмат чаго [ўжо] з тых гадоў крыніца змыла“...

Рукапісныя варыянты (IV, 13, 33):

18 З бакоў, калёсамі ізъбітай...

22 Адны расыліны тут хоць трохі аздабляла...

23 Расылінамі вясковую нуду,—бо скрэз яго мак...

26 Усыпалі гарод і пацешалі душу.

Рукапісныя варыянты (IV, 3, 2):

40 Трывожна плачучы, уткнуўся галавой...

Рукапісныя варыянты (папка IV, 8, 9):

55 Вось што у вёсцы ўбачыў я,

56 І ажыла ў грудзях душа мая...

57 { І помніць 'шчэ душа і сэрца не забыла...

{ Ні мала облікаў душа мая забыла...

{ І, можа, зынікне ў цёмнай глыбіне...

59 { Хоць губіцца яна ў сардэчнай глыбіне...

{ Што зынікне облік твой у цёмнай глыбіне...

{ І тоне твой абраз у цёмнай глыбіне,—

60 Я веру, ў цяжкі дзень ты глянеш на мяне.

Русіцызмы: 2—„маяцрэй“, 8—„чэрты“.

У 17-м радку зам. „абодвых“ застаўлена „абох“ для захаванья разъмеру радку.

184. Вэроніка. Перадрук з тэксту „Вянка“ з наступнымі зьменамі паводле варыяントаў у экзэмпляры № 2:

21 { Зъбіваў здалёку... (Экзэмпляр № 2).

{ Ураз „браў на вынас“. („Вянок“),

49 { Таму з маленства...

{ І змалку шчыра...

94. „ніяпрыкметна“ зам. „панямногу“.

У 132 і 133 радкох „больна“ зам. „прыкра“.

У прыведзенай у канцы „Вянка“ нататкі зазначана, што трэба пасція V-й строфы паставіць IX, X і XI, а потым VI, VII і VIII. Ішт. Камісія размісьціла строфы згодна гэтаму паказанню, а таму ў I-м радку IX-е строфы для ўстанаўлення большай сувязі і прынята аўтарская папраўка (з экзэмпляру № 2) „таму з маленства“...

Іншыя аўтарскія папраўкі, апроч уведзеных у тэкст, у экзэмпляры „Вянка“ № 2:

1 „уражлівай“ зам. „васковай“.

49-54 і 61-72 радкі закасованы рукою поэты.

Рукапісныя варыянты (папка IV, № 11):

12 А ў пруд скліўся тын стары.

14 Знаёмых наших належаў;

24 Калі садзіў у плечы мяч...

51 Дзе разрасціся макі...

123 Ён сплёў цвяток любві маёй,

124 Ён разарваў каханын сеці

125 І тую службу саслужыў,

126 Што нас адразу падружыў.

Рукапісныя варыянты (п. IV, 3, 7):

40 Дачка маленькая ўзрастала.

46 Айцец быў заўсегда ў бальніцы,—

47 Няма сясьцёр у Вэронікі.

Рукапісныя варыянты: (п. IV, № 6, ст. 24):

19 Я не забыў і гульні нашы,

20 { Наш шум, калі размах руکі...

{ 1 двор гульні вясёлай нашай,

На бок скліўшыся забор...

Рукапісныя варыянты (п. IV, 6, 23):

151 Прад пекнасьцю яе жывой...

152 Зачараўаны ў момант ёй...

155 І к сэрцу съветла паплыло,

156 { 1 стала ў ім цяпло, съвято...

{ 1 неяк стала ў ім съвято.

157 І гэта съветла не згасае!

158 І дасюль яго жывы прамень...

.....з дзён мінульх...

І сэрца іх не забывае.

Русіцызмы: 103—„струей“, 146—„чэрты“.

*Каханыне і съмерцы.* Нізка вершаў (№№ 185-198).

Друкуеца з аўтографу, пераданага ў Літаратурную Камісію С. М. Нерашэвічам у верасьні 1926-га году. Некрашэвіч-жа атрымаў гэтыя вершы Р. Зямкевіча ў часе сваёй падарожы ў Заходнюю Беларусь.

Тэма аб каханыні ў шлюбе і жанчыне-матцы асабліва цікавіла некаторых поэтаў у эпоху сымболізму. Яна распрацоўваецца і М. Багдановічам ія юльскі з вялікаю ўвагаю, але і з вядомым піэтэтам. (Гл. увагу да в. № 287—Осеню“). З гэтага боку яго накіды напамінаюць трактоўку тae-ж тэмы В. Брусаўа (парападобна вершы В. Брусаўа „Habet illa in alvo“).

Усе вершы цыклю „Каханыне і съмерцы“ (№№ 185-198) М. Багдановіч меў на мэце зымасціць у „Вянку“ разам з цыклем вершаў „Мадонны“, бачна з ліста В. Ластоўскага позеце ад 24 кастрычніка 1913-га году, дзе

Ластоўскі між іншым піша: „Пытаныне, што да мейсца поэматаў, адносілася да цыклю „Мадонны“ і „Каханыне і съмерць“; ці іх ставіць перад аддзелам „З чужой нівы“ ці посьле?“. Ластоўскі пытаўся ў поэты ў часе выдрукаваныя „Вянка“, дзе зъмішчаць поэмы „Мадонны“ і „Каханыне і съмерць“. Літаратурнай Камісіі невядома, чаму нізка вершаў „Каханыне і съмерць“ на была выдрукавана ў „Вянку“, але Камісія, маючы поўныя съпіс вершаў гэтага цыклю, выконвае пачатковы намер аўтара і зъмішчае „Каханыне і съмерць“ у канцы „Вянка“ і, як гаворыцца ў лісце, разам з цыклем „Мадонны“. Рэздзелу-ж „Вянка“—„З чужое нівы“ ці „З чужое глебы“ Камісія поўнасцю аднавіць не ўдалося, і таму некаторыя верши, якія па думы поэты павінны быті ўвайсці ў склад гэтага цыклю, Літаратурная Камісія прымушана была зъмісціць у агульным раздзеле „Пераклады“ (гл. раздзел III, пераклады з Вэрлена).

У аўтографе вершаў „Каханыне і съмерць“ рукою аўтара зазначана „Яраслаўль, серпень-кастрычнік 1912 г.“ З гэтае даты відаць, што і па часе напісаныя гэтая нізка вершаў супадае з „Вянком“.

У аўтографе, як відаць, рукою рэдактара былі зроблены папраўкі правапіснага характару. Некаторыя з гэтых паправак Камісіяю прыняты.

186. *Пачуцьцю цёмна му... 8-ы радок—„Ірвучыся“—форма, запазычаная з расейскай мовы.*

187. *Цёмнае неба... Камісія ў гэтым вершы захоўвае аўтарскі тэкст: „зардзеўшыся“ (12 р.) замест рэдакцыйнай папраўкі „стыдліва ты“, „дрогнула“ (13 р.), замест рэдакцыйнай папраўкі „ударыла“, „празіяла“ (19 р.) зам. „запылала“. У 17 м р. для рыфмы пакінута аўтарскае напісаныне „дрыжалася“.*

188-189. *Да Вагітнай.* Слова „вагітнай“ поэта ўжывае ў сэнсе „цяжарная“ (гл. верши №№ 192, 197). Яно і было выпраўлена рэдактарам на „цяжарная“.

190. *Трыолет.* „Удаем“ (2 р.) аўтарам ужыта ў сэнсе „прадстаўляем“, „уяўляем“.

192. *Пракляцье вагітнай.* У першым радку прынята рэдакцыйная папраўка „каля“ зам. аўтарскага „дзеля“.

У 3-м, 4-м і 7-м радкох пакінуты аўтарскі тэкст „эрэбных“ замест „крамных“, „шыпіц“ зам. „сіпіц“ і „з“ (паглядам) зам. „с“.

196. *Смертю съмерть...*

2-гі р. У аўтографе стаіць „апачыла“. Камісіяю гэтая слова выпраўлена на „адпачыла“ на тай паставе, што ў чарнавых аўтографах гэтага вершику сустракаецца напісаныне „адпачыла“ (папка IV, № 8, аркуш 17).

### III.

## Пераклады і наследаваньні.

\* 1909—1915.

У трэцім раздзеле сабраны пераклады поэты з чужаземных літаратур, а таксама вершы, якія маюць характар наследаваньня чужаземным літаратурным стылям і жанрам. У большасці яны ўзяты з чарнавых рукапісаў поэты, і гэтакім чынам выдающа ўпершы раз; частка перадрукуючыца з газэтаў.

Вершы, якія маюць характар наследаваньня, поэта меў на мэце ўласці ў асобны зборнік, ссыпіс вершаў для якога захаваўся у папцы XI (№ 11; 7). Некаторыя пераклады ня зусім удала зроблены, і з гэтага боку наводзяцца на парапінаны з орыгіналам. У ўвагах парапінаны дающца да перакладаў з Вэрлена і Вэрхарна.

Орыгіналы, з якіх зроблены пераклады, у большасці выпадкаў устаўлены і паказаны, за выключэннем двух: „Паво“ (пераклад з Рунебруга і „Сонэт“ (№ 209)—з Арвэра; тэксту якіх Літаратурная Камісія ня (№ 201) мела.

199. *Памятнік*. Перадрук з тэксту час. „Kgwyicānīn“ (1918 г., № 1) наступнымі аўтарскімі зменамі паводле аўтографу (п. IV, 4. 4):

У 1-м радку ў тэкст часопісу Камісіі з аўтографу ўстаўлена слова „сабе“ для больш правільнай пабудовы вершу.

У 4-м радку ў „Kgwyicānīne“ выдрукавана „часу вечнага“... Згодна з аўтографам і для рытму Камісіі слова перастаўлены („вечнага часу“).

16-ы радок Камісіі ўзяты з аўтографу „лаўровым вянком мне валасы пакрый“. У „Kgwyicānīne“—„валасы мне“...

Варыянты аўтографу, апроч уведзеных у тэкст:

8 З дзевай Весты ўсходзіць удвох на Капітолыі жрэц...

12... хоць і ня з панства быў...

200. *Ікар і Дзедал*. Выдаеща з двух аўтографаў: вершы 189—205 з чыставога аўтографу п. VI, 43; вершы 206—220—з чарнавых накідаў, якія захаваліся ў рукапісах поэты (п. IV, № 5, ст. 14).

У 19-м радку ў аўтографе стаяла: „Геліну“; Літаратурная Камісія згодна з лацінскім тэкстам выправіла—„Геліку“.

201. *Паво*. Выдаеща з аўтографу (папка VI, № 49).

Пераклад вершу выдатнага финна-швэдзкага поэты Іоганна Людвіга Рунебруга, які жыў у 1804—1877 гг.

Гэты верш, як відаць, зьяўляєща перакладам аднае з песень Рунебруга, якія носяць агульны загаловак „Idyll och Epigram“ і прысьвежаны малюнкамі тэктодзённага фінскага жыцця; сваім складам яны напамінаюць фінскі і сэрбскі эпос. Тэкстаў гэтых вершаў Літаратурная Камісія ня мела.

У 25-м радку ня вытрымана рытміка; лепей было б паставіць слова так: „Але збожжа не пабіла Паво“.

202. З Шылера. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1910 г. № 31. Пераклад вершу Шылера пад называю „Der Schlüssel“, з разъдзелу „Votivtafeln“ (Tabulae votivae).

203. З Гэйна. „У паўночным краі на кургане“. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1909 г. № 44. Пераклад вядомага верша H. Heine „Ein Fichtenbaum steht einsam“ (Buch der Lieder, Lirisches Intermezzo).

У 6-м радку канчатак у слове „зямле“ (зам. „землі“) Камісіяю застаўлены для захаванняныя рыфмы з словам „скале“ (8 р.).

204. Азра. Выдаецца з чарнавога аўтографу, які захаваўся ў папкі IV, № 4, 3.

Пераклад вершу H. Heine „der Asra“ з разъдзелу „Gedichte“. Romanzero. Historien“.

У аўтографе верш выпраўлены чыеюсь рукою, але ня аўтарам. Літ. Камісіяй прыняты аўтарскі тэкст бяз гэтых чужых направак.

205. Дзяцюк шыра любіць дзяўчыну. Выдаецца з аўтографу папкі IV, № 28. Задатованы ў аўтографе 1909-м годам. Пераклад вершу H. Heine „Ein Iüngling liebt ein Mädelchen“ („Buch der Lieder, Lirisches Intermezzo“).

Два апошнія радкі выдающа Літаратурнай Камісіяй згодна з па-праўкаю, якая зроблена ў аўтографе (як відаць, ня рукою поэты), дзеяя таго, каб замяніць форму займенніку ў множным ліку „кім“, якая ў беларускай мове ня ўжываецца. У пачатковым тэксьце аўтографу яны чыталіся так:

„Як з кім здарыцца—напэўне  
Сэрца разаб'е ім тады“...

Камісіяй прынята:

Як з кім яна здарыцца—пэўне  
Пакрыша ім сэрцы тады“...

206. Калі любоў ізмучыць... Выдаецца з аўтографу (п. VI, № 27). Пераклад вершу H. Heine „Wenn junge Herzen brechen“ („Buch der Lieder jungen Leiden“).

Задатованы ў аўтографе 1909-м годам.

У аўтографе верш зроблены чыеюсь рукою наступныя напраўкі:

1 „каханыне“ зам. „любоў“.

7 Каханыне гне іх...

11 Бо мы любіць ня ўмее...

12 „такіх“ зам. „яе“.

Літ. Камісіяю прыняты тэкст аўтографу бяз ніякіх направак.

207. Калі маеш шмат чаго... Друкуеща з аўтографу (папка VI, № 46). Пераклад вершу H. Heine „Weltlauf“ (Romanzero. Lamentationen, Lazarus).

Задатованы ў аўтографе 1909 годам.

У аўтографе чыеюсь рукою, але ня аўтарам, зроблены наступныя напраўкі:

З „мала“ зам. „трохі“, „аддай“ зам. „вазьмуць“.

Літаратурнай Камісіяй яны ня прыняты.

208. Гэнрых. Выдаецца з аўтографу (п. VI № 28). Пераклад вершу H. Heine „Heinrich“ (Zeitgedichte) напісаны ў 1909-м г.

У аўтографе невядома кім зроблены папраўкі ў радкох: 13, 17 і 22-м. Папраўка 13-га і 17-га радкоў прынята Камісіяй („Там далёка, у краю родным“). Принята таксама і папраўка 22-га радку „Зродзіш, край, ты чалавека“, зам. „Ты зродзіш, край, чалавека“.

209. Сонэт Арвэра. Выдаецца з чарнавога рукапісу з папкі IV, № 8, 10.

Арвэр (Arvers Alexis-Felix) французскі пісьменьнік; радзіўся ў 1806 г., у Парыжы, памёр у 1850-м г.

Літаратурнай Камісіі, за адсутнасцю твораў Арвэра ў Менску, не удалося ўстановіць, чым зьяўляєща „Сонэт Арвэра“,—перакладам вершу ці наследаваньнем.

Варыянг з чарнавога адрыўку з папкі IV. 6, 15:

6 Самотны, на'т калі-б і з ёй ішоў.

У апошнім радку русіцым „жэншчына“.

У рукапісах поэты захаваўся той-жэ верш у расейскай мове (IV, 13, 1).  
акі тут прыводзім:

### СОНЕТ АРВЕРА.

Святую тайну глубь моей души скрывает,—  
В ней вечная любовь оттиснула печать.  
Но, мучась без надежды, я принужден молчать:  
Виновница любви о ней совсем не знает.  
Увы! Она меня всегда не замечает,  
И, рядом с ней идя, я одинок опять...  
Так дни мои пройдут... Но ничего мне дать,—  
Не смевшему просить,—она не пожелает.

Ее господь создал и нежной и не злой.  
И все ж, не слушая слов страсти за собой,  
Рассеянно она пойдет тропой своею  
И, строго чистая, невинная, шепнет,  
Читая этот мой сонет, весь полный ею:  
„Кто ж эта женщина?“ И, знаю, не поймет.

Пераклады з Вэрлена друкуюцца з дзвінкіх крыніц. Дзеяць нумароў—  
з газэтаў (№№ 223 і 230 з „Нашае Нівы“ 1913-га г.; №№ 211, 213, 215, 216, 219,  
220, 224—з „Нашае Будучыны“ 1923 г.; астатнія дванаццаць нумароў—  
з чарнавых аўтографаў. Усе яны канчаткова да друку былі падрыхтаваны  
пoэтам ў 1912-м годзе (ліст А. Луцкевіча ад 3-VI-25 г. з копіямі некаторых  
вершаў і лістоў поэты). Парадак друкавання перакладаў прыняты Літара-  
турнай Камісій той, які быў вызначаны самім поэтом у пісьме да рэдакцыі  
„Н. Нівы“ ад 31-VII-1912 г. (далаткі да ліста А. Луцкевіча ад 3-VI-25 г.).  
З пералічаных поэтам у гэтым лісце вершаў не знаходзіся толькі аднаго—  
„Ракаўкі“, а ў канцы группы перакладаў з Вэрлена дадзены яшчэ адзін  
пераклад („Млюснасьць“ пад № 216), перадрукаваны з „Н. Н.“ 1913-га году,  
акога ніяма ў сylise поэты.

Пераклады з Вэрлена зроблены месцамі добра і з боку перадачы  
зъместу і з боку набліжэння да мастацкага стылю орыгіналу. Але некато-  
рыя месцы павінны быць прызнаны ня зусім закончанымі і нават няяснымі  
у сэнсе, што прыходзіцца аднесці часткаю на орыгінал, часам даволі скла-  
дана скомпанаваны, а часткаю на наўдалы пераклад. Да гэткіх ня зусім  
ясных месц у ўвагах даеща роўналежны тэкст з орыгіналу па выданьні  
„Œuvres complètes de Paul Verlaine. Tome premier. Paris. 1911.“

210. Рыцар Няшчасьце... Выдаеща з аўтографу, які захаваўся ў папцы з чарнавымі рукапісамі (IV, № 3, 13). Пераклад вершу P. Verlaine „Bon chevalier masqué qui chevauche en silence“ з разыдзелу „Sagesse“.

(Разыдзелы вершаў П. Вэрлена паказвающа з вышэйпамянянага выдання).

Перакладзены асклепіадаўскім вершам (гл. в. „Памятнік“ № 199).

211. Тра' на м., бачыши... Перадрук з газеты „Наша Будучына“ 1923 г. № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „Il faut, voyez vous, nous pardonner les choses“ з разыдзелу „Romances sans paroles“.

Апошняя строфа, як зусім ясная ў перакладзе, у Вэрлена чытаецца так:

Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles

Eprises de rien et de tout étonnées,

Qui s'en vont pâlir sous les chastes charmilles

Sans même savoir qu' elles sont pardonnées.

212. Ціхі і сіні блішка над хатай... Выдаеща з аўтографу (п. IV, № 6, 14). Пераклад вершу P. Verlaine „Le ciel est pardessus le toit“... з разыдзелу „Sagesse“.

У аўтографе ёсьць варыянт трэцяе строфы, напісаны алоўкам, які прыводзім:

9 Божа мой, божа! вее зусюля

10                       Ціша і мір,

11 У места адлюнуй, пёўна зусюля

12                       Гоману вір.

Прыводзім французскі тэкст трэцяе і чацвертае строфы для параду-  
нання іх з орыгіналам:

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,

Simple et tranquille.

Cette paisible rumeur-là

Vient de la ville!

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà

Pleurant sans cesse,

Dis qu'as-tu fait, toi que voilà,

De ta jeunesse?

Да гэтага вершу даеща ў выданыні зынімак з аўтографу.

213. О сум, засыні ў душы маёй... Перадрук з газеты „Наша Буду-  
чына“ 1923 г., № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „O triste, triste était mon  
âme“ з разыдзелу „Romances sans paroles“.

Апошняя шэсцьць радкоў, далёкія ад орыгіналу Вэрлена, чытающа так:

Est-il possible,—le fût-il,—

Ce fier exil, ce triste exil?

Mon âme dit à mon coeur: Sais-je

Moi-même, que vous veut ce piège

D'être présents bien qu' exilés,

Encore que loin en allés?

Рукапісныя варыянты (п. IV, 4, 15):

1    { Нуда, нуда ў душы маёй!

    { Ах смутак над маёй душой!

2    { Кабета гэтаму віной.

    { Нуда аб ёй, нуда аб ёй.

3    { Успакаення я ня меў,

4    { Хаця ўйсьці ад ей (тады) здалеў.

5    { Хоць сэрца і душа мая

6    { Былі далёка ад яе...

214. Сон цёлны ўсё мацнене... Выдаеща з аўтографу (п. IV, №8, 33).

Пераклад вершу P. Verlaine „Un grand sommeil noir“ з разъдзелу „Sagesse“.

Рукапісны варыянт (IV, 4, 6):

5. Я ліха забываю...

У 3-м і 4-м радкох русіцызм „усыніце“.

215. Асеньняя песня. Перадруковаўца з газэты „Наша будучына“ 1923 г. у № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „Chanson d'automne“ з разъдзелу „Poèmes saturniens“.

У „Нашай Будучыне“ верш быў выдрукаваны пад загалоўкам у французскай мове, („Chanson d'automne“), а ў аўтарскім сыпісе перакладаў ён названы „Асеньняя песня“, адкуль Літаратурнай Камісіі загалоўак і ўведзены ў выданьне (ліст М. Багдановіча ў рэд. „Н. Н.“ ад 31-VII 1912 г., з матар'ялаў, дасланных у Камісію А. Луцкевічам).

У чарнавым рукапісе (IV, 6.20) захаваўся варыянт шасці першых радкоў гэтага вершу:

Працяжныызык  
Выводзіць смык  
Хмурных дзён;  
Як больна тне  
У сэрца мне  
Плачам ён!

216. Плач сэрца майго... Выдаеща з газэты „Наша Будучына“ 1913 г. № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „Il pleure dans mon coeur“ з разъдзелу „Romances sans paroles“.

Чарнавыя варыянты (п. IV, 8.3):

6. { ... па дахам зямлі...  
  Над зямлёю чуваць  
  У дах і ў зямлю...

Прыводзім французскі тэкст другое і чацвертае строф для парашыння перакладу з аўтэнтыкам:

O bruit doux de la pluie  
Par terre et sur les toits!  
Pour un coeur qui s'ennuie,  
O le chant de la pluie!...  
C'est bien la pire peine  
De ne savoir pourquoi,  
Sans amour et sans haine,  
Mon coeur a tant de peine!

217. Захад. Друкуеца з чарнавога аўтографу (п. IV, № 6, ст. 21), Пераклад вершу P. Verlaine „Soleils couchants“ з разъдзелу „Poèmes saturniens“.

218. Глянь: месяц бледны... Выдаеща з чарнавога аўтографу (п. IV, № 6, 6). Пераклад вершу P. Verlaine „La lune blanche“ з разъдзелу „La bonne chanson“.

Чарнавыя варыянты (IV, 6, 6):

17. Блеск фарбаў рожы...

18. О, час прыгожы!

219. Пакуль, зорка, ўранын твой... Перадрук з газэты „Наша Будучына“ 1923 г., № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „Avant que tu ne t'en ailles“ з разъдзелу „La bonne chanson“.

Рукапісныя варыякты (шапка IV, 6, 5):

10 Бо ўранку неба сіне...

20 Вось і залатое сонца!

Пераклад гэтага вершу даволі далёкі ад орыгіналу; для прыкладу можна парабаць трэцюю і чацвертую строфы з французкім тэкстам, які ніжэй прыводзім:

Tourne ton regard que noie  
L'aurore dans son azur,  
—Quelle joie  
Parmi les champs de blé mûr!  
  
Puis fais lire ma pensée  
La-bas, bien loin, oh! bien loin!  
—La rosée  
Gaiment brille sur le foin.

220. *Раяль цалуе тонкая рука...* Выдаецца з газеты „Наша Будучына“ 1923 г. № 1. Пераклад вершу P. Verlaine „Le piano que baise une main frêle“ з разыдзелу „Romances sans paroles“.

У 2-м радку ў тэксьце „Н. Будучыны“ выдрукавана „шэра-рожаваты“; у копіі, якую прыслаў А. Луцкевіч, стаіць „шэра-ружаваты“; Літаратурнаю Камісіяй прынята „шэра-ружаваты“.

У 5-м радку з двух розначытанняў: „пужліва“ (з лісту Луцкевіча) і „тужліва“ (тэкст „Нашае Будучыны“) Літаратурнай Камісіяй пакінута „пужліва“, таму, што адпавядзе францускаму выразу „épreuve quasiement“.

У папцы IV, (№ 4, 15) захаваўся варыянт першае строфы гэтага вершу:

Рояль бліскучую нямоцная рука  
Цалуе ў позыні час, ружова-шараставаты;  
І вось на крылышках, цішэй ад весяркі  
У паветрымяккім і прыгожым паплыла ты  
Стуль, песьня робкая, і, быщам ад цвяятка,  
Шчэ доўга павіяваў твой пах срэдзь комната хаты.

221. „У полі мрок“... Выдаецца з аўтографу (IV, № 6, 13). Пераклад вершу P. Verlaine „Dans l'interminable“ з разыдзелу „Romances sans paroles“.

Чарнавы варыянт трэцяе строфы (п. IV, 6, 13):

1. { Дубы ўстаўваюць  
 | Там, дзе папар  
 | Як шэры пар  
 | Шарэй ад хмар...

У 3-м радку пакінута ўжытая аўтарам слова „блішчае“.

У 13-м радку ў слове „прамянёў“ поэтам ужыты націск на канчатку, як відаць, для захавання рыфмы.

222. *Малюнак мора.* Выдаецца з чарнавога аўтографу, які захаваўся ў папцы IV (№ 8, 33). Пераклад вершу P. Verlaine „Marine“ з разыдзелу „Poèmes saturniens“.

У 6-м радку ўжытая слова „крае“ (ад „кроіць“) у сэнсе „расьсякае“.

У 8-м радку кідаецца ў очы неўласцівая беларускай мове прыстаўка із („ізлом“).

223. *Сантымэнтальная бяседа.* Перадрук з „Нашае Нівы“ 1913 г. № 12. Пераклад вершу P. Verlaine „Colloque sentimental“ з разыдзелу „Fêtes galantes“.

224. *Зіяньне месяца.* Перадрук з газеты „Наша Будучына“. Пераклад вершу P. Verlaine „Clair de lune“ з разыдзелу „Fêtes galantes“.

Захаваўся верш у чыстым рукапісе (п. VI, II) і ў чарнавікох—бяз двух апошніх радкоў (IV, 8, 35).

225. *Raka срэдзь вулкі*. Выдаецца з аўтографу (IV, 8, 33). Пераклад вершу Р. Verlaine „O la rivière dans la rue“ з разыдзелу „Romances sans paroles. Streets“.

Рукапісныя варыянты (IV, 4, 6):

2 Ці ява дзіўная, яна

3 За морам фут у пяць зіе...

У 6-м радку поэтам ужыта слова „мейсца“ у значэнні „гораду“; яно выпраўлена на „места“.

Для парапінання з орыгіналам прыводзім французскі тэкст апошнія строфы.

La chaussée est très large, en sorte  
Que l'eau jaune comme une morte  
Dévale ample et sans nuls espoirs  
De rien refléter que la brume,  
Même alors que l'aurore allume  
Les cottages jaunes et noirs.

226. *Шынок*. Выдаецца з аўтографу (VI, II). Пераклад вершу Р. Verlaine „L'Auberge“ з разыдзелу „Jadis et naguère“.

Русіцызмы: „спросяць“ (4 р.), „слышыце“ (12 р.).

Прыводзім французскі тэкст другое строфы для парапінання перекладу з орыгіналам.

Jci l'on fume, ici l'on chante, ici l'on dort.  
L'hôte est un vieux soldat, et l'hôtesse, qui peigne  
Et lave dix marmots roses et pleins de teigne,  
Parle d'amour, de joie et d'aise, et n'a pas tort!

У 10-м радку чытаем: „Кароль чараўнікам“; у орыгінале: „les Rois Mages“.

227. *Гул вулічных шынкоў*. Выдаецца з аўтографу (IV, 6, 5). Пераклад вершу Р. Verlaine „Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs“ з разыдзелу „La bonne chanson“.

У гэтым перакладзе аўтар ужывае наступныя дзеяпрыметнікі цяперашняга часу, утвораныя на ўзор расійскай літаратурнае мовы: „рыпяцічных“ (4 р.), „дымяшчы“ (7 р.), „ідушчы“ (10).

У слове „істоптаны“ (9 р.), ужыта неўласцівая беларускай мове прыстаўка „із“.

Для парапінання з орыгіналам прыводзім французскі тэкст трох апошніх радкоў

Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse,  
Bitume défonce, ruisseaux comblant l'égout,  
Voilà ma route—with le paradis au bout.

228. *Трэск дроў; газінцы блеск няяркі...* Выдаецца з аўтографу (IV, 6, 21). Пераклад вершу Р. Verlaine „Le foyer, la lueur étroite de la lampe“ з разыдзелу „La bonne chanson“.

Захаваўся чарнавы накід гэтага перакладу (у папцы IV, 6), у якім 3-ці радок чытаецца „у вачох каханкі“. Літ. Камісія прынята чытаньне першага аўтографу: „у вачох каханай“.

У 4-м радку поэтам ужыта дзеяпрыслоўе цяперашняга часу „дымяшчайся“, утворанае на узор рас. літаратурнае мовы; у гэтым-же радку слова „параў“ (з націскам на канцы) ужыта поэтам у сэнсе „час“.

229. *Ноч*. Дождэж... Верш выдаецца з аўтографу (IV, 6, 6), але чацверты і пяты радкі ўведзены ў тэкст з другога чарнавога аўтографу, які захаваўся ў тэй-же папцы (IV) пад нумарам 6, 17. У першым аўтографе гэтыя радкі чыталіся так:

4 Пляц. Слупы шыбеніц трymаюць ля зямлі.

5 Гурт мерцьвякоў. Вятры вясёла іх гайдают...

Пераклад вершу Р. Verlaine „Effet de nuit“ з разыдзелу „Poèmes Saturniens“. У 2-м радку поэтам ўжыты прыметнік „скразныя“, ўтвораны, як відаць, ад прыназоўніку „скрэз“.

Формы дзеяпрыметнікаў, ўтвораных на ўзор расійскай літаратурнае мовы: „іссохшыя“ (9 р.), „чарнеючым“ (10).

230. *Млюснасьць*. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1913 г., № 47. Пераклад вершу Р. Verlaine „Lanqueur“ з разыдзелу „Jadis et naguère“.

У 10-м радку ў „Нашай Ніве“ была выдрукавана „Бахіль“, у французкім тэксце стаіць „Bathylle“.

231. *Паўстаньне*. Выдаецца з аўтографу (IV, 8, 32). Пераклад першых пяці строф вершу Е. Verhaeren „La révolte“.

У аўтографе рукою поэты да пачатковага тэксту даданы ўстаўкі ў наступных радкох: 7-м—„у глыбі“—між словамі „крыюць яе“, у 11-м радку—„зіхаяшчыя саблі“—між „агні і штыкі“, і ў 13-м—„на канюх“—пасля слоў „узыдзеты ў іх“.

У 1-м радку „кракоў“ (зам. „крокаў“) ужыта поэтам, як відаць, для рыфмы з словам „кустоў“ (3 р.).

У 2-м радку слова „страх“ („зъяляеўши страх“) трэба разумець як прыслоўе „вельмі“, „дужа“, „надта“. У 5-м радку дзеяпрыметнік цяперашняга часу („мкнушчай“, „дрыжашчай“) ужыты поэтам на ўзор расійскай літаратурнае мовы.

Радкі 8-3 і 20-23 у перакладзе на зусім ясны, таму для парашанання да іх прыводзім французскі тэкст:

Toute la mort  
En des beffrois tonnants se lève;  
Toute la mort, surgie en rêves,  
Avec des feux et des épées  
Et des têtes, à la tige des glaives  
Comme des fleurs atrocement coupées.

Le temps normal n<sup>e</sup> existant plus  
Pour les coeurs fous et résolus  
De ces foules hyperboliques.

232. *Дзьве песні*. З. Ю. Святагора. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1909 г. № 9. Захаваўся аутограф вершу (п. VI, № 29).

Варыянты гэтага аўтографу:

2. Зоркі ясныя блешчуць—гараць у вышыне...

3 Вось ў зялёных садох, калі ціхай ракі

4 Засвяціліся адзін за адным аганькі...

5 { Хто-та плывець

{ Па уснуўшай раке,

6 { Гучна песню пяець

{ На чужом языке.

13 А як песню пачую, што лълецца ваўной

14 За зялёнай гарой над широкай ракой,—

15 Шмат языка́ ў мне зъвесных убачу у ей  
16 Што я чую́ ў песнях раздзімых палей...

19 { І праснушысь душой

{ Чую я ўдалеке

20 { Сэрцу гук дарагой

{ На чужом языке.

У 21-м радку поэтам ужыта „мгле“ (зам. „імгле“), як відаць, для захаванья разьмеру радку.

У 23-м радку „квапяць“ ужыта поэтам ў сэнсе „вабяць“.

233. *Сяджсу я ў турме за рашоткай*. Выдаецца з аўтографу (п. VI, № 33). Пераклад вядомага вершу А. С. Пушкіна „Узник“.

У 12-м радку „край“ зам. „краі“ застаўлена для рыфмы з словам „я“ (12 р.).

У аўтографе рукою поэты зроблена прыпіска: „Адрес мой: Ярославль, Ильинская улица, д. Кузнецовой“.

234. *Золата, золата падае з неба...* Выдаецца з аўтографу (п. VI № 33). Пераклад вершу А. Майкава.

235. *Цяжкая дорога...* Выдаецца з аўтографу (п. VI, № 33). Пераклад вершу М. Розенгэйма.

Да гэтага вершу ў аўтографе чыеюсь рукою зазначаны русіцызы; тут-жэ зроблена, як відаць, рэдакцыйная прыпіска: „переводы с русского слабые“.

236. *Скандинавская..* „Была Інгеборг, як сасонка страйна“. У папцы адзіннатаі (№ 11, аркуш 7-мы) поэтам зроблена нататка: „Сербская, Беларуская, Велікаруская, Украінская, Скандинавская, Гішпанская, Японская, Пэрсідская“... Яна паказвае, папершае, тое, што верши, якія зъмяшчаюцца ў выданні пад № 236-242, названы самым поэтам імёнамі таго народу, насыльстваннем песень якога яны зъяўляюцца, і, падругое,—што ўсе гэтыя верши аднесены поэтам да аднаго цыклу.

Верш выдаецца з аўтографу (п. XI, № 15) з далучэннем апошніх двух радкоў з другога аўтографу (№ 11 тae-ж папкі). Задатованы (у другім аўтографе) 1915-м годам.

У аўтографе верш названы „Скандинавы“. Згодна з памянёной нататкай самога поэты, Камісія гэты загаловак зъмяніла на „Скандинавская“.

237. *Гішпанскія..* „Яснавокая Аніта“... „Донна Кляра твар закрыла“... „Найяснейшая сіньора“... Выдаючца з аўтографаў (п. XI, № 11). У аўтографе да іх поэтам даданы падзагаловак: „Касцільскія“. Слова „твар“ поэта ўжывае ў жаночым родзе.

238. *Сербская..* „Съмерць шэршня“. Выдаецца з чыставога аўтографу (п. VI, IV 9), у якім верш зъмешчены поўнасцю, але без загалоўку. Задатованы ў аўтографе 1915-ым г. (VI, 8, 18). Захавалася два чарнавых аўтографы этага вершу,—у папцы XI-ой пад № 12 і у папцы IV (IV 8, 18). З апошняга аўтографу Камісія ўзяты загаловак „Съмерць шэршня“.

Варыянты (п. IV, 8, 18):

6 Што у нас калюжынай завеца.

Затым устаўлена два радкі:

Хто ні йдзе—па берагу абходзіць,

Ці плытом-лістком яго пераплывае.

7 Паглядзеў на тое слайны шэршань

8 І пасцяль такія слова кажа:

- 10 „Я карміў цябе травой-мятліцай,  
 11 Я паіў цябе расой съцюдзёнаі...  
 13 Пераскоч на гэны бераг мора.  
 20 Цяжкі сон сястры тваёй прысьніўся.  
 33 З-пад падкоў пасыпалася гліна;  
 34 Даў рвануўся ён—і перамогся...  
 43 Скакануў—ды ў кепскую гадзіну!  
 44 Прыгнуў ён няўдала ў тое мора...  
 46 Так знайшоў прадчасна скананье...

*239. Украінскія. „У каго ты, дзяўчына-нінка, тварай удаляся“... „Стай хлапчына ля дзяўчыны“... „Слічна Голя Васілёва“... „А чаго-же там на вуліцы“... Выдаюца з аўтографаў (XI, № 11, аркуш 3).*

Слова „твар“ („тварай“ у 1-м радку) поэта ўжывае ў жаночым родзе.

*240. Расійская. „Сёньні дзень у нас съветлы“. Выдаецца з аўтографу (п. XI, № 11, 4).*

*241. Пэрсыдзкая. „Я ўсё забыў на съвеце і ведаю адно“... „Праз рыстым пакрывала ты агарнула твар“... Выдаецца з аўтографу (XI № 11, 6).*

*242. Японскія. „Ax, як съплюае...“ „Мілая, згадай...“ „Дзіўна к'бо-ляя...“ „Усё зьнікае...“ Выдаюца з аўтографаў (п. XI, № 11, 7). У аўтографе вершы маюць падзагаловак „Танкі“. Згодна з нататкам поэты (гл. увагу да в. № 236) Камісіяй прыняты загаловак „Японскія“.*

#### IV.

### З чарнавых накідаў.

\* 1909—1915.

У рукапіснай спадчыне Багдановіча пераважваюць чарнавыя аўтографы, якія былі выкарыстаны для папярэдніх разъдзелаў (1—111) і для разъдзела V ва ўсіх выпадках, калі чарнавы аўтограф зьяўляўся больш ці менш закончаным і апрацаўным вершам. Рэшта чарнавога вершаванага матар'ялу, які прадстаўляе сабою ці накіды ці цэльныя п'есы, няпонасьцю, аднак, закончаны ў стылі і версыфікацыі, выбрана Камісіяй і зъмешчана ў гэтым разъдзеле, як узор працы поэты над тэмай, мовай і вершам.

Дзеля таго, што гэтыя чарнавыя накіды групуюцца каля азначанага ліку тэм, асабліва ў любёных поэтам, Камісія знайшла магчымым разъмеркаваць іх у некаторыя ўзорныя цыклі, абазначаныя зоркаю\*.

Установіць даты для кожнага адрыўку німа магчымасці. Але таму, што ёсьць некаторыя накіды, якія адносяцца да 1909—10 г. г., і цэлы шэраг накідаў 1915 году, Літ. Камісія ўстанаўляе агульную да гэтага разъдзела дату 1909—1915 г. г.

У чарнавых накідах некаторыя месцы (слова, выразы, цэляя радкі) не закончаны аўтарам, а часам былі і на ў поўнай меры расчытаны Камісіяй. Яны, як недакладна ўстаноўленыя, паставлены ў дужкі. Тэкст чарнавых накідаў падпарадкованы сучаснаму правапісу, але лексыка застаўлена бяз будзей змены.

243. *Бывае, вада перапоўніць*. Друкуецца з чарнавога аўтографу (п. IV, № 5, 10). Час напісання прыблізна можа быць вызначаны гадамі 1909—1911 таму, што аўтограф зъмешчаны ў чарнавым сыштку апошніх гадоў навучання ў гімназіі (1909—1911). У тым-же сыштку знаходзіцца верш „Дзябольскаму“, задатаваны 1911 годам.

У радку 11-ым слова „усе, што мае“ друкуюцца ў дужках, як дагадка Камісіі, замест нерасчытанага тэксту.

244. *Двайняткі*. Друкуецца з чарнавога аўтографу (п. IV, 10, 14). Год напісання вызначаецца рукапісным суседствам з в. „За газэтай“—1914 г. У даны разъдзел п'еса ўнесена, як узор няўкладзенага ў рытм і нярыфмаванага эскізу, які, як відаць, поэта меў на мэце апрацаўваць у закончаны верш.

245. *Я—напрыкметны, шэры чалавек*. З чарнавога аўтографу—п. IV, 10, 12 і 14. Аб часе напісання гл. ўвагу да папярэдняга вершу (№ 244).

246. *Ёсьць гэткая японская забаўка*. Тут пахаваны мае пачуваньні. Слыпей залунаў.

Чарнавыя накіды з аўтографаў, зъмешчаных у п. VI, № 4, 4. Выстара-  
чаючых даных для вызначэння году напісаньня няма.

Адзін з мотываў першага адры́ку ўвайшоў у верш „Пану Антону  
Навіне на спамін ад аўтара“ (№ 57).

247. Ўсё ў жыцьці мне даўно ўжо абрывда... З чарнавога накіду  
(п. IV, 2, 16). Напісаны на кавалку, адарваным ад аркушу лінаванай па-  
перы,—як відаць, з сыштку (in 8°). Зьверху стаіць „III“; гэта дазваляе  
думаць, што гэты накід ці адна з строф нейкага вершу ці невялічкая п'еса  
з сэрыі вершаў на тую-ж тэму. Па пісьме дату напісаньня можна прыблізна  
азначыць гадамі „Вянка“—1909—1912.

248. Тая крыніца, што раны к акіяну нясла свае хвалі... Дру-  
куеща з аўтографу (VI, 10). Вершу напісаны чытэльна, але закончанага віду  
ня мае. Да вершу даданы пераклад некаторых беларускіх слоў на расійскую  
мову. Па пісьме адносіцца да раныніх гадоў (1909—1910).

Верш ясны сваім мастацкай композіцыяй, але ня зусім ясны сваім  
пераносным значэннем. З тae прычыны, што над ім надпісаны: „Девиз, Бе-  
лоруссия“, трэба думаць, што поэта меў на мэце ў гэтым верши (а можа  
быць і ў цэлым радзе іх) развязаць тэму аб беларускім адраджэнні, але  
тэма гэтая, як відаць, засталася няпойнансіць апрацаўванай.

Чарнавы накід вершу захаваўся ў папцы IV, 13, 27.

249. Ты ня згаснеш... Друкуеща з чарнавога аўтографу (XI, 5, 1).  
Аўтограф зъмешчаны ў абгарэлай папцы (№ XI) разам з некаторымі вершамі  
1915 г.; гэтым прыблізна вызначаецца час яго напісаньня. Абгарэльня краі-  
аўтографу расчытаны (у радкох 1, 3 і 4) па дагадцы; адноўленыя месцы  
тэксту пастаўлены ў простыя дужкі.

250. Беларусь, твой народ дачакаеца... 251. Доля мужыка.

252. Досі ўжо браты... Усе тры накіды захаваліся ў адзінаццатай  
папцы (№ 5, 2, 1 і № 1, 2). Прыйблізна час іх напісаньня трэба аднесці да  
1915 году па тых-же домыслах, як і чарнавога накіду № 249.

Верш „Доля мужыка“ (251) не харэктэрны для стылю і версыфікацыі  
М. Багдановіча; ён хутчэй напамінае і, мажліва, зьяўляеца насыльедаваньнем  
каму-небудз з пісьменынікаў нашаніўскага часу.

253. Ой, грымі, грымі, труба, ўранку рана. Друкуеща з чарнавога  
накіду (IV, 8, 4). Чарнавік вельмі начытэльны. Аб годзе напісаньня гл. ўвагу  
да наступнага вершу (№ 254).

254. Ой, скацілася, зорачка, скацілася... Друкуеща з чарнавога аўто-  
графу (IV, № 1, 28). Шосты радок у аўтографе закасованы; ён пастаўлены  
у простыя дужкі. Час напісаньня прыйблізна вызначаеца—таксама, як і для  
папярэдняга вершу,—гадамі захаплення поэты мастацкім фольклёрызмам,  
г. зн. 1914—15 г. г.

255. „Анія, Анецка“... Друкуеща з чарнавога аўтографу (IV, № 1, 29).  
Чарнавы накід напамінае сваім стылем адно месца вершу „Максім і Магда-  
лена“ („Магда, Магдачка, мая зоранька ясная“)... Гэта падабенства дае пад-  
ставу час напісаньня яго аднесці, прыйблізна, да 1915 году, калі ўхіл  
поэты ў галіне мастацкага фольклёрызму асабліва прыметны.

256. Ўстужку сінюю ўплятаю... Друкуеща з чарнавога аўтографу  
(IV, 4, 13). Шосты радок, відавочна, прадстаўляе варыянт да 7-га. Па аўто-  
графічных даных (знаходзіцца ў папцы № XI, дзе шмат вершаў 1914—15 г. г.)  
накіды могуць быць датаваны таксама, як і папярэдні верш.

257. Залілось съязьмі, быцца зоркамі... Друкуєща з аутографу (IV, 12, 22). Гэты накід становіць сабою асобную перапрацоўку тае-ж тэмы, тых-же вобразаў, што і ў вершы разъдзелу № 27 „Вось і нач“.

Варыянт у 2-ім радку (таго-ж аутографу):

„Неба цёмнае і бязбрэжнае“.

Захаваўся ў чарнавікох разам з вершам „Па-над белым пухам вішняў“ (гл. разъдзел II, № 114). Напісаны абодва вершы адным чарнілам і падобным пісьмом, — можна думаць, што прыблізна ў адзін і той-же час, г. зн. у 1910 г. (У кожным разе ў час напісання „Вянка“—1909—1912 г. г.).

258. Ноч імлою сізай... Друкуєща з аутографу (IV, 12, 15). Гэты накід па тэме блізкі да вершу з разъдзелу V—277. Аутограф зьмешчаны ў шытку, які прыблізна датуецца 1910 годам.

259. Ліецца па бары... Выдаеца з аутографу (папка IV, № 6, ст. 15).

260. Сягоння ноччу я ў царстве казкі... Выдаеца з аутографу (п. IV, № 10, 4.)

Слова „відаць“ (7 р.) закасована поэтам; слова „апеў нябес“ (12) начытэльны і ўстаноўлены прыблізна.

261. Усплывае грамада—сифонофора... Друкуєща з аутографу (п. IV, № 4, 1). Накід на зусім апрацаваны, на тэму аб грамадзе. Поэта цікавіўся соцыяльнымі проблемамі. У рукапісах захаваліся адрыўкі яго артыкулаў на соцыяльныя пытаныні (п. 1, № 4). Гл. таксама артыкул „Н. Д. Ножин“ („Ежемесячны Журнал“. Петроград, 1916, № 6).

262. Вы так часта пазіралі ў люстру... 263 Халодная, ясная ночь... Адрыўкі выдаеца з аутографу (п. IV, № 10, 8 і IV, 10, 9.).

Узоры нярыфмаваных накідаў, якія наогул нярэдка сустракаюцца ў чарнавікох Багдановіча. Адносна „Ані“ гл. ўвагу да вершу першага разъдзелу № 42.

264. Толькі чаму-ж гэта ў ночы глыбокія... Выдаеца з аутографу (п. IV, 13, 21). Аб „Ані“ гл. ўвагу да в. I разъдзелу № 42. Накід блізкі па тэмце да вершу на расійскай мове: „Я вспоминаю Вас“... (V разъдзел, № 283). На ст. 21-ай 13-га нумару, IV-ае папкі поэтам зроблены надпіс: „Полынь-трава. Стихи об Ане Р... не, с ея портретом, автографом, с коментариями к стихам“. Відаць, у поэты намячаўся цыкл вершаў аб Анне Р... не. Зьмешчаны ў выданыні вершы I разъдзелу пад №№ 42, 83, IV разъдзелу №№ 262—271 і V разъдзелу №№ 285 і 286 зьяўляюцца, трэба думаць, адрыўкамі задуманага, але нявыкананага цыклу.

265. Вашай цётцы, здаеца... Друкуєща з аутографу (п. IV, № 10, 9). Нярыфмаваны накід (гл. ўвагу да вершу №№ 262—3) аб цётцы Анны Р...ны (гл. ўвагу да в. першага разъдзелу № 42) Таінне Р... не, да якой адносіцца і настуны верш № 266 (Весткі ўзяты з ліста бацькі поэты ад 21-га сакавіка 1926 году).

266. Мая гаспадыня, Тацяна Р-на!.. Выдаеца з аутографу (п. IV, № 10, ст. 10). Гл. ўвагу да папярэдняга вершу (№ 265).

267. Усё адна цяпер мне думка сэрца сушыць... Друкуєща з аутографу (п. XI, 21, 3). Другая строфа вершу, пачатак якога (1-ая строфа) напалову абарэла. Аб „полынь-траве“ гл. ўвагу да в. № 264.

268. Я хацеў-бы спаткацца з вамі на вуліцы... Выдаецца з аўтографу, (папка IV, № 1 ст. 16-17). Працяг вершу I разыдзелу (№ 69), які мае біографічную цікавасць.

269. Больш за ўсё на съвеце жадаю я... Друкуеца з аўтографу—(п. IV, № 10, 15). Гл. ўвагі да вершаў №№ 262 і 264.

270. Буду съніць і дніамі і начамі... Друкуеца з аўтографу, які захаваўся ў папцы XI, № 21. Адносіцца, мабыць, да цыклу вершаў аб „Ані“ (гл. ўвагу да в. 264).

271. Муар двумя колерамі... Друкуеца з аўтографу, які захаваўся ў папцы IV (№ 10, ст. 7).

272а. Ці ведаец вы, цёмнавокая пані... 272б. Цёмнавокая пані, канец! Выдаюцца з аўтографаў пакі IV (№ 10, ст. 13 і 15). Да першага з гэтых вершаў поэтам быў прыведзены эпіграф з А. Блока:

„Но знаю: не пройдет бесследно  
Всё, что так страстно я любил —  
Весь трепет этой жизни бедной,  
Весь этот непонятный пыл“.

У простыя дужкі ўзяты няпоўнасцю расчытаныя месцы.

Верши цікавы, як узор працы поэты над абрачай тэмай: першы — толькі пярыфмованы накід, другі — той-ж накід, але ўжо ўкладзены ў рыфмы.

273-276. Жанчына-маці. У гэты разыдзел ў пачатку ўваходзіла калія дзесятка вершаў, але з дасылкаю ў верасьні 1926 г. ў Камісію нізкі вершаў „Каханье і съмерць“, якая зъмешчана ў канцы II разыдзелу пад №№ 185-198, некаторыя чарнавыя накіды прышлося выкінуць, бо яны зъяўляюцца роўналежнымі эскізамі з вершаў памянёнага цыклу.

273. Апусьціўши густыя расыніцы... Друкуеца з чарнавога накіду, які захаваўся ў папцы IV, № 8, аркуш 17. Да гэтага вершу даецца зънімак з аўтографу, як характэрны для рукі поэты ў чарнавых накідах.

274. Шчасьцем яна аж да краю... Друкуеца з аўтографу (п. IV, № 8, 17). Гэты чарнавы накід складаецца з дзвеёх строф. Пад № 274 друкуеца толькі першая строфа, таму што другая строфа, якая пачынаецца з радка „Шчыра мяне ты любіла“, зъмешчана пад № 193 у верши „З ёнкам дзіцё ты раджаеш“...

275. Прыхасціўся целу мацеры. Выдаецца з аўтографу (п. IV, № 4, 12)

276. Ласун. Друкуеца з аўтографу (п. IV, 13, 12).

## V.

\* 1909—1915.

У V раздзеле згрупованы тыя вершы ў расійскай мове, якія захавілі ў паперах поэты. Да большасці з іх роўналежных вершаў у беларускай мове ня знайдзена; можна думаць, што гэтыя вершы былі напісаны толькі парасійску.

Роўналежныя беларускія тэксты у адрыўках захаваўся толькі да двух вершаў: „Хорошо прозрачной теплой ночью мая”... (№ 277) і „Костел св. Анны в Вільні“ (№ 280).

277. *Хорошо прозрачной теплой ночью мая.* Верш друкуецца з аўтографу (IV, 13, 8). У папцы чацвертай, у сшытку № 12, задатаваным 1910 годам, рабіліся поэтам чарнавымі накідамі гэтага вершу ў беларускай мове. Адзін з іх прыводзім тут:

- 1 Як чудава сінія ноччу пакрывае...
- (Як чудава) Сінія ноччу, ноччу мая.
- 2 На паліах раса сыроя зіхаціць.
- 3 (Як чудава) Зорак россыпь залатая.
- 4 У небе іскрыща—дрыжыць...

- Другі чарнавы накід—гл. IV раздзел в. № 258 „Ноч імглою сізай“.

278. *Жниво.* Выдаеща з аўтографу (IV, 3, 16). Розныя нататкі ў аўтографе (прикладам, задачы з лёгарытмамі) гавораны за тое, што напісаны ён быў у апошняі гады навучанья ў гімназіі (1910-1912 г.г.).

279. *Зеленая любовь.* Выдаеща з аўтографу (VI, 41). У чарнавым накідзе (IV, 8, 9) верш названы „Моладятник“.

280. *Костел св. Анны в Вільні.* Выдаеща з чарнавога рукапісу (IV, 13, 8). Верш адносіцца да віленскіх уражанняў поэты. Прызначаўся стрэчнай сястры поэты Ганне Гапановіч, па мужу Селіванавай, якой таксама быў прысьвячаны зборнік „Зеленя“; таму будзе зусім правільна задатаваць гэты в. тым-жа часам, як і „Зеленя“ (1909-1913). (З ліста бацькі поэты ад 9/IV-26 г.).

Адрывак беларускага тэксту вершу (захаваўся ў папцы XI, старонка 2):

Каб загаіць на сэрцы раны,  
Забыць пра долі горкі глум,  
Прыдзенце да касыцёла Анны!  
Там зынінучь съцені цяжкіх дум.  
Як лёгка да гары, як красна  
Узноіць вежы ён свае!  
Іх очэрк стройны ў небе ясна  
Ізломам строгім устасе.

А гаstry іх так висока.  
Так тонка ў вышу неба (ткуць)...

281. Я вспоминаю дом старинный. Верш съпісаны з фотогра-  
фічнай картачкі, якая зъмешчана ў выданы на старонцы 184. Задатаваны  
1911 годам.

282. Забудется многое, Клава... Выдаецца з аўтографу (IV, 8, 14).  
Бацька поэты ў лісьце ад 21/III-26 году піша: „Клава—гэта, як відаць,  
крымская прыяцельніца поэты, знаёства з якою адносіцца да часу пра-  
жывання яго ў Старым Крыме“ (1915 г.). У матар'ялах, якія захоўваюцца  
у папцы IX (пад № 8-м), знаходзіцца пачатак ліста поэты да яе.

283. Я вспоминаю вас такой прекрасной. Выдаецца з чарнавога  
аўтографу (IV, 10, 21).

Варыянты:

2 И мне опять мили  
И вновь мне дороги.  
7 „желанья“ (зам. „мысли“)

284. Зачем грустна она была... Выдаецца з чарнавога аўтографу  
(п. IV, 13, 5).

285. Четверной Акростих. Выдаецца з чыставога аўтографу (VI, 2).  
Захаваўся аўтограф гэтага вершу і ў чарнавым рукапісе (IV, 13, 1). Прывес-  
чаны Ані (гл. ўвагу да в. № 42 I раздзелу).

286. Уймитесь, волнения страсти... Выдаецца з чарнавога аўто-  
графу (п. IV, 10, 20). Пра Аню гл. ўвагу да вершу № 42 I раздзелу.

287. Осенью. Выдаецца з чыставога аўтографу (п. VI, 45). Падпі-  
саны верш „Ек. Февралёва“. Выдрукаваны ў газ. „Голос“ 1916 г. № 154.

Восьмы радок чытаецца яшчэ так: „И в душе я тайно мысли рада“.

Супрацоўнік яраслаўскай газэты „Голос“, у якой працаўаў і поэт,—  
А. Цітоў у сваім артыкуле „Из воспоминаний о М. А. Богдановиче“ аб  
гэтым вершы гаворыць наступнае: „В одном из номеров „Голоса“ я прочел  
небольшое стихотворение, в котором говорилось об женщине, готовящейся  
быть матерью, сидящей за „теплой чашкой чаю“ и гадающей „по тоненьким  
чайнкам“: что родится—девочка или мальчик?“

Стихотворение мне очень понравилось, но автор укрылся под женским  
псевдонимом.

Я спросил Максима Адамовича, не известен ли ему автор этого  
стихотворения.

„Автор этого стихотворения—ч“, сказал М. А. „Знаете, я очень  
люблю видеть беременных женщин. Я всегда готов преклоняться пред  
такой женщиной, которая готовится воспроизвести на свет будущего члена  
общества—человека. Поистине она выполняет величайшее назначение  
женщины“. (Гл. вершы II раздзелу № № 185—198—„Каханье і съмерць“).

288. Слушай, Рона, эту сказочку... Друкуецца з аўтографу (п. VI,  
№ 50). Задатаваны 191 годам.

289. Икра. Выдаецца з аўтографу, які захаваўся ў чарнавікох поэты  
(IV, 13, 37).

Пад нумарамі 290—298 зъмешчаны пераклады М. Багдановіча на  
расійскую мову вершаў Т. Шаўчэнка (№№ 290—295), В. Саміленка (№ 296),  
І. Франка (№ 297) і А. Крымскага (№ 298).

Усе пераклады з Шаўчэнкі выдаюца з чыстых аўтографаў, якія захоўваюцца ў папцы VI. Пераклады гэтыя напісаны былі поэтам у часе яго навучання ў Яраслаўскім Ліцэі, што відаць з дапіскі поэты ў аўтографе пад апошнім вершам: „Ярославль. Демидовскі Лицей” (п. VI, № 1 і 39). Загалоўкі аўтэнтыку ў перакладах з Шаўчэнкі поэтам захованы, апрач вершу „В неволе” (гл. ўвагу да в. № 291).

290. Н. И. Костомарову. Аўтограф захоўваеща ў папцы VI пад № 2. У канцы вершу прыпіска: „19. V. 1846. Петербург, в цитадели”.

291. В неволе. Выдаеща з чыстага аўтографу (п. VI, № 1). Загалоўкі дадзены поэтом. У Шаўчэнкі гэты верш загалоўку ня мае. Захаваўся накід яго ў папцы IV (13, 3) з наступнымі варыянтамі:

- 1 В Україне жить мне можно
- 2 { Возможно ль жить в Україне будет, не все равно ли мне?
- 3 Иль нет,—мне все равно вполне.
- 4 Иль будет помнить, иль забудет
- 5 Круг близких в дальней стороне,—
- 6 Мне одинаково вполне.

У 3-ім радку зьнізу ў перакладзе поэтам ужыта слова „приспят”, якому ў украінскім тэксьце адпавядзе „приспляць”.

У канцы вершу прыпіска: „1847. Петербург, в цитадели”.

292. В неволе тяжко... Выдаеща з чыстага аўтографу (п. VI, № 37). Захаваўся чарнавы накід перакладу ў абрарэлай папцы (№ 11, 9, стар. 1-ая).

У канцы вершу рукою дапісана: „1847, Петербург, в цитадели”.

293. А. О. Козачковскому. Аўтограф захоўваеща ў папцы VI пад чумарам 2. У канцы вершу прыпіска: „1847. Орская крепость”.—Верш быў выдрукаваны ў „Ежемесячном Журнале литературы, науки и общественной жизни”. СПБ, 1914, № 3.

294. И серое небо, и сонные воды. Выдаеща з чыстага аўтографу. Захаваўся чарнавы рукапіс яго ў папцы IV (13, 3). У канцы вершу прыпіска: „1848. Над Арапом”.

У 1-ым радку рытм ня вытрыманы. Лепей было-б сказаць: „И серо небо, сонны воды”... ці „Так серо небо”...

295. Готово! парус распустили... Выдаеща з аўтографу (VI, 1). Захаваўся чарнавы рукапіс вершу ў папцы IV (13, 3). У канцы вершу прыпіска: „IX, 1849. На Арапе”.

296. Из В. Самйленко. Те, что в холодных сердцах любви ни к кому не имеют... Выдаеща з чыстага аўтографу (п. VI, № 40).

297. Из Ив. Франко. На реке Вавилонской Выдаеща з чыстага аўтографу (VI, аркуш 39-ты); на адвароце аркушу знаходзіцца дапіска, маўрыць, ад рэдакцыі, у якой даецца ацэнка перакладаў поэты на расійскую мову. Подпіс пад дапіскай нявыразны.

Верш быў выдрукаваны ў „Нижегородском Листке” 1915 г. № 183. 24-ты радок у выдрукаваным экзэмпляры чытаеща: „Не пришлось бы рабом наделить ваш народ”.

298. Из А. Крымского. Пальмы гордые и лавры... Выдаеща з чыстага аўтографу (п. VI, № 39). Захаваўся верш і ў чарнавым рукапісе (п. IV, 2, 5).

жых гарадзенскіх хмалтак і співаках юніццаў к мадэрнаму. У зборніку «Мадэрн» пішут Максім Адамавіч і Альфрэд Ганчар. У зборніку «Лісткі» ёсць адукація аднаго з найбуйнейшых беларускіх пісьменнікоў таго часу — Яна Сапегі.

(192 М. як член ка) зборнік В. Чубас

для IV класу у беларускіх школах. Але пісні ў зборніку «Лісткі» пішут польскія пісьменнікі — К. Крашэвіч і А. Бонч-Асмалевіч. У зборніку «Лісткі» ёсць адукація аднаго з найбуйнейшых беларускіх пісьменнікоў таго часу — Яна Сапегі.

(193 М. як член ка) зборнік В. Чубас

## VI.

### „Зеленя“.

„Стихи. Перевод с белорусского автора. Ярославль. 1909-1913 г. г.“  
У зборнічку „Зеленя“ зъмешчана поэтам 22 верши.

Аб паходжэнні гэтага зборніку бацька поэты кажа наступнае:  
„У 1913 ці 1914 годзе была ў госьціх у Яраслаўлі стрэчная сястра  
Максіма Адамавіча — Анна Іванаўна Гапановіч. Ей поэта падараваў кніжку  
сваіх вершаў. Яна сказала, што ня зможа ацаніць поэтычных вартасцій  
яго твораў, бо нядобра разумее беларускую мову. Тады Максім Адамавіч,  
уласнаручна перапісаўшы, прыпаднёс ей сыштак перакладаў у расійскай  
мове, які ў яе і захоўваецца. З гэтага сыштку знянта копія стрэчным  
братам поэты Андрэем Пятровічам Галаванавым. Ці былі зроблены пераклады  
раней ці знарок для сястры — невядома“.

На загалоўнай старонцы сыштку поэтам црыведзена „нямецкая пісь-  
ніярская пагаворка“: „Переводы стихотворений — словно женщины: если  
красивы, то неверны; если верны, то некрасивы“.

Ня ўсе верши „Зеленя“ маюць роўналежны тэкст у беларускай мове.  
Да наступных трох вершаў адпаведнага тэксту на беларускай мове ў ма-  
тар'ялах, якія былі выкарыстаны Літаратурнаю Камісіяю, не знашлося:

1. \*\* „Смех и говор. В пестрой юбке обезьянка“ (№ 304).
2. \*\* „Прочтите с участием правдивую эту печальную быль“ (№ 307).

Апошняя строфа гэтага вершу напамінае першы з пентаметраў, якія  
выдрукаваны ў другім разыдзеле (№ 169).

3. \*\* „Белым цветом одета калина“ (№ 312).

У адным з аўтографаў, які захаваўся ў аграпаралі папцы (№ XI), ру-  
кою поэты зроблена нататка: „Дзед, Вечар, Марына“. Як відаць, гэты верш  
быў напісаны ў беларускай мове пад загалоўкам „Марына“, толькі бела-  
рускага тэксту Літаратурная Камісія ня мела.

Верш „Сонет“ (299) мае роўналежны тэкст у беларускай мове толькі  
да 6-ці апошніх радкоў (гл. разыдзел I, № 61).

Іншыя верши зборніку „Зеленя“ зъмешчаны на беларускай мове  
у I і II разыдзелях гэтага выдання поўнасцю:

1. „Триолет“ (№ 300), гл. разыдзел II, № 174.
2. „Триолет XVIII века“ (№ 301) гл. разыдзел I, № 55.
3. „В старом саду“ (№ 302) — разыдзел I, № 54.
4. „Скерцо“ (№ 393) — разыдзел I, № 52.
5. „Подыми к небесам свои взоры“ (305) — разыдзел II, № 113.
6. „Уж синее небо темнеет“ (№ 396) — разыдзел II, № 141 („Упалі з  
грудзей пана бага!“).

7. „Слышишь гул? Это дико-печальный лесун“ (308), гл. разыдзел  
II, № 91.

8. „Озеро“ (309) — разъезд II, № 92.  
 9. „Скоро вечер в прошедшее канет“ (310), гл. разъезд II, № 93  
 („Над возерам“).  
 № 96 10. „На нас томительно, угрюмо наплывает“ (311), гл. разъезд II,  
 („Бура“).  
 11. „Дед“ (314), гл. разъезд I, № 51.  
 12. „Теплый вечер, тихий ветер“... (315) — разъезд II, № 101.  
 13. „Переписчик“ (316) — разъезд II, № 124.  
 14. „Книга“ (317) — разъезд II, № 125.  
 15. „Мне снилось“ (318) — разъезд II, № 167.  
 16. „Бледный, тихий все-ж люблю я“... (319), гл. разъезд II, № 154.  
 17. „Давно завянули цветы“ (320) — разъезд II, № 157.

Да вершу „Ты вечером крещенским ворожила“ (№ 313) беларускі тэкст быў дасланы ў Камісію Ал. Шлюбскім ужо пасля таго, як першыя разъезды былі выдрукаваны (Альбом аўтографаў беларускіх дзеячоў Ал. Шлюбскага. Кніга II-ая, стар. 272).

Прыводзім яго ў увагах:

\* \* \*

Ты ночкаю каляндай варажыла  
 І ў воду воск напоўправідны ліла,  
 Ціавячы, што выхадзіла мне:  
 Курганчык... белы крыжык... так, магіла!  
 У гэты рок я буду ўжо ў труне.

І броўкі хмурачы, са дна ўзяла  
 Ты белы воск, яго сьціскала, мяла  
 І съмляючысь, сказала: „Дзе твой кон?  
 Дык чым-бы моц яго нас ні спаткала—  
 Ў маіх руках, як воск, падасца ён“.

VII.

## Апавяданьні.

1907—1916.

У сёмым разыдзеле зъмяшчающца апавяданьні М. Багдановіча, якія былі выдрукаваны пры жыцці поэты ў розных часопісах і газэтах, а таксама і тыя, якія захаваліся ў рукапісах і выдающца першы раз.

Камісію собрана шэсць закончаных апавяданьняў на беларускай мове. Чатыры з іх („Музыка“, „Апокрыф“, „Апавяданье аб іконыку і залатару“ і „Шаман“) перадруковающца з беларускіх выданняў; два закончаных апавяданьні („Марына“ і „Гарадок“) і два адрыўкі („Сярод глухой пушчы“ і „Вясной“) друкуючца з аўтографаў.

З гэтых мастацкіх твораў два („Гарадок“ і „Сярод глухой пушчы“) прадстаўляюць сабою не апавяданьні ва ўласным сэнсе слова, а хутчэй мастацка-апісальныя малюнкі старажытнага беларускага быту.

На расійскай мове зъмяшчающца ў выданьні чатыры апавяданьні: „Мадонна“, „Сон-трава“, „Страшное“ і „Катыш“. „Сон-трава“ і „Страшное“ друкуючца з аўтографаў; „Мадонна“ і „Катыш“ перадруковающца з газеты „Голос“.

1. *Музыка*. Апавяд. перадруковаещца з „Нашае Нівы“ 1907 г. № 24.

„Музыка“—першы друкаваны твор пісьменніка на беларускай мове.

Тэма аб музычнай ігры, прыродзе гэтай ігры і аб яе ўплыве на людзей наогул цікавіла поэту. Так, напрыклад, у вершы „Ліст да Ластоўскага“ № 44 гаворыцца аб ігры на скрыпцы, як аб вялікім мастацтве, якое адбівае складаную псыхіку мастака.

Але ў апавяданьні „Музыка“ знаходзім і соцыяльныя мотыў, якога няма ў „Лісьце да Ластоўскага“: поэта ўстанаўляе сувязь між ігрою музыканта і народным горам, якое музыкант адчувае лепей, чымся ўсе іншыя людзі.

2. *Апокрыф*. Перадрук з „Каляднае Пісанкі“ 1913 году.

У апавяданьні сустракающца формы дзеяслова цяперашняга часу, утвораныя на ўзор расійскай літаратурнае мовы: „працующих“ (6 р.), „шучкающих“ (13 р.), „паучающих“ (19 р.)

На думку поэты, гэтае апавяданье павінна зьяўляцца наследаваньнем апокрыфічнай літаратуры, але зъместам яно хутчэй нагадвае народную легенду.

Асноўная ідэя „Апокрыфа“ (каштоўнасць мастацтва ў людзкім жыцці) набліжае яго да іншых твораў Багдановіча („Музыка“, „Шаман“, „Апавяданье аб іконыку і залатару“).

Як наогул у мастацкай прозе Багдановіча, мы ў гэтым апавяданьні сустракаем мастацкія вобразы, уласцівые яго вершам, напр., „жабы“, якія сипяваюць у багне (12 в. „Апокрыфа“), сустракающца ў вершы „Рондо“ (№ 175).

3. Апавяданье аб іконыніку і залатару. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1914 г. № 7.

У гэтым апавяданьні, якое было выдрукавана ў 1914 годзе, мова поэты выглядае значна чысьцей, чымся ў двух папярэдніх. Можна думачы, што некаторыя напраўкі былі зроблены рэдактарам „Нашай Нівы“, але за адсутнасцю аўтографаў німа ніякай мажлівасці выдзеліць рэдакцыйныя напраўкі ад аўтарскага тэксту.

У апавяданьні сустракаюча полёнізмы, як, напр., „пся“, „заўшэ“. „Апавяданье аб іконыніку і залатару“ лексыкаю і сынтаксичным складам прадстаўляе сабою наследаванье старадаўным апавяданьням; вызначающа яно вядомым бытавым колёрытам прыстасоўна да эпохі сярэднявечча.

Асноўная тэма апавяданьня—аб значэніні мастацтва—уласціва і іншым творам Багдановіча, але ў даным творы пераважна разъвіваеща думка аб значэніні мастацтва формы і эволюцыі яе роўналежна з агульным разъвіцьцем культуры.

4. Шаман. Перадрук з „Нашае Нівы“ 1914 г. № 26.

Дзеяпрыметы цяперашняга часу, утвораныя на ўзор расійскага літаратурнае мовы: „ускіпаючыя“, „узывіваючыяся“, „стаячы“, „торкаючыміся“, „ідучы“, „залаўняючага“ і інш.

У 1-ай стар. трэба адзначыць выраз: „а ў ім кішма кішыць залатой-жа рыбы“ замест звычайнага „шмат залатой-жа рыбы“.

Аўтарам ужыта слова „звычайнэ“ замест літаратурнага „звычайна“.

Незразумелы тэкст „Нашае Нівы“— „ня торкаючыміся сэрца“ быў выправлена на „ня торкаючымі сэрца“.

Да слова „бакенаў“ („там-сям гараць аганькі бакенаў“) у „Н. Н.“ была зроблена зноска: „бакен—вялікі памаліваны паплавок, паставлены на вадзе, каб адзначыць глыбіню; ноччу на ім запальваючы агонь“.

Да слова „шаман“ у „Н. Н.“ зноска—„чараўнік“.

Асноўная думка апавяданьня выказана галоўнаю яго асобаю, якая пераказвае выпадак з шаманам (асабліва ў словах: „І здалося мне тады, што я на адзін з найвялікіх каранёў красы натрапіў... Канчаючы славамі: ..я ўпэўнены ў tym, што тут крыеца адзін з самых тлустых і цікавых каранёў гэтага пачуцця“). Такім чынам, крыніца адчуваючыя прыгожасці жыцця, па думцы апавядальніка, у tym, што людзі, змучаныя цяжарам жыцця і жорсткасцю грознай прыроды, самі стваралі себе гэтае хараство, каб у ім знайсці пазбаўленыне і заспакаеніне ад свайго жыццёвага суму. Аўтар праубе пірэчыць гэтай думцы аб крыніцы хараства, але пасыля смутнага выпадку з патопленай лодкай ён сам прыходзіць да горкай думкі: „чаго варта краса гэтай цёмнай ночы“...

Аканчальная формула ідэі гэтага апавяданьня складающа так: жыццё цяжка і нават трагічна, а пачуццё хараства—стварэніне нашага „я“, якое імкненца знайсці себе спакой.

Гэтую формулу сваіх адносін да жыцця Багдановіч выразна не падкрэслівае ў сваіх вершах, але абедзве думкі—аб трагізме жыцця і аб суб'ектыўнасці пачуцця хараства—адчувающа наогул у яго вершах і, між іншым, у вершах 1913—14 г.г.

У „Шамане“, як і ў іншых апавяданьнях, знаходзім такія мастацкія вобразы, якія сустракаючыя ў вершах Багдановіча, напр., блеск луны на паверхні Волгі параўноўваецца з „кальчугою велікалюда“, з „златым невадам“, у якім плюскаеца „залатая рыба“ (гл. вершы №№ 33, 93).

5. Марына. Друкуеца з аўтографу (п. III, № 1).

У канцы апавяданыня у аўтографе рукою поэты паставлена дата— 1914 г.

Апавяданыне тэмаю, трэба думаць, звязана з падарожкам поэты ў Вільню ў 1911 годзе. (Ластоўскім ва „ўспамінах“ падарожжа пісьменніка ў Вільню аднесена да 1912 году. Часопіс „Крывіч“, 1926 г. № 11).

М. Багдановіч дае ў ім шэраг тонка скомпанаваных малюнкаў віленскага жыцця, а на іх фоне гісторыю знаёмства з мален'кай Марынай і любоўную драму Базыля. Ці зъяўляеца апошняя асоба выключна стварэннем поэты, ці яна ўзята з кола яго знаёмстваў, устанавіць немагчыма. Але прадмет няшчаснага кахання Базыля названы імем Анны Р-ны, г. зн. тым імем, якое сустракаеца ў некаторых вершах М. Багдановіча.

#### 6. Гарадок. Друкуеца з аўтографу (п. III, № 9).

Напісаны быў у канцы 1916 году для беларускага хрыстаматы (Са слоў А. Смоліча).

У сказе „Ваякі і стральцы вельмі кахаюца па сваёй зброй“ трэба адзначыць нязвычайні зварот („кахаюца па сваёй зброй“).

Слова „жывёлай“ (у сказе „займаюца жывёлай“) трэба разумець „жывёлагадоўлі“.

#### 7. Сярод глухой пушки... Друкуеца з аўтографу (п. III, № 4).

У няскончаным апавяданыні „Сярод глухой пушки“, як і ў „Гарадку“, аўтар дае мастацка-апрацаваны малюнак старажытнага быту.

Гэты адрывак, які выяўляе процэс узынікнення пачатковага пасялення („вёсачка“), зъяўляеца як-бы роўналежнасцю да папярэдняга на-кіду („гарадок“).

8. Вясной. Два няскончаных адрыўкі („Вясной“ і „Вясёла шагаў Яныш“) друкуюца з аўтографаў (папка III, №№ 5 і 7). Напісаны адным пісьмом і на падобнай паперы; між гэтымі адрыўкамі адчуваеца сувязь і ў зъмесце. Як відаць, другі адрывак зъяўляеца працягам першага, а таму і зъмяшчаеца ён непасрэдна за першым адрыўкам і пад агульным загалоўкам.

#### 9. Мадонна. Перадрук з газеты „Голос“, 1913 г. № 295.

У апавяданыні трэба адзначыць нярэдкую для Багдановіча апавядальнью манеру ў відзе размовы дзявёх асоб, з якіх адна звычайна зъяўляеца самім аўтарам (гл. „Шаман“). Тэмаю апавяданыне шчыльна прымыкае да цыклу „Мадонны“ (гл. „Вянок“) і асабліва добра ўвязваеца з вершам „У вёсцы“ (№ 188) у тэй яго частцы, дзе даеца вобраз дзяўчынкі-маткі (радкі 37-49). Да гэтай часткі вершу „Мадонна“ дае некаторую роўналежнасць.

#### 10. Сон-трава. Друкуеца з аўтографу (п. I, № 5).

У канцы аўтографу рукою аўтара напісаны: „Максім Богдановіч. Адрес мой: Ярославль, редакция газ. Голос“. Уздзел у „Голосе“ поэты вызначаеца 1913-16 г. г. У гэтыя гады, прыблізна, і быў напісаны даны твор.

У сказе „смурый орел сидел“, як відаць, поэтам прыведзена беларускае слова „смуры“ ў сэнсе „хмурны“ (рас.: „мрачный“).

Слова аўтографу „небывалицы“ („полно тебе небывалицы сказывать“), якое ў расійскай літаратурнай мове на ўжываеца, Камісія палічыла за памылку і замяніла звычайнім „нібыліцы“.

Крыніца фабулы гэтага апавяданыня ня зусім ясна, але магчыма гадаць, што фабула і яе простая, але прыгожая сюжэтная апрацоўка поўнасцю належала Багдановічу.

Апавяданье распрацоўвае звычайную і ўлюбёную тэму аб прыродзе маствацае творчасці (гл. „Музыка“ і інш. апавяданьні).

11. *Страшное*. Миниатюра. Друкуецца з аўтографу (п. III, № 2). „Миниатюра“ прадстаўляе сабою спэну з акопнага жыцця ў часе імперыялістычнай вайны, значыць, напісана яна магла быць не раней 1914 годзе, справядлівей — у 1915-16 г. г. Крыніцаю данага эпізода магло паслужыць апавяданье якога-небудзь удзельніка вайны.

У гэтую простую, але моцную тэму ўкладзены нярэдкі для Багдановіча мотыў трагедыі людзкага жыцця, якое, па думцы аўтара, зьяўляеца простым на сваіх абставінах, але таксама нярэдка трагічным у сваёй прастаце.

12. *Катыш*. Перадрук з газеты „Голос“ 1916 г. № 83.

Слова „ватажок“ („закоперщик“), трэба думаць, ужыта аўтарам у сэнсе „правадыр“.

Поэта ўжывае неуласцівую расійскую літаратурную мову форму „жмись“ („не прощаюся і жмись к стене“), якую за адсутнасцю аўтографу і адпаведных варыянтаў прышлося пакінуць.

Апавяданье можна разумець, як твор аўтобіографічнага характару, навеяны ўспамінамі дзяцінства.

Пастаўлены ў дужкі выразы прыняты Камісіяй замест тых, якія ў аўтара аказаліся незакончанымі сваёю апрацоўкаю парадынальна з усім тэкстам апавяданья.

---

У распараджэнні Літаратурнае Камісія знаходзіцца яшчэ тры пераклады М. Багдановіча на расійскую мову і адно апавяданье „Несчастный случай“.

Пераклады — два з В. Стэфана („Кленовые листочки“ і „Смерть“) і адзін з І. Франко („Каменщик“), — як не орыгінальныя прозаічныя творы, у выданыні не зъмяшчаюцца. Выдрукаваны яны былі ў газэце „Голос“ 1916 г. № № 129 і 137.

Апавяданье „Несчастный случай“ было выдрукавана ў газэце „Голос“ 1913 году, № № 99 і 101 і падпісана літарамі „М. Б.“.

Камісіяю рабіліся заходы для ўстанаўлення аўтарства гэтага апавяданья, але пакуль што дакладна не ўдалося даведацца, хто крыеца пад ініцыяламі „М. Б.“ — Багдановіч ці якая-небудзь іншая асоба.

сюнтары бы имел сілабічную і вісімнадцать сканонічну значимості  
бінніківській та каламутскій, які відрізняються

Шыль-Форнер з приватной публичной библиотеки А.  
Федорова, створює відповідь на це питання. Він висловлює  
погляд на новий звичай писателів писати вірші вісімнадцять  
силами, використовуючи для цього вісімнадцять різних  
сканонічних звуків, які він називає сканонами. Це дозволяє  
записувати вірші з певною мірою, якщо відомо сканони  
записані під час учення чи практики писати вісімнадцять силами.

Однак, згідно з цим, вісімнадцять сканонів звичайно  
використовують відомі писателі, які використовують вісімнадцять

## З Ъ М Е С Т.

Прадмова.

### I. Орыгінальныя вершы.

(1908—1917)

Стар.

1. Мае песні	3
2. Ноч	4
3. На чужыне	5
4. З цыклу „Эрос“. Ў космах схаваліся кветы	6
5. З цыклу „Эрос“. Зірнуў, як між валос...	7
6. * * * Я бальны, бяскрыллаты поэт	8
7. „Нашай Ніве“.	9
8. Придзе вясна	10
9. Хрэсьбіны лясұна	11
10. Лясун. Сосны, елі, хвоя...	12
11. Лясун. Прывольная, цёмная пушча	13
12. Старасьць	14
13. Пугач	15
14. Асеньяй ноччу	16
15. Падвей.	17
16. З песніяў беларускага мужыка	18
17. Над магілай	20
18. Цеменъ	21
19. Ліст у рэдакцыю „Нашай Нівы“	22
20. * * * Скрылася кветамі ў полі магіла	23
21. Вечар	24
22. Над морам	25
23. Зъмяіны цар	26
24. Лясун... Я спакойна драмлю пад гарой...	27
25. Над магілай мужыка	28
26. * * * Дождж у полі і холад	29
27. * * * Вось і нач	30
28. Мая душа	31
29. * * * Ціхія мае ўсе песні	32

## Стар.

30. Романс . . . . .	33
31. * * * Пэўна любіце вы, пане . . . . .	34
32. * * * Разгараіся хутчэй, мой агонь . . . . .	35
33. Срэбныя зьмеі . . . . .	36
34. Хаўтуры . . . . .	37
35. Песьня пра князя Іаяслава Полацкага . . . . .	38
36. Першая любоў . . . . .	40
37. * * * Маркотна я чакаю . . . . .	41
38. * * * Пад ценьню цёмных ліп . . . . .	42
39. * * * Як толькі закрыю я вочы . . . . .	43
40. Д. Д. Дзябольскаму . . . . .	44
41. Сонэт . . . . .	45
42. * * * Ўчора шчасьце толькі глянула нясьмела . . . . .	46
43. З цыклу „Ўсьмешкі“. I. Пан і мужык . . . . .	47
II. * * * Чытаю я журнал сучасны . . . . .	48
III. * * * Чаму у нас акамянеласыці . . . . .	49
IV. * * * Гутарка . . . . .	50
44. Ліст да Ластоўскага . . . . .	51
45. С. Полуяну . . . . .	54
46. Просыценкі вершык . . . . .	55
47. * * * Народ, Беларускі Народ! . . . . .	56
48. Варажба . . . . .	57
49. * * * Ізноў пабачыў я сялібы . . . . .	58
50. Споўненае абяцаньне . . . . .	59
51. Дзед . . . . .	60
52. Купідон . . . . .	61
53. На могілках . . . . .	63
54. У старым садзе . . . . .	64
55. Трыолет . . . . .	65
56. Успамін . . . . .	66
57. Пану Антону Навіне на спамін ад аўтара . . . . .	67
58. Эміграцкая песьня . . . . .	68
59. Мяжы . . . . .	69
60. За газэтай . . . . .	71
61. Сонэт . . . . .	72
62. Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык . . . . .	73
63. Максім і Магдалена . . . . .	80
64. * * * Ой лясы-бары ды лугі-разлогі! . . . . .	85
65. * * * Сярод вуліцы у нас карагод . . . . .	86
66. * * * У мясыечку Церасыцечку не званы гудзяць . . . . .	87
67. * * * Цёмнай ноччу лучына дагарала . . . . .	88
68. * * * Як Базыль у паходзе канай . . . . .	89
69. * * * Я хацеў-бы спаткаща з Вамі на вуліцы . . . . .	90
70. Варона і чыж (Байка) . . . . .	91

71. Ляўоніха	92
72. * * * На Ляўонавай кашулі вышыты галубкі	93
73. Скірпуся	94
74. Агата	95
75. * * * Калі паласу агнявую	97
76. * * * Маладыя гады	98
77. * * * Вышаў з хаты	99
78. * * * Сьцюжа, мрок	100
79. * * * Прыдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку	101
80. * * * Непагодны вечар	102
81. * * * Мы гаворым удвох пры агні ў цішыне	103
82. * * * Ўжо пара мне да дому зъбіраца	104
83. * * * Ўсё праходзе—і радасць, і муки	105
84. Пагоня.	106
85. Страцім-Лебедзь	108
86. Вершы беларускага складу І. Бяседнай	110
І. * * * Як прышла я на ток малаціць	111
ІІІ. * * * Хоць і зорачка—ды не вячэрняя.	112
87. * * * Набягае яно вечарамі	113
88. * * * Пралятайце вы, дні	114
89. * * * Ў краіне съветлай, дзе я ўміраю	115

## II. Вянок.

(1909-1912)

90. * * * Вы, хто любіце натрапіць	119
91. * * * Чуеш гул?—Гэта сумны, маркотны лясун	120
✓ 92. Возера.	121
✓ 93. Над возерам	122
94. Вадзянік	123
95. Зъмяіны цар	124
96. Бура	125
97. * * * У небе—ля хмары грымотнай—празрыстая, лёгкая хмара	126
98. Возера	127
✓ 99. * * * Прывет табе, жыцьцё на волі	128
100. * * * Блішчыць у небе зор пасеў	129
101. * * * Цёплы вечар, ціхі вечэр, съвежы стог	130
✓ 102. * * * Добрай ночы, зара-зараніца	131
103. * * * Ціха па мяккай траве	132
104. * * * Вечар на захалзе ў попеле тушыць	133
105. Сомнамбул	134
106. * * * Плакала лета, зямлю пакідаючи	135
107. * * * Дзесь у хмараах жывуць павукі	136

(вып. 1-й)

108. Разрытая магіла	137
109. * * * Ноч. Газыніца гарыць, чырванее	138
110. Зімовая дарога	139
111. Зімой	140
112. Перад паводкай	141
113. * * * Падымі у гару сваё вока	142
114. * * * Па-над белым пухам вішняў	143
115. Романс.	144
116. Досі ўжо працы	145
117. * * * Ўся ў съязах, дзяўчына	146
118. * * * Сумна мне, а ў сэрцы смутак ціха запывае	147
119. * * * Ня кувай ты, шэрай зязюля	148
120. Ян і маци	149
121. * * * Сэрца ные, сэрца кроіща ад болю	150
122. Вечар	151
123. Летапісец	152
124. Перапішчык	154
125. Кніга	155
126a. Служкія ткачыхі	156
1266. Служкія ткачыхі	157
127. Безнадзейнасьць	158
128. * * * Ціхі вечар; зынкнула съпякота	159
129. * * * Па ляду, у глухім бары	161
130. Уступ	162
131. * * * Вулкі Вільні зіяоць і гулка гръмяць	163
132. У Вільні.	164
133. * * * За дахамі места памеркла нябес пазалота	165
134. * * * На глухіх вулках—ноч глухая	166
135. Завіруха	167
136. * * * Сеў хлопчык з шклянчакай ля вулічнага ганку	168
137. * * * Ад съпекі пышуць дахі і асфальт	169
138. Дзъве съмерці.	170
139. С. Е. Полуяну.	171
140. Каганцу	172
141. Упалі з грудзей пана бога	173
142. Краю мой родны! Як выкляты богам.	174
143. * * * Халоднай ноччу я ў шырокім, цёмным полі	176
144. * * * Кінь плач свой аб старонцы	177
145. * * * Зразаоць галіны-таполі адна за адной	178
146. * * * Рушымся, брацыя, хутчай	179
147. * * * Нашых дзедаў душылі абшары лясоў	180
148. * * * Ўстань, навальніца, мкні іанова	181
149. * * * Ня блішчыць у час зъмярканыні і ў глыбокай цемні почы	182
150. * * * Напілося сонца са крыніц съцодзеных	183

151. * * * Ой, чаму я стаў поэтам	184
152. * * * Даўно ўжо целам я хварэю	185
153. * * * Калі зваліў дужы Гэракл у пыл Антэя	186
154. * * * Бледны, хілы ўсё-ж люблю я	187
155. * * * Жывеш ня вечна, чалавек	188
156. * * * Мудрай прамовы	189
157. * * * Дзе вы, лясоў, палёў цвяты	190
+ 158. * * * Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы	191
159. * * * Свяча бліскучая зіе	192
160. Песняры	193
161. Уступ	194
162. Гутарка з паненкамі	195
163. * * * Вы кажаце мне, што душа у поэта	196
164. * * * Вы, панове, пазіраеце далёка	197
165. * * * Мы доўга плылі ў бурным моры	198
166. * * * Была калісь пара: гучэла завіруха	199
167. Мне сынілася	200
168. * * * Шмат у жыцьці ёсьць дарог	201
169. Пэнтамэтры	202
170. Непагодаю маёвай	203
171. Сонэт (Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі)	204
172. Сонэт (На цёмнай гладзі сонных луж балота)	205
173. Трыолет (Як птушка ў гібкіх трасыніках)	206
174. Трыолет (Калісь глядзеў на сонца я)	207
175. Рондо	208
176. Октава	209
177. Тэрціны	210
178. Грамада зорак „Карона“	211
179. З Крымскага	212
180. З Чарніўскага	213
181. З Олеся	214
182. Астры	215
✓ 183. У вёсцы	216
✓ 184. Вэроніка	219
185. * * * Хоць мы былі адны ў той час	226
186. Пачуцьцю цёмнаму падлеглая	227
187. * * * Цёмна неба начине	228
188-9. Да вагітнай	229
190. Трыолет	230
191. * * * Як хороша, калі дзіцё	231
192. Пракляцце вагітнай	232
193. * * * З ёнкам дзіця ты раджаеш	233
194. * * * Бяз сіл, уся ў пату, як белы сынег, блядна	234
195. * * * Пасъля радзін ты ўсё штодня марнееш	235

196. * * * „Смертю смерть поправ”	236
197. Тым вянкі суворай славы	237
198. * * * Белы крыж, пліта, пад ёй—магіла	238

### III. Пераклады і наследаваньні.

(\*1909–1915).

199. Памятнік	241
200. Ікар і Дзедал	242
201. Паво	244
202. * * * Хочаш сябе ты пазнаць	246
203. * * * У паўночным kraю на кургане	247
204. Азра	248
205. * * * Дзяшюк шчыра любіць дзяўчыну	249
206. * * * Калі любоў ізмучышь	250
207. * * * Калі маеш шмат чаго	251
208. Гэнрых	252
209. Сонэт	253
210. * * * Рыцар Няшчасьце, што скрэзъ ездзіць пад маскай маўчком	254
211. * * * Трэ’ нам, бачыш, усё між сабой дараваць	255
212. * * * Ціхі і сіні блішча над хатай	256
213. * * * О, сум, засыні ў душы маёй	257
214. * * * Сон цёмны ўсё мацнее.	259
215. Асеньняя песня	260
216. * * * Плач сэрца майго	261
217. Захад	262
218. * * * Глянь: месяц бледны	263
219. * * * Покуль, зорка, ўраньні твой	264
220. * * * Рояль цалуе тонкая рука	265
221. * * * У полі мрок	266
222. Малюнак мора.	267
223. Сантымэнтальная бяседа	268
224. Зіяньне месяца	269
225. * * * Рака срэдзь вулкі	270
226. Шынок	271
227. * * * Гул вулічных шынкоў; пачельны бруд, каштаны	272
228. * * * Трэск дроў; газынцы блеск няяркі; за столом.	273
229. Ноч. Дождж. Нябес імгла	274
230. Млюснасьць	275
231. Паўстанье	277
232. Дзьве песні	279
233. * * * Сяджу я ў турме за рашоткай гады	280
234. * * * „Золата, золата падае з неба”	281
235. * * * Цяжкая дарога .	

236. * * * Была Інгеборг, як сасонка, страйна	282
237. * * * Яснавокая Аніта	284
238. * * * Съмерь шэршня	286
239. * * * У каго ты, дзяўчынанька, тварай удалася	288
240. * * * Сеньня дзень у нас съветлы, радасны	289
241. * * * Я ўсё забыў на съвеце і ведаю адно	290
242. * * * Ах, як съпывае	291

## IV. З чарнавых накідаў.

(\*1909—1915).

243. * * * Бывае, вада перапоўніць	295
244. Двайняткі	296
245. * * * Я—напрыкметны, шэры чалавек	297
246. * * * Ёсьць гэткая японская забаўка	298
247. * * * Ўсё ў жыцьці мне даўно ўжо абрыйда	299
248. * * * Таі крыніца, што раныш к акіяну нясла свае хвалі	300
249. * * * Ты ня згаснеш, ясная зараначка	301
250. * * * Беларусь, твой народ дачакаецца	302
251. Доля мужыка .	303
252. * * * Досі ўжо, браты, чужынцам мы служылі	304
253. * * * Ой, грымі, грымі, труба, ўранку рана	305
254. * * * Ой, скацілася зорачка, скацілася	306
255. * * * Аня, Анечка	307
256. * * * Устужку сінюю ўплятаю	308
257. * * * Залілось, съязамі быццам, зоркамі	309
258. * * * Ноч ім gloю сізай землю ablівае	310
259. * * * Ліецца па бары шырокі, поўны шум	311
260. * * * Сягоныя ноччу я ў царстве казкі	312
261. * * * Успывае грамада сыфонафора	313
262. * * * Вы так часта пазіралі ў люстру	314
263. * * * Халодная, ясная ночь	315
264. * * * Толькі чаму-ж гэта ў ночы глыбокія	316
265. * * * Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна	317
266. * * * Мая гаспадыня	318
267. * * * Ўсё адна цяпер мие думка сэрца сушыць	319
268. * * * Я хацеў-бы спаткацца з Вамі на вуліцы	320
269. * * * Больш за ўсё на съвеце жадаю я	321
270. * * * Буду сыніць і дніамі і начамі	322
271. * * * Муар .	323
272a. * * * Ці ведаецце Вы, цёмнавокая пані	324
2726. * * * Цёмнавокая пані, канец	325
273. * * * Апусыціўши густыя расыніцы	326
274. * * * Шчасьцем яна аж да краю	327

275. \* \* \* Прычасться целу мацеры

276. Ласун .

**V. Вершы на расійскай мове.**

(1909—1915).

277. * * * Хорошо прозрачной теплой ночью мая	333
278. Жниво	334
279. Зеленая любовь	335
280. Костел св. Анны в Вильне	336
281. * * * Я вспоминаю дом старинный	337
282. * * * Забудется многое, Клава	338
283. * * * Я вспоминаю Вас такой прекрасной, стройной	339
284. * * * Зачем грустна она была	340
285. * * * Четверной акrostих	341
286. * * * Уймитесь, волнения страсти	342
287. Осенью	343
288. * * * Слушай. Рона, эту сказочку про „гагу“	344
289. Икра	345
290. Н. И. Костомарову	347
291. В неволе	348
292. * * * В неволе тяжко... хоть и воли	349
293. А. О. Козачковскому	350
294. * * * И серое небо, и сонные воды	351
295. * * * Готово! Парус распустили	352
296. * * * Те, что в холодных сердцах любви ни к кому не имеют	353
297. На реке вавилонской	354
298. * * * Пальмы гордые и лавры	355

**VI. Зеленя.**

(1909—1913).

299. Сонет	359
300. Триолет	360
301. Триолет XVIII века	361
302. В старом саду	362
303. Скерцо	363
304. * * * Смех и говор. В пестрой юбке обезьянка	365
305. * * * Подымы к небесам свои взоры	366
306. * * * Уж синее небо темнеет	367
307. * * * Прочтите с участием правдивую эту	368
308. * * * Слышишь гул? Это дико-печальный лесун	369
309. Озеро	370
310. * * * Скоро вечер в прошедшее канет	371

311. * * * На нас томительно, угрюмо, наплывает	372
312. * * * Белым цветом одета калина	373
313. Ты вечером крещенским ворожила	374
314. Дед	375
315. * * * Теплый вечер, тихий ветер, мягкий стог	376
316. Переписчик	377
317. Книга	378
318. Мне снилось	379
319. * * * Бледный, хилый, все ж люблю я	380
320. * * * Давно завянули цветы	381

**VII. Апавяданыні.**

(1907 – 1916).

1. Музыка	385
2. Апокрыф	387
3. Апавяданыне аб іконышку і залатару, людзях мудрых і красамоўных, кнігалающам нейкім дзеля славы божай да размнажэння дабра паспалітага выдадзенае	390
4. Шаман	394
5. Марына	400
6. Гарадок	403
7. * * *	405
8. Вясной	407
9. Мадонна	409
10. Сон-трава	417
11. Страшное	421
12. Катыш	422

**Увагі.**

Агульны зъмест уваг і прынятая скарачэньні	431
Верши	433
Апавяданыні	490

**Ілюстрацыі.**

М. Багдановіч у 1925-ым годзе. З фотографічнае групы.	V.
М. Багдановіч у 1909-ым годзе. З фотографічнае карткі.	9
М. Багдановіч у 1911-ым годзе. З фотографічнае карткі.	185
М. Багдановіч сярод таварышоў-студэнтаў. З фотографічнае групы 1914-га году	273
Магіла М. Багдановіча ў Ялце. З фотографічнае карткі	429
Знімак з аўтографу 1908-га году. (Верш „На чужыне“)	5
Знімак з аўтографу 1915–16 г.г. (Верш „Маладыя гады“)	99
Знімак з чарнавога аўтографу 1912-га году (Верш „Ціхі і сіні“)	257
Знімак чарнавых аўтографаў 1912-га году. (Верш „Апусьцішы густыя расыніцы“ і іншыя накіды)	327

Памылкі друку.

Старон. ка	Радок:	Надрукована:	Трэба:
VIII	14 зьверху	частавый	чыставый
3	1 зынізу	1980	1908
17	4 зьверху	мог	змог
26	1	Мох. Кара:	Мох. Кара.
27	3	звук падкоў	звук падкоў,
29	15	ішлі.	ішлі,
32	6	я лягу	ля вуха
44	6	жыць.	жыць,
45	9	с мвол	символ
48	8	сімвалістычным	символістычным
51	9 зынізу	Сальлері	Сальєрі
73	8 зьверху	ля вуха	ля вуха,
74	9	увіхаща,	увіхаща.
88	5	ўсходзіць	ўходзіць
95	14	кужаль	кужэль
106	3	съятую.	съятую
113	8	ласку.	ласку...
113	12	вочы.	вочы...
138	1	гарыць	гарыць,
144	эпіграф (2 радок)	étoile	étoile
154	8 зьверху	застаўкі	застаўкі,
171	эпіграф	закон;	закон:
171	3 зьверху	зіхаць;	зіхаць
174	7 зынізу	загубіла	згубіла
178	1 зьверху	толькі	таполі
183	6	луга.	лука.
186	3 зынізу	бодрасьці	бодрасьць
188	6 зьверху	пайшло.	пайшло!
200	2	цияпло:	цияпло;
213	2	зраньня,	зраньня.
215	3	чакаць	чакаць,
217	9 зынізу	маць,	маць.
217	1	ўпэцканай	ўпэцканай,
218	4 зьверху	чытаю я,	чытаю я.
218	2 зынізу	глыбіне,	глыбіне,—
221	3 зьверху	сна	сна,
221	2	было,	было,—
256	3	ціхі	ціхі

Старон- ка	Радок:	Надрукована:	Трэба:
268	5 зынізу	слоў;	слоў,
268	1 "	натхнёна	натхнёна
275	6 "	няма,	няма
276	6 зъверху	К сталетняму свайму чаканью	Ксталетняму свайму ча- канью ў марах, снах.
282	8 зынізу	У марах, снах. дайшлі	дайшлі:
284	Назва цыклю	Гішпанская.	Гішпанскія.
290	"	Пэрсыдзкая.	Пэрсыдзкія.
291	"	Японская.	Японскія.
295	3 зъверху	Творчасьць	* Творчасьць
295	3 зъверху	Калі-ж	Калі-жа
300	Назва цыклю	Бацькаўшчына.	* Бацькаўшчына.
309	1 зъверху	съязамі	съязьмі
312	7 "	налякаўся	налякаўся,
314	Назва цыклю	Каханье	» Каханье.
319	1 зъверху	ципер думка	ципер мне думка
320	1 зынізу	зор]	зор].
337	2 зъверху	фасад	фасад,
347	11 "	забытых	забытых,
350	14 "	И петь и плакать в буряне,—	И там пою, а то и плачу.
359	1 "	Что с того	Что из того
377	6 "	многакрасочным спле- теньем	многокрасочным спле- теньем
392	2 "	i ў Вільні,	nі ў Вільні,
397	10 "	важная,	важкая,
398	17 "	барвоў	барваў
403	17 "	гарады	гароды
436	15 зынізу	I	I
436	13 "	і	I
440	11 зъверху	надпіс	подпіс
451	2 "	ершавальных	вершавальных
"	3 "	апісаныя	напісаныя
474	3 "	masqué	masqué
474	12 зынізу	uous	nous
477	8 "	etroite	étroite





B000000 144 14 19